


10-2008

ARCHE

ПАЧАТАКА

10-2008



ARCHE 10 (73)
кастрычнік 2008



**Навуковы, навукова-папулярны,
грамадзка-палітычны і літаратурна-
мастацкі часопіс «ARCHE Пачатак»
выдаецца зь верасьня 1998 году
штомесяц.**

РЭДАКЦЫЯ:

Валер Булгакаў — галоўны рэдактар
Віктар Жыбуль — рэдактар
Алена Казлова — сакратарка рэдакцыі
Аляксандра Макавік — рэдактар
Сяргей Макарэвіч — распаўсюднік

ARCHE is a Partner of European Cultural Journals Network Eurozine
(www.eurozine.com)

Адрас для допісаў: ARCHE, а/с 3, 220018,
Менск-18.

E-mail: arche@arche.org.by.

**Гэты нумар выходзіць пра дапамозе
Польскага інстытуту ў Менску**

Заснавальнік: Андрэй Дынько.

Выдавец: установа «Рэдакцыя часопісу «Архэ-Пачатак». Пасьведчанне аб дзяржаўнай реєстрацыі № 530 ад 4.05.2001.

ISSN 1392-9682

Юрыдычны адрес: вул. Нававіленская 24/1А, каб. 2П, 220053, Менск.
Цана дамоўная.

Рэдакцыя не вяртае і не рэцэнзуе рукапісаў. Рэдакцыя рэдагуе матэрыялы, прынятые да друку.

Часопіс можна замовіць у распаўсюднікаў:

Баранавічы — Руслан Равяка, п/с 13, 225409,
Баранавічы-9, тэл. (029) 767-20-37.

Барысаў — Алег Лучына, п/с 714, 222120,
Барысаў-1, тэл. (029) 33-99-161.

Берасьце — Ігар Бараноўскі,
тэл. (0162) 25-61-55.

Віцебск — Барыс Хамайды, тэл. (0212) 34-52-41.

Гомель — Ларыса Шчыракова,
тэл. (029) 341-66-94;
Дзяніс Федарэнка, тэл. (029) 733-55-22.

Полацак — Алесь Аркуш, тэл. (0214) 41-85-19.

Магілёў — Алесь Асіпцоў,
тэл. (0222) 25-57-85, (029) 625-57-85.

Менск — Сяргей Макарэвіч,
тэл. (029) 505-39-11.

Шукаем распаўсюднікаў зь іншых мясцінаў.

**Падпіска на часопіс «ARCHE Пачатак»
прымаемца ўва ўсіх аддзяленьнях
«Белпошты».**

Падпісана ў друк 29.10.2008.

Выход у сувет 31.10.2008. Фармат 70x100 1/16.
Друк афэзны. Гарнітура Школьная. Ум. друк. арк. 15,5.
Наклад 500 асобнікаў. Замова

Надрукавана з гатовых дыяпазытываў заказчыка ў друкарні
ТАА «Паліграфт», вул. Кнорына, 50, 220103, Менск.

У афармленыні першай старонкі вокладкі выкарыстаны
калах з выявамі Зыбігнева Гэрберта і вокладак яго кніг.
Дызайн Ягора Шумскага.

© «ARCHE Пачатак», 2008

Падпісны індэкс 00345

ARCHE on-line: <http://arche.by>



ЗЪМЕСТ

- | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПРАДМОВА | 5 АНДРЭЙ ДЫНЬКО З нагоды канфіскацыі дзесяці асобнікаў часопісу «ARCHE» мытніцай Нядбаевай |
| АНАЛІТЫКА | 8 АНДЖЭЙ НОВАК Партнэрства дзеля міру |
| ГОД ГЭРБЭРТА | 14 МАРЫНА КАЗЛОЎСКАЯ Нельга забыць, альбо Домыслы на тэму Пана Гэрбэрта
21 ЗЬБІГНЕЎ ГЭРБЭРТ Вершы з розных кніг
34 ЗЬБІГНЕЎ ГЭРБЭРТ Рэканструкцыя паэта
52 ЗЬБІГНЕЎ ГЭРБЭРТ Душачка
58 ЗЬБІГНЕЎ ГЭРБЭРТ Абарона тампліераў
80 ЗЬБІГНЕЎ ГЭРБЭРТ Горкі пах тулыпанаў
95 СТАНІСЛАЎ БАРАНЬЧАК Цнота, надзея, іронія
114 УЛАДЗІМІР БРЫТАНІШСКІ Пра гістарызм Гэрбэрта
137 РАДАСЛАЎ КАЛЕТА Паміранье Гэрбэрта: маналёг пра «Эпілёг буры»
151 ЗЬБІГНЕЎ ГЭРБЭРТ З кнігі «Эпілёг буры» (1998) |
| ЛІТАРАТУРА | 159 ДЗЬМИТРЫ ДЗЬМИТРЫЕЎ Люстрыванкі, кубарыкі, паліндромы ды інш.
171 АНДРЭЙ ХАДАНОВІЧ Латыская хроніка
178 МАРЫЯ ВАЙЦЯШОНACK Пад’езд
183 ВАСІЛЬ МАХНО Вершы
192 СЯРГІЙ ЖАДАН Свята, якое заўсёды з табой |
| ЭСЭІСТЫКА | 206 МАРЫЯ МАРТЫСЕВІЧ Дзъве душы беларускай літаратуры
211 ВІТАЛЬ ПАНАМАРОЎ Адна душа, у адным Доме
213 СЯРГЕЙ ДУБАВЕЦ Партрэт бацькі
225 ВАСІЛЬ АЎРАМЕНКА Дваццаць гадоў спадзеяў і расчараўаньняў |
| РЭЦЭНЗII | 232 АНДРАНІК АНТАНЯН Для дарослых і спрактыкованых
234 ПАВАЛ БАРКОЎСКІ Экспэртнае маўчаныне пра Беларусь
237 АЛЕСЬ ГЕЛАГАЕЎ Пад чужым мікраскопам |

З нагоды канфіскацыі дзесяці асобнікаў часопісу «ARCHE» мытніцай Нядбаевай

24 каstryчніка ў Берасьці на мытні сканфіскавалі на экспартызу дзесяць асобнікаў апошняга нумару часопісу «ARCHE». Іх вёз у сваім чамадане грамадзянін Беларусі Аляксандар П.

Мытніца Нядбаева Рэната Юр'еўна западозрыла, што звесткі, надрукаваныя ў часопісе, могуць шкодзіць «нацыянальным інтарэсам РБ». Быў складзены пратакол — часопіс публікуе яго ў гэтым нумары.

Дзесяць сканфіскаваных экзэмпляраў таўшчэзнага (1082 старонкі вялікага формату, кожны вагою па-над кіляграм) выпуску прызначаліся польскім аўтарам выдання (у тым нумары надрукаваная 300-старонковая книга маладога гісторыка Конрада Бабятынскага «Ад Смаленску да Вільні. Вайна Рэчы Паспалітай з Масковіяй (1654—1655)» і праца Рафала Ўнука пра беларускі антыкамуністычны супраціў пасля Другой сусветнай вайны), а таксама групе польскіх прафэсараў гісторыі — Закшэўскаму, Нагельскаму, Рахубу, — якія спэцыялізуюцца на тэмах, што абгаворваюцца ў тым нумары. Рэшта мела трапіць у бібліятэці шэрагу ўніверсітэтаў. Цяпер сядзяць эксперыты, чытаюць «ARCHE». Ну-ну.

Такія выпадкі здараліся і ў мінулых гады — часам часопіс у выніку прызнавалі законным, бо ён такі і ёсьць, і прапаноўвалі прыехаць забраць на мытню, а часам асобнікі зынкалі ў лябірынтах систэмы. Гэтым разам адбылася рэкордная, прынамсі па вазе, канфіскацыя.

Аўтар гэтых радкоў адчувае агіду і гнеў кожны раз, калі ў мытнай дэклірацыі адказвае на пытаньне, ці вяže ён «інфармацыйныя матэрыялы» разам з зброяй і радыяактыўнымі матэрыяламі.

Беларусь, разам з Карэяй, Бірмай і саюзным Узбекістанам застаецца сярод апошніх краінаў съвету, дзе на мяжы палююць на выданыні кшталту «ARCHE». Прыйпускаю, што нават у Зымбабвэ, Кітаі, Рәсей і В'етнаме такой параной ўжо няма. Гэта толькі адзін з прыкладаў, які паказвае, дзе мы апынуліся. Ані Бэл лорд, ані Бэл чорт, ніхто іміджу такой систэме не паправіць.

АНДРЭЙ ДЫНЬКО

У выніку карпатлівае, сыштэмнае індактрынацыі мільёны людзей у краіне, дзе захоўваецца «*внутренний мир и общественное равновесие*», жывуць у атмасфэры недаверу і пільнасці, пошуку ворагаў, выкryцца дэструктыўных элемэнтаў, якія рыхтуюць правакацыі.

Гэта таксама вынік паранаідальнае русіфікацыі. Мільёны людзей у краіне, што называецца Беларусью, гадамі не сутыкаюцца ні з якімі выданнямі ані СМІ на беларускай мове, акрамя школьніх падручнікаў (зрэшты, як і на ўсіх астатніх мовах, акрамя тae, на якой зъясняеца кіраунік дзяржавы) — усё за-крыта, усё забаронена ці прыбаронена, загнана ў цесныяофісы, і контакт з выданнем па-беларуску выклікае шок і падазрэнні.

Чаго яны там пішуць пра парламэнцкія выбары? Няма чаго пра гэта пісаць. Прагаласавалі — і няма чаго ваду муціць. А пра XVII стагодзьдзе? А эта што — пра какую-та эвалюцыю палітычнага народу ў ВКЛ? Хутчэй на экспэртызу! А раптам гэта шыфроўкі латвійскай разьведкі?

Прашу — вазіце! Сябры, туды і сюды вазіце ўсё, што піша пра Беларусь, на ўсіх носьбітах інфармацыі. У інтэлектуальна ўбогай, оруэлаўскай рэальнасці лукашэнкаўскай Беларусі ані вайны Рэчы Паспалітай з Московіяй, ані беларус-кага антыкамуністычнага супраціву ніколі не існавала, ніякай эвалюцыі палі-тычнага народу ў ВКЛ не адбывалася. Кожная публікацыя ці то на гістарычную, ці то на палітычную тэматыку на вагу золата ў нас.

Андрэй Дын'ко, заснавальнік «ARCHE»

З НАГОДЫ КАНФІСКАЦЫІ ДЗЕСЯЦІ АСОБНІКАЎ

ПРОТОКОЛ ЗАДЕРЖАНИЯ ТОВАРОВ И ДОКУМЕНТОВ НА НИХ			
 «24» октября 2008 г. Составлен в БРЕСТСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ТАМОЖНИ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ БРЕСТ-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Недзяяна Рената Юр'евна, инспектор <small>представитель таможенного органа, должностное лицо, имеющее право выносить постановления о применении административного наказания</small> О задержании у Пашкевича Александра Васильевича, <small>фамилия, имя, отчество должностное лицо, несущее ответственность за нарушение таможенного законодательства</small> МС 1958U36 выд. 06.10.2008 Логойским РОВД Минской обл., ли 3101078A053РВ0 Минская обл., Логойский р-н, д.Эргиничи д.9 <small>имя фамилия, имя, отчество, должностное лицо, лицо, на которое наложено административное наказание</small>	БРЕСТСКАЯ ТАМОЖНЯ Серия ЖД <small>Государственное таможенное управление</small>		
<small>Брест</small> <small>Составлен в соответствии с правилами</small>			
<small>Физическое лицо, должностное лицо, лицо, несущее ответственность за нарушение таможенного законодательства</small>			
<small>Физическое лицо, должностное лицо, лицо, несущее ответственность за нарушение таможенного законодательства</small>			
<small>На основании п. 3 ст. 277 Таможенного кодекса Республики Беларусь</small>			
<small>следующих товаров, транспортных средств и документов на них:</small>			
№№ п.п.	Наименование товаров и документов на них	Единица измерения	Количество (прописью)
1	Научно-политический общественно-политический академический ШТЖ журнала «ARCHE» (начало-июль 2008) за №109 страниц, издательство-учреждение Редакция «Частота» Ассоциация «Ассоциация»	шт	Листы
<small>Данные внесены согласно: сведений полученных при угловом опросе. Товар задержан до даты экспертизы специалистом</small>		<small>подпись, фамилия, инициалы, отчество</small>	
<small>На общую стоимость</small>		<small>без оценки</small>	
<small>Срок хранения до:</small>		<small>24.11.2008</small>	
<small>Средства идентификации:</small>			
<small>Протокол составлен</small>		<small>Ин-Недзяяна Р.Ю.</small>	
<small>подпись</small>		<small>Владелец Пашкевич Александр Васильевич</small>	
<small>Личная печать/запечатка</small>		<small>подпись, фамилия, инициалы</small>	
<small>Товары и документы принял:</small>		<small>без оценки</small>	
<small>Товары переданы на</small> <small>ответственное хранение:</small>		<small>без оценки, фамилия, инициалы</small>	
<small>в _____ 200 _____ г.</small>		<small>М.П. (рукопись)</small>	
<small>Передал в</small> <small>хранение</small>		<small>Принял на</small> <small>хранение</small>	
<small>подпись, фамилия, инициалы</small>		<small>подпись, фамилия, инициалы</small>	
<small>Иные отметки:</small>			
			
<small>Приложение к протоколу о наложении административного наказания по ч. 1 ст. 277 ТК РБ</small>			

АНДЖЭЙ НОВАК

Партнёрства дзеля міру

Расія кіруеца глыбока хрысціянскай традыцыяй «умирать за други своя». Гэта вам не якоесыці там польскае «За нашу і вашу свабоду». Тут нешта большае: Расія — гэта добры пастар, які ахвяруе сваім жыццём. Такую афіцыйную трактоўку расійскай палітыкі — у прыватнасці, той, што праводзілася пры дапамозе танкаў супраць Грузіі, — выклай міністр замежных справаў Расіі Сяргей Лаўроў. Ён зрабіў гэта ў лекцыі, прачытанай 1 верасня ў галоўнай школе расійскіх дыпламатаў — Маскоўскім дзяржаўным інстытуце міжнародных дачыненняў.

Размах гэтай ідэі мяжуе з блюзнерствам. Толькі адна думка хвалюе: якія ж межы тae пашы, за якую Расія адчувае сябе адказнай — аж да ахвяравання жыццямі сваіх сыноў (пра пазбаўленне жыцця ворагаў можна не ўспамінаць)? Ці гэта толькі простора, што завецца для прыліку «Судружнасцю Незалежных Дзяржаў»? Ці, можа, уся тэрыторыя былога СССР (а значыць, і прыбалтыйскіх рэспублік)? Ці, можа, яшчэ шырэй — увесь колішні лагер Імперыі Дабра?

Анджэй Віталльд Новак — гісторык, прафэсар Ягелёнскага ўніверситету, супрацоўнік Інстытуту гісторыі Польскай акадэміі навук, галоўны рэдактар грамадзка-культурнага штодвухмесячніка «ARCANA». Аўтар манографій «Między carem i rewolucją. Studium wyobrażni politycznej i postaw Wielkiej Emigracji wobec Rosji, 1831–1849» (Warszawa, 1994), «Jak rozbic rosyjskie imperium? Idee polskiej polityki wschodniej, 1733–1921» (Warszawa 1995), «Kronika Polski, 962–1997» (Kraków, 1998), «Polacy, Rosjanie i biesy. Studia i szkice historyczne z XIX i XX w.» (Kraków, 1998). У сферу яго прафэсійных інтерэсаў уваходзяць расейская і ўсходнеўрапейская раньнемадэрная культурная і палітычная гісторыя, а таксама палітычная філязофія.

СЯБРЫ РАСІИ

У «далёкім» замежжы, магчыма, Расія мае яшчэ больш сяброў, чым у «блізкім» ды «сярэднім». Што, аднак, азначае «дружба» ў такім міжнародным кантэксьце? Да чаго яна прыводзіць? Варта засяродзіцца над гэтым у святле дэкларацыі Лаўрова.

У міжчалавечых адносінах дружба — з'ява куды больш зразумелая. У Лаўрова, напрыклад, ёсць сябар — міністр замежных спраў (і віцэ-канцлер) ФРГ Франк-Вальтэр Штайнмаер. Франка-Вальтэра ўражвае Сяргеева майстэрства ігры на гітары. А Сяргей рады яго ўражваць. Гэта зразумела. Але гэта яшчэ не з'яўляецца сігналам новага Рапальскага дагавора ці нейкага пакта Штайнмаера — Лаўрова. Важна, якую палітычную лінію праводзіць Франк-Вальтэр. Ад гэтага залежаць яго шанцы здабыць тытул сябра Расіі.

РЭХА ЖНІЎНЯ 1920-ГА

Прааналізаваць іншыя, актуальныя да сёння (ці асабліва сёння) матывы спецыфічнай паблажлівасці да імперскай экспансіі Расіі, экспансіі, што здзяйсняецца коштам яе слабейшых і драбнейшых суседзяў, дазволіла мне праца над даследаваннем стаўлення заходніх палітыкаў і журналістаў да савецка-польскай вайны 1920 г. Калі расійскія войскі ішлі ў кірунку Тбілісі, у єўрапейскай прэсе пачыналіся дэбаты, ці гэта ўжо з'яўляецца расійскай агрэсіяй, ці яшчэ не. Ці толькі заняцце сталіцы Грузіі будзе перавышэннем з боку Расіі межаў «дапушчальной самаабароны», ці, можа, гэта ўсё ж «справядліве пакаранне» за грузінскую агрэсію супраць Асекці? Проста як у 1920 г., калі брытанскі парламент ніяк не мог вырашыць, ці можна дапамагчы Польшчы, калі армія Тухачэўскага наблізіцца да Варшавы. Лейбарысты і лібералы на адзін голас даводзілі, што менавіта Польшча ў гэтай сітуацыі з'яўляецца агрэсарам: напала на Расію, каб ажыццяўіць лозунгі свайго нікчэмнага імперыялізму і адараць ад Расіі яе спрадвечныя тэрыторыі — Віленшчыну, Гродзеншчыну, Украіну. Тут не было рознагалосся ў паміж бытым прэм'ер-міністрам, лібералам Гербертам Асквітам, дзейным прэм'-ер-міністрам, таксама лібералам Дэвідам Лойдам Джорджам ды лідэрам лейбарам Эрнестам Бевінам. А сузаснавальнік Лігі Нацый лорд Роберт Сесіл гласна абураўся з нагоды парушэння Польшчай статуту Лігі і заклікаў да асуджэння «авантурнай палітыкі» Варшавы. Як рэха тых словаў, нават дакладна ў такіх самых выражах, гучаць сёння галасы палітыкаў накшталт намесніка міністра замежных спраў ФРГ, сацыял-дэмакрата Герната Эрлера, які падчас бамбавання рускімі Горы і Поці заявіў, што гэта Грузія парушыла міжнароднае права, па-спрабаваўшы ўвайсці на тэрыторыю Асекці, і што яна адказная за гэтую «шалённую, крылавую авантuru».

У жніўні 1920 г. ніхто не мог адказаць на пытанне: а дзе наагул тая «сапраўдная Польшча»? Тая, якой балшавікі не павінны займаць. Ну, Варшава, можа, належыць да такой Польшчы. Але калі Чырвоная Армія ўвойдзе ў Варшаву, дык

што можна будзе зрабіць? Можна будзе склікаць мірную канферэнцыю ў Лондане — вядома, з узелам прадстаўнікоў Масквы, каб аднавіць парадак у Еўропе такім чынам, які Москва прызнае дапушчальным. А то ж яшчэ пойдзе далей, у «сапраўдную» Еўропу — у Германію і да т. п. З Расіяй, якая б яна ні была, трэба размаўляць, яе нельга ігнараваць. Бо без яе не будзе ладу ў Еўропе, асабліва ва ўсходняй яе частцы, дзе ў Захаду няма ні істотных інтарэсаў, ні традыцыі сваіх упłyvaў, ні рэальных магчымасцяў, каб сачыць за ўсімі гэтымі варварамі.

ВЯРОЎКА ЛЕНІНА

Прэм'ер-міністр Дэвід Лойд Джордж у 1920 г. заслужыў тытул першага адవаката расійскай экспансіі ва Усходняй Еўропе. Сучасныя сябры Расіі могуць шанаваць яго не толькі як галоўнага аўтара палітыкі, прызначанай санкцыянаваць гэтую экспансію (толькі перамога польскіх салдат над Віслай зруйнавала гэтую палітыку), але і як «калекцыянера» найважнейшых аргументаў на яе карысць. Падсумуем іх каротка. Па-першае, невядома, хто мае рацыю ў спрэчках паміж «гэтымі варварамі». Па-другое, Захад знясілены (у той час, ясная реч, Першай сусветнай вайной) і не пойдзе на новыя сур'ёзныя канфлікты дзеля малых краін, якія, як сказаў пазней наступнік Лорда Джорджа, «знаходзяцца далёка і пра якія мы нічога не ведаем». Гэтую палітыку капітуляцыі перад расійскай экспансіяй падтрымлівалі тысячи, а мо і мільёны заклапочаных сваім спакоем абывацеляў Захаду. Гэтак жа як у 1930-я гг. яны мірыліся з існаваннем фашысцкай Германіі, гэтак жа як пасля Другой сусветнай вайны калоны пацыфістуў маршавалі пад лозунгам *«Better Red than Dead»* — лепш чырвоны, чым мёртвы. Сёння сябры Расіі гавораць пра «мяккую харызму» Еўропы, якой павінна хапіць для процістаяння агрэсіі тых, хто карыстаецца больш важкімі аргументамі, чым проста слова.

Па-трэцяе, Расія — гэта найважнейшы эканамічны партнёр Заходняй Еўропы, і гандаль з ёй надзвычай выгадны (у тым ліку для жыхароў Еўропы). Лойд Джордж у 1920 г. пераконваў, што без Расіі і яе зборжжа не ўдасца накарміць пасляваенны Захад. Ён таксама прыдумаў лозунг, які да сёння застаецца дэвізам адвакатаў расійскай экспансіі: *«Peace through Trade»* («Мір праз гандаль»). Гандаль з Расіяй, нават таталітарнай, маўляў, не толькі выгадны Захаду, але і паступова «цывілізуе» ды лагодзіць звязы расійскага партнёра. Ленін бачыў гэта трохі іначай: «Захад гатовы прадаць нам вяроўку, на якой мы яго павесім». І сёння Еўропа гатова плаціць за вяроўку (цяпер у выглядзе нафта- і газаправодаў), якую Расія накруціла вакол яе горла. А пасля 1920 г. у Расію зноў, як і да рэвалюцыі, рушылі сотні заходніх фірмаў і бізнесменаў, без якіх не ўдалося б выкананаць першай пяцігодкі і без якіх СССР не праіснаваў бы семдзесят гадоў. Імя тым сябрам Расіі — легіён.

Па-чацвёртае, калі не з намі, з Захадам, то Расія будзе гандляваць (і сябраўваць) з нашымі патэнцыйнымі ворагамі. Гэтага ніяк нельга дапусціць! У 1920 г. актуальным было недапушчэнне чаканай антызаходнай кааперацыі Савецкай Расіі і Германіі. Лойд Джордж з усёй рапучасцю збіраўся перашкодзіць гэтаму і

арганізаваў у 1922 г., неўзабаве пасля канчатковага разгрому Чырвонай Арміяй дэмакратычнай Грузінскай Рэспублікі, вялікую эканамічную канферэнцыю, на якую запрасілі і Расію, і Германію. На жаль, дэлегацыі абедзвюх гэтых краін вырашылі канферэнцыю пакінуць і сустрэцца асобна — у Рапала (гісторыя нямецкіх сяброў Расіі — гэта асобны вялікі раздзел, які варта было б напісаць).

ПРЫНЦЫПЫ СЯБРОЎ РАСІІ

Заходнеўрапейская самаўпэўненасць і недальнабачнасць (як сказаў на апошнім саміце Еўрасаюза прэм'ер-міністр Францыі Франсуа Фіён, «санкцыі — гэта не шлях Францыі, гэта не шлях Еўропы», атаясаміўшы ўсю Еўропу з парыжскім пунктам гледжання), пацыфізм, што мяжуе са слабахарактарнасцю, перакананне, што адзіным лозунгам у стасунках з Расіяй павінна быць «Эканомія, дурань!», а не нейкія каштоўнасці; нарэштэ, геапалітычны «рэалізм» (не дамовімся з Расіяй мы — то яна дамовіцца з некім іншым, напрыклад, з Кітаем, і выпхне нас на ўзбочыну цывілізацыі) — вось прынцыпы палітычных сяброў Расіі.

Але не ўсе кіруюцца прынцыпамі. Некаторыя маюць яшчэ ідэалы — напрыклад, інтэлектуалы. Гэтых многія гады, нават стагоддзі, вабіць веліч Расіі, шырыння затоеных у ёй магчымасцяў, магутнасць яе ўладароў, якія адным словам могуць мяніць рэальнасць. Так прыкіпелі да Расіі Вальтэр, Дзідро, аўтары французскай «Энцыклапедыі», што ўслаўлялі веліч Пятра і Кацярыны. Яны верылі, ці ва ўсякім разе сцвярджалі, што тая велічнае сіла, якой валодае Расія, урэшце паслужыць добрай справе — прагрэсу і Асветніцтву. Вядома, у адсталых краях, якія акружаюць Расію. Напрыклад, у Рэчы Паспалітай, якую з такай пагардай і нянявісцю малівалі французскія энцыклапедысты — як «чорную дзірку» на карце Асветніцтва. Расія, пры дапамозе войскаў высакароднай Кацярыны, мела гэтую дзірку напоўніць святлом і парадкам. Расія павінна была таксама несці асвету ўглыб турэцкіх земляў («пакарыць ворагаў муз і жанчын», як пісаў Кацярыне Вальтэр), у Азію, на Каўказ. Ну што ж, як мы ведаем, у Крамлі дагэтуль не страцілі веры, што гэтыя матывы дружбы надалей можна эксплуатаваць. І ёсьць у Еўропе такія інтэлектуалы, якія ў расійскіх танках бачаць рэцэпт супраць «фундаменталізму» ў Чачні або «нацыяналістычнага шаленства» ў Грузіі.

Расія ўжо тады мела асаблівую вартасць у вачах прагрэсіўных мысляроў Захаду: была натуральным праціўнікам іх галоўнага ідэалагічнага ворага — каталіцкай царквы. Сёння ролю такога аб'екта ідэалагічнай нянявісці для прагрэсіўных акадэмічных, журналісцкіх і мастацкіх колаў Захаду адыгрывае Вашынгтон. Антыамерыканізм — сённяшняя рэлігія інтэлектуалаў, як антыкаталіцызм быў ёю для энцыклапедыстаў. Пуцін адказны за 200 тысяч ахвяр у Чачні? Дробязі, няма пра што гаварыць, што гэта ў параўнанні са злачынствамі ў «Абу-Грэйб». Расійскія танкі трушчаць людзей і тысячагадовыя помнікі сусветнай культуры ў Грузіі? Што з таго, паставім на першую паласу сенсацыю пра сакрэтныя турмы ЦРУ ў Польшчы. Так, гэта таксама адзін з матывів, якімі жывіцца дружба з Расіяй (Пуціным).

ДРУЖБА З РУБЛЯМИ

Да каго не даходзяць аргументы накшталт палітычнага «рэалізму», эканамічнай «мэтазгоднасці» ці ідэалагічнай веры, той можа зрабіцца сябрам Расіі яшчэ адным шляхам. Часам, зрэшты, на гэтым шляху для іх адкрываюцца — як прасвятленне — і тыя вышэйпамянёныя аргументы, якіх яны раней не заўважалі. Гэта шлях, выбрукованы рублямі, дауней — сабалёвымі футрамі, сёння — таемнымі падарункамі або шчодрай доліяй у расійскіх ААТ.

Вальтэр і Дзідро не за так стваралі прыгожую легенду пра Паўночную Семіраміду і чорную легенду пра «польскую анархію». У 1920 г. брытанскія палітычныя колы чулі лозунг «Рукі преч ад Савецкай Расіі» не толькі ад залатавуста-прэм'ера Лойда Джорджа. Нашмат гучнейшыя былі галасы некаторых газет, як, напрыклад, уплывовай тады «Daily Herald». Аказалася, аднак, што не заўсёды гэта былі галасы незацікаўленыя. Памянёная «Daily Herald», орган лейбарыстаў, пра якую Максім Літвінаў паведамляў, што яна «піша так, нібы з'яўляеца нашым органам», атрымлівала з Масквы таемную «дапамогу» на 75 тысяч тагачасных фунтаў (золатам, плацінай і каштоўнымі камянямі з экспрапрыяванай бальшавікамі царскай скарбніцы). Джон Рыд свае слынныя «Дзесяць дзён, якія скаланулі свет» — бліскучую апалогію Леніна — таксама напісаў за круглую суму. А хто не збіраўся пісаць пра Расію (ці пра Савецкую Расію) так, як яна таго хацела, той плаціў сам. Скажам, нядопускам на яе тэрыторыю. Так, напрыклад, «Times» не магла мець карэспандэнта ў Маскве, толькі ў Рызе. Амерыканская «New York Times» уладкавалася лепш. Яе карэспандэнт Вальтэр Дзюрантэ быў гатовы пісаць усё, чаго чакалі ад яго гаспадары Крамля. Дзяякоўчы гэтamu ён мог захапляць амерыканскіх чытачоў сваімі сведчаннямі «з першых рук»: не было ніякіх масавых чыстак, ніякага голаду ва Украіне, а расійскі абывацель мае столькі ж падстаў баяцца НКВД, колькі сярэдні амерыканец — Міністэрства юстыцыі. Так ён пісаў і атрымаў за гэта Пулітцэраўскую прэмію. Тое саме датычыла вучоных — у прыватнасці, гісторыкаў. Хто жадаў, мог прыехаць працацаць у маскоўскія архівы — калі толькі выкарыстоўваў іх гэтак, як хацелі ўладальнікі архіваў. Так з'яўляліся кнігі і цэлыя навуковыя кар'еры «сяброў Расіі».

І Крэмль падтрымліваў іх заўсёды. Асабліва ў бядзе. Толькі два прыклады. Адзін — са словаў знаўцы германскай проблематыкі Анны Зехентэр. Калі ў 1972 г. захісталіся крэслы пад кааліцыйным урадам сацыял-дэмакратаў і лібералаў на чале з Вілі Брантам, з якім нарэшце так добра спелася Масква, калі хрысціянска-дэмакратычная апазіцыя прызнала заключаны гэтым урадам дагавор паміж СССР і ФРГ «зрадай нацыянальным інтарэсам», Крэмль вырашыў дзейнічаць. Старшыня КДБ Юрый Андропаў выкарыстаў тады свой «кантакт» у Сацыял-дэмакратычнай партыі Германіі — Эгана Бара, запытаўшы ў яго наў прост, ці нельга было б падкупіць некалькіх дэпутатаў ад апазіцыі на выпадак галасавання на контрутуму недаверу да ўрада.

Сацыял-дэмакратычны таварыш прызнаўся, што для гэтага няма грошай. Затое грошы, 200 тысяч долараў, аказаўся пад рукой у добрага духа «сяброў Расіі» —

рэзідэнта КДБ. Апроч таго, двух дэпутатаў перакупіла братняе «штазі». Для прынцца ватуму недаверу ў Бундэстагу не хапіла акурат двух галасоў.

Але адных грошай не заўсёды дастаткова. Часам трэба ратаваць сваіх сяброў, аддаючы за іх жыццё. Сотні тысяч рублёў змарнавалі расійскія палітыкі на сваіх сяброў у Рэчы Паспалітай у XVIII ст. Калі, аднак, паўставалі ворагі гэтых палітыкаў, даводзілася брацца за зброю. Як у 1767 г., калі расійскі пасол Рэпнін пажадаў кантролю над пастановамі соймікаў Рэчы Паспалітай і сям-там атрымаў адпор. У такой сітуацыі ўход пайшлі войскі Кацярыны. Ворагаў утаймоўвалі проста — уваходзілі на іх тэрыторыю (сёння «Газпрому» дастаткова перакрыць кран непаслухмяным спажыўцам — і тыя адразу сцішацца).


Найболыш заўзятая непрыяцелі, аднак, бунтаваліся далей, а дзе-нідзе нават пагражалі — перагаласаваннем і «бігасаваннем» (шаткаваннем на капусту) — сябрам Расіі. Генерал Пётр Крачэтнікаў, які камандаваў тады войскамі пасла ў Рэчы Паспалітай, наракаў:

Шляхта рвалася да шабель, хочучы пасячы маршалка і нашых прыхільнікаў, што ўдалося прадухіліць толькі дзякуючы ста грэнадзёрам, уведзеным у касцёл (дзе адбываўся соймік. — А. Н.), якія вымушаны былі двое сутак стаяць там для выратавання нашых сяброў.

Расія аказалася гатовай не толькі на двое сутак такога чакання. Гэта яна за-сведчыла, разагнаўшы пазней Барскую канфедэрацыю і задушыўшы наступныя паўстанні. Мы гэта памятаем. А таму з пэўнай занепакоенасцю слухаем разважанні міністра Лаўрова пра «други своя». І задаём сабе пытанне: ці разумее Еўропа, што хаваецца пад гэтай здольнасцю Расіі (а дакладней, яе імперскай эліты) да ахвярнасці?

Пераклаў з польскай Сяргей Петрыкевіч паводле: Wprost. 14.09.2008.

□ ГОД ГЭРБЭРТА



HERBERT

МАРЫНА КАЗЛОЎСКАЯ¹

Нельга забыць, альбо Домыслы на тэму Пана Гэрбэрта

Напачатку было Слова. І Слова было Памяць. І Памяць стала Словам.

*Застары насіць зброю ѹ змагацца як іншыя —
прызначылі мне з ласкі някідкую ролю летапісца
запісваю — невядома для каго — гісторыю аблогі
павінен быць дакладны але ня ведаю калі пачаўся наезд
дзьвесьце год таму ѹ сънежні верасьні можа ўчора на золку
усе хварэюць тут на страту пачуцьця часу
засталося нам толькі месца прывязанасць да месца
яничэ трымаем руіны съятыняў прывіды садоў і хат
калі аддамо руіны не застанеца нічога² —*

пісаў Зьбігнеў Гэрбэрт, акрэсьліваючы сваё месца ѹ польскай паэзіі XX стагодзьдзя, абіраючы для сябе ролю гісторыка аблогі, абаронцы Гораду, якога няма.

Зьбігнеў Гэрбэрт — прадстаўнік пакалення-1956, загартаванага агнём Варшавы, зачараванага «цудоўным адчуваннем болю». Пакалення вывіхнутага веку. Яны атрымалі ѹ спадчыну «пару выцьвільных абразкоў на дне спаленага вока», «урну попелу ѹ спаленым садзе» і ўратаваліся не для таго, каб жыць, а каб съедучыць і лячыць хваробы часу.

Пасыльдоўнік Тадэвуша Ружэвіча і Чэслава Мілаша, Зьбігнеў Гэрбэрт належаў да пакалення паэтаў-маралістаў, што імкнуліся абараніць права асобы быць

¹ Марына Казлоўская (нар. у 1982 у Менску) — літаратуразнаўца, перакладчыца. Скончыла Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (2004) і аспірантуру пры ім (2007). Перакладае паэзію Зьбігнева Гэрбэрта, Тадэвуша Ружэвіча, Станіслава Баравічака.

² Рапарт з Гораду ѹ аблозе. (Пераклала Ілона Ўбановіч-Саўка.)

МАРЫНА КАЗЛОЎСКАЯ

сабой і захаваць чалавечую годнасьць, супрацьпаставіўшы спрадвечныя каштоў-насыці навязанаму звонку абсурду, у якім адзіным дазволеным чалавеку пачуць-цём быў штодзённы жах.

Паэзія — дачка памяці. Для Зьбігнева Гэрберта памяць стала пакліканьнем, абавязкам, цяжарам, зь якім трэба было наноў вучыцца жыць, дыхаць, верыць і дараўваць.

«Акіян хісткай, знявежанай памяці» ператварыў паэзію Гэрберта ў прастору міту, дзе спыніўся гадзіннік, дзе доўжыцца існаванье незваротна зынілага сьве-ту, дзе жывуць мёртвыя, прастору, адмежаваную ад неспасцігальна катастра-фічнай сучаснасьці, у якой стаў магчымым Асьвенцім.

Тады і цяпер — паралельныя рэальнасці, якія разрываюць съядомасць Гэрберта. Яго паэзія — інтэлектуальная спроба асэнсаваць добра вядомую беларусу бездань «двудушша», укрыжаванасці паміж унутраным і вонкавым: любоюю да віртуальнай, міталягізавай у польскай культуры бацькаўшчыны, краіны няспраўджаных мрояў, да безназоўнага Гораду дзяяціства і неразу-меньнем, адмаўленынем рэальнай PRL зь яе шэптам зрады і страху, што пра-рочыць Пану Когіта, чалавеку-думаныніку, лёс асуджанага на выгнанье са-мотнага блаэна.

Рэальная бацькаўшчына, паваенная Польшча, была нелюбімая і страшная. Яна перастала быць домам, пра які згадваеш, з замілаваньнем уціраючы скупую съязу, ператварылася ў съметнік, горад «забойчых вартаўнічых вежаў і густых зараснікаў дроту», Эльсынор, абаронены ад вальнадумства ўдасканаленай си-стэмай турмаў, «скарбніцу ўсіх няшчасцяў»:

у месцые выбухнула эпідэмія
інстынкту самазахаванья
храм свабоды
замянілі на блышины торг
сэнат абмяркоўвае тое
як ня быць сэнатам
грамадзяне
ня хочуць бараніцца
учащаюць на прысьпешаныя курсы
кленчаньня
накорліва чакаюць ворага
пішуць вернападданыніцкія прамовы
закопваюць золата
шылоюць новыя штандары
нявінна белыя
вучаць дзяцей маніць³.

³ Пан Когіта пра выпрастаную паставу. (Пераклаў Юрэс Бушлякоў.)

Выжыць у Горадзе-ў-аблозе можна толькі добра засвоіўшы дыялектыку катаў, законы «нібыта-жыцьця», навуку бяздум’я і добраахвотнага рабства духу, у якой большасць ужо дасягнула посьпеху:

*разважныя кажуць
што можна ўжыцца
з пачварай
трэба толькі ўнікаць
рэзкіх рухаў
рэзкае мовы
у выпадку небясьпекі
прыняць форму
каменя ці ліста
слухацца мудрай Прыроды
што вучыць мімэзісу
дыхаць плытка
прыкідвацца што нас няма⁴.*

Съмешным карбанарам, змоўнікам свабоды застaeцца выпрабаваны стагодзьдзямі шлях узвысіцца над абсурдам рэчаіснасці і перамагчы страх — іронія, ціхі, горкі съмех, «адзіны спосаб выразіць сваю нязгоду са съветам». Зыбігнеў Гэрбэрт абірае для сябе ролю скептычнага назіральніка, няўклоды Пана Когіта, «зухаватага коньніка войска, якога няма», Санча Пансы і Дон Кіхота адначасова, які ставіць съвет з ног на галаву і, хаваючыся пад блазанская маскай, разважае пра арытметыку спагады, мігценыне нябыту і Рэчы Напраўду Вялікія, імкнучыся кавалкам старой матэрыі накрыць бездань паміж вонкавым і ўнутраным, барбарскім і арыстакратычным, зямным і ўзынёслым.

Вонкавая, паказная адчужанасць ад съвету кампэнсуецца ў паэзіі Зыбігнева Гэрберта пастаянным унутраным дыяллёгам зь віртуальнай бацькаўшчынай, зь няісным домам, вечным вяртаньнем «да вады дзяцінства, да зблытанаў каранёў, да поціску памяці, да рукі, твараў, спаленых на кратах часу», у «краіну бязь межаў і гораду попелу», райская брама якога зачыненая нават у съне:

*не магу пасталець
хочь мінаюць гады
а ўверсе шумяць
плянэты і войны
стаю ўсярэдзіне
нерухомы як помнік
на адной назе*

⁴ Пачвара Пана Когіта. (Пераклада Марына Казлоўская.)

МАРЫНА КАЗЛОЎСКАЯ

*да скоку ў незваротнасьць
кола з крэйды рудзее
нібы старая кроў
навакол растуць груды
попелу
да плячэй
да вуснаў⁵.*

Памяць пра страchanы рай, вернасьць сусьвету і людзям, якія зьніклі ў агні роднага Гораду, у чырвоным моры пагарэлішчаў яго Троі, не дазваляюць Гэрбэрту далучыцца да маўчання большасці. Пан Когіта абірае жыцьцё «нягледзячы на», жыцьцё «насуперак», штодзённы двубой з уласным ценем, пачвай, што спакушае ўсёмагутным мы, якое даруе свабоду ад адказнасьці. Супраць большасці для Гэрбэрта — не геройскі ўчынак, а хутчэй справа смаку. «Самагонны Мэфістофэль у ленінскім палітоне», пазбаўлены «элегантнасьці ў разважаньнях», ня здольны прыгожа закуць душу эстэта Гэрбэрта ў ланцугі таўталёгіі:

*Хто ведае, калі б нас лепш і прыгажэй спакушали
падсылалі жанчын ружовых плоскіх як аплатка
ци фантастычныя стварэнні з палоцен Героніма Босха
але пекла ў той час было якое
мокры дол завулак забойцаў барак
названы палацам правасудзьдзя⁶.*

У съвеце адносных каштоўнасьцяў чалавеку застаецца адзіны спосаб не спыніцца — слухаць «ледзь чутны, амаль невыразны і зусім непатрэбны» ўнутраны голас, які ўсё мармыча пра схаваныя сэнсы, не даючы пагадзіцца на ролю злачынцы ці ахвяры. Унутраны голас вымушае Пана Когіта прыняць выпрастаную паставу і ісьці, не зважаючы на катай, віжоў, баязлыўцаў, у пошуку «залатага руна нябыту», змагацца зь вялізной пысай нябыту, адпачатку ведаючы пра «пугу съмеху, забойства на съметніцы», «паразу бясьсельнасьці» і «ўдущэнне бясформнасьцю». Пан Когіта абірае для сябе ролю слабака Гамлета зь яго бясконцымі сутаргамі, няўменьнем дыхаць і верай у крыштальныя паняцьці, адмаўляючыся ад спакуслівай долі магутнага ўладара Фартынбраса, бо памятае: кожны чалавек носіць сваё неба з сабой, а таму яго Горад будзе існаваць, пакуль жывы хоць адзін абаронца:

⁵ Пан Когіта думае пра вяртанье ў родны горад. (Пераклада Марына Казлоўская.)

⁶ Моц смаку. (Пераклада Ілона Ўрбановіч-Саўка.)

*i калі Горад загіне але застанецаца адзін
ён будзе несъці Горад у сабе па дарогах выгнаньня
ён будзе Горад⁷.*

Мужнасыць ісьці па абранным шляху Зьбігнеў Гэрбэрт знаходзіць у яшчэ не перапісанай гісторыі міжземнаморскай культуры, якая падаравала чалавецтву найдасканалейшы ўзор красы, добра і ісьціны. Невыпадкова барбар, памнажаючы скруху, пастаянна вяртаецца ў запаветны сад, блукае ў лябірынце над морам, вывучаючы мастацтва, філязофію, права, міталёгію, літаратуру, выпрабоўваючы сучаснасць вечнасцю:

*паўтарай чалавецтва старыя заклёны байкі й легенды
бо так здабудзеши добро якога ты не здабудзеши
паўтарай вялікія слова паўтарай іх упартва
як тыя што йшли ў пустэльні і гінулі ў пяску⁸.*

Ён вандруе ў часе і бясчасці, пераасэнсоўвае лёс Прамэтэя, Мінатаўра, Агамінана, Марка Аўрэлія, Нэфэрці, Хрыста, Варавы, Фартынбраса, Сыпінозы, разважаючы пра магчымасці і наканаваньне, паказваючы здрابненьне чалавецтва, гісторыя якога ня «будзе прадметам трагедыі». Міт становіцца для Гэрбэрта люстэркам, у якім сучаснікі бачаць адно крывы адбітак былой велічы. Лечачы тых, што прайгралі, ад няпомнасці і нематы, паэт нагадвае, што гісторыя паўтараецца. Абараняючы тампліераў і альбігоўцаў — абараняе права чалавека на іншадумства.

А напрыканцы шляху яго самога чакае апошняя спакуса, спакуса іншай пазіціі, на якую ня стала моцы духу, каб «выкрасаць, б'ючы аб адчай адчаем навосьлеп, іскрынкі сіяцла, лёзунгі паяднаньня» і «ў садзе аліўным здрады шаптаць — о ціхай ноч», сумненыні ў каштоўнасці сказаных ім словаў, ад якіх застануцца ў чорнай зямлі паракіданыя гукі:

*залёгка мы паверылі што прыгажосць не ратуе
вядзе легкадумных ад сну да сну на съмерць
ніхто з нас ня здолеў абудзіць тапалёвай дрыяды
расчытаць пісьмо хмару
таму па сълядах наших ня пройдзе адзінарог
не ўваскрасім карабель у затоцы паўліна ружу
нам засталася аголенасць так і стаім голыя
з правага лепшага боку трывтыху
Страшны Суд*

⁷ Рапарт з Гораду ў аблозе. (Пераклала Ілона Ўрбановіч-Саўка.)

⁸ Пасланьне Пана Когіта. (Пераклаў Андрэй Хадановіч.)

МАРЫНА КАЗЛОЎСКАЯ

*на кволыя плечы мы ўсклалі грамадзкія справы
змаганьне з тыраніяй маною натаваньне пакутаў
але ж ворагаў — пагадзіся — мелі нікчэмна малых
дык ці варта зводзіць съяятую мову
да мармытаньня з трывуны да чорнай пены газэтаў⁹.*

Ён пайшоў, пакінуўшы съвету сваё Дзевяцікніжжа, пасланьне Пана Когіта,
запавет да канца быць мужнымі, да канца быць вернымі, ідуучы шляхам выгнанья,
шляхам памяці, шляхам праўды:

*ідзі бо толькі так ты будзеши прыняты ў таварыства халодных
чарапоў у гурт тваіх продкаў: Ралянда Гэктара Гільгамэша
абаронцаў краіны бязь мяжаў і гораду попелу
Будзь верны Ідзі¹⁰.*

⁹ Да Рышарда Крыніцкага — ліст. (Пераклала Тацяна Сылінка.)

¹⁰ Пасланьне Пана Когіта. (Пераклаў Андрэй Хадановіч.)

ЗЬБІГНЕЎ ГЭРБЭРТ

Вершы з розных кніг

ДОЖДЖ

*Калі мой старэйши брат
вярнуўся з вайны
на лобе ў яго была
срэбная зорачка
а пад зорачкай бездань
гэта аскепак шрапнэлі
знайшоў яго пад Вэрдэнам
а можа быць пад Грунвальдам
падрабязнасцяў ён ня помніў
ён гаварыў падоўгу
на шматлікіх мовах
але больш за ўсё любіў
мову гісторыі
ён з апошніх сілаў зь зямлі
падымая палеглыых сяброў
Фэліксяка Ганібала Ралянда
ён кричаў
што гэта апошні крыжовы паход
што хутка падзе Карthagен
а потым усхліпваючы прызнаваўся
што Напалеон яго ня любіць
мы бачылі
як палатнеў ён
пачуцьці яго пакідалі
ён паволі рабіўся помнікам
музычныя ракавінкі вушэй
зарасталі каменным лесам
скура твару*

ЗЬБІГНЕЎ ГЭРБЭРТ

была зашпілена
на нябачныя і сухія
гузікі вачэй
яму застаўся
толькі дотык
што за гісторыі
апавядадаў ён рукамі
у правай былі раманы
у левай салдацкія згадкі
брата забралі
і зьвесьлі за горад
ён вяртаецца коjnую восень
худзенъкі і ціхі
ня хоца ўваходзіць стукае
у акно каб я выйшаў
мы разам ходзім па вуліцах
і ён мне апавядадае
нявыдуманыя гісторыі
кранаючы твар
съляпымі пальцамі плачу

АПАЛЁН і МАРСІЙ

напраўду дубой Апалёна
з Marsiem
(абсолютнага слыху
супраць вялікага дыяпазону)
адбываецца ўвечары
калі як мы ведаем
судзьдзі
аддалі перамогу богу
прывязаны моцна да дрэва
ачышчаны дбайна ад скуры
Марсій
крычыць
і крык ляціць у высокія вуши
а Марсій адпачывае ў ценю
свайго папярэдняга крыку
накуль у дрыжыках агіды

кіфару чысьціць Аналён
толькі здаецца што голас
Марсія аднастайны
што ён складаецца з аднаго
голоснага
А
насамрэч
Марсій
паказвае
незылічоныя скарбы
ўласнага цела
печані лысыя горы
белы ручай страваводу
шумных лёгкіх лясы
салодкія ўзгоркі цягліцаў
трымценыне крыві і экоўчы
зімовы вецер касьцей
над памяці сольлю
пакуль у дрыжыках агіды
кіфару чысьціць Аналён
цяпер далучаецца хор
Марсія пазваночнік
той самы гук А ды толькі
глыбейшы й са смакам іржы
і гэтага — ужо зашмат
для штучных нэрваў Аналёна
прысадамі пасыпанымі жвірам
абсаджанымі самыштам
сыходзіць бог-пераможца
мяркуючы ці не паўстане
некалі з крыкаў Марсія
новага віду мастацтва
сказам
канкрэтнай музыки
раптам яму пад ногі
падае скамянелы
салавей
Аналён паварочвае голаў
і бачыць
што дрэва да якога быў прывязаны Марсій
сівое
цалкам сівое

МОНА ЛІЗА

*празь сем памежных гор
калючым дротам рэк
расстралянымі лясамі
павешанымі мастамі
я ішоў —
вадаспадамі сходаў
вірамі падводных крылаў
цераз барочнае неба
усё ў пузырах анёлаў —
ішоў да цябе
Ерусалім у раме
і вось стаю
у густой крапіве
турыйстаў
на беразе пурпурогага шнура
й тваіх вачэй
ну вось і я
бачыши прыйшоў
ня меў надзеі
але прыйшоў
яна з усьмешкай прафэсійнай
нямая выпуклая быццам
пабудаваная ўся зь лінзаў
на ўгнутым фоне краявіду
між чорнай сьпінаю яе
што звязе месяцам у хмарах
і першым дрэвам — паражнечча
ў яскравай пене съветліні
ну вось і я
часам было
часам здавалася
ды ня вартала пра гэта
цік-так усьмешка-мэтраном
а галава ківач застылы
пагляд занураны ў бясконцасць
але ў вачах съпяць сълімакі
ну вось і я
мусілі прыйсьці ўсе
а прыйшоў толькі я*

*калі ён
ужо ня мог павярнуць галавы
ён сказаў
як толькі ўсё гэта скончыцца
паеду ў Парыж
між другім і трэцім пальцам
правае руки
прагал
і я ўкладаю туды
пустыя шкарлупіны лёсаў
ну вось і я
гэта я
стаю ўпершыся ў паркет
жывымі пяткамі
досыць тоўстая і не красуня
на скалах распусьціла косы
адрубленая ад жыцьця
па-за гісторыяй і домам
з вушамі з вусьцішнага воску
задушаная ў тоўшчах ляку
пусты шматтомнік яе цела
зіхціць апраўлены ў брыльянты
між съпінаю яе — і першым дрэвам
майго жыцьця
паклалі меч
і зъяе бездань*

ЧАМУ КЛЯСЫКІ

1.

*у чацвертай кнізе «Пэляпанескай вайны»
Фукідыд рассказвае пра свой няўдалы паход
сярод доўгіх прамоваў правадыроў
бітваў аблогаў паморкаў
густое сеткі інтыгаў
дыпламатычных манэўраў
гэты фрагмэнт нібы голка*

ЗЬБІГНЕЎ ГЭРБЭРТ

*у стозе сена
афінская калёнія Амфіполь
трапіла ў рукі спартанцаў
бо Фукідыд не пасьпей ёй на дапамогу
роднаму гораду ён заплаціў за гэта
пажыцьцёвым выгнаньнем
выгнаньнікі ўсіх часоў
ведаюць гэтую цану*

2.

*генэралы апошніх войнаў
калі здарыцца зь імі такое
на каленях скуголяць перад нашчадкамі
апяваюць свае геройствы
і невінаватасць
звальваюць на падначаленых
скардзяцца на зайдросьнікаў
вінавацяць надвор'е
Фукідыд кажа толькі
што меў ён сем караблёў
што была зіма
і што ён съпляшаўся*

3.

*калі прадметам маствацтва
будзе збанок разьбіты
вялікія крыжуды і сълёзы
маленькай разьбітай душы
то ўсё што ад нас застанецица
будзе як плач каханкаў
у брудным маленькім гатэлі
зь першым съявлом на шпалерах*

ПАН КОГІТА ПРА МАГІЮ

1.

*Mірча Эліядэ мае рацыю
мы — нягледзячы ні на што
грамадзтва разъвітае
магія і гнастыцызм
квітненеюць як ніколі
штучны рапід
і штучнае пекла
прадаюцца на кожным кроку
у Амстэрдаме адкрылі
плястыкавыя прылады катаваньня ў
дзяўчынку з Масачусэтсу
ахрысьцілі крывей
кататонікі сёмага дня
гатовыя да палёту
зараz іх праглыне чацвертае вымярэнье
з ахрыплай сырэнаю хуткае дапамогі
на Тэлеграф-стрыйт
касякамі плывеуць барадачы
у салодкім водары нірваны
Ясь Голамб прысьніў
што ён — бог
а бог — нішто
спакойна і паволі нібы пёрка
ляцеў ён з Эйфэлевай вежы
непаўнагадовы філёзаф
вучань дэ Сада
па-майстэрску рэжса
жывот цяжарнай жанчыны
і крывей на съязне піша верши
масавага зьнішчэння
плюс яшчэ ўсходнія оргії
вымучаныя й трохі нудныя*

2.

*на гэтым робяцца грошы
новыя галіны прамысловасці*

ЗЬБІГНЕЎ ГЭРБЭРТ

*новыя галіны злачынства
руплювяя караблікі плывеуць
на ўсё новыя карэньчыкі
альхімікі візуальнай распусты
працууюць безъ перадыху
галюцынагенная інжынэрыйя
запыхалася вынаходзячы
новыя дрыжыкі
новыя колеры
новыя стогны
і вось нараджасеца маствацтва
агрэсіўнай эпілепсії
з часам
гвалтаўнікі пасівеюць
і задумаюцца пра вечнае
тады паўстануць
новыя турмы
новыя прытулкі
новыя могілкі
аднак гэта карціна
лепшай будучыні
покуль жса
магія
квітнене
як ніколі*

АКЕЛДАМА

*Першасьвятары вырашаюць праблему
на мяжы этыкі і бухгалтэрый
што рабіць са срэбранікамі
якія кінуў ім пад ногі Юда
сума запісаная
у графу выдаткаў
гісторыкі запішуць яе
у графу легендаў
не дазваляеца ўпісаць яе
у рубрыку непрадбачаныя прыбыткі
небясьпечна класыци ў скарбніцу*

можа заразіць усё срэбра
не выпадае
купіць на яе съяцільню для храму
альбо раздаць жабракам
пасыля другой нарады
вырашаюць купіць поле ганчара
і зрабіць там
могілкі для чужынцаў
як бы аддаць
грошы за съмерць —
съмерці
выйсьце
было далікатнае
дык чаму ж
цягам стагодзьдзяў гудзе
назва гэтага месца
акелдама
акелдама
то бок — зямля крыви

ГУЛЬНЯ ПАНА КОГІТА

1.

Улюбёная забава
Пана Когіта
гульня Крапоткін
гульня Крапоткін
мае шмат вартасцяў
яна разъвівае гістарычнае ўяўленыне
пачуцьцё салідарнасці
адбываеца на вольным паветры
яна багатая на драматычныя эпізоды
яе правілы шляхетныя
заўсёды прайграе дэспатызм
Пан Когіта рассстаўляе фігуры
на вялікай дошцы фантазії
кароль — гэта Пётар Крапоткін
у Петрапаўлаўскай крэпасці

ЗЬБІГНЕЎ ГЭРБЭРТ

сланы — трыв салдаты на варце
ладзьдзя — выратавальная карэта
Пан Когіта мае на выбар
шмат ролляў
ён можа граць
чароўную Соф'ю Мікалаеўну
якая праносіць плян уцёкаў
у футарале гадзіньніка
а можа быць скрыпачом
у шэрым доме
які спэцыяльна зънялі
насупраць турмы
і граць «Выкраданье з сэраглю»
што азначае вуліца свабодная
але найболей
Пан Когіта любіць
ролю доктара Арэста Вэймара
у самы драматычны момант
ён загаворвае зубы салдату ў браме
— ці бачыў ты Ваня мікроба?
— ня бачыў
— а ён гад па табе поўзае
— не кажыце ваша мосьць
— кажу табе поўзае і нават мае хвост
— вялікі?
— вярсты дзьве ці трыв
тады футровая шапка
спадае на авечыя очы
чяпер
гульня Крапоткін
рухаецца хутка
кароль-вязень імчыцца вялікімі скачкамі
на хвілінку заблытаўся ў флянэлевым халаце
скрыпач у шэрым доме
грае «Выкраданье з сэраглю»
чуваць крык «лаві»
доктар Арэст вярзе пра мікробаў
стук сэрца
падкованыя боты па бруку
нарэшце выратавальная карэта
у сланоў няма ходу

*Пан Когіта
цешынца як дзіця
зноў выйграў гульню Крапоткін*

2.

*колькі год
колькі ўжко год
гуляе Пан Когіта
але ніколі
не спакушала яго
роля героя ўцёкаў
ня дзеля пагарды
да блакітнай крыўі
князя анархістаў
і не таму што ня любіць
тэорый ўзаемадапамогі
і вядома ж не з баязьлівасці
Соф'я Мікалаеўна
скрыпач з шэрага дому
доктар Арэст
таксама рызыкавалі
зь імі аднак
Пан Когіта
атаясамлівае сябе амаль цалкам
пры неабходнасці
ён мог бы быць нават канём
у карэце ўцекача
Пан Когіта
хацеў бы быць пасярэднікам свабоды
трымаць ніткі ўцёкаў
праносіць цыдулку ў турму
падаваць знак
даверыцца сэрцу
чыстаму інстынкту сымпатыі
але ён ня хоча адказваць за тое
што напішуць барадачы
з убогай фантазіяй
у часопісе «Freedom»
ён задаволены съціллай роляй
і ня будзе жыць у вяках*

ШТО Я БАЧЫЎ

Памяці Казімежа Мачарскага

Я бачыў як прарокі рвалі прыклеенныя бароды
як фальшиваманэтчыкі ўступалі ў сэкту ѹ хвасталі сябе бізунамі
як кáты пераапраналіся ѹ авечыя скуръ^ы
і сыходзілі ад народнага гневу
граючы на жалейках
я бачыў бачыў
я бачыў чалавека пасъля катаванъняў
цяпер ён сядзеў у бясъпецы ѹ сямейным коле
апавядоў анэдкоты еў суп
я глядзеў як ён размыкае вусны
дзясны — дзьве цярновыя галінкі зь якіх садрали скуръ^у
у гэтym было столькі ганьбы
аголенасъці
прыніжсэнъня
а потым
акадэмічныя ўшанаванъні
шмат публікі кветкі
душна
некта ўвесь час казаў пра скажэнъні
я згадваў яго скажоныя вусны
ци гэта апошняя дзея
у n'есе Ананіма
дубовай нібы труна
поўнай глухіх рыданъняў
і рогату тых
якія ўздыхнулі з палёгкай
бо зноў удалося
ачысьцілі сцэну ад мёртвага рэквізыту
і падымаюць
павольна
акрываўленую заслону

1956

ФАТАЗДЫМАК

З гэтым хлопчыкам нібы страва Зэнона
хлопчыкам у высокай траве што я агульнага маю
хіба што дату народзін і папілярныя лініі
здымаў мой бацька наконадні другой пэрсыдзкай вайны
лістота й аблокі падказваюць што быў жнівень
птушкі зывінелі цыкады водар збоежжса й дастатку
унізе рака што на рымскіх мапах звалася Гіпаніс
вадападзел і бліzkая бура казалі хавацца ў грэкаў
прыморскія іх калёніі былі зусім недалёка
хлопчык съмляеца даверліва съягло азмрачаюць толькі
ценъ саламянага капелюша ценъ хваіны ценъ дому
а калі зарыва толькі зарыва заходу
мой дарагі мой Ісак нахілі галаву
гэта толькі хвіліна болю а потым будзеш
чым толькі хочаш — ластаўка палявою лілеяй
я павінен праліць тваю кроў мой маленъкі
каб ты застаўся нявины ў спалаху летняй маланкі
ужо назаўсёды ў бясьпецы як муха ў бурштыне
прыўкрасны як захаваны ў вугалі папараці сабор

ШТО Я МАГУ ЗРАБІЦЬ ДЛЯ ВАС ЯШЧЭ

*Шмат чаго
адчыніць акно
направіць падушку
халодную выліць гарбату
— і гэта ўсё
— усё
так мала
і так шмат
бо трэба гэта ўсё
зрабіць старанна
і з сэнсам
каб адчыніць акно на ўсю вясну
каб пухам галаве была падушка*

*Пераклаў з польскай Андрэй Хадановіч паводле: Zbigniew Herbert.
— Wiersze wybrane. — Kraków, 2007.*

ЗЬБІГНЕЎ ГЭРБЭРТ

Рэканструкцыя пэата

Галасы:

Прафэсар
Гамэр
Эльпэнор
Голасжанчыны

Прафэсар (*пачынае заўсёды аднолькава, нібы круежэлка, пушчаная не з пачатку*). ...эцыі. Былі выкапаныя фрагмэнты... У ніжняй частцы... Артэміды ў Мілеце.

Яна была адкрытая на пачатку XX стагодзьдзя Эвансам і не была дас্যледавана да канца. Адкрывальніка ўвёў у зман вялікі слой другу, зацьвярдзелага, як скала, пад якім Эванс ужо не спадзяваўся нічога знайсьці. Мы ўзялі пад увагу крыніцы, што праўда, досьць познія — часу пэрсыдзкіх войнаў, я маю на ўвазе Апалаядора з Дыяроса і перадусім Эўтыфона Старэйшага, гісторыка другараднага, але досьць аўтарытэтнага, які...

Вада капае з крана.

...чаканыні і робіцца рэвалюцыйнай для навукі падзеяй. У частцы, якую мы называем Трэцім Горадам, мы адкрылі найдаунейшыя вядомыя запісы гамэрыдаў, што ўяўляюць сабой несумненныя фрагмэнты «Іліяды», прынамсі на два стагодзьдзі старэйшыя за канчатковую афіцыйную рэдакцыю, у якой гэтая пазма дайшла да нашага часу. Экспэдыцыя, што паралельна з намі працавала на востраве Мілес, таксама адкрыла пісьмовыя крыніцы, якія ня маюць каштоўнасці з мастацкага гледзішча (зрэшты, я вярнуся да іх пры канцы), аднак важныя для пацьвярджэння нашага тэзісу, што актыўныя мастацкі асяродак знаходзіўся ў Малой Азіі, а не на паўвостраве, які...

Вада капае з крана.

...кім жа быў гэты Ананім? Мы ведаем толькі тое, што ён быў грэкам, але па фрагмэнтах, якія ён пакінуў, мы можам адтварыць ягоны партрэт.

Вось жа, гэта быў чалавек на вяршыні кар'еры, шчаслівы (каштоўныя заўвагі пра мастацтва пазалоты), моцная асoba, што ўражвае перадусім вялізарнай стрыманасцю і спакоем. Ніякай нэрвовасці, ані найменшага злоўжывання экспрэсіўнымі сродкамі, якое, на жаль, так моцна псуе сучаснае мастацтва. А перадусім — тут хочацца павысіць голас — ніякага павышэння голасу: гармонія ў пачуцьцях — гармонія ў мове. Нават на жорсткасці вайны ён глядзіць халодным позіркам сапраўднага эпіка. Шляхетная стрыманасць і годная павага ўбіраюць гэтых абломкі ў простыя і велічныя строі. Глыбокая веданье жыцця дазваляе яму закранаць шырокі спектар тэмаў, які мы можам падзяліць на сем групаў:

- 1) тэмы ваенныя;
- 2) тэмы зь міталёгіі й гензэлёгіі;
- 3) тэмы любоўныя;
- 4) тэмы жывёлагадоўлі (каштоўная згадка пра выпас авечак);
- 5) тэмы, якія датычаць металюргіі (бронза, медзь, жалеза);
- 6) тэмы, звязаныя з штодзённым жыццём;
- 7) і іншыя.

Вада капае з крана.

...вось, напрыклад, фрагмент, што съведчыць пра паэтычнае ўяўленье Аナンіма:

*Мчыцца Гэрмэс крыланогі да ложа, дзе Горгій, спачыўши,
Храпам сваім падпірае шацёр палатняны намёта,
Шэпча на вуха ён соннаму, раячы ўзяць бок Гімэда,
Бацька якога на востраве Лемнас, багатым пшаніцай,
Гаспадаром быў; а брат яго, моцны ў двубоях Атархас,
Пераплываючы праз Гелеспонт, зьведаў гнеў Апалёна —
За Брысэіду, што гвалтам забрана была й нарадзіла
Кастара, бедаў прычыну, які, абраужаючы бацьку,
Белабародага Нікаса...*

Звон разьбітага шкла.

Гамэр (крычыць). Досыць! Не могу слухаць гэтай пароды. Спачатку Вэргілій, потым перакладчыкі, філёлягі, археолягі...

Ад мяне не засталося нічога, акрамя падручніка міталёгіі і мадэлі для стылістычных разбораў.

Мне сорак пяць гадоў. Я жыву ў Мілеце. Маю жонку, сына, дом з садам.

Я вельмі люблю Мілет. Гэта горад руху. Акурат столькі шуму, колькі патрэбна для жыцця. Здаровы клімат. Прыйязная і багатая публіка.

Раней я працаваў на караблі. Але здарыўся няшчасны выпадак, я ўпаў на палубу і страціў зрок, дактары казалі, што гэта проста шок, што гэта пройдзе.

ЗЬБІГНЕЎ ГЭРБЭРТ

Але цалкам не прайшло. Я ўжо ня мог працаваць у моры, і таму працаваў у порце вартаўніком. Я заўсёды меў добры голас. Моцны, як штурм. Сябры пераконвалі, каб я зладзіў канцэрт. Я так і зрабіў — усім спадабалася. Ну чым ня шчасьце, каб ня гэтая вочы. Дактары кажуць мне як найболыш перабываць у цемры і пазъбягаць сонца. Жонка замыкае мяне дома. Так што я мушу ўцякаць, што выглядае трохі камічна.

Я не могу спыніцца цяпер, калі я маю найбольшы посьпех. Праз пару гадоў змагу пайсьці на пэнсію. Куплю вялікі гатэль у цэнтры гораду. Поўны жыцьця і шуму — ад сутарэння, дзе бочкі зь віном, да найтаннейшых пакойчыкаў, дзе каханкі шэпчуцца пад страхой. Тады я буду берагчы вочы. Буду глядзець праз прымруженыя павекі на съвет, што прыходзіць да мяне. Хацеў бы таксама па-працаваць над тэорыяй эпапэі. Здаецца, у гэтай галіне я сёе-тое зрабіў.

Для маіх папярэднікаў эпапэя была раўнінай. Бубнілі манатонным голасам пра бітвы, паходы, разбураныя гарады і агонь. Усё відаць здалёк, і таму ўсё надта плоскае. А я ўвайшоў усярэдзіну. Зрабіў з эпапэі гару, цяжкую матэрью, што рухаецца зь зямлі да неба і дасягае багоў.

Мае папярэднікі авалодвалі пачуцьцямі, авалодваючы голасам. Съмешны на-мер і хлусьня супраць прыроды. Я адкрыў чалавечую патрэбу крыку. Пакуль страх жыве ў чалавеку, трэба крычаць.

Цяпер поўдзень. Горад белы ад съпёкі. Усё пакрыта пылам цішыні, але пад сподам — крык.

Г о л а с ж а н ч ы н ы . Куды, Гамэр?

Г а м э р . Хачу прайсьціся.

Г о л а с ж а н ч ы н ы . Але ж ты ведаеш...

Г а м э р . Ведаю, ведаю.

Г о л а с ж а н ч ы н ы . Учора зноў балелі.

Г а м э р . Але сёньня лепей.

Г о л а с ж а н ч ы н ы . Не хадзі на рынак. Абяцай.

Г а м э р . Абяцаю.

Г о л а с ж а н ч ы н ы . І пазъбягай сонца. Эльпэнор, пільнуй бацьку.

Э л ь п э н о р . Зноў мы ня слухаемся.

Г а м э р . Цяжка, малы. Не могу ўседзець дома.

Э л ь п э н о р . Чаму?

Г а м э р . Калі набліжаецца поўдзень, немагчыма вытрымаць цішыню. Чуваць, як на страсе раяцца восы. Скура дранцьве.

Э л ь п э н о р . Але ты маеш спакой. Можаш складаць вершы.

Г а м э р . Тады я ня думаю пра вершы.

Э л ь п э н о р . А пра што?

Г а м э р . Пра рынак. Як пра мора: каб увайсьці па шыю.

Э л ь п э н о р . Так моцна любіш рынак?

Г а м э р . Няма нічога прыгажэйшага, сынку. Праснакі з цыбуляй пахнуць лепей ад мармуру. І я аддам іянійскую капітэль за галоўку капусты.

Э л ь п э н о р . Што ў гэтym добраага?

Г а м э р. Усё, дурненъкі. Колеры, водары, шум. Усе галасы жыцьця: мармытанске жабракоў, дзяячы віскат у натоўпе, барабан вартайніка, крык гандляроў гароднінай і рыканье прывязанай за рогі жывёлы. А потым прыходзіць паэт і пачынаеца змаганье.

Э л ь п э н о р. Змаганье?

Г а м э р. Так. Я мушу іх перакрычаць, заглушыць, адабраць у іх голас, праглышыць яго і нарадзіць зь сябе.

Э л ь п э н о р. Гэта вялікая пакута.

Г а м э р. Але ў радасыць. Я тады поўны, як съвет.

Э л ь п э н о р. Якраз гэтага я найбольш не люблю, калі пад канец... ты павышаеш голас і пачынаеш крычаць.

Г а м э р. Чаму?

Э л ь п э н о р. Так, нібыта ты баісься і просіш ратунку. Ці ты баісься тады?

Г а м э р. Не. Тады я змагаюся.

Э л ь п э н о р. З кім?

Г а м э р. Са страхам.

Галасы рынку.

Г а м э р. Але мы ўжо на месцы. Пачынаем працаваць.

Э л ь п э н о р. Грамадзяне! Шырока вядомы на кантынэнце і астравах паэт Гамэр, на вашыя шматлікія просьбы, нягледзячы на загружанаеца працай, вырашыў даць канцэрт. Апісанье сёмай бітвы пад Трояй. Выконваеца ўпершыню. Твор скончаны сёньня на сывітанку і нідзе не публікаваўся. Частка даходу пойдзе на рэлігійныя мэты: пакупку шкляных вачэй для статуі Гэры.

Г а м э р (на фоне музыки, что робіцца ўсё мацнейшая).

*Крочыць сывітанак ружовым дажджом па дахоўцы нябёсаў.
Птушка задушана ў съне. Плёскат хваляў ідзе ад затокі.
Белы туман, як мярцьвяк, падымаетца ціха над багнай.
Вечер кудлаціць намёты са скуры й чуваць у намётах
Лязгат, з мэталам мэтал сустракаецца, гучныя крыкі
Дзень вызываюць, загорнуты ў шчыльнае покрыва ночы,
Нібы зь пляюшак дзіця, каб на поўныя дыхала грудзі.
Першым шыхтуе байкоў Агамэмнан, глядзіць, прысьпяшае;
Зь ім Пірамэд, Архімэд з Эўрылёхам, і Кастан, і Пандар.
Сьевіст бізуноў, капыты, крыкі вояў і колаў рыпеньне
Будзяць траянцаў, і вось адчыняеца з бразгатам брама.
І два атрады, пяхотнікі ѹ коньніца, сталі ѹ чаканыні,
Як два лясы, праз малочны туман ледзьве бачныя воку.
Меч Агамэмнан бярэ. На халодным вятры яго студзіць —
І награвае адзіным узмахам, чапляючы сонца:
Чутна шыпенне жалеза — і съцішаны выгук натоўпу.*

ЗЬБІГНЕЎ ГЭРБЭРТ

*Рушилі. Шум невыносны, бы крочаць па скалах тытаны,
Пляжасы горы сандалямі; камень крышыцца аб камень,
Б'еца мэтал аб дасьпехі, грыміць дасканалаю мовай
Рэчаў, а людзі нямыя, скаваныя путамі руху
Й думкай пра ўёмныя воды Эрыбу.
Вось Эўрылёх б'еца поруч з Аяксам. Аякс яму кажа
(Помніачы сон і прапоцтва, і слуп пераломлены дыму):
— Будзь асьцярожны, мой мілы, бо лучнік траянцаў Дэмэтар...
Дзіда спыніла размову, забіўши вазыніцу Аякса.
Крык быў кароткі, нібыта парваныя лейцы, што цягнуць
Коні зьдзічэллыя. Страх напаўняе людзей і жывёлу.
Пот і трымценьне ў каленях. Старчма валасы пад шаломам.
Вось жа, каб вусьціш адолець сваю, велізарны шчыт крыку
Грэкі паднялі ўгару — і красуе вялікая бітва.
Лямант, любімы багамі, як тлуштае мяса ахвяраў,
Увышыню праастае, сягаючи боскіх ружовых
Ад асалоды вушэй. І багі — уступаюць у бойку.
Так пачынаеца эпас. Але што такое паэма,
Як не крывавы суплёт ваяроў і багоў, і мэталу,
Вузел съмяротных канвульсіяў зь пеўнем чырвоным уверсе?
І апявае пагібель той певень, той певень той пе...*

Раптоўная паўза.

Гамэр. Эльпэнор!
Эльпено. Я тут, бацька.
Гамэр. Хадзэм дадому.
Эльпено. Што здарылася, бацька?
Гамэр. Адвядзі мяне дадому.
Эльпено. Але ты мусіш скончыць. Усе гэтага чакаюць.
Гамэр. Дадому.

Выходзяць з шуму, паўза.

Гамэр. Ідзі паволі, мой малы. Нешта з маймі вачамі.
Эльпено. Баліаць?
Гамэр. Не.

Паўза.

Гамэр. Нахіліся бліжэй, сынку, і паглядзі мне ў очы. Што ты бачыиш?
Эльпено. Сябе ў сярэдзіне. І дрэвы. І горад.
Гамэр. А я гэтага ня бачу. Нічога. Нічога.
Эльпено. Бачыш толькі цемру? Так, як раней, калі з табой гэта здарылася?

Г а м э р. Нават цемры ня бачу. Нічога.

Паўза.

Э л ь п э н о р. Ты стаміўся, бацька. Белы бляск ідзе ад каменьня.

Г а м э р. Белы, ты кажаш.

Э л ь п э н о р. Так. Хіба гэта дзіўна?

Г а м э р. Не, гэта нармальна. Дзіўна тое, што ў мяне цяпер у вачах. Гэта нават не чарната. Гэта колер пустаты.

Паўза.

Г а м э р. Абсалютна не разумею, што здарылася. Як ты думаеш?

Э л ь п э н о р. Вернесься дадому і адпачнеш.

Г а м э р. Але ж я не асьлеп.

Паўза.

Г а м э р. Калі я съпяваў пра съмерць вазыніцы, я бачыў яшчэ цалкам добра. Я заўважыў, як Сэфар пакінуў рэзаць барана, выщер рукі ад крыві аб фартух і рушыў да нас. У гэтых момант яны ўсе былі ў мяне ў руках. Я быў шчаслівы.

Э л ь п э н о р. Ведаеш што, бацька. Заплюшчы вочы. Я буду цябе весыці. Калі ў цябе будуць заплюшчаныя вочы, ты лепей адпачнеш.

Г а м э р. Так. Маеш рацыю. Гэта супакойвае.

Э л ь п э н о р. А я што казаў.

Г а м э р. Страшна глупа мець расплоджаныя вочы і ня бачыць нічога.

Паўза.

Г а м э р. Як ты думаеш, калі я расплоджу вочы, я буду бачыць?

Э л ь п э н о р. Напэўна. Але пакуль так не рабі. Няма чаго съпяшацца.

Г а м э р. Так. Няма чаго съпяшацца.

Э л ь п э н о р. Можа, ты хочаш сесыці?

Г а м э р. З прыемнасцю, але спачатку выйдзем з гораду. А то муры змыкаюцца нада мной, як вада.

Паўза.

Э л ь п э н о р. Ты прыўкрасна съпяваў.

Г а м э р. Гэта са страху. Ад ранку мяне перасьледаваў страх. Я хацеў забіць яго крыкам.

Э л ь п э н о р. Ты забіў яго паэзіяй.

Г а м э р. Паэзія — гэта крык. Ведаеш, што застанецца ад паэм, калі прыбраць зь яе лямант?

Э л ь п э н о р. Ня ведаю.

Г а м э р. Нічога.

Паўза.

Г а м э р. Як ты думаеш, яно так не застанецца?

ЗЬБІГНЕЎ ГЭРБЭРТ

Э л ь п э н о р. Напэўна пройдзе. Табе ня лепей?

Г а м э р. Лепей. Але пакуль я не хацеў бы расплюшчваць вачэй.

Э л ь п э н о р. Зразумела.

Г а м э р. Давай сядзем тут. Дзе мы?

Э л ь п э н о р. Каля фантана Пана.

Г а м э р. Ну, вядома, я ж яго чую. Мы ўжо за два крокі ад дому.

Э л ь п э н о р. Нам няма чаго съпяшацца.

Г а м э р. Маеш рацыю, сынку. Ня будзем съпяшацца.

Паўза.

Г а м э р. Калі ў мяне заплюшчаныя вочы, я супакойваюся. Але ўрэшце трэба будзэ іх расплюшчыць.

Э л ь п э н о р. Паспрабуем перад самым домам.

Г а м э р. Добра.

Э л ь п э н о р. Што ты робіш, бацька?

Г а м э р. Вывучаю твар. Усё на сваіх месцах. Вочы на сваім месцы. Брыдкае пачуцьцё, калі цябе раптам пакідае штосьці вельмі-вельмі тваё.

Э л ь п э н о р. Добра тут.

Г а м э р. Так, добра. Спакой, цень.

Э л ь п э н о р. Кладзіся на лаўку. Я накрыю табе твар плашчом.

Г а м э р. Ты апякуесясь мной, нібы Антыгона Эдыпам. Толькі Эдып асьлеп па-сапраўднаму. Скажы што-небудзь, сынку.

Э л ь п э н о р. Калі мы купім гатэль, табе ня трэба будзе выходзіць з дому. Сонца табе шкодзіць.

Г а м э р. Так. Вельмі шкодзіць.

Э л ь п э н о р. Гатэль будзе сярод дрэваў. У ценю.

Г а м э р. Трэба будзе яго неяк называць.

Э л ь п э н о р. «Пад купцом-храпуном». Гэта прыцягнё купцоў і зладзеяў.

Г а м э р. Альбо «Пад вокам у Зэўса». Гэта прыцягнё пілігрымаў і памяркоўных атэістаў.

Э л ь п э н о р. У нас будзе шмат прыслугі.

Г а м э р. І мора віна. Толькі ў мяне і ў цябе будзе ключ ад піёніцы.

Паўза.

Э л ь п э н о р. Бацька, хадзем.

Г а м э р. Добра. Хадзем. Гэта ўжо недалёка, праўда?

Э л ь п э н о р. Яшчэ гэты паварот.

Г а м э р. Пазнаю па жвіры: я цяпер бачу ступамі.

Э л ь п э н о р. Ну вось і дом. Наш дом, бацька. Зірні.

Гамэр крычыць.

П р а ф э с а р. ...эцы! Як я ўжо адзначаю, гэтае другое адкрыцьцё ўласна ня мае вялікага значэння. Ананім зь Мілёсу ў параўнанні з Ананімам зь Мілету — нібы карлік побач з волатам.

Вада канае з крана.

...тэмы няважныя і звычайныя. Так, Ананім без ваганьняў прысьвячае верш тамарыску, расъліне вульгарнай, шырокая распаўсядженай і абсалютна беска-рыснай.

Г а м э р.

*я апавядай пра бітвы
пра вежы і караблі
пра ваю ў якіх рэзалі
і вояў якія рэзалі
ды забыў апавесьці адно
я съпяваў пра марскія буры
і руйнаваныне муроў
аб тым як палае збожжаса
як падаюць долу пагоркі
ды забыўся пра тамарыск
як працяты кап'ём
ляжыць
і съціснуўши вусны
съмяротнае раны
ня бачыць
ні мора
ні гораду
ні сяброў
а бачыць
ля твару свайго
тамарыск
караскаецца
на высокую самую
высахлую галінку
тамарыска
лісты абмінае
зялёны карычневы
мкнечца
узълезьці на неба
бяз крыл
без крыви
без прытомнасці
без —*

П р а ф э с а р. Выпадковасць тэмы суправаджаецца заняпадам формы, якая...

Вада канае з крана.

ЗЬБІГНЕЎ ГЭРБЭРТ

Г а м э р. Ну, што ж, мушу прызнацца. Гэта я напісаў пра тамарыск. Як да гэтага дайшло?

На трэці дзень паслья няшчаснага выпадку на рынку я выехаў зь Мілету. Адзін. Такая сабе плігрымка да сьвятога месца. Святым месцам быў востраў Мілес. Крыніца і храм Зэўса Цудатворцы.

Ля крыніцы быў вялікі натоўп. Згодна з інструкцыяй жрацоў, трэба было аб-пырскацца съвятой водой і гучна выказаць просьбу. Шум быў неверагодны. «Гітіяс просьць, каб у яго адрасла адрэзаная нага». «Антыклея благае, каб яна зноў магла нарадзіцца і каб да яе вярнуўся муж». Я кryчаў найгучней, голасам цёмным і цяжкім ад сълёз: «Гамэр патрабуе, каб да яго вярнуўся зрок!» Тры дні — і ніякага чуду.

Уначы я пайшоў да храму і паўтарыў просьбу. Голас абвіўся вакол калёнаў, адбіўся ад столі і плоска ўпаў мне пад ногі. Я ўзылез на алтар і дакрануўся да твару бoga. Яго вусны былі затуленыя, як ракавіна. Ён быў съляпы, як я.

Мне стала шкада яго — і, каб яго пацешыць, я склаў маленъкую оду.

*Я доўга кідаў угару
тоўстую вяроўку свайго крыку
каб съязніць цябе на зямлю
пяціля вярталася пустая
цяпер я ведаю
ані з крыві
ані з косыци
ані нават
зь цела думкі
толькі ў вялікай цішы
можна адчуць
пульс твойго існаван'ня
нічтомуны і прывідны
як хвала съвятла
прывабны
як усё чаго няма
і я складаю табе гімн
кранаючы цела
тваёй адсутнасці*

Я ня меў шмат часу, каб займацца богам. Бо адбываліся важнейшыя рэчы. У цемры й маўчаныні дасыпвала маё цела. Яно было, як глеба напрадвесні, поўнае непрадчуваных магчымасцяў. На маёй скуре вырастай новы дотык. І я пачаў адкрываць сябе, дасыледаваць і запісваць.

*Найперш апішу сябе
пачну з галавы*

*ці лепей з нагі
дакладней зь левай нагі
ці з рукі
зь мезенца левай руки
мой мезенец
цёллы
крыху загінаеца ўнумтар
з трох частак складаеца
і заканчваеца пазногцем
вырастает проста з далоні
а рос бы асобна
няжепскім бы быў чарвяком
гэта ўнікальны палец
адзіны на съвеце мезенец левай руки
дадзены мне непасрэдна
ўсе іншыя пальцы на левых руках
ня больш чым абстракцыя
з гэтым жа
мы маєм адзін дзень народзін
адзіны дзень съмерці
адну на дваіх адзіноту
і толькі кроў
скандуючы цёмныя таўталёгії
зъвязвае далёкія берагі
ніткай паразуменія*

Вельмі асьцярожна я пачаў вывучаць съвет. Усё, што я ведаў пра яго дагэтуль, было непрыдатнае. Як дэкарацыі зь іншай п'есы. Трэба было спазнаваць нанова, пачынаючы ня з Троі, не з Ахіла, а з сандалі, са спражкі на сандалі, з каменьчыка, які выпадкова зачапіў на дарозе.

*Каменьчык
дасканалае стварэнне
ён роўны сабе самому
бароніць межы свае
мае ў сабе колькі трэба
каменнаага сэнсу
з пахам які не нагадвае ні пра што
не абуджасе ні вусьцішы ні жаданьня
ягоныя жарсць і холад
слушиныя й поўныя годнасці*

*i я адчуваю цяжкія згрызоты
калі бяру яго ў руکі
i ў яго шляхетнае цела
пранікае фальшивая цеплыня
камяні ня зробяцца свойскімі
будуць вечна глядзець на нас
съветлым спакойным позіркам*

Я ніколі не вярнуся ў Мілет. Там застаўся мой крык. Ён мог бы дагнаць мяне ў нейкім завулку й забіць.

*Паміж крыкам народзін
i крыкам съмерці
разглядаіце свае пазногці
захад сонца
ци рыбін хвост
а таго што вы ўбачыце
лепш не выносьце на рынак
не прадавайце па зыніжаных коштах
ня трэба крыку
багі як каханкі
вельмі любяць маўчаньне
між шумам пачатку
i шумам канца
будзьце нібы некранутая ліра
якая ня мае голасу
i мае ўсе галасы*

Гэта толькі пачатак. Пачатак заўсёды съмешны. Я сяджу на найніжэйшай прыступцы храма Зэўса Цудатворцы і апываю мезенец, тамарыск, каменьчыкі.

Я ня маю ні вучняў, ні слухачоў. Бо ўсе яшчэ ўглядаюцца ў вялікі пажар эпапеі. Але ён ужо дагасае. Хутка застануцца адно абпаленыя руіны, у якіх паселіца трава. Я — гэтая трава.


Часам думаю, што, можа, мне ўдасца з новых вершаў вывесыці новых людзей, якія ня будуць дадаваць жалеза да жалеза, крык да крыку, страх да страху.

Бо можна і — зерне да зярня, ліст да ліста, радасць да радасці.

І слова да маўчаньня.

П р а ф э с а р ...эцы! Убогасць паэтычнага съвету Ананіма зь Мілесу дае падставы дапускаць, што ён ня меў наступнікаў і што...


Пераклаў з польскай Андрэй Хадановіч паводле: Zbigniew Herbert. — Dramaty. — Wrocław, 1997.



Зыбигнеў Гэрбэрт.



Гэты і іншыя рисункі паходзяць з асабістых нататкаў Гэрбэрта.



Залікоўка Зьбігнева Гэрбэрта, універсytэт
Мікалая Капэрніка ў Торуні, 1948.



Vegley

Mauer bewacht

neuer pfeiltribut in mauer
anfang zehnne hundert

Kloster zu Magdeburg

Dom: sehr dezentriert, nicht gross

103,300, Markt: breit

Kirche: schmal


3 Stile Byzantin

Turk Spätroman

Antiken


byz. willie

imperial
und blues 103,0




Pfeiltribut: neue
wirtschaft Vegley






Від на жыхарства ў Францыі. 1959.







Рукапіс верша «Моц смаку».

ЗЬБІГНЕЎ ГЭРБЭРТ

Душачка

З кнігі эсэістыкі «Лябірынт над морам»

Незаўважна, каб Фройд дзе-небудзь уэдышаўся над уласнай псыхалёгіяй, і незразумела, якім чынам ён хocha вызваліць хворых ад тых пакутаў, ад якіх сам церпіць як лекар.

К. Г. Юнг

Ужо ня памятаю дакладна, пры якіх абставінах я натрапіў на гэты тэкст. Было гэта, верагодней за ўсё, у пэрыяд, калі я пісаў эсэ пра Акропаль, а паколькі праца не ішла, то, як звычайна ў такіх выпадках, я ратаваўся чытаньнем, закопваўся ў даклады, рэфэраты, артыкулы, рассыпаныя па спэцыялізаваных археалагічных часопісах, рабіў зь іх выпіскі, загадзя сумнеўчыся, ці яны на што-небудзь прыдаўца. Я падманваў перадусім сам сябе. Я хацеў як бы апраўдацца перад сабой, маўляў, я не лайдачу, не ўпадаю ў духоўную прастрацыю, я працую, проста іначай, — выконваю працу бясплённую і нудную, спадзеўчыся, што зь бясплённасці і нуды блісьне раптам чисты промені натхнення. У той жа час кожная шуфляда сыстэматычнага каталогу ў бібліятэках, куды я хадзіў, стракацела сотніяй назваў на розных мовах і, здавалася, прамаўляла: «Навошта працуеш, усё ўжо напісаны, у гэтай галіне няма чаго дадаць. Адзіная роля, якую ты можаш сабе здабыць, — роля кампілятара».

І менавіта ў гэты пэрыяд неспакою і разладу мне ў руکі трапіў ліст Зыгмунда Фройда да Рамэна Раліана, напісаны з нагоды 70-гадовага юбілею апошняга, і, як вынікае з характару гэтага ліста, прызначаны для памятнай кнігі, якую сябры выдалі ў гонар вялікага пісьменніка.

Калі апусьціць эпістальянія ўступ і заканчэнне, гэты ўрывак з Фройда можна трактаваць як эсэ, tym цікавейшае, што стваральнік псыхааналізу ўжывае гэты мэтад да самога сябе, дакладней, да пэўнага эпізоду ўласных перажыванньняў. Гэты эпізод, аддзелены ад аўтара трывучаць зь нечым гадамі і, на першы погляд, найбанальнейшы — паводле прызнаннія Фройда — упартая ўсплывае ў съядомасці, прычым без выразных на тое прычынаў.

Вось жа, у 1904 годзе, як і штогод напрыканцы жніўня ці на пачатку верасьня, Фройд разам з малодшым братам вырашаюць прарабавіць адпачынак на Міжземным моры. На гэты раз, аднак, у іх меней вольнага часу, таму яны едуць не ў

Італію, як звычайна, а ў Трыест, маючи намер выправіцца адтуль на некалькі дзён на выспу Корфу. Выпадкова сustrэты ў Трыесьце знаёмы актыўна адгаворвае іх ад гэтай ідэі. На выспах гэтай парой году вельмі съякотна — тлумачыць знаёмы — значна прыемней было б выправіцца ў Афіны. Найзручней плысьці на караблі, бо тады застанецца тры дні на знаёмства з горадам.

Гэтая, здавалася б, разумная і спакусылівая прапанова, як ні дзіўна, пазбаўляе абодвух братоў гумору. Яны ў нерашучасьці блукаюць па горадзе і без энтузіязму абмяркоўваюць ідэю зъезьдэйца у Афіны, знаходзячы на сваім шляху адно перашкоды. Але калі надыхозіць гадзіна адкрыцца «Лойда», яны матэрыялізуюцца перад аckenцам касы і купляюць квіткі, нібы забыўшыся на момант пра нядаўнія пярэчаныні.

«Папоўдні ў дзень нашага прыбыцца, калі я апынуўся на Акропалі і акінуў поглядам краявід, мяне раптам наведала дзіўная думка: «А гэта ўсё і праўда існуе — як мы і вучылі ў школе». Гэта ня надта арыгінальнае назіраньне, але яно трапна перадае адчуваньне ўсіх, хто ўпершыню стаіць перад Калёсам, статуяй Вэнэры Мілескай ці Монай Лізай. І акурат углыб гэтага перажываньня ці адчуваньня Фройд запускае зонд аналітыкі, каб прадэманстраваць, што яно не такое простое і прафаннае, як можа падацца.

На думку стваральніка псыхааналізу, тут мае месца асаблівы выпадак: у адной псыхіцы суіснуюць два супяречлівія станы, зь якіх вынікаюць дзівые дыядраметральна розныя рэакцыі на рэчаіснасць. Гэта, вядома ж, зусім не паталягічнае падваеніе асобы, але індывідуальнасць зазнае непрыемны раскол, і дачыненьні паміж суб'ектам і аб'ектам успрыманьня робяцца больш цымяныя. Прыгледзімся да гэтай звязы крыху ўважлівей.

Характэрная рэакцыя, якая вынікае зь першага стану, гэта зъдзіўленыне, што Акропаль перад вачыма існуе насамрэч, нібы дагэтуль яго рэальнае існаваньне ставілася пад сумнеў; у той жа час выразная рэакцыя, выкліканая другім станам, гэта «зъдзіўленыне зъдзіўленыню», бо рэальнасць Акропалю ніколі не была прадметам сумневаў.

Каб прайлюстраваць першы стан, Фройд кажа, што зь невялікім перабольшаннем можна парашунаць яго з рэакцыяй чалавека, які, шпацыруючы ў Шатляндыі каля возера Лах-Нэс раптам бачыць цела знакамітай пачвары, выцягнутае на бераг, і мусіць, такім чынам, прызнаць: яна сапраўды існуе, гэтая марская пачвара, у якую мы ніколі ня верылі. У той жа час другі стан — дадамо ад сябе — блізкі да наўнага рэалізму, без ваганьня прымае тое, пра што съведчаць пачуцьці, напоўніцу адкрыты захапленыню ці вусыцішы, неазмрочаным ніякімі рэфлексіямі.

Найбольш натуральная будзе інтэрпрэтаваць гэтыя «канкурэнтныя» адчуваньні съцверджаньнем, што існуе прынцыповая розыніца паміж тым, што мы перажываем непасрэдна, і тым, што мы ведаєм з кніг ці аповедаў, і што менавіта накладаньне ведаў на віды выклікае гэтыя супяречлівія адчуваньні і ўзмацняе пачуцьцё рэчаіснасці. Але Фройд адкідае такую інтэрпрэтацыю як занадта банальную і няздатную нічога патлумачыць.

Ён стараецца вызначыць, чаму ў Трыесце ён так працівіўся безумоўна прывабнай пэрспэктыве зъезьдзіць у Афіны і чаму на Акропалі яго радасыць ад непасрэднага сузіраньня шэдэўру архітэктуры была захіленая глыбокім ценем скептыцызму. «Як съведчаць мае пачуцыці, я цяпер на Акропалі, але не могу ў гэта паверыць», — ці тое самае адчувањне, выслаленае яшчэ катэгарычней: «Тое, што я цяпер бачу, — нерэальнае».

Скептыцызм — акурат дарэчнае слова. Ня толькі слова, але, на думку Фройда, штосьці значна большае, гэта глыбока ўкарэнены ў чалавека псыхічны мэханізм. Мы добра ведаем, як дзейнічае гэты псыхічны мэханізм, дзякуючы штодзённаму досьведу. Як толькі нас напаткае няшчасыце, мы аввяргаем яго з крыкам: «Не, гэта немагчыма!» — мы намагаемся як бы ліквідаваць гэтую частку рэчаіснасьці, выкінуць яе за абсягі нашай съядомасыці. І аўтар прыводзіць пудоўны літаратурны прыклад — фрагмент вершу «Ay de mi Alhama»¹, у якім гэтая абарончая рэакцыя выразна артыкулюеца. Халіф Боабдыль² атрымлівае навіну пра падзенныне Алямы. Ён добра ведае, што гэта азначае канец яго магутнасьці. Але паколькі ён ня хоча ведаць гэтага, ён трактуе скрушную звестку так, нібы яна да яго не дайшла, нібы, адрынуўшы яе, можна зъмяніць ход падзеяў:

*Cartas le fueron venidas,
de que Alhama era ganada
Las cartas echo en el fueg?
y al mensagero mataba³.*

Настрой і паводзіны халіфа лёгка зразумець. Ён проста спрабуе змагчы сваю нязмогу, адчуць, што яго ўлада па-ранейшаму неабмежаваная, таму ён кідае ліст пра паразу ў агонь і загадвае забіць пасланцу. Ён ня можа зъмяніць лёсу, таму зънішчае сродак інфармацыі.

Гэтую абарончую рэакцыю няцяжка патлумачыць, можна дадаць да яе шэраг прыкладаў меней радыкальных, вышуканых ці літаратурных, больш блізкіх штодзённасьці. Увагу Фройда прыцягвае іншы бок дзеяння гэтага самага, як ён яго называе, псыхічнага мэханізму, бок цёмны, алягічны, які супярэчыць інстынкту самазахаванья. Ён імкнецца давесыці, што, як і ў выпадку няшчасыця, чалавек

¹ «Ах, мая Аляма!» (гішп.) Раффэн ананімнай баляды пачатку XVI ст. «Раманс пра арабскага каралі, які згубіў Аляму». Аляма — гарадок за 53 кілямэтры ад Гранады. У канцы XV ст. уваходзіў у кола абарончых фартэцый, збудаваных арабамі пад Гранадаю. У 1482 г. фартэцыю ўзялі гішпанцы, што было пачаткам канца панаванья арабаў на Пірэнэях.

² Халіф Боабдыль (Boabdil), вядомы таксама як Мухамад XI і Абу-Абдулах, — апошні арабскі халіф у Гішпаніі (пам. у 1527(?) г.). Да 1492 г. тыранічна панаваў у Гранадзе, якую мусіў пакінуць, калі яна ня вытрымала асады каstryльцаў.

³ *Да яго прыйшли лісты,
Што Аляму заваявалі.* *У агонь кінуў лісты
I забіў лістапошу.*
(Пераклаў з гішп. Багдан Арлоў.)

рэагуе, адштурхоўваючы рэчаіснасць, і калі яго прысыпывае раптоўнае шчасце: вялікая ўзнагарода, выйгрыш, згода на шлюб таемна каханай дзяўчыны. Гэтую рэакцыю выдатна перадае распаўсюджаны выраз, які існуе амаль ва ўсіх ёўрапейскіх мовах: «Надта добра, каб быць праўдай». Калі супраціў злой долі — гэта штосыці натуральнае, чаму — пытаецца Фройд — мы рэфлектарна рэагуем скептычна і зь няверай на нешта радаснае — на ўсьмешкі лёсу? Гэтую парадак-сальную ситуацыю ён называе «пройгрышам з прычыны посьпеху» і кажа, што чалавечыя хваробы здароўца ня толькі ад няспоўненых жыццёвых мараў, але і тады, калі мары пачынаюць зьдзяйсняцца надта інтэнсіўна.

Самапыхааналіз ня быў бы поўны, калі б стary, васымідзесяцігадовы падчас напісаныня гэтага ліста-эсэ Зыгмунд Фройд не вярнуўся ў час свайго дзяцінства і маладосыці. Вось жа, ён згадвае ўбоства роднага дому, задушную, поўную забаронаў атмасфэру, маладосыць з абмежаванымі магчымасцямі і малымі пэрспэктывамі.

Не, ён ніколі не сумняваўся ў існаваныні Акропалю, але ніколі нават не спадзяваўся пабачыць яго на ўласныя вочы. І вось у дзень, калі гэта адбылося, ён адчуў жаданыне сказаць брату: «Ці памятаеш нашыя маладыя гады? Мы штодня хадзілі адной і той жа дарогай у гімназію, у нядзелю — у Пратэр⁴. Ці ехалі ў добра знаныя нам мясыціны кудысьці за горад. А цяпер вось мы ў Афінах на вяршыні Акропалю! Якой доўгай была нашая дарога!» «І калі можна паравоўваць малыя рэчы зь вялікімі, — піша ён далей, — няўжо Напалеон у дзень каранаці ў Нотр-Дам не звярнуўся да брата са словамі: «Што б сказаў наш бацька, калі б цяпер мог быць тут?»

Гэта праява радаснай пыхі, але доўжыцца яна ня больш за імгненьне, амаль адразу ачарняючыся ўсьведамленынем: ты парушыў табу, сарваў забаронены плод, — глыбокім пачуцьцём віны. Пачуцьцём віны? Так, адказвае Фройд.

Віны перад кім? Бацька Фройда быў незаможны гандляр, ня надта адукаваны, і Акропаль ня шмат для яго значыў. Аднак сыны перарасьлі яго. Так моцна ўзвысіліся над яго прасыцецкай экзыстэнцыяй, «дэкананізавалі» яго, і менавіта ў гэтым замаху на ідэал бацькі трэба шукаць гэтае пачуцьцё віны, што адбірае радасыць, якую маюць адчуваць тыя, хто сутыкаецца з шэдэўрам архітэктуры.

Тут да галавы прыходзяць слова вялікага крытыка Фройда: «Ці даводзіць комплекс бацькі, якім дарэшты прасякнутыя палажэнныні школы Фройда, што яна дасягнула якога-кольвеk вартага ўвагі вызваленія чалавека ад фаталізму «раману зь сямейнікамі»? Гэты комплекс з усёй яго фанатычнай адчужданасцю і празъмернай раздражняльнасцю — кепска зразуметая рэлігійная функцыя.

У гэтым лісьце-трактаце, напісаным пад канец жыцця, відаць, болей, чым у іншых творах аўтар маніфэстуе свой глыбокі пэсымізм. Гэта ня толькі пэсымізм пазнанія, ён датычыць самой прыроды чалавека, яго прынцыповай няздольнасці дасягнучь шчасця.

⁴ Пратэр — парк у Вене.

ЗЬБІГНЕЎ ГЭРБЭРТ

Я стараўся па магчымасыці дакладна выкладыці ход думак стваральніка псыхалёгіі падсвядомага, заключаны ў яго невялічкім эпісталярным этудзе, дзе ён тлумачыць асобна ўзятую псыхічную зъяву. А паколькі адна з рысаў гэтага цудоўнага этуду — сугестыўнасць, я пачаў згадваць, ці не здаралася калі са мной чагосыці падобнага. Бо, чытаючы падручнікі па псыхіяtryі, дзякуючы суперажыванню мы знаходзім у сябе розныя апісаныя там хваробы.

Найперш я задаваў сабе пытаныне, ці адчуваў я віну, стоячы перад шэдэўрамі. Адказ даўся няпроста: прызнаныне аббуджае пачвараў суб'ектывізму, прымушае думаць пра дзяціства, жыццёвыя няўдачы ці тых, хто, на жаль, ня з намі, нашых блізкіх нябожчыкаў, якім ня дадзена было разъдзяліць з намі радасць ад сустрэчы з прыўкрасным.

Было так: стоячы на Акропалі, я выклікаў душы маіх загінульных сяброў, аплакваў іх лёс, нават не жахлівую іх смерць, — я шкадаваў, што ў іх адабралі невычарпальнае хараство съвету. Я сыпаў макавыя зернейкі на забытая магілы.

Калі я і не паддаўся апісанаму Фройдам скептыцызму, вера ў рэальнае існаваныне таго, што я бачу, была азмрочаная з шэрагу сур'ёзных прычынаў. Паколькі я быў абрани, — думаў я, — і гэта без асаблівых заслугаў — абрани ў гульні съляпой фартуны, то я мушу надаць сэнс гэтаму абранныню, апраўдаць яго выпадковасць і адвольнасць. Што гэта значыць? Гэта значыць, прызнаць выбар, зрабіць яго сваім. Уявіць сабе, што я дэлегат ці пасол усіх тых, каму не ўдалося. І, як належыць дэлегату ці паслу, забыцца пра сябе, напружиць усю ўражлівасць і здольнасць разуменяня, каб Акропаль, храмы, Мона Ліза паўтарыліся ўва мне, настолькі, канечне ж, наколькі здольныя іх увабраць мае пачуцьці і сэрца. І каб тое, што я атрымаў ад іх, я змог пераказаць іншым.

Факт, што я заўсёды няўпэўнена пачуваўся з шэдэўрамі, я лічыў натурадльнай рэччу. Святое права шэдэўраў — бурыць нашую самаўпэўненасць і ставіць пад пытаныне нашую значнасць. Яны забіралі частку маёй рэчаіснасці, загадвалі маўчаць, спыніць мышынью мітусыню вакол справаў няважных і дурных. Не давалялі таксама, каб я — як кажа Томас Мор — «надта пераймаўся гэтым валалярным чымсці па імені «я». Калі дарэчна называць гэта гешэфтом, то гэта быў самы выгадны гешэфт з усіх магчымых. За пакору і супакаеніне мне ўзамен давалі «мёд і свяতло», якое стварыць у сабе сам я ня быў здольны.

Адзін са съяротных грахоў сучаснай культуры — тое, што яна маладушна ўнікае франтальны канфрантацыі з найвышэйшымі каштоўнасцямі. А яшчэ — нахабная ўпэўненасць, што мы можам абысьціся без узораў (як эстэтычных, так і маральных), маўляў, наша сітуацыя ў съвеце выключная і ні з чым не параўнальная. Менавіта таму мы адрынаем дапамогу традыцыі, гразынем у самоце, корпаемся ў цёмных закутках спустошанай душачкі.

Існуе памылковае меркаваныне, што традыцыя нечым падобная да спадчыны, што яе трymаюцца мэханічна, бяз высілкаў, і таму тыя, хто супраць інстытуту спадчыннасці і незаслужаных прывілеяў, выступаюць супраць традыцыі. У той жа час, у існасці, кожны контакт зь мінуўшчынай вымагае высілкаў, працы, пры гэтым ён цяжкі і няўдзячны, бо нашае малое «я» зь енкамі бароніцца ад яго.

ДУШАЧКА

Я заўсёды прагнуў, каб мяне не пакідала вера, што вялікія творы духу значна аб'ектыўнейшыя за нас. І яны будуць судзіць нас. Хтосьці трапна сказаў, што ня толькі мы чытаем Гамэра, глядзім на фрэскі Джота, слухаем Моцарта, але Гамэр, Джота і Моцарт прыглядаюцца, прыслухоўваюцца да нас, канстатуючы нашую марнасць і нашае глупства. Бедныя ўтапісты, гісторыкі-дэбютанты, падпальвальнікі музэяў, ліквідатары мінуўшчыны падобныя да тых вар'ятаў, якія зынішчаяць творы мастацтва, бо ня могуць дараваць ім іхнага спакою, годнасці і халоднага звязання.

Пераклада з польскай Марыя Мартысевіч паводле: Zbigniew Herbert. — Labirynt nad morzem. — Warszawa, 2000.

ЗЬБІГНЕЎ ГЭРБЭРТ

Абарона тампліераў

З кнігі эсэістыкі «Барбар у садзе»

Высокі трывбунале!

У гэтым працэсе, які доўжыцца шэсцьць з паловай стагодзьдзяў, задача абароны няпростая. Мы ня можам яшчэ раз выклікаць абвінаваўцаў, съведкаў, а таксама абвінавачаных, целы якіх паглынуў агонь, а прах разьвеялі вятры. Зынешне ўсё гаворыць супраць іх. Абвінаваўца кінуў на стол, Высокі трывбунале, стос да дакумэнтаў, паводле якіх неабазнаны чытач можа аднавіць сапраўды змрочную карціну злачынстваў і грахоў абвінавачаных і адшукаць пераканаўчыя доказы іх віны. Пераканаўчыя, бо ня хто іншы, а самі яны прад' яўляюць сабе самае цяжкое абвінавачаныне. Нашая задача заключаецца ў тым, каб паставіць гэтыя дакумэнты пад сумнеў і заахвоціць вас, судзьдзі, чытаць іх не літаратальна, заклікаць вас зразумець аснову, мэханізм і мэтады съледзтва. Для гэтага мы мусім зьвярнуцца да падзеяў, што папярэднічалі халоднаму зъмярканью, калі запалілі вогнішча. Яно паглынула магістраў тампліераў: Жака дэ Малэ і Жафруа дэ Шарнэ. Час і месца пакаранья: 18 сакавіка 1314 году, маленькая выспачка на Сэне ў межах Парыжу. Адзіная ласка, якую давалі асуджаным, — дазволілі паміраць, зъвярнуўшыся тварамі да белых вежаў катэдральнага сабору Нотр-Дам. Апошнія слова: «Целы належаць каралю Францыі, душы — Богу».

Апошнія слова, як звычайна, не выклікаюць у экспертаў энтузіазму. Гісторыкі адмаўляюць ім у праўдзівасці. Але іх вартасць у тым, што яны прадукт масавай съядомасці, а таксама спроба сынтэзу, падсумаваньня лёсу. Для пачатку, Высокі трывбунале, прашу ўзяць пад увагу і гэтае ненадзейнае съведчаныне.

Цяпер паспрабуем съцісла рэканструяваць гісторыю ордэну тампліераў.

Сярод крыжакоў, якія ў 1095 годзе рушылі ў паход на Святую Зямлю, быў немалады шляхціч з Шампані, пра якога праз момант пойдзе гаворка. Вядома, што ў 1099 годзе гэты паход скончыўся ўзяцьцем Ерусаліму і заснаваньнем каралеўства. Аднак нямногія заходнія рыцары засталіся ў Палестыне. Большасць, стомленая раздорамі, ваеннымі турботамі, вярнулася дадому. Лёс маладога Ерусалімскага каралеўства, аточанага морам іншаверцаў, апынуўся пад пытаньнем. Каб захаваць гэты астрэвок, трэба было ня толькі ўзмацніць муры крэпасцяў, але і стварыць новае грамадзтва. Стары мэтад грэцкіх і рымскіх калянізатораў

знайшоў свайго апалягета ў асобе капэляна Балдуіна I, на прозвішча Фушэ Шартрскі. Ён пісаў: «Мы, хто быў людзьмі Захаду, сталі людзьмі Ўсходу... Тыя, хто жыў у Рэймсе ці Шартры, сталі грамадзянамі Тыру і Антыёхii; мы ўжо забыліся месца свайго нараджэння, а многія і ня ведаюць яго. У адных з нас у гэтым краі служба і дамы, якія мы пакінем у спадчыну сваім нашчадкам. Іншыя пабраліся шлюбам з жанчынай, якая не была зь іх племені, а паходзіла з Сырыі ці Армэніі, здараецца нават, што з сарацынкай, якая атрымала ласку хросту. Адзін апрацувае вінаграднік, іншы — свае палі; яны сапраўды размаўляюць на розных мовах, але ўжо пачынаюць разумець адно аднаго; тых, хто на радзіме быў жабраком, Бог зрабіў багатымі; тым, хто ня меў нават фальварку, Бог даў ва ўладаньне гарады. Таму нашто ім вяртацца на Захад, калі ім так добра на Ўсходзе?» Тэкст паказальны, нават калі адкінуць афіцыйную пропаганду.

Новая манаўхія была, так бы мовіць, больш дэмакратычнай і рэспубліканскай за многія заходнія манаўхіі. Карапеўская ўлада абмяжоўвалася парламэнтам, які складаўся ня толькі з баронаў, але і гараджанаў. І ён меў вырашальны голас у многіх важных, напрыклад, падатковых, справах. Сяляне былі вольныя. Шанавалася рэлігійная свабода. У шэрлагу храмаў існаваў *simultaneum* — звычай адпраўляць набажэнствы паводле абрадаў многіх канфэсіяў. Тора, Каран і Эвангельле, на якіх прысягалі ў судзе, напэўна, упершыню сусідавалі ня толькі ў судовай практицы. Натуральная, сапраўдная карціна зъмянялася ў залежнасці ад сітуацыі, напружаньня грамадзкіх сілаў і была далёка не ідylічная. Тым ня менш нельга забываць пра гэты важны эксперымент стварэння шматрасавага і шматканфесійнага грамадztva.

Вернемся да таго рыцара з Шампані. Яго звалі Юго дэ Пэін, ён быў, як ужо адзначалася, немалады, але вельмі мужны і энэргічны. Прамяняў зялёны ўзвышшы бацькаўшчыны на выпаленую палестынскую зямлю ня дзеля матэрыяльных выгадаў, пра якія так спакусыліва гаварыў вялебны капэлян Фушэ. Са жменяй таварышаў ён заснаваў ордэн, мэтай якога была абарона пілігримаў ад бандытаў і сарацынаў, а таксама ахова цыстэрнаў. То бок нешта кшталту дарожнай міліцыі. Кароль Балдуін I прызначыў ім рэзыдэнцыю на месцы былога храму Салямана, адтуль паходзіць назва — тампліеры. Яны давалі зарок чысьціні і беднасці, доказ чаго — старая ордэнская пячатка, на якой два рыцары едуць на адным кані. Калі Высокі трывунал дазволіць забегчы наперад, заўважым, што ў часе съледztва ў рыцару, што едзе ззаду, убачылі штата, злога натхняльніка. Высокі трывунале, вынаходлівасць і фантазія паклённікаў сапраўды невыгчарпальныя.

Юго дэ Пэін едзе ў Францыю і Англію, дзе новы ордэн з энтузіязмам вітаюць як съвецкія асобы, так і духавенства. Шчодрым дажджком ліюцца на яго бэнэфіцы і дары. Графы і бароны ўступаюць у шэрлагі ордэну. У 1128 годзе сабор у Труа зацьвярджае статут тампліераў, духоўным апекуном якіх становіцца найвышэйшы маральны аўтарытэт у Эўропе, святы Бэрнард. У яго знакамітым пасланыні *«De laude novae militiae ad Milites Templi»*¹ знаходзім супрацьпастаўленыне суро-

¹ «Пахвала новаму воінству Рыцараў Храму» (*лац.*).

ЗЬБІГНЕЎ ГЭРБЭРТ

вых і дабрачынных тампліераў новаўзбагацелым, пустым, як жанчыны, і бязьдзейным рыцарам Захаду.

«Яны неахвочыя да ўсякіх празъмернасьцяў як у ежы, так і ва ўбраньні, клапоціца толькі пра самае неабходнае. Жывуць разам, без жанчын і дзяцей... абразылівыя слова, непатрэбныя ўчынкі, нястрыманы съмех, жальбы і нараканьні, калі іх заўважаюць, не застаюцца без пакараньня. Ненавідзяць шахматы і гульню ў косьці, адчуваюць агіду да паляваньня; не знаходзяць ніякай асалоды ў мітусылівай пагоні за птушкай, грэбуюць і ўнікаюць мімаў, чараўнікоў, жанглёраў, легкадумных песенек і жартав. Валасы стрыгуць коратка, бо з апостальскай традыцыі ім вядома, што празъмерны клопат пра фрызуру ганьбіць мужчыну. Ніхто ніколі ня бачыў, як яны расчэсваюцца, рэдка мыюцца, бароды ў іх шорсткія, поўныя пылу, у плямах ад съпёкі і працы».

У Ерусаліме тампліеры неўзабаве займаюць два мячэты, пад якімі былі вялізнія сутарэнні, прызначаныя пад стайні. У існасьці, іхні ўмацаваны Тампль быў горадам у горадзе. Там ішло своеасабліве жыцьцё, простае і суровае. Елі ў вялікай страўні, съцены якой не былі аздобленыя, ежу спажывалі моўчкі, кожны з рыцараў-манахаў пакідаў частку сваёй ежы бедным. Калі хто-небудзь з братоў паміраў, яго порцюю чатырнаццаць дзён аддавалі жабраку. Тры разы на тыдзень — жорсткі пост. Дзень пачынаўся імшой, якую адпраўлялі за дзьве гадзіны да сьвітаньня. Пасылья кожны з рыцараў наведваў у стайні свайго каня і аглядаў зброю. На сьвітаньні зноў слухалі імшу, а на працягу дня паўтаралі дзясяткі абавязковых малітваў. Абед, а пасылья яго нешта кшталту паверкі пад наглядам магістра. Вячэрня, малітвы, вячэр і цішыня да канца дня. Статут зъмяшчаў і кодэкс пакараньняў. Дзесяць злачынстваў пагражалі карай выключэння з ордэну і нават пажыццёвым зняволеннем. Імі былі: сімонія пры прыняцыі ў ордэн; пераказ размоваў, што вяліся ў капітуле; рабунак; уцёкі з поля бою; забойства хрысьціяніна; садамія; ерась (эты пункт, Высокі трывунале, варта запомніць); далей мана і выхад з ордэну.

Пахвала манаха з Клерво, святога Бэрнарда, зрабіла тампліераў — о, парадоксы гісторыі! — ледзь ня самымі буйнымі банкірамі сярэднявечча. Падчас Другога крыжовага паходу тампліеры валодаюць вялізной маёмасцю амаль ва ўсёй Эўропе, а пілігрымы, выпраўляючыся ў Святую Зямлю, каб унікнуць ризыкі, дэпанавалі грошы ў адным зь іх камандорстваў, а прыбыўшы ў Ерусалім, атрымлівалі эквівалент. Доказ фінансавай магутнасці ордэну — той факт, што неўзабаве яны становяцца крэдыторамі ня толькі каралія Ерусаліму, але і манаҳаў Англіі і Францыі. І мы, Высокі трывунале, пастараемся даказаць, што менавіта гэта стала прычынай іх пагібелі.

Даходы ордэну не ўзбагачалі яго братоў. Бо ў статуте існавала жорсткае прадпісанье: калі пасылья съмерці брата пры ім знайдуць грошы, яго пахаваюць у неасвячонай зямлі.

Тампліеры, якія са жмені рыцараў-манахаў ператварыліся ў магутную шматтысцячную армію, мелі рэпутацыю дасканальных ваяроў. Спашлемся, Высокі трывунале, на съведчаньне Людовіка VII, які пісаў абату Сугерью: «Зусім сабе не ўяў-

лялі, як бы мы змаглі ўтрымацца на той зямлі (гаворка пра Святую Зямлю) бязь іх дапамогі і прысутнасці. Таму просім вас падвоіць да іх вашу ласку, каб яны адчулі, што мы за іх заступаемся». Далей ідзе гаворка пра вялізную суму (дзіве тысячы марак), пазычаную карапём, і загад абату-рэгенту вярнуць гэтая грошы ордэну ў Францыі. Да першай паловы XII стагодзьдзя мы ня знайдзем дакумэнта, дзе пры згадцы пра тампліераў іх не хвалілі б за рыцарскую доблесць і ля-яльнасць.

А пасъля? Высокі трывунале, абсалютна зразумела, што кожны грамадзкі і палітычны арганізм мае свае съветлыя і цямнейшыя бакі. Але абвінаваўца ў сваёй прамове абышоў тыя факты, якія маглі б съведчыць на карысць абвінавачаных. Абмінуў увесь герайчны пэрыяд гісторыі ордэну, але падкрэсліў усе тыя моманты, якія кажуць пра яго заняпад, абміршчэнне, адмаўленыне ідэалаў, пыху і інтрыгі. Абарона ня мае намеру сълепа ўзносіць тампліераў і не зьбіраеца палемізацца з абвінаваўцамі ў тых момантах, дзе дакумэнты і крыніцы съведчачаць не на карысць ордэну. Аднак мы настойваєм на tym, каб не разглядаць факты ізалявана, а пільна аналізацца палітычны і грамадзкі фон, на якім яны ўзынікалі.

Гісторыя Ерусалімскага каралеўства належыць да самых заблытанных і няясных пэрыядоў мінулага. Пры вывучэнні гэтай эпохі ўзынікае ўражаныне, што нахіляецца над бурлівым катлом страсцей, інтрыг, прагі ўлады і прыбытку, выгварных амбіций і складаных палітычна-дынастычных махінацый. Тампліеры, стаўшы сілай, што налічвала некалькі дзясяткаў тысяч узброеных людзей, не маглі заставацца ўбаку і назіраць за падзеямі, ад якіх залежалі ня толькі іх рэпутацыя і даходы, як кажа абвінаваўца, але само іх жыццё. Яны вымушаныя былі ўмяшацца ў палітыку. Але дадамо, Высокі трывунале, што яны не прапусцілі ніводнай вырашальнай бітвы, дзелячы з крыжакамі ўсе цяжкасці гэтай вялікай, расцягнутай на два стагодзьдзі баталій: няволю, съмерць, доўгія аблогі, пераходы праз пустэльню, раненын і хваробы. Крыжакі прыходзілі і сыходзілі, а памылкі іх ваенных рэйдаў клаліся на плечы тых, хто, як тампліеры, вырашыў да канца заставацца на лапіку гэтай здабытай зямлі. Вось, Высокі трывунале, неабходны камэнтар, каб зразумець справы ордэну і яго палітыку.

У 1187 годзе Салядын адваёваў ў крыжакоў Ерусалім. На доўгі пэрыяд каралеўства застаецца без сталіцы. Праз два гады пачынаецца Трэці крыжовы паход. Трое вялікіх сувэренаў маглі зъмяніць сітуацыю да лепшага, але сталася інакш. Выпадковасць — пагібель у рачных водах — выводзіць з гульні Фрыдрыха Барбаросу. Рычард Ільвінае Сэрца ад пачатку супернічае з Філіпам Аўгустам. Даведаўшыся, што французскі кароль плаціць сваім рыцарам трэя залатыя, Рычард прадае тампліерам Кіпр і аб'яўляе, што кожны, хто паспяшаецца пад яго штандары, атрымае чатыры залатыя.

Вынік: Філіп Аўгуст адмаўляецца ад паходу. Але горш за ўсё тое, што, нягледзячы на хадайніцтва Салядына, перададзенае пры пасярэдніцтве тампліераў (пазней з падобных фактаў зълепіць абвінавачаныне, што тампліеры мелі добрыя зносіны і нават чынілі змовы з мусульманамі), ён загадвае забіць дзіве тысячи семсот ваеннапалонных, што прыводзіць да падобных дзеянняў і ў адносі-

ЗЬБІГНЕЎ ГЭРБЭРТ

нах да французкіх ваеннапалонных. Нягледзячы на гэта, тампліеры складаюць авангард гэтага няўдалага паходу, ад якога Рычард адмаўляеца, пачуўшы, што Ян Безъязельны захапіў яго трон. Ён пакідае Палестыну ў манаскім плашчы ордэну тампліераў і на іх караблі.

У другім дзесяцігодзьдзі XIII стагодзьдзя няпростае становішча Ерусалімскага каралеўства яшчэ больш пагаршаецца праз нашэсьце манголаў. Папа Гано́рый III схіле нямецкага імпэратора Фрыдрыха II да шлюбу са спадкаемцай ерусалімскага трону, Ізабелай, дачкой Яна дэ Брыена. Імпэратор прагна хапаеца за кінутую яму дзяржаву, прымушае караля ўцякаць, сам жа заключае дамову з эгіпецкім султанам, за што яго адлучаюць ад царквы.

Дарэчы, дадамо, што традыцыйная палітыка тампліераў грунтавалася на абсалютна супяречлівых прынцыпах, а менавіта: на падтрыманьні па магчымасці добрых адносінаў з султанам Дамаску, што давала неблагія вынікі і было рэалізацый слушнага правіла выкарыстоўваць рознагалосіць ў лягерах праціўнікаў. На падставе імпэраторскай дамовы ўдаеца адваяваць Ерусалім, у якім Фрыдрых незаконна і па-самазванску аб'яўляе сябе каралём. Сталіца нарэшце ў руках хрысьціян, здавалася б, нагода ганарыцца і радавацца. Аднак аказваеца — на гэты конт паміж імпэраторам і султанам існавала таемная дамова, — што Ерусалім нельга ні ўзмацняць, ні абараняць. Увесе квартал тампліераў, якія ад пачатку былі праціўнікамі адлучанага ад царквы ўладара, перайшоў да мусульманаў, якім імпэратор у дадатак ахвяруе тое, што яму не належала — крэпасці ордэну: Сафэт, Тарон, Газу, Дарум, Крак і Манрэаль. Сам Фрыдрых займае ордэнскі замак Шато-Пэлерын.

Няма нічога дзіўнага, Высокі трывбунале, у тым, што тампліеры разьюшыліся. Яны паведамілі імпэратору, што, калі ён не пакіне Палестыну, «яго замкнуць у такім месцы, зь якога яму ніколі ня выйсці». Занепакоены паўстаньнем гвэльфаў, Фрыдрых скіроўваеца ў Эўропу, пакідаючы ўладу і нагляд над каралеўствам ворагам тампліераў, добра вядомым нам рыцарам-крыжакам. І ўжо з-за мяжы ён пачынае паклённіцкую кампанію супраць ордэну, які пасьмеў не падна-чаліцца яго волі. Паўтарае старое выпрабаванае абвінавачаньне, якое дыскрэды-тавала тампліераў у вачах хрысьціянаў, — яны чыняць змовы зь іншаверцамі. Сам, аднак, з уласцівым яму цынізмам пераймае ўсходнія звычаі, застаеца ў добрых стасунках з султанам Дамаску. Примае пры сваім двары паслоў эгіпец-кага султана і нават прадстаўніка ісмаіліцкай секты асасінаў, якія, найверагодней, па яго намове па-здрадніцку забілі праціўніка імпэратора — герцага Людо-віка Баварскага.

І нарэшце, крыжовы паход Людовіка IX у 1248 годзе. Гэтым разам можна было спадзявацца, што паміж крыжакамі і мясцовым рыцарствам усталюеца паразуменьне. На карысць гэтага казала бесстароннасць правадыра паходу, а таксама яго рознабаковыя добрыя стасункі з тампліерамі. Аднак, на жаль, ваенныя пляны выпрацоўваліся ў Эўропе абсалютна без уліку мясцовой сітуа-цыі. Насуперак парадам тампліераў зноў пачаўся безнадзейны паход на Эгіпет. І хоць ордэн быў супраць, яго рыцары ачольваюць армію. Камандуе брат кара-

ля Рабэр д'Артуа. Ніл падзяліў армію на дзьве часткі. Насуперак патрабаваньням дасьведчаных тампліераў, Рабэр не чакае рэшты войска і пасъля бліскавічна разыгранай пераможнай бітвы з туркамі рушыць у глыб краіны. Але на вузкіх вулачках гораду Мансуру крыжакоў чакае эмір Бэйбарс са сваімі мамэлюкамі. З дахаў і з-за барыкадаў сыплюцца стрэлы. Замкнутыя ў пастцы крыжакі, нашпігаваныя стрэламі, як вожыкі, церпяць зынішчальную паразу. Контратака эміра ставіць каралеўскую армію ў безнадзейнае становішча: цынга, голад, ірвы, поўныя трупаў, вымушаюць Людовіка капітуляваць. Пасъля палон, зь якой хворага кірауніка паходу выкупляюць за фантастычны кошт — пяцьсот тысяч фунтаў.

Цудоўна ўсьведамляючы зробленыя палітычныя памылкі, у якіх не было іх віны, тампліеры наладжваюць перамовы з Дамаскам. Даведаўшыся пра гэта, Людовік IX ужывае жорсткія дысцыплінарныя меры, у тым ліку здымает Вялікага магістра ордэну і асуджае на выгнанне тых, хто безъ яго ведама спрабаваў заключыць дамову з султанам.

Высокі tryбунал, гэтыя трывадлівасці але істотныя эпізоды яскрава ілюструюць стан пастаяннай пагрозы тампліерам, рост непараразимення, шматлікія прыніжэнні і павуцінне інтрыг, якое, штораз саткане наноў, усё безнадзейней заблыталася.

Адзіным суцяшэннем было тое, што ім заўсёды спадарожнічала міласць папы, які ў шэррагу спрэчак заўжды выступаў на баку тампліераў. Напрыканцы, аднак, яны трацяць і гэтую ласку.

У 1263 годзе маршалка тампліераў Эт'ена дэ Сысэ выклікаюць у Рым і пазбаўляюць паўнамоцтваў. Калі верыць храністу Жэрару дэ Манрэалю, тым разам спраўа тычылася мілоснага скандалу, звязанага з суперніцтвам за прыхільнасць нейкай прыгажуні з Акры.

Апошні акт драмы пачаўся 5 красавіка 1291 году якраз у гэтым горадзе. Акра — порт і ўжо два з паловай месяцаў бароніцца ад мусульманаў. Сытуацыя для крыжакоў безнадзейная. І хоць яны лёгка маглі пакінуць крэпасць, частка рыцараў-манахаў разам з Вялікім магістром ордэну Гіёмам дэ Бажо застаецца ў звяяўнай крэпасці і змагаецца да канца. Акра тоне ў штурме мусульман. Каралеўства крыжакоў перастае існаваць.

Высокі tryбунал. Пасъля гэтага доўгага, але неабходнага ўступу абарона пераходзіць да сутнасці справы, а менавіта да працэсу, распачатага супраць тампліераў (якіх на той час узнічальваў Вялікі магістар Жак дэ Малэ) унукам Людовіка IX, францускім каралём Філіпам Прыйожым. Яго праўленню цвёрдай рукі ўласцівы амаль сучасны этатызм; сярод гісторыкаў ён абсолютна слушна лічыцца прататыпам эўрапейскага абсолютнага манарха. Шматлікія войны, якія ён вядзе, спусташаюць дзяржаўную казну. Характэрнай адзнакай яго панавання быў шэраг глыбокіх эканамічных крыйзісаў. Ледзь не з таго моманту, калі ён заняў трон, ён перабывае ў непрымірымым процістаянні з папствам, якое заканчваецца, як вядома, авіньёнскім зыняволеннем папаў. Гэтыя складнікі палітыкі Філіпа адыгралі вызначальную ролю ў працэсе тампліераў.

ЗЬБІГНЕЎ ГЭРБЭРТ

Яго распачалі, Высокі тыбунале, каб зынішчыць у дзяржаве незалежную ад яе аўтаномную сілу. Яго распачалі, каб — не пабаімся ўжыць гэтае слова — абраўаць ордэн. Яго распачалі, урэшце, каб тампліеры, будучы трэцяй, да таго ж міжнароднай сілай, не адыгралі ролю хаўрусьніка Ватыкану ў барацьбе караля з папам. Мы паспрабуем даказаць, што абвінавачаныні рэлігійнага, маральнага і ідэялягічнага характару былі толькі дымавой заслонай, за якой хаваліся палітычныя матывы гэтай апэрацыі.

Нягледзячы на страту ўладаньняў у Ерусалімскім каралеўстве, ордэн быў сілай, зь якой мусіў лічыцца кожны сувэрэн, які рацыянальна мысліў. Дваццаць тысяч узброеных тампліераў маглі вырашыць як вынік бітвы, так і ўсёй вайны. Іх уладаньні і замкі месціліся ня толькі ў Францыі, але і ў Італіі, на Сыциліі, у Партугаліі, Кастыліі, Арагоне, Англіі, Нямеччыне, Чэхіі, Вугоршчыне і нават у Польшчы, дзе яны мелі два камандорствы і зброяй падтрымалі Гэнрыка Набожнага ў бітве пад Лягніцай. Асабліва важнае значэннне мелі два асяродзьдзі — Кіпр, стратэгічны цэнтар і пляцдарм для экспедыцыі на Ўсход, і Парыж — палітычны цэнтар.

У сталіцы Францыі аточаны мурамі квартал тампліераў быў сапраўдным горадам у горадзе, з асобнай юрысдыкцыяй, адміністрацыяй і правам сховішча. Стаяўленыне Філіпа Прыйгожага да папы зразумелае, пазбаўленае нейкіх тонкасцяў. На булы, што пралятаюць над галавой «нашага дарагога сына», на ўсе гэтыя пераконлівія *Ausculta fili*, ён глядзіць як на дзіўных птушак зь іншай эпохі. Ультыматум Рымскага сабору 1302 году меў толькі той вынік, што кароль склікае Генэральныя Штаты, якія «імем народу» будуць ухваляць яго палітыку. Што значыць тэорыя двух мячоў для таго, хто верыць толькі ў адзін — у той, які трymае ў руцэ? У адказ на сваё адлучэннне Баніфацыем VIII ад царквы Філіп пасылае ў Італію свайго памочніка Гільёма Нагарэ з загадам даставіць папу ў Францыю.

Якім было стаяўленыне тампліераў да Філіпа? Абвінаваўца съцвярджаў: шматлікія прыклады съведчаць, што адстаўныя афіцэры (так можна акрэсліць становішча ордэну пасяля падзеньня Ерусалімскага каралеўства) любяць чыніць змовы. Між тым, факты ўказваюць на іх далёкасязжную ляяльнасць да французскага манарха, больш за тое, яны фінансава, прычым у вельмі вялікіх памерах, падтрымлівалі ўсе пачынаныя караля. Нішто не прадказвала канфлікту, не было ніякіх трывожных сыгналаў, але ў коле бліжэйшых дарадцаў Філіпа высыпявале плян атакі. У тым жа годзе, калі кароль дэкларуе «нашую шчырую і выключную прыхільнасць» ордэну, знаходзіцца нагода распачаць справу. Высокі тыбунал відавочна здагадваецца, што мы маєм на ўвазе данос.

Дык вось, на пачатку 1305 году флярэнтыец, нейкі Нофа Дэі (дарэчы, злачынца) у турме дае паказаныні, якія съведчаць пра адступніцтва і злачынныя норавы тампліераў. Апрача таго, кароль ліхаманкава зьбірае інфармацыю пра выключаных з ордэну братоў. На замкі і дамы тампліераў насоўваеца армія шпегаў.

У той жа самы час, але бяз сувязі зь якімі-кольківек даносамі новы папа Клімент V прапануе ордэну тампліераў аб'яднацца з ордэнам шпітальнікаў. Гаворка ідзе

пра тое, каб аб'яднаць сілы перад новым крыжовым паходам, які ўвесь час адкладаўся і так і не адбыўся. Вялікі магістар Жак дэ Малэ адмаўляеца ад гэтай прапановы. Можна здагадвацца, што вырашальнym матывам была ня толькі пыха, але і цяжкасці ва ўзгадненыні розных статутаў. Гэты крок будзе мець трагічныя наступствы.

Высокі tryбунале, уважліва прыгледзеўшыся да працэсу, распачатага супраць тампліераў, заўважым, што Філіп Прыгожы не кіраваўся толькі халодным разылікам: у яго стаўленыні да ордэну быў элемэнт сапраўднай страсці. Гэта, праўда, псыхалагічны момант, але ён меў пэўнае значэнне. Пасправаум патлумачыць.

Так, на пачатку 1306 году пасыль трэцяй дэвалівацыі парыскі *le petit peuple*² абурыўся. Маніфэстацыі прымаюць такія маштабы, што кароль разам зь сям'ёй вымушаны хавацца ў крэпасці тампліераў, слыннай *Tour de Temple*³, дзе ён перажывае зыняважлівую аблогу «чэрні». Праўда, праз колькі дзён завадатары бунту віселі на брамах Парыжу, але смак паразы быў горкі. Нішто так не прыніжае манарха, як пачуцьцё ўдзячнасці. Асабліва ў адносінах да тых, каго хутка маеш намер абвясціць злачынцамі. У гэтым жа годзе Філіп праводзіць апэрацыю, якая была чымсьці кшталту манэўраў перад працэсам над тампліерамі. Прадметам апэрацыі быў безбаронны народ — габрэ, маенткі якіх сканфіскавалі, іх жа саміх жорстка катавалі і ўрэшце асудзілі на выгнаныне.

Філіп Прыгожы добра разумеў, што падчас масавых акций палітычнай паліцыі павінна дзейнічаць хутка, што гарантую адсутнасць супраціву. Пярун павінен ударыць раней, чым ахвяры пабачаць съятло бліскавіцы.

У чацьвер, 12 каstryчніка 1307 году Жак дэ Малэ ідзе побач з каралём у жалобнай працэсі на пахаваныні жонкі Шарля дэ Валюа. У пятніцу, на сьвітаныні 13 каstryчніка, то бок назаўтра, усе тампліеры Францыі арыштаваныя. Мусім, Высокі tryбунале, схіліць галаву, з жалем зазначаючы небывалую для таго часу дасканаласць палітычнага мэханізму.

Абвіанаўца сказаў, што арышт тампліераў нікога не зьдзівіў, што абвіанаўчыні супраць іх нібы насіліся ў паветры і высуўваліся неаднаразова. Ён дадаў таксама, што Філіп Прыгожы раіўся на гэты конт з папам Клімэнтам V, але зноў абмінуў фон, на якім адбываліся гэтыя размовы. Вядома, што ў перамовах абмяркоўвалі новы крыжовы паход. Папа хацеў, каб яго ўзначаліў небясьпечны выкрадальнік папаў Нагарэ, над якім вісела анатэма, што павінна было, на меркаваньне папы, зламаць яго палітычную кар'еру і вярнуць яго на шлях дабрачыннасці. Філіпу ідэя крыжовага паходу была абсолютна чужая, і кароль мог патлумачыць папу яго складанасць, аргумэнтуючы гэта дрэнным станам унутры ордэну тампліераў, які, натуральна, павінен быў скласці ядро арміі, што рушыць на Ўсход. Пад увагу абвіанаўцы не патрапіў і такі значны факт, што Вялікі магістар ордэ-

² Просты народ (*фр.*).

³ Вежа Тампль (*фр.*).

ЗЬБІГНЕЎ ГЭРБЭРТ

ну Жак дэ Малэ сам зъвярнуўся да папы з просьбай правесыці съледзтва, каб ачысьціць ордэн ад высунутых, але не сформуляваных дакладна абвінавачаньяў. У сваю чаргу Клімэнт V, не знайшоўши пэўных доказаў віны тампліераў, у верасьні 1307 году зъвяртаеца да Філіпа Прыгожага з просьбай даслаць яму вынікі съледзтва. Натуральна, Высокі трывунале, што кароль ня мог кампрамэтаваць сябе, прад'яўляючы съведчаныні злачынцаў ці яўна падкупленых, а таму выгнаных з ордэну братоў. Таму трэба было гарачым жалезам вырваць самаабвінавачаныні з вуснаў тых, хто дагэтуль заставаўся ў ордэне.

Загад пра правядзеньне арыштаў, адрасаваны баронам, прэлятам і прадстаўнікам каралеўскай улады ў правінцыі, — шэдэўр рыторыкі: «Гэта справа горкая, справа, вартая жалю, справа сапраўды пачварная, калі пра яе думаеш, страшная, калі пра яе чуеш, агіднае злачынства, паскуднае зладзества, брыдкі ўчынак, вусыцішная ганьба, якая дайшла да нашых вушэй, прывёўши нас у вялікае здранцьвеныне і напоуніўши нас бязъмежнай агідай...» Высокі трывунале, празу палічыць прыметнікі ў першым сказе. Прыметнікі ня толькі спадарожнічаюць кепскай пазіціі, але і нязменна складаюць істотны элемэнт абвінавачаньяў, доказная база якіх слабая. Бо і ў працягу тэксту няма нічога, апрача булькату шаленства.

Съледзтва, распачатае адразу ж пасъля арыштаў, праводзіла съвецкая ўлада. Інструкцыя, разасланая камісарам, рэкамэндуе, каб «праўду шукалі старанна і, калі гэта неабходна, ужывалі катаваныні». Абвінавачаным прапануеца альтэрнатыва: альбо яны прызнаюцца ў прыпісаных ім злачынствах і атрымліваюць памілаваныне, альбо загінуць на вогнішчы.

Цывілізацыйны прагрэс, Высокі трывунале, выяўляеца, між іншым, у tym, што простыя прылады для прабіваныня чэрала замянілі словамі-дубінамі, перавагай якіх была псыхалягічная параза праціўніка. Такім словамі былі: «разбэшчвальнік розумай», «чараўніца», «ерэтык». Натуральна, тампліераў абвінавацілі ў ерасі, галоўным чынам для таго, каб адабраць у папы магчымасць выступіць у іх абарону. Зрэшты, барацьба ад пачатку была складаная. У Філіпа Прыгожага была сіла, у апостальскай сталіцы — толькі дыпляматыя.

Цяпер наступае самы цяжкі для абароны момант, і нічога дзіўнага, што абвінаваўца зрабіў на ім галоўны акцэнт. Сапраўды, гэта факт, што Жак дэ Малэ публічна перад прадстаўнікамі Царквы, Парыскага ўніверситету і багасловамі прызнаўся ў tym, што нібыта доўгі час у ордэне існаваў наступны звычай: падчас цырымоніі прыняцьця ў ордэн новыя рыцары-манахі адмаўлялі Хрыста і плявалі на крыж. Іншы саноўнік ордэну, Жафруа дэ Шарнэ, зрабіў падобнае прызнаныне, падкрэсліваючы, аднак, што сам ён не практыкаваў гэтага падчас прыёму ў ордэн, бо гэта супрэчыць прынцыпам веры. Варта дадаць, што абодва прызнаныні былі зробленыя амаль праз дванаццаць дзён пасъля арышту, і гэта наводзіць на думку, што яны прагучалі спантанна. Аднак, мы памятаем, Высокі трывунале, што час абвінавачаных у працэсе съледзтва лічыцца ў гадзінах, а съледчы апарат працаўаў, згодна з каралеўскай інструкцыяй, «старанна».

Большым праўдападобна, што Вялікаму магістру, які, як паказаў увесь працэс съледзства, быў вельмі наўным палітыкам, паабязалі, што публічнае прызнанье віны ўратуе ордэн. Зрэшты, сам акт пляваньня на крыж ня съведчыць пра адступніцтва, а магчыма, ёсьць элемэнтам ініцыяцыі — і гэта пацьвярджаюць меркаваныні экспертаў — яе, так бы мовіць, дыялектычнага харектару. Да статкова прыгадаць усім вядомы рытуал пасъвячэнья ў рыцары, сымбалічная поўха падчас якога — адзіная, якую рыцар мусіць съцярпець, не адказаўшы на яе. Што ж тычыцца прызнаньянняў тампліераў, то яны супярэчаць адно аднаму. Адны прызнаюцца, што плявалі ўбок, а не на выяву, іншыя катэгарычна адмаўляюць існаваныне такога рытуалу. Жафруа з Ганвілю тлумачыць, што звычай увёў кепскі магістар, які, трапіўшы ў палон да сарацынаў, атрымаў волю, адмовіўшыся ад Хрыста. Але той жа абвінавачаны ня можа сказаць, хто быў гэтым кепскім магістрам. Брат Жэрар з Пасаджо кажа: «Таму, хто ўступаў у ордэн, паказвалі драўляны крыж і пыталіся: гэта Бог? Запытаны адказваў, што гэта вобраз Укрыжаванага. Брат, які прымаў, тады казаў: «Ня вер у гэта, гэта кавалак дрэва. Наш Гасподзь у нябесах». Гэта съведчыць супраць ідалапаклонства, у якім абвінавацілі тампліераў, і ёсьць доказам высокага ўзроўню съпрытуалізацыі іх веры. Караваць кожучы, Высокі tryбунал, прызнаныні супярэчлівия ва ўсім, што тычыцца самога абраду і яго паходжаньня. І што самае галоўнае, ніводная пісьмовая крыніца, а перадусім захаваны статут, ня мае такога правіла.

Тое ж можна сказаць і пра ідала, якога нібыта шанавалі тампліеры і ў дыскусіях пра якога змарнавана столькі атраманту, што нават калі б той быў анёлам, то стаў бы д'яблам. Інквізытар Гіём з Парыжу ў сваёй інструкцыі для съледчых органаў загадвае пытаць абвінавачаных пра стод, які меў чалавечую галаву і вялікую бараду. Але і тут адказы абвінавачаных спрэчныя і няясныя. Са словаў адных, гэта была фігура з дрэва, са словаў іншых — з срэбра і скуры; жаночая ці мужчынская; з барадой ці без барады; падобная да ката ці да сьвіньні, мела адну галаву, дзьве ці тры. Нягледзячы на канфіскацыю ўсіх прадметаў культу, не ўдалося знайсці нічога, падобнага да гэтых апісанынняў.

Відавочна, Высокі tryбунал, што тут мы маем клясычны прыклад калектыўнага ўнушэння. І мы, каму вядомая лёгіка страху, псыхапаталёгія зацкаванага, тэорыя паводзінаў групп у сітуацыі пагрозы, ня можам даць гэтаму веры. Да таго ж мы памятаем, што сярэднявечнаму ўяўленню не даваў спакою д'ябал. Хто ж лепш за яго мог патлумачыць закатаваным, кінутым у цёмныя лёхі, які лёс іх чакае?

Застаецца, Вялікі tryбунал, імя гэтага дэмана. Яно захавалася да нашага часу, стаўшы тэмай развагаў для многіх экспертаў. Не прадмет, а слова — адзіны рэчавы доказ у гэтай спрэве. Нарэшце вымавім імя: Бафамэт.

Нямецкі экспер特, археяналіст Хамэр-Пургшталь, выводзіць імя дэмана ад слова «бахуміл», што павінна было абзначаць «вол», з чаго рабілася выснова, што гаворка ішла пра культ залатога цяляці, у чым сапраўды вінавацілі тампліераў. Гэтага меркаваныя не падтрымалі, і сам аўтар пазней памяняў яго на таксама

непераканаўчае. Дасъледнік тампліераў, вядомы гісторык Віктор Эміль Мішле бачыў у назыве скарот формулы, якую, згодна з кабалістычнымі прынцыпамі, трэба было чытаць справа налева: *TEMpli Omnitum Hominum Pacis Abbas*⁴. Таксама адзначалі, што назва, магчыма, паходзіць ад занятага тампліерамі кірыйскага порту Бафо, дзе ў старажытнасці была святыня Астарты, гэтай Вэнэрэ і Поўні, Дзяўчыны і Маці, у ахвяру якой прыносілі дзяцей. Гэтую гіпотэзу прапанаваў абвінаваўца, ідуучы шляхам найбольыш фантастычных абвінавачаньняў, што высоўваліся супраць ордэну, у тым ліку і ў людажэрстве.

Дастаткова праўдападобным, прынамсі, зь філялягічнага гледзішча, падаецца тлумачэнне, пропанаванае на пачатку XIX стагодзьдзя знакамітым арабістам Сыльвэстрам дэ Сасі, які выводзіць імя дэмана ад перайначанага імя Магамэт. Гэта пацьвярджае фрагмэнт паэмы тампліера Аліё, напісанай на лантедоку «*E Bafonet obra de son poder*» — «І Магамет зазвязаў сваёй магутнасцю». Гэта зусім ня доказ інфільтрацыі ісламу ў эзатэрычную дактрыну тампліераў, як хоча паказваць абвінаваўца. І хоць у пэўнай ступені яны адчулуі ўплыў рэлігіі Усходу, ніводны дакумэнт ня сьведчыць пра тое, што яны былі сэктай. У іх съядомасці, напэўна, пачаўся працэс выпрацоўкі больш шырокага погляду на пытаньні веры. Тое, што было абсолютна бяспрэчнае для кожнага францскага шляхціча, які рушыў у крыжовы паход, — што хрысьціянства — адзіная, вартая гэтай назвы рэлігія, у тампліераў было пастаўлена пад сумнеў новымі контактамі і новым досьведам. Каран, які прызнае Хрыста за аднаго з прарокаў, безумоўна, спрасыць гэты працэс.

Вернемся, аднак, з Усходу, які ў гэты пэрыяд стаў толькі ўспамінам і рэхам, у Францыю, дзе ідзе гульня за жыцьцё і гонар ордэну храму. Філіп Прыгожы, як сучасны ўладар, умела карыстаецца прапагандай. У момант, калі ў лёхах усёй Францыі чуваць енкі закатаваных, кароль піша ліст усім сувэрэнам Эўропы, выкryваючы «злачынства» тампліераў. Аднак ня ўсе далі веры абвінавачанью: так, напрыклад, ангельскі кароль Эдвард II бачыць у абвінавачаньнях нагрувашчанье паклёпаў і паведамляе пра сваё добразычлівае стаўленыне да тампліераў караліям Партугаліі, Кастыліі, Арагону і Сыциліі, а таксама папу. З гэтага лёгка зрабіць выснову, што ўсеагульнае кепскае стаўленыне да тампліераў было далёка не настолькі ўсеагульным, як імкнуцца пераканаць абвінаваўца.

Пасля таго фатальнага, вымушанага прызнаньня Вялікім магістрам віны ў тампліераў заставалася толькі адна надзея — што іх перададуць пад юрысдыкцыю Царквы, карацей, што іх будзе судзіць сам папа. І сапраўды, напрыканцы 1307 году кароль выказвае згоду перадаць вязняў Клімэнту V. Даведаўшыся пра гэта, тампліеры масава адмаўляюцца ад сваіх съедчаньняў. Паводле традыцыі Жак дэ Малэ зрабіў гэта перад натоўпам у Царкве, паказваючы скалечанае катаваньнямі цела.

Філіп Прыгожы, бачачы, што ніткі інтрыгі высылізгваюць зь яго рук, націскае на спружыну прапаганды, гэтым разам унутранай. У Парыжы гуляюць лісты

⁴ Храму ўсіх мірных людзей настаяцель (*лац.*).

пра тое, што папу нібыта падкупілі тампліеры. Бо нішто так не распаляе жарсыцяў, як грашовыя аргумэнты. Узрушыўшы натоўп, Філіп Прыгожы звязртаетца да парлямэнту і Парыскага ўніверситету, каб яны падтрымалі яго антыпапскую палітыку і выказаліся ў справе тампліераў. Університет адказвае, што справы пра ерась павінны разглядацца духоўнымі трываламі. Гэта яшчэ адзін довад, Высокі трывалале, што тагачасная грамадзкая думка зусім ня так аднадушна асуджала ордэн.

Інтэлектуалы, як звычайна, нашкодзілі, затое парлямэнт, які сабраўся ў траўні 1308 году ў Турэ (праўда, ня ў поўным складзе, бо многія шляхціцы шукалі важкіх апраўданняў для сваёй адсутнасці, не жадаючы браць узделу ў гэтай камэдыі), пазнаёміўшыся з выдуманымі прызнаннямі, дэкларуе, што тампліеры заслугоўваюць кары съмерцю. Так, узброўшыся думкай народу, Філіп Прыгожы адпраўляецца ў Пуат'е на сустэречу з папам.

Клімэнт V па-майстэрску разыграў размову з каралём, адразу ж перайшоўшы да справы крыжовага паходу, дышляматьчна абмінаючы працэс супраць ордэну тампліераў. Філіпу Прыгожаму не застаецца нічога іншага, як выкарыстаць верных яму царкоўных саноўнікаў, арцыбіскупаў Нарбона і Буржа, якія на інсцэнаваным з'езьдзе разам з каралеўскімі паплечнікамі нечакана выступілі супраць ордэну, абвінаваціўшы духоўныя ўлады ў абыякавасці да гэтай справы, пры гэтым не шкадуючы абразыльных словаў на адрес папы. Клімэнт V застаўся пры сваім меркаваныні. Нават казаў, што некаторыя прызнаныні тампліераў не здаюцца яму дастаткова праўдападобнымі, і, каб выйграць час, паабязаў, што ў наступным годзе Сабор у В'ене зоймецца справай ордэну. Пажадаў таксама пабачыць галоўных абвінавачаных.

Іх павезылі пад узброеным канвоем з Парыжу ў Пуат'е. Падарожжа нечакана спынілася ў Шыноне з прычыны хваробы абвінавачаных. Несумненна, Высокі трывалале, усё было загадзя абдумана. Шынон, панурыя руіны якога захаваліся да нашых дзён, надта падыходзіў для гэтага пастою, бо меў вялізныя лёхі. Калі на месца гэтай новай вязніцы прыбываюць пасланцы папы ў суправаджэнні съяротных ворагаў тампліераў, Нагарэ і Плезіяна, абвінавачаныя маўчаць ці прызнаюць сваю віну. Вяртаючыся ў падземельлі, яны могуць пісаць на мурах свой тастамэнт.

Пераглядаючы акты працэсу, лёгка заўважыць, як часта тыя, каго дапытваюць, адмаўляюць свае прызнаныні, каб праз колькі дзён вярнуцца да яшчэ больш цяжкіх самаабвінавачанняў. Гэта можна патлумачыць толькі ўжываньнем у адносінах да абвінавачаных агню, вады, дыбы, гішпанскіх ботаў і іншых катаўальных прыладаў.

Абарона дазволіць сабе працытаваць некалькі прызнанняў.

Пансар з Гізы, 29 кастрычніка 1309 г.:

«Запытаны, ці катаўвалі яго, адказаў, што трэх месяцаў таму, калі даваў паказаныні парыскаму біскупу, яго кінулі ў цесную яму, так моцна звязаўшы рукі за сыпінай, што з-пад пазногцяў пацякла кроў; тады адказаў, што калі яго будуць катаўваць, адмовіцца ад папярэдніх паказанняў і скажа ўсё, што яны захочуць.

ЗЬБІГНЕЎ ГЭРБЭРТ

Быў гатовы на ўсё, каб толькі съяротнае пакаранье было кароткае: аbezгалоў-ленъне, вогнішча, кацёл з кіпнем — настолькі ня мог стрываць доўгай пакуты, якую цярпеў, седзячы ў вязыніцы амаль два гады».

Брат Бэрнар з Албі:

«Я быў настолькі закатаваны, мяне так доўга дапытвалі і трымалі ў агні, што мае ступы згарэлі, я чуў, як мае косьці ламаюцца ўва мне».

Брат Эмэры з Вільєр-ле-Дзюка, 13 траўня 1310 г.:

У пратаколе запісана, што абвінавачаны быў бледны і напалоханы. Прыйся-гае, паклаўшы руку на алтар, што злачынствы, у якіх абвінавачваюць ордэн, выдуманыя. «Калі хлушу, няхай тут на месцы маё цела і душу паглыне пекла». Калі яму прачыталі ранейшыя паказаныні, ён адказаў: «Так, я прызнаўся ў шэрагу грахоў, але гэта было вынікам таго, што мяне катаўвалі каралеўскія рыцары, Гі дэ Марсі і Юг дэ ля Сэль. Я бачыў учора пяцьдзесят чатырох маіх братоў, якіх везылі на вазах, каб спаліць жыўцом. Ах, калі мне будуць пагражадаць вогнішчам, прызнаюся, што я вельмі баюся съмерці, ня вытрымаю і здамся. Я пад прысягай прызнаюся вам, каму захочаце, ва ўсіх злачынствах, у якіх вінавацяць ордэн, прызнаюся, што забіў Бога, калі ад мяне гэтага захочуць».

Хацеў бы зьвярнуць увагу Высокага tryбуналу на псыхалягічны аспект съмерці на вогнішчы. Зьвярыны страх перад агнём заснаваны на інстынктыўным веданыні, што ён прычыняе целу самыя невыносныя пакуты. Якія духоўныя сілы патрэбныя, каб захаваць веру, што здолееш з гэтай самай зынішчальнай стыхіі вынесці хаця б найдрабнейшую частку сваёй істоты. Для сярэднявечных людзей смак попелу ня быў, як для нас, смакам нябыту. Съмерць у агні была прараканьнем пекла, таго нязгаснага вогнішча, на якім пакутуюць ніколі ня спаленыя да канца целы. Агонь фізычны спадучайся з агнём духоўным. Цяперашняя пакута прадказвала пакуту вечную. Неба — месца абраных, гэтыя халодныя, маўклівыя масы паветра былі ў вачах паміраючых далёкімі і недасяжнымі.

На пачатку 1309 году съледзтва аднаўляюць, і гэтая новая фаза працэсу хараکтарызуецца, з аднаго боку, закручваньнем шрубаў машыны для здабыцьця паказанынняў (у адным Парыжы tryццаць шэсцьць тампліераў памерлі падчас допыту), а з другога — рэч, здавалася б, невытлумачальная, пачынаецца нязнаны дагэтуль супраціў вязыні, якія нечакана адкінулі ўсе хітрыкі і палітыку. Жак дэ Малэ заяўляе, што будзе абараняць ордэн, але толькі перад самім папам. Іншыя браты робяць падобныя заявы. 2 траўня колькасць тампліераў, якія хочуць абараняць ордэн, узрастает да пяцісот шасцідзесяці трох. Адказам на гэты масавы супраціў было вогнішча, якое паглынула пяцьдзесят чатырох тампліераў. Зноў tryюмфуе стары рымскі мэтад дэцымациі — пакараньня кожнага дзясятага.

У чэрвені 1311 году збор доказаў спыніўся і акты съледзтва пераслалі папу. Сабор у В'ене не аказаў ордэну спадзяванай дапамогі. Памятаем, што гэта быў час авіньёнскага палону і папа палічыў, што справа канчаткова прайграная. Була «*Vox Clamantis*» ад 3 красавіка 1312 году распускала ордэн, аднак не зъмішчала асуджэння тампліераў. Іх маёмасць перадавалася ордэну шпітальнікаў. Так што кроў братоў ордэну не ператварылася для Філіпа Прыйожага ў золата.

Турмы Францыі перапоўненныя — трэба нешта рабіць, асабліва з ордэнскімі саноўнікамі, якія самі прагнучы бараніца перад tryбуналам, «таму што мы ня маєм нават чатырох грошаў, каб заплаціць за іншую абарону». Яны няспынна патрабуюць, каб іх паставілі перад папскім судом.

Аднак съледзства скончанае, і пасланцы Клімэнта V абыякава прысутнічаюць пры абвяшчэнні прысудаў. Кіраунікам тампліераў пагражае пажыцьцёвае зыня-воленне.

Прысуд Жаку дэ Малэ і Жафруа дэ Шарнэ прачыталі ў саборы Нотр-Дам. Вялікі на тоўп выслухаў яго ў цішыні, але першым сэнтэнцыю дачыталі да канца, абодва кіраунікі — мабыць, тут падзейнічала патэтычнае готыка Нотр-Даму — з'яўрнуліся да народу з крыкам, што злачынствы і ерась, у якіх абвінавачваюць ордэн, — мана, што статут тампліераў «быў заўсёды чысты, праведны і каталіцкі». Цяжкая рука стражніка съціснула вусны Магістра, заглушаючы апошнія слова асуджаных. Кардыналы перадаюць свавольнікаў у рукі парыскага суду. Філіп Прыйгожы загадвае спаліць іх на вогнішчы — і ў той жа дзень. Каб спатоліць свой гнеў, ён аддае полымю яшчэ трыццаць трох самых бескампрамісных братоў.


Высокі tryбунал, на tym vonkava заканчваецца драма рыцараў ордэну храму. Экспэрты дасьледуюць пахавальні ў пошуках таемных знакаў. Часам ім удаецца знайсці ланцуг эонаў, часам іх зачароўвае адкрытая на партале гримаса ўяўнага Бафамета. Абарона паставіла перад сабой съціплую задачу — дасьледаваць інструменты съледзства.

У гісторыі нічога не заканчваецца назаўжды. Мэтады, ужытыя ў барацьбе з тампліерамі, увайшлі ў рэпэртуар улады. Таму мы ня можам пакінуць гэтай далёкай справы бледным пальцам архівістаў.

Пераклада з польскай Марыны Казлоўскай паводле: Zbigniew Herbert. — Barbarzynca w ogrodzie. — Warszawa, 2004.




Зьбігнєў Гэрбэрт з герайніяй «Салідарнасьці» Аннай Валентыновіч падчас сьвяткаваньня 25 угодак рабочых пратэстаў у Познані, крывава задушаных камуністычнымі ўладамі. 1981.



Памятная грамоты
да премии
«Internationaler
Nikolaus Lenau Preis»
(Вена, 1965)
і Готфрида Гэрдэра
(Johann Gottfried von
Herder Preis)
(Вена, 1973).









Potęga smaku

Pani Professor
Izydorze Dąmbrowskiej

Edmonda

To wcale nie wymagało wielkiego charakteru
nasza ~~nieusiątka~~ niezgoda i upór
miałyśmy odrabiać koniecznej odwagi
lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku
Tak smaku
w którym są włókna duszy i chrząstki sumienia

Kto wie gdyby nas lepiej i piękniej kuszone
skoro kobiety róże płaskie jak opłatek
lub fantastyczne ptaki z obrazów Hieronima Boscha
lecz piękno w tym czasie było ~~które~~ jakie
~~dół pokry~~ ze ukośnym morderców barak
~~zagwany~~ padacem sprawiedliwości
samogonny Mafisto w leninowskiej kurtce
posyfał w teren wnuczeta Aurora
chłopców o twarzach ziemniaczanych
bardzo brzydkie dziewczyny o czerwonych rękach


Zaiste
Zaiste

~~kon retoryka~~ ~~perfumy~~ była ~~nie do naprawienia~~
/ Marek Tiliusz obracał się w grębie /
Także w taetologii para pojęć jak cepy
dialektika ~~tytułów~~ żadnej dystynkcji w rozumowaniu
~~posta określonej~~ ślednia pozbawiona urody koniunktywu

Tak więc estetyka może być pomocna w życiu
~~nie należy zaniedbywać nauki o pięknie~~
Znów zgłosimy akces trzeba pilnie badać
kestalt architektury rytm bębnów i piszczałek
kolory oficjalne nikczemny rytm pogrzebów

Nasze oczy i uszy odmówili posłuchu
książęta naszych zmieszów wybrały dumne wygnanie

Старонка машиналісу верша «Моц смаку».



ЗЬБІГНЕЎ ГЭРБЭРТ

Горкі пах тульпанаў

З кнігі эсэістыкі «Натурморт з вудзіламі»

*...a gallant tulip will hang down
his head to a virgin newly ravished...*

Robert Herrick

1.

Вось гісторыя аднаго з чалавечых шаленстваў.

У гэтай аповесыці ня будзе пажару, які спусташае вялікі горад над ракой, ня будзе разыні безабаронных, ня будзе залітай ранішнім съятлом вялікай раўніны, дзе ўзброеныя вершнікі сутыкаюцца зь іншымі вершнікамі, каб на схіле дня, пасьля жахлівай бітвы, высьветлілася, які з двух правадыроў заслужыў сыцілае месца ў гісторыі, помнік з бронзы ці, у выпадку меншага шчасыця, магчымасць увекавечыцца сваё імя ў назыве якой-небудзь бакавой вулачкі ў брудным прадмесці.

Наша драма сыціплая, непатэтычная, далёкая ад вядомых гістарычных кропавапраліццяў. Бо ўсё пачалося няянна — з расыліны, з кветкі, з тульпана, які — як жа цяжка сабе гэта ўявіць! — выклікаў калектыўныя і неутаймоўныя жарсыці. І больш за тое: тых, хто займаўся гэтым фэномэнам, найбольш зьдзіўляла, што гэтае шаленства ахапіла ашчадны, цвярозы, працавіты народ. Вынікае пытаньне: як дайшло да таго, што ня дзе-небудзь, а менавіта ў адуکаванай Галяндыі, *tulpenwoede* — тульпанавая манія — набыла такія пагрозылівія памеры, страсянула асновы саліднай народнай гаспадаркі і давяла да манікальнага азарту прадстаўнікоў усіх грамадзкіх станаў.

Некаторыя тлумачаць гэту зьяву любоўю галяндцаў да кветак, якая зрабілася прыслоўем. Існуе такі стары анэддот: адна дама зьвярнулася да мастака з просьбай, каб той намаляваў ёй букет рэдкіх кветак, бо ёй не стае грошай, каб іх купіць. Менавіта так паўстала невядомая дагэтуль галіна мастацтва. Заўважым, што для той дамы, натхняльніцы новага жанру ў мастацтве, эстэтычныя матывы

адыгрывалі абсолютна другасную ролю. Тое, што яна пажадала, было рэальнай реччу — венчыкам зь пляёсткаў на зялёной сцябліне. Твор мастака быў толькі сурагатам, ценем існае рэчы. Гэтаксама каханкі ў час расстаньня вымушаныя задавальняцца падабенствам — намаляваным тварам. То бок карціна выражает сум па далёкай, недасяжнай, страчанай рэчаіснасці.

Ёсьць яшчэ іншыя, больш празаічныя ці проста прыземлененія нагоды, якія, як падаецца, дастаткова пераканаўча тлумачаць асаблівую цягу галяндцаў да кветак. Край, пазбаўлены неўтаймоўнага буяньня зеляніны, заціснуты ў рамкі рацыяналнай гаспадаркі, зьдзіўляў шматлікіх падарожнікаў, якія ня бачылі тут нават збожжавых палёў. Збожжа прывозілася з-за мяжы. Зямлі было мала, яе якасць была часцей за ўсё дрэнная, а цана заўсёды празмерная. Большасць абшару была прызначаная пад пашу, а таксама пад сады і агароды. Сама прырода краю прымушала да інтэнсіўнай гаспадаркі на малой колькасці земляў.

Прырода кідала чалавеку таксама і эстэтычны выклік. Няцяжка зразумець, што пэўная манатоннасць галяндзкага краявіду нараджала мары пра разнастайную, шматкаляровую, незвычайнную флёрку. Можа быць, тут хаваўся сум па страчаным раі, які сярэднявечныя мастакі выяўлялі ў выглядзе ружоўніка, саду ці кветніка. Адвечная зеляніна больш кажа ўяўленню, чым адвочнае съятло.

У параўнаньні з пампэзнай пышнасцю французскіх ці ангельскіх садоў, іх галяндзкія адпаведнікі відавочна сціплейшыя. Часцей за ўсё яны займалі прастору на некалькі дзясяткаў квадратных футаў, але якое багацце расылінаў, якая съядомая кампазыцыя колераў: траўнік з выспачкамі моху, градкі рознакаляровых кветак, кусты бэзу, яблыні — і на ўсё гэта накладзены ўзор — сетка ліліпуцкіх сцяжынак, пасыпаных белым пяском.

Кожны, нават просты рамеснік, жадае мець за домам свой садзік і вырошчаць прыгажэйшыя і незвычайнейшыя, чым у суседа, ружы, лілеі, гіяцінты і касачы. Гэтае пакланенне прыродзе — быццам рэха старадаўніх расылінных культаў — мела ўсе рысы асьвечанай любові. У Лядэнскім і іншых універсітэтах выкладалі вядомыя знаўцы расыліннага сьвету, напрыклад, француз Леклюз, якога звалі Клюзіюс (пра яго яшчэ будзе гаворка ніжэй), што ў 1587 годзе заклаў першы батанічны сад. Студэнты разам з калянізатарамі адпраўляліся ў далёкія і небяспечныя падарожжы, каб даведацца пра таямніцы экзатычнай прыроды. А шырокая публіка з запалам чытала кніжкі, прысьвежаныя клясыфікацыі, анатоміі і гадаванню расылінаў. Падсумаванне гэтай багатай літаратуры — вялізны трохтамовы твор Яна ван дэр Мэрса «*Arboretum sacrum*».

У каралеўскай мастацкай галерэі Маўрыцхёйс у Гаазе ёсьць карціна «Букет на фоне аркавага акна» Амброзія Босхарта-старэйшага. Гэты твор напоўніў мяне нейкім неспакоем, хоць я разумеў, што сама мастацкая тэма ніяк не нагода для гэтага. Што можа быць больш ціхамірнае, больш ідylічнае за складзены з вышуканай простасцю букет ружаў, даліяў, касачоў і ятрышніка на фоне неба і далёкага горнага краявіду, які патанае ў блакіце?

Але сама распрацоўка тэмы дзіўная і злыёгку жудасная. На гэтай карціне кветкі — ціхія служкі прыроды, безабаронныя крыніцы захаплення — непадзельна гас-

ЗЬБІГНЕЎ ГЭРБЭРТ

падараць, фанабэрацца, валадараць зь нечуванай дагэтуль інтэнсіўнасцю і сілай. «Ціхія служкі прыроды» перасталі граць ролю арнамэнту — не ціхамірна какетнічаюць, а атакуюць гледача сваёй ганарлівай індывідуальнасцю, якая, так і хочацца сказаць, усьведамляе сябе. Яны нібыта звышнатуральныя і напорыста прысутныя. А ўсё гэта робіцца не таму, што такое выражэнне ўнутранага стану мастака (як у «Сланечніках» Ван Гога), наадварот, форма, колер і харектар кветак скрупулёзна і дэталёва ўвасобленыя з халоднай бесстароннасцю батаніка і анатома. Святло карціны — яснае, «аб'ектыўнае» — азначае, што мастак адмовіўся ад усяго абаяння *chiaroscuro*, мастацкай ярархіі, то бок прыцішэння адных предметаў ценем і падкрэсленінем іншых асьвятленінем. «Букет на фоне аркавага акна» можна парашунаць з калектыўнымі партрэтамі Франса Хальса, у якіх няма падзелу на больш і менш важных персанажаў.

Карціна Босхарта была створаная каля 1620 году, амаль перад съмерцю аўтара. Падзеі, пра якія мы маем намер расказаць, адбыліся на некалькі гадоў пазней. Але ўжо ў гэтай карціне можна ўбачыць знакі будучай буры. Бо хіба ж гэтыя асьмялелыя, дамінуючыя, агрэсіўныя кветкі, якія голасна патрабуюць зьдзіўлення і пашаны, ня ёсьць праявай асаблівага культу? На гэта паказвае нават сама кампазыцыя. Букет пастаўлены на высокое акно, як на алтар, узняты над прыродай. Паганская дараносіца з кветак.

У карціне Босхарта ёсьць некалькі злавесных тульпанаў.

2.

Падаецца праўдападобным, што хваробы маюць свою гісторыю, то бок, кожная эпоха мае свае акрэсленія хваробы, якія да гэтага не прайдзяліся падобным чынам і пазней у такой форме ня вернуцца.

Ф. Трэлс-Лунд

Тульпан, гэтаксама як і шмат іншых блаславёных і злавесных дароў — рэлігій, забабонаў, лекавых зёлак і зёлак, што ачмураюць, святых кніг і нападаў, эпідэмій і пладоў — падарунак Усходу. Назва паходзіць з персыдзкае мовы і азначае «турбан». Ён даўно быў улюблёнай, абажанай кветкай у садах Армэніі, Турцыі і Персіі. Пры двары султанаў кожны год ладзілася тульпанавае свята. Тульпан апявалі паэты Амар Хаям і Гафіз, ён згадваецца ў «Тысячы і адной ночы» — так што да таго, як прыбыць у Эўропу, ён некалькі стагодзьдзяў рабіў кар'еру на Усходзе.

Зьяўленыне тульпана на Захадзе — заслуга дыпламата. Яго звалі Аж'е Гісьлен дэ Бусбэк, ён быў паслом аўстрыйскіх Габсбургаў пра двары Сулеймана Прый-краснага. Чалавек выкшталцоны і цікаўны (захаваліся зямальныя апісаныні яго падарожжа) у якасці абавязку пісаў вычарпальныя дыпламатычныя рапарты,

але зь яшчэ большым запалам зьбіраў грэцкія рукапісы, антычныя надпісы і мясцовую флёру. У 1554 годзе ён выслаў венскаму двару транспарт, гружаны саджанцамі тульпана. Такім нявінным быў пачатак гэтага зла.

З таго часу кветка надзіва хутка распаўсюдзілася па Эўропе. Конрад Геснэр, якога называлі нямецкім Плініем, у творы *«De hortis Germaniae»* (1561) даў першае апісаньне расыліны. У tym жа годзе госьці банкірскай сям'і Фугер дзівяцца ў іх аўсбурскіх садах гэтай рэдкай яшчэ кветцы, якая трохі пазней зьявіцца ў Францыі, Нідэрляндах і Англіі, дзе Джон Трандэсцэнт, садоўнік Карла I, ганарыўся вывядзеннем пяцідзесяці гатункаў тульпана. Пэўны нядоўгі час гастраномы спрабуюць зрабіць з тульпана далікатэс на фэшэнбэльныя сталы: у Нямеччыне яго спажываюць у цукры, затое ў Ангельшчыне марынаваным у алеі і воцаце. Таксама нічым ня скончылася падступная змова аптэкараў зрабіць з гэтай расыліны сродак супраць напушэння. Тульпан застаўся сабой — паэзія Прыроды, якой чужы вульгарны ўтылітарызм.

Такім чынам, спачатку гэта была кветка манаракаў і высакародных багацяў — вельмі каштоўная, недасягальная, ахоўваная ў кожным садзе. Сучаснікі прыдумалі яму душу — казалі, што яна выражает элегантнасць і вышуканую ганарлівасць. Нават яго недахоп — адсутнасць паху — лічыўся цнотай сыціласці. Па сутнасці яго халодная прыгажосць мае харктар, так бы мовіць, інтравэрты. Тульпан дазваляе, каб на яго дзівіліся, але не абуджае неўтаймоўных пачуццяў — пажадлівасці, зайдзрасці, мілоснай жарсці. Ён — пава сярод кветак. Так прынамі пісалі прыдворныя «садовыя філёзафы». Гісторыя даказала, што яны памыляліся.

Як вядома, заразны прыдворны густ часта пераймаюць ніжэйшыя слаі грамадства, за што іх спасыцігае заслужаная божая кара. На пачатку XVII стагодзьдзя хранікёры адзначаюць у Францыі першыя праявы, так бы мовіць, тульпанавай ліхаманкі. У 1608 годзе нейкі мастак за адну цыбульку рэдкага гатунку *«Mere brune»* расстаецца з сваім млыном; пэўны жаніх быў, відаць, у захапленыні, калі атрымаў у пасаг ад цесьця каштоўны саджанец, названы адпаведна з аказіяй *«Mariage de ma fille»*; іншы энтузіяст не вагаючыся памяняў свой квітнеючы бровар на цыбулінку, якая з таго часу носіць вычварную назву *«Tulip brasserie»*.

Можна множыць прыклады і бяз цяжкасцяў давесыці, што паўсюль, дзе зьявіўся тульпан, у большай ці меншай колькасці адзначаныя выпадкі тульпанавай маніі. Але толькі ў Галінды яна дасягнула памераў эпідэміі.

Вызначыць дакладны час і месца пачатку эпідэміі складана. З чумой значна прасыцей: аднойчы ў порт прыбывае карабель з Усходу, у часткі экіпажу моцная гарачка, некаторыя трывяняць, на іх тварах выразна відаць гузы. Яны сыходяць на зямлю, іх разъмяшчаюць у шпіталях, дамах і корчмах. Спачатку першыя выпадкі скону, пасля колькасць захворваньняў, якія сканчаюцца съмерцю, рэзка ўзрастает. І ўвесе горад, усё навакольле, уся краіна ахопленыя бедзтвам. Паміраюць прынцы і жабракі, съвятыя і вальнадумцы, злачынцы і нявінныя дзеци. Падобны пандэмоніюм съмерці шматкратна і падрабязна апісваўся яшчэ з часу Фукідыда.

ЗЬБІГНЕЎ ГЭРБЭРТ

Але тульпанаманія — і тут пачынаюцца праблемы — гэта зъява мэнтальная, інакш кажучы, грамадзкі псыхоз. І гэтаксама, як іншыя псыхозы — рэлігійныя, ваенныя, рэвалюцыйныя ці гаспадарскія, напрыклад, залатая ліхаманка ці крах амэрыканскай біржы ў 1929 годзе — нягледзячы на шматлікія і надзвычайныя аналёгіі, яна ня можа быць вытлумачаная ў тэрмінах заразных хваробаў. У нас няма інструмэнтаў, якія дазволілі б колькасна вымерыць аб'ём эпідэміі, ступень «заразлівасці», лічбу вострых і ня вельмі «захворваньняў», «тэмпэратурную крывую» асобных людзей, якіх закранула манія. Таму нам застаецца толькі мэтад апісаныя здарэньяў, асьцярожнае занатоўванье паасобных яскравых і характэрных выпадкаў.

Цяжка дакладна вызначыць, калі тульпан зъявіўся ў Нідэрляндах першы раз, аднак, відавочна, досьць рана. Мы, напрыклад, ведаем, што ў 1562 годзе ў антверпэнскі порт быў дастаўлены груз тульпанавых цыбулек. Але інтэнсіўная зацікаўленасць гэтай кветкай пачалася на некалькі дзесяцігодзьдзяў пазней і была пэўна адгалоскам моды, што панавала пры каралеўскіх дварах, асабліва пры францускім.

На рубяжы XVI—XVII стагодзьдзяў здарыўся выпадак, які, на першы погляд, падаецца малаважным эпізодам з крымінальных хронікаў, але ў існасьці гэта першая праява тульпанаманіі на галяндзкай зямлі. Вось жа, Караль Клюзіюс, якога мы ўжо згадвалі, прафэсар батанікі ў вядомым Лядэнскім універсітэце (а да таго ён займаў пасаду дырэктара імпэраторскіх садоў у Вене), быў шырокавядомым навукоўцам і пыхлівым балбатуном. Пры кожнай аказіі ён апавядаў ня толькі ўніверсітэцкім, але і любым слухачам пра расыліны, якімі ён займаецца. Часыцей за ўсё з энтузіязмам і непрыхаваным гонарам ён расказваў пра тульпани, якіх, як ён сыцьвярджаў, не памяняў бы ні на якія багацьці съвету. Гэта была яўная правакацыя, чаго ён, відавочна, не ўсьведамляў. Аднойчы, скажам, у цёмную бязьмесячную ноч, невядомыя забраліся ва ўніверсітэцкі сад і скралі тульпани Клюзіоса. Злодзеі, пэўна, мелі не абы-якую навуковую адкукацыю, бо іх здабычай былі насамрэч рэдкія і каштоўныя гатункі. Засмучаны батанік не займаўся гэтай расылінай да канца сваіх дзён.

Уся гэтая гісторыя нагадвае баляду пра вучня чарнакніжніка. Адбылася раптоўная трансмутацыя: прадмет цярплівых навуковых, а таму бескарыслівых досьледаў зрабіўся аб'ектам шалёных фінансавых зьдзелак. І тут паўстае важнае пытаньне — чаму менавіта тульпан, а ня іншая кветка справакавала гэтае шаленства?

Нагодаў было некалькі. Мы ўжо адзначылі, што тульпан быў кветкай арыстакратычнай і абажанай. Якая асалода — валодаць чымсьці, што ёсьць гонарам манаракаў! Акрамя гэтых снабісцкіх поглядаў, існавалі таксама нагоды, так бы мовіць, чиста прыродныя... Вось жа, гадоўля тульпанаў не складала вялікіх проблемаў і клопатаў. Гэта была ўдзячнай кветка, лёгкая ў вырошчваньні. Кожны, хто меў хоць бы маленькі лапік зямлі, мог аддавацца гэтай жарсыці.

У галяндзкіх садах лютаваў нейкі вірус, які прыводзіў да таго, што пялесткі тульпанаў часта рабіліся фантастычнымі па форме, з махровымі, нібы-

та абртапанымі краямі. Хутка з гэтай паталёгіі навучыліся атрымліваць прыбытак.

А галоўнае — і гэта вельмі важна для нашых развагаў пра прыродныя падставы тульпанаманіі — ніводная іншая кветка ня мела такой колькасці гатункаў. Існавала перакананьне, што ў дадзенай расыліны ёсьць асаблівасць: рана ці позна, спантанна, то бок без удзелу чалавека, яна дае новыя мутацыі, новыя рознакаляровыя формы. Казалі, што прырода палюбіла гэтую кветку і бясконца зь ёй забаўляеца. Кажучы менш высакамоўна, гэта значыла, што той, хто набывае цыбулінку, трапляе ў сітуацыю гульца ў лятарэю. Съляпы лёс мог падараўваць вялікую ўдачу.

У першай палове XVII стагодзьдзя галяндцы ганарыліся трymа рэчамі: наймагутнейшым і непераможным флётам, «радасцямі свабоды, большымі, чым дзекольвек», і — калі ў адным скаже можна злучыць рэчы сур'ёзныя і ня вельмі — як мінімум дзіўюма сотнямі гатункаў тульпанаў. Здавалася, што слоўнік не пасыпвае за такім багаццем прыроды. У названы пэрыйяд з'явіліся пяць гатункаў пад называю «Цуд», чатыры «Смарагды», аж трыццаць «Узоры дасканаласці» (што выяўляе пэўнае сэмантычнае злоўживанье гэтым словам). Надзеленыя фантазіяй выдумлялі паэтычныя імёны — «Каралеўскі агат», «Дыяна», «Арлекін», а пазбаўленыя ўяўленыня называлі свае экзэмпляры праста «Панна», «Стракаты», «Чырвона-жоўты». Каб адолець гэтую ўсё больш складаную задачу, выкарыстоўваліся вайсковыя чыны, ды нават гісторыя была ўцягнутая, таму мы маем «Адмірала ван Энкхейзэна», «Генэрала ван Эйка» і розных іншых, а адзін спрыгні садоўнік сымела пераўзышоў усіх, назваўшы свой гатунак «Генэрал генэралаў». Таксама, канечне, існуюць «Кароль», «Віцэ-кароль» і «Прынц». Здаецца, быццам усю гэтую амаль хаатычную разнароднасць хацелі арганізаваць арыстакратычна-вайсковым чынам.

Агромністая колькасць тульпанаў, якую здолелі выгадаваць галяндцы, зъдзіўляе і агаломшвае, але гэта і было адным з зародкаў катастрофы. Калі гульня ідзе зь невялікай колькасцю картаў, яна звычайна банальная і хутка заканчваецца; калі ж гульцы маюць у распараджэнні некалькі калодаў, адкрываваеца поле для выкарыстання складаных камбінацый, інтэлігентнай стратэгіі, уважанай рызыкі і хітрых методыкаў. Гэтаксама і з тульпанам; трэба было толькі дамовіцца, якія гатункі будуць мець вартасць «тузоў», а якія будуць лічыцца «шасьцёркамі».

Гэта відавочна вельмі спрошчаная схема, першае нясьмелое набліжэнне да тэмы. Гульнёвыя элемэнты несумненна адыгрывалі пэўную ролю, але па сутнасці тульпанаманіі была вельмі складанай зьявой. Найбольш вырашальны і важкі быў эканамічны аспект праблемы. Інакш кажучы, законы прыроды былі спалучаныя з законамі біржы, і тульпан пачаў губляць прыгажосць і ўласцівасці кветкі, пачаў блакнучы, пазбывацца колеру і кшталту, пачаў рабіцца абстракцыяй, называю, сымбалем, зъмененым на пэўную колькасць грошай. Тады пачалі з'яўляцца складаныя табліцы, на якіх асобныя гатункі падаваліся згодна з пераменлівым рынковым коштам, амаль як каштоўныя паперы альбо курсы валютаў. Прабіла гадзіна вялікай спэкуляцыі.

ЗЬБІГНЕЎ ГЭРБЭРТ

На працягу ўсяго пэрыяду тульпанаманіі — то бок некалькі дзесяцігодзьдзяў — на самай вяршыні прэйскурантаў нязыменна, як сонца ў зэніце, трymаўся «*Semper Augustus*». Я яго ніколі ня бачыў ужывую. Яго дарма шукаць у квяцірнях, дзе, як і ў іншых крамах, прадаюцца стандартныя ружы, стандартныя яйкі, стандартныя машыны. Мая віна. Калі б я наведваў батанічныя сады гэтак жа пільна, як і музэі, можа, я б яго і сустрэў. Але мне гэты тульпан знаёмы толькі са старой каляровай акварэлі. Ён абсолютна прыўкрасны дзякуючы вышуканай і адначасова простай гармоніі колераў. Бездакорна белая пялёсткі, па якіх прабягаяюць палымяна-рубіnavыя пражылінкі, на дне падвяночка, быццам адбітак пагоднага неба, блакіт. Гэта быў насамрэч вельмі прыгожы экзэмпляр, але кошт, які прасілі за «*Semper Augustus*» — пяць тысяч флярынаў (раўнавартасны дому з прыстойным садам) абуджае трывогу. Гаць цвярозага разуму была праправаная. З гэтага моманту мы будзем перасоўвацца па багністых тэрыторыях хваравітай фантазіі, гарачкавай прагі нажывы, падманутых ілюзіяў і горкіх расчараваньняў.

Здаралася, што ў зьдзелках расплачваліся натуральнымі прадуктамі, і гэта дазваляе яшчэ пільней угледзецца ў памеры шаленства. Так за цыбульку тульпана «Віцэ-кароль» (які каштаваў палову ад «*Semper Augustus*») было заплачана:

- 2 вазы пшаніцы;
- 4 вазы жыта;
- 4 тлустыя валы;
- 8 тлустых сьвіней;
- 12 тлустых авечак;
- 2 бочки віна;
- 4 бочки добрага піва;
- 1000 фунтаў сыру;

а яшчэ да гэтай жывёлы, напояў і ежы дадалі ложак, вopратку і срэбны келіх.

У пачатковай фазе тульпанаманіі цэны няспынна ішлі ўгару і, як бы сказалі маклеры, тэндэнцыя на «кветкавай біржы» была спачатку «прыязнай», паслья «ажыўленай» і нават «вельмі ажыўленай», пакуль, нарэшце, досыць хутка, не перайшла ў стан эўфарыі, якую абсолютна немагчыма было асэнсаваць цвяроўым разумам.

Бездань паміж рэальнымі коштамі саджанцаў і тым, што за іх плацілі, усё расла. А плацілі ахвотна, з радасцю, быццам у прадчуваныні блізкай усьмешишкі лёсу. Большасць тых, каго закранула тульпанавая манія, грала на павышэнні, то бок, былі перакананыя, што канюнктура будзе расыці вечна (ці не нагадваюць яны прагрэсістаў?), што цыбулінка, купленая сённяня, вырасце ў кошце ўдвая заўтра, саме позніе — пазаўтра. Калі гэтыя фантастычныя спэкуляцыі ўспрымаць сур'ёзна, без іроніі (бо «старшынства» ў гістарычным часе абсолютна да гэтага не схіляе), можна разгледзець у іх нешта глыбейшае, напрыклад, стараўні міт чалавецтва пра чудоўнае размнажэннне.

У прыземленых катэгорыях реч выглядала так: прадаўцы абсолютна не лічыліся з магчымасцямі пакупнікоў, а саме горшае — пакупнікі быццам бы цалкам

трацілі інстынкт самазахаваньня і таксама не лічыліся з уласнымі магчымасьцямі. Добра вядомы паўсюль настрой, які спадарожнічае вялікім біржавым апэрацыям, моцна зьнясільвае, але ў выпадку тульпанаманіі гэта было нешта больш паталягічнае, чым «настрой».

Псыхічныя адхіленыні, акрэсленыя словам «манія», маюць адну агульную рысу. Індыўіды, закранутыя гэтай хваробай, маюць тэндэнцыю да стварэнья ўяўных аўтаномных сусъветаў, кіраваных уласнымі законамі. У нашым выпадку нібыта адбывалася гіганцкая кветкавая лятарэя і ўсе гульцы чакалі галоўнага выйгрышу. Але гульня адбывалася не на прыстасаванай для гэтай мэты высьпе, а ў краіне, асноўнымі рысамі якой былі разважлівасць, памяркоўнасць і — платаздольнасць. Сыстэма, заснаваная на буржуазным разыліку, не магла суіснаваць з сыстэмай фінансавых фантасмагорыяў. Сутыкненуле съвету жаданьняў з штодзённай рэальнасцю было немінучае і, як звычайна ў такіх выпадках, балючае.

Цяпер варта вызначыць, якім чынам, дзе і ў якіх грамадзкіх межах адбывалася спэкуляцыя цыбулінкамі. Найбольш набліжаны да праўды адказ гучыць так: на мяжы нармальнага гаспадарчага жыцця, каб не сказаць, у ягоных цёмных закутках. Некалькі разоў мы згадвалі пра біржу, але ня варта разумець гэта да-слоўна. Ніколі не было і не магло быць ніякай афіцыйнай тульпанавай біржы, бо гэта ўстанова дапускае адкрытасць і абмежаваную колькасць правамоцных, а вынікі зьдзелак даводзяцца да ведама ўсіх зацікаўленых.

Мы ведаем, што неўпарадкованы гандаль тульпанамі абуджаў пэўныя клопаты і неспакой улады. Тады выдаваліся пастановы, мэтай якіх было калі не зьнішчэнне, то абмежаванье, утаймаванье гэтай жахлівой грамадзкай зъявы. Але гэта ня вельмі дапамагала, дакладней кажучы, мела вынік абсолютна супрацьлеглы заплянаванаму. Стыхию немагчыма ветліва пераканаць.

Краіна была ў ліхаманцы. Той, хто памятае вайну, ведае, што самая фантасцічная і непраўдападобная інфармацыя можа ўзынесці людзей з дна роспачы да вяршыні аптымізму і ілюзорных надзеяў. Падобнае адбывалася і ў дадзеным выпадку. Весткі пра раптоўную купу грошай, здабытую дзякуючы тульпанам, разыляталіся маланкова. Вось нейкі грамадзянін Амстэрдаму, які валодаў невялікім садочкам, за чатыры месяцы зарабіў 60 000 флярынаў — маёmasць, якая нават ня сынілася сярэдняму купцу. Ці той ангелец, што ў кветках зусім не разыбрайся, нейкімі хітрамудрымі спэкуляцыямі здолеў зарабіць 5000 фунтаў. Сапраўды, трэба было мець харектар стоіка, каб не паддацца гэтым спакусам.

Увесе гэты промысел быў неафіцыйны, і нават больш: ён быў падобны на забароненую гульню, і менавіта таму быў настолькі прыцягальны і здабываў усё больш прыхільнікаў. Зусім як у часе «сухога закону»: нават невялікія аматары моцных напояў маніфэстуюць сваю свободу празьмерным паглынаньнем алька-голю.

Няма, вядома, ніякай статыстыкі, якая б паказвала колькасць ахопленых тульпанавай маніяй. Зь вялікай долій верагоднасці можна лічыць, што лічба пераўзыходзіла дзясяткі тысяч. І таксама вельмі важна — іх нельга аднесці да

ЗЬБІГНЕЎ ГЭРБЭРТ

нейкай пэўнай сацыяльнай групы. Сярод іх былі багатыя і бедныя, купцы і ткачы, разынікі і студэнты, мастакі і сяляне, здабыўцы торфу і паэты, гарадзкія чыноўнікі і старызынікі, матросы і паважаныя ўдывы, паўсюдна шанаваныя асобы і зладзеі-кішэнінікі. Нават пасълядоўнікі ўсіх дваццаці зь нечым веравызнаньняў бралі ўдзел у гэтym паляваныні на фартуну.

Канечне, бедныя рызыкуюць больш, бедныя рызыкуюць усім. Можна ўявіць сабе ўсю пагрозу сітуацыі, прачытаўши, напрыклад, што нейкі кішэнінік, уцягнуты ў вір спэкуляцыяў, выкінуў усе свае прылады. Прапаведнікі раскідаюць з амбону перуны і маланкі з нагоды тульпанаманіі, але яны ж самі, як сцвярджуюць злыя языкі, крадком ездзяць у іншыя гарады. Каб безь нежаданых съведкаў аддавацца грэшнай жарсыці.

Але досыць пра пастараў. Яны неяк выкруцяцца на Страшным Судзе. Горш, і нават зусім ганебна, што ў справу ўцягнутыя былі дзеци. Паколькі посьпех у гульні залежаў ад збораныня як мага большай колькасці інфармацыі (кошты, месца зьдзелак, хістаныні каньюнктуры ці, папросту кожучы, якія тульпанавыя цыбулінкі вынес сусед пад пахай і за якія грошы ён прадаў іх у карчме «Пад рыклівым аслом») — гэта павінен быў даведацца падлетак, які выконваў ролю шпёна.

Гарачка, трывальненне і бяssonьне. Бяssonьне, бо шмат тульпанавых зьдзелак адбываляса ноччу. Актыўны ўдзел у спэкуляцыях кожны дзень адбираў шмат часу і не дазваляў займашца іншымі, больш прадуктыўнымі справамі. Тыя, хто сам вырошчваў тульпаны, жылі як скнары на мяхах золата. У садах ставіліся хітрамудрыя сыгнальныя систэмы, што мусілі ўсхапіць гаспадара на ногі, як толькі да яго каштоўных градаў набліжаўся няпрошаны госьць.

Пра тое, што тульпанаманія набыла характар эпідэміі, съведчыць велізарны памер ахопленых ёю тэрыторыяў. Бо ахапіла яна ня толькі землі, дзе традыцыйна займаліся садоўніцтвам, напрыклад, навакольле Гаарлему, але і Амстэрдам, Алкмаар, Гаорн, Энкхейзэн, Утрэхт, Ратэрдам — то бок усе вялікія галяндзкія населеныя пункты. І менавіта там лічба ахвяраў была найвышэйшая. Бацыла тульпанаманіі пераносілася паўсюль і пагражала ўсім. Наколькі лягчай расправіца зь зынешнім ворагам: зачыніць гарадзкія брамы, паставіць на съцены вартых абаронцаў...

Але існуе нешта, што называецца сілай розуму і пасьляхова абараняе (што праўда, не заўсёды) ад разгулу іррацыяналных стыхіяў. Мы добра ведаем, што Галяндзкая была краінай чытачоў, мудрых аўтараў, выкшталцоных выдаўцоў і асьвечаных кніжных гандляроў. Актуальная праблема хутка знаходзілі водгук у друку, і гэта тычылася ня толькі важных палітычных ці рэлігійных спрэчак, але і справы тульпанаманіі, памеры якой абуджалі зразумелы неспакой і выклікалі ражучы адпор і пратэст цвярозых абываталіяў. Але што рабіць, дзяржава была ліберальная, грамадзкія думкі разрозненныя, таму побач з галасамі розуму зьяўляліся пісулькі, што былі свайго роду практычнымі ўводзінамі ў правілы тульпанавай спэкуляцыі, пралегамэнамі шаленства, дапаможнікам, як зрабіцца вар'ятам.

Ва ўсім гэтым быў пэўны мэтад і нават рытуал. Вось адзін з аўтараў рэкамэндуе, калі ў каго-небудзь атрымаецца выгадаваць новы гатунак тульпана, той павінен зрабіць наступнае: пайсыці неадкладна (бо, можа, хто-небудзь ужо вырошчваў падобную штучку) да садоўніка-прафесіянала, не аднаму, а ў суправаджэнні знаёмых, прыяцеляў ці нават выпадкова сустрэтых асобаў. Мэта відавочная: надаць здарэнню па магчымасці найбольшае *publicity*. У гэтага садоўніка адбываецца нарада, падчас якой кожны з прысутных выказваецца пра новае батанічнае здарэнне. Зусім як высокая царкоўная калегія, якая займаецца проблемамі сапраўдных і ўяўных цудаў.

Пасля наступае вельмі істотная частка, так бы мовіць, кампаратывісцкая: параўнаныне новага гатунку з ужо вядомымі. Калі ён падобны да якога-небудзь ужо вядомага «Адмірала», але менш прыгожы, яго трэба сціпла назваць «Генэралам». Гэты абраад хрэсбінаў вельмі важны. Бо тульпан робіцца індывідуальнасцю, ці — выкарыстоўваючы менш напышлівую біржавую тэрміналёгію — дапушчанай да абароту вартасцю. У канцы трэба пачаставаць усіх прысутных добрым віном, бо гэта яны разыясуць навіну пра нараджэнне і будуць расхваліваць прыгажосць новага гатунку.

Гандаль цыбулінкамі тульпана абрамляўся водарам піва, ядлаўцоўкі і бараніны, то бок адбываўся ў заезных дварах, корчмах і шынках. Некаторыя зь іх мелі спэцыяльна прызначаныя для гэтага пакоі. Гэта былі нібыта клубы ці філіялы велізарнай, добра закансыправанай біржы. Змаганыне за кожны каштоўны гатунак тульпана бывала бязылітаснае. Калі зьбіралася некалькі пакупнікоў, той, хто жадаў перамагчы ў бойцы, дадаваў да і без таго празьмернага кошту цыбулькі карэту з парай коняў.

Усю краіну ахапіла сетка больш ці менш вядомых, сакрэтных і амаль яўных «прытулкаў» тульпанавай жарсыці. Тут няма ніякай дэмантчай сілы, а ёсьць толькі простае правіла кожнай «вялікай гульні», кожнай магутнай дрэннай звычкі — уцягнуць як мага большую колькасць асобаў. Паколькі шаленства немагчыма растлумачыць лягічна, трэба мець для абароны моцную статыстыку — так робяць усе, альбо амаль усе, і палітыкі таксама. І адпаведна паказальна зьменшиць лічбу тых, хто стаіць убаку, крытычна прыглядаеца, псуе гульню. Съвет тульпанавых маньякаў імкнүцца зрабіцца усёахопным съветам.

Як гэта адбывалася на практыцы? Існуе дакумэнт, штопраўда, літаратурны, але варты даверу, які змяшчае каштоўную інфармацыю пра спосабы здабывання новых адэптаў. Размову вядуць два прыяцелі. Першы — Пэтэр — дасьведчаны спэкулянт, другі — Ян — грае ў размове ролю «інжэню».

П э т э р. Ты мне вельмі падабаесься. Таму я хацеў бы прапанаваць табе пэўную карысную зьдзелку. Я раблю гэта на дзеля свайго інтэрэсу, а з чыстага сяброўства.

Я н. Я цябе ўважліва слухаю, мой дарагі.

П э т э р. Вось жа, у мяне ёсьць цыбулінка тульпана «Арлекін». Гэта вельмі прыгожы гатунак і ў дадатак моцна запатрабаваны на рынку.

Я н. Але я ніколі ў жыцці не займаўся кветкамі. У мяне і саду няма.

ЗЬБІГНЕЎ ГЭРБЭРТ

Пэтэр. Ты нічога не разумееш. Калі ласка, паслухай мяне ўважліва, не перапыняй, бо хто ведае, можа, якраз сёньня ў твае дзъверы грукае вялікае шчасьце. Дык я магу працягваць?

Ян. Так, так, канечне.

Пэтэр. Дык вось, цыбулінка «Арлекіна» каштуе сто, а можа, і больш флярынаў. Дзеля нашага, як я ўжо казаў, непарушнага сяброўства, я аддам табе яе за пяцьдзесят флярынаў. Яшчэ сёньня, без намаганьняў, ты можаш зарабіць шмат грошай.

Ян. Гэта насамрэч цудоўная прапанова! Такой магчымасці ў мяне не было за ўсё жыцьцё. Толькі скажы, што я мушу рабіць з тым «Арлекінам»? Ня стану ж на рагу вуліцы.

Пэтэр. Я раскрыю табе ўсю таямніцу. Занатуй сабе добра ў памяці. Чаму ты круцісься?

Ян. Я слухаю, але ў мяне трошкі муцицца ў галаве.

Пэтэр. Ты зрабі дакладна так, як я кажу: ідзі ў заезны двор «Пад ільвом». Запытай там гаспадара, дзе месцяцца гандляры тульпанамі. Увойдзеш у названы пакой. Хто-небудзь вельмі груба крыкнε: «Тут чужы ўвайшоў!» Але ты не давай зьбіць сябе з панталыку. У адказ на гэта ты павінен заквахтаць як курыца. З гэтага моманту ты будзеш залічаны ў гандлярскі ордэн.

Барані, Божа, кальвінісцкую душу Яна! Тут мы расстаемся зь ім, на парозе фарсу, за крок да трагедыі. Далей яго лёс ахутаны цемраю. Невядома нават, ці атрымалася ў яго ў рапчуць момант дастатковая пераканаўча заквахтаць. З прыведзенага аповеду вынікае вельмі слабая надзея, што ён зрабіўся акулай тульпанаў біржы. Хутчэй яму наканаваная роля ахвяры.

Яшчэ адна падрабязнасць заслугоўвае ўвагі. Уступленыне ў шэрагі тульпана-маньякаў нагадвае пэўныя вядомыя ўзоры. Першым, калі памятаць пра захаваныне прaporцыяў, прыходзіць на думку рытуал ініцыяцыі. Толькі, вядома, масонскія ложы абстаўлялі гэты працэс з большай помпай і веданьнем эзатэрычных таямніцаў.

Манія — гэта ўзвышаны стан душы. Тыя, хто не паддаваўся ёй ні разу, у пэўнай ступені бедныя. А акрамя таго, манія ў пэўных абмежаваных умовах прыносіць карысць. Нікому не вядомы, бо не паэт, не мастак, не дзяржаўны муж, звычайны чалавек згадвае час тульпанавай маніі з шчырым сантымэнтам. Яго звалі Вэрмонт, ён заўсёды сядзеў у адной і той жа карчме і выконваў функцыі маклера. Паміж адной і другой зьдзелкай «я еў смажанае мяса і рыбу, а таксама кур і зайцоў і нават далікатныя паштэты. Да таго ж я піў віно і піва ад рана да трэцяй ці чацвертай ночы. Заўсёды ў кішэні я зносіў больш грошай, чым меў на пачатку дня». Вось сапраўдная Шлярафія — краіна сытага лайдцаства.

3.

La maladie infectieuse tend a la fois a se perpetuer et, pour assurer cette se perpetuite, a se modifier suivant les circonstances.

Charles Nicolle

Найбольшы ўздым тульпанаманії прыпадае на 1634—1637 гады. Зімой 1637 году наступші магутны крах; увесь прыдуманы съвет разъляцеўся ў друзачкі. Калі б некаму ўдалося намаляваць «крывую тульпанавай ліхаманкі», аказалася б, што яна нагадвае графік тэмпэратурлы хворага цяжкай заразнай хваробай пацыента — лінія хутка ўздымаецца, нейкі час утрымліваецца на вельмі высокім узроўні, і ў канцы раптоўна спадае.

Аднак паўстае пытанье: які лёс ці няўмольная лёгіка здарэнняў зрабілі так, што гэта адбылося менавіта ўзімку 1637 году? Адказаў шмат, і на гэтым усё.

Некаторыя мяркуюць, што перамога над тульпанавай эпідэміяй — гэта заслу́га здаровай часткі галяндзкага грамадзтва. Гэта яны стварылі санітарную пала́су і спынілі распаўсюджанье хваробы. Людзей, якія дзейна супраціўляліся туль-панаманії, было нямала. Апазыцыя павінна была быць вельмі моцная, бо дагэтуль з таго часу захавалася шмат брашурак, лістоў, улётак, памфлетаў, сатыраў і гравюраў, якія бязылітасна высымейваюць няшчасных маньякаў. У прастамоўі іх называлі «закаптуранымі», то бок вар’ятамі. Бо разумова хворыя насліі ў той час насунуты на твар каптур — своеасаблівы способ «візуальнай» абароны зда-ровай часткі нацыі.

Гэндрык Пот, майстра групавых партрэтаў, рэлігійных і сямейных сцэнаў, пад заслонай празрыстай алегорыі ў творы «Воз вар’ятаў» намаляваў манію, якая наведала ягоную краіну. На гэтым возе можна пабачыць Флёру, што трymае тры найкаштоўнейшыя гатункі тульпанаў — *«Semper Augustus»*, *«Генэрал Бол»* і *«Адміral Гаорн»*. Побач з апякункай прыроды пяць сымбалічных фігураў — Шалапут, Прагны Багацьця, П’янюжка і дзівье панны: Марная Надзея і Галечка. За возам бяжыць вялікі натоўп з крыкам: «Мы таксама хочам багацець!».

Незылічоная колькасць гісторыйкаў, анекдотаў і жартаў съведчыць пра тое, што на тульпанаманію было адказаны рашучай тульпанафобіяй, бязылітасной варожасцю да гэтай, у прынцыпе, ні ў чым не вінаватай расыліны. Насамрэч, яна не заслужыла ані беспрытомнага багомленьня, ані бязъмежнай пагарды. Вось жа, кажуць, што ніхто іншы, як выкладчык Лядэнскага ўніверситету, і ніякі не тэоляг, а прафэсар батанікі Форстыюс, дзе-кольвеk пабачыўшы тульпан, накідаў-ся на яго і зьнішчаў з дапамогай кійка, ператвараючыся такім прымітывным чынам з навукоўца ў інквізытара і мараліста.

Кіёк Форстыюса ня меў магічнай сілы, і нават найбольш зъедлівыя памфлеты не былі ўстане ўтаймаваць шаленства. Таму некаторыя кажуць, што съмяротны ўдар тульпанаманії нанесла ўлада, яе мудрыя распараджэнныі і дэкрэты. Улада

ЗЬБІГНЕЎ ГЭРБЭРТ

добра аддавала сабе справу, што сытуацыя вельмі сур'ёзная і немагчыма ставіцца да яе абыякава, бо неабмежаваная спэкуляцыя падрывае асновы народнай гаспадаркі.

Шэраг установаў, ад кветкавай гільдыі аж да Генэральных Штатаў, то бок парламэнту, вырашылі змагацца з шаленствам. Пасыпаліся распараджэнныі і пастановы, першапачаткова супярэчлівія і неефектыўныя, аж да рызыкоўнага дэкрэту Штатаў у красавіку 1637 году, які анульваў спэкуляцыйныя ўмовы і вызначыў максымальную вартасць цыбулінкі тульпана — 50 флярынаў. «*Semper Augustus*» цяпер каштаваў сотую частку ад нядаўняй рынкавай цаны. Гэта адбылося хутка і нечакана, як палацавы пераварот, як зьвяржэнье імпэратора.

Намаганыні ўлады, якія прывялі да перамогі над тульпанаманіем, клопат пра лёсы і думкі грамадзянаў — натуральна вартыя ўхвалы і адпаведнай ацэнкі. Але здаецца, што большасць дасьледнікаў памылкова прыпісвае ім вырашальную ролю. З досьведу вядома, што розныя забароны і «сухія законы» ў выпадках, напрыклад, вострага павелічэння наркаманіі даюць вынік, адваротны заплянаваному. З райскіх часоў забаронены плод — найбольш пажаданы.

Рашэнье Генэральных Штатаў прыйшло позна, вельмі позна, калі манія ўжо дагасала. Гэта быў кансыліюм, сабраны каля ложка безнадзейна хворага. Ці, калі ўжываць тэрмін карыды, *soup de grace*. Насамрэч нічога ўжо немагчыма было выратаваць.

Паводле нашага перакананьня, тульпанаманію забіла яе ўласнае шаленства. Каб падтрымаць гэты тэзіс, дастатковая прааналізаваць зыменлівія настроі тульпанавага рынку. Падчас эўфарыі прыбыткі спэкулянтаў былі агромністыя, яны выражаліся ня толькі ў абаротнай валюце і наяўных грошах, але таксама і ў крэдыце. Уладар гатунку «*Semper Augustus*» паўсюль лічыўся багацем, мог нарабіць шмат пазыкаў, а часцяком і рабіў. Шалёныя рынкавыя абароты рабіліся ўсё больш абстрактнымі. Прадаваліся ўжо не цыбулінкі (іх вартасць была досыць умоўная, усё больш далёкая ад рэчаіснасці і цівярозага разуму), але назвы цыбулінак, гэтаксама як акцыі змяняліся дзесяць разоў на дзень.

Кошты расьлі, і лічылася, што яны будуць расьці бясконцем, бо такая лёгіка маніі. Вялікая частка прадбачлівых ашчаджала свае «каштоўнасці», каб выкінуць іх на рынак у момант найбольш спрыяльнай каньюнктуры. І менавіта гэтыя прадбачлівія — як звычайна бывае з жміндамі, што патрапілі ў сеціў азарту, — панеслыі найвялікшую паразу. Ужо ў 1636 годзе абрыйнулася іх вера ў съветную будучыню тульпанаманіі. Абрыйнуўся гмах даверу і буйных ілюзіяў. Прапановы тульпанаў былі ўсё большыя, попыт заўважна менеў. Урэшце ўсе захацелі прадаваць, але не было ўжо съмелых рызыкантаў. Уласна гэтую фазу тульпанаманіі трапна выявіў Гэндрык Пот. Роспачныя крыкі натоўпу, што бяжыць за возам Флёры, робяцца ў гэтым кантэксьце абсалютна зразумелыя.

Так, крызіс значна апярэдзіў умішальніцтва ўлады. З студзеня 1637 году, то бок за чатыры месяцы да дэкрэту Генэральных Штатаў, нейкі амстэрдамскі садоўнік выпадкова набыў каштоўную тульпанавую цыбульку за 1250 флярынаў. Шчаслівы, ён аднак хутка зразумеў, што ня здолее яе прадаць ані за палову, ані

нават за адну дзясятую цаны. Бо курс пачаў рэзка падаць і гаворка ішла ўжо не пра тое, як зарабіць, а толькі пра тое, як паменей страціць. Уся гісторыя гэтай няшчаснай афэры расцягнутая паміж двумя палюсамі: доўгім адчайным кідком натоўпу за фартунай і раптоўнай, дзікай панікай.

Такім чынам, мы расстаемся з тульпанаманіяй, і гэта будзе расстаньне, поўнае сълёз, праклёнія і ляманту. Сыцьвядрджэнье, што іначай быць не магло, — невялікае суцяшэнье для тых, хто пацярпеў.

Які ж балянс? Паколькі ўсё адбывалася патаемна, на ўзбочыне, у цёмных калідорах, у сутарэньях афіцынага жыцця, цяжка ацаніць памеры гэтай катастрофы ў сувымерных вартасцях. Але балянс, без сумневу, быў трагічны. Тысячы зруйнаваных маёнткаў, дзясяткі тысячаў людзей бяз працы, якім, у дадатак, пагражалі судовыя працэсы. Як правіла, нявыплата пазыкаў каралася суворым увязненьнем. Тых, хто легкадумна зацягнуў выплату, — легёны. І ўрэшце быў — чаго не адлюстроўвае ніводная статыстыка — доўгі сыпіс невінаватых сем'яў, пазбаўленых сродкаў існаванья, дзеці, вырачаныя на жабрацтва ці публічную дабрачыннасць, паламаныя кар'еры мужчынаў, зынішчаныя рэпутацыя і годнасць. Банкрутам заставалася няшмат шляхоў для выхаду: запісацца ў флёт (але гэта патрабавала пэўнай кваліфікацыі) ці жабрацтва, якое не патрабавала ніякіх спэцыяльных здольнасцяў.

Ня варта нас пераконваць, што гэта была толькі мяшчанская трагедыя. Маштаб жарсці можна параванаць з дыяпазонам герайчнага тэнара ў опэры. Арыя біржавых дзеячаў была гучная і прымітывная — гэта відавочна. Калі далей цягнучы за валасы гэтую тэатральную аналёгію — гралася без мяча і крыві, нават без атруты. Але чаму, чорт яго бяры, яна так узрушае ўяўленьне?

На працягу ўсяго перыяду тульпанаманіі — ня толькі падчас фатальнага эпілёгу, але і ў дні пераможнай эўфарыі — здараліся маленкія і вялікія чалавечыя драмы. Сярод шматлікіх, захаваных у памяці, выбярэм адну. Тэма, як жыўцом узятая з апавяданьня Чэхава.

Саюз гандляроў кветкамі ў Гаарлеме быў устрывожаны сэнсацыйнай навіной, якія ўсіх давяла да ліхаманкавай узбуджанасці. Вось жа, нейкі ўбогі, нікому не вядомы шавец з Гаагі выгадаваў незвычайны гатунак тульпана, які назвалі «Чорным». Адразу вырашылі дзейнічаць, то бок разабрацца са справай на месцы і, калі гэта магчыма, здабыць экзэмпляр. Пяць апранутых у чорнае спадароў уваходзяць у змрочную хацінку шаўца. Пачынаюцца гандлёвые перамовы, вельмі дзіўныя перамовы, бо спадары з Гаарлему граюць ролю дабрадзеяў, якія нібыта з чистай філянтропіі прыйшлі сюды, каб дапамагчы беднаму рамесніку, але адначасова быццам бы ня здольныя скаваць таго, наколькі ім неабходна завалодаць «Чорным тульпанам». Майстар шыла і дратвы зарыентаваўся ў сітуацыі, і намагаецца накруціць цану. Торг цягнецца, нарэшце зьдзелка падыходзіць да фіналу — 1500 флярынаў, сума далёка не малая. Хвіліна шчасця для беднага шаўца.

Але тут адываецца нешта нечаканае, што ў п'есе называецца паваротным пунктам. Купцы кідаюць набытую за такія вялікія грошы цыбулінку на зямлю і

ЗЬБІГНЕЎ ГЭРБЭРТ

разьюшана топчуць яе нагамі. «Ідыёт, — крычаць яны аслупяняеламу латальніку ботаў, — у нас таксама ёсьць саджанец «Чорнага тульпана»! А больш ні ў кога ў съвеце! Ні ў аднаго караля, ні ў аднаго імпэратора, ні ў аднаго султана. Калі б ты пажадаў за сваю цыбулінку 10 000 флярынаў і пару коней, мы б заплацілі бяз слова. І яшчэ запомні: другі раз у жыцьці шчасьце табе не ўсьміхнецца, бо ты ёлуп». І выходзяць. Шавец, хістаючыся, цягнецца на сваё гарышча, кладзецца на ложак, накрываеца палітонам і аддае Богу душу.

Тульпанаманія — найвялікшае вядомае нам батанічнае шаленства — была эпізодам, запісаным на ўзбочыне Вялікай Гісторыі. Выбраная яна не без нагоды. Трэба шчыра сабе прызнацца: нам на дзіва падабаеца сузіраць шаленствы ў храмах розуму, мы любім перажываць катастрофы на фоне лагоднага краявіду. Але існуюць нагоды больш сур'ёзныя, чым дрэнныя, асабовыя альбо эстэтычныя схільнасці. Бо хіба апісаная афэра не нагадвае нам іншыя, больш жахлівые шаленствы чалавечтва, якое неразумна прывязваеца да адной ідэі, аднаго сымбалю, адной формулы шчасьця?

Таму немагчыма паставіць вялікую кропку на даце 1637 і палічыць справу скончанай. Неразумна выкрэсліваць яе з памяці або залічваць да незразумелых дзівацтваў мінулага. Калі тульпанаманія была своеасаблівай псыхічнай эпідэміяй — наважымся лічыць менавіта так, — то існуе верагоднасць, ці амаль пэўнасць, што калі-небудзь, у тым ці іншым выглядзе, такая эпідэмія наведаеца да нас ізноў.

У нейкім порце Далёкага Ўсходу яна якраз падымаеца на борт.

Пераклада з польскай Марыны Шода паводле: Zbigniew Herbert. — Martwa natura z wedzidlem. — Warszawa, 2003.

СТАНІСЛАЎ БАРАНЬЧАК¹

Цнота, надзея, іронія

ЗЬБІГНЕЎ ГЭРБЭРТ
Пан Когіта пра цноту²

1.

*Нічога дзіўнага
што яе не бяруць замуж
сапраўдныя мужчыны
генэралы
дыктатары
вялможныя спартоўцы
яна стагодзьдзямі йдзе за імі
гэтая плаксівая старая дзева
у жахлівым капелюшы Армii Збавенія
нагадвае
выцягвае з кладоўкі
партрэт Сакрата
зълеплены з хлеба крыжык
старыя слова
— а навокал віруе съята жыцьця
румянае як бойня на съвітанку
яе амаль што можна схаваць
у срэбнай шкатулцы
з дробнымі сувэнірамі
яна ўсё меншая
як волас у горле
як гудзеньне ў вуху*

2.

*Госпадзе
была б яна трохі маладзейшая
трохі прыгажэйшая
ішла б у нагу з часам
калыхалася б у клубах*

*у такт моднай музыки
можса тады б яе пакахалі
сапраўдныя мужчыны
генэралы дыктатары
вялъможныя спартоўцы
сачыла б за сабой
выглядала па-чалавечы
як Ліз Тэйлар
ци Багіня Перамогі
але ад яе шыбае
пахам нафталіну
яна падціскае вусны
гаворыць вечнае — Не!
нлязносная ў сваёй упартасці
съмешная як пудзіла гарохавае
як сон анархіста
як жыцьці съвятых*

1.

«Пан Когіта пра цноту» — адзін з тых вершаў Зьбігнева Гэрбэрта, якія змушаюць раз-пораз да сябе вяртацца — нібы кожны новы год дадае ім новыя значэнні. Напісаны ў 1970-я, верш гэты ўваходзіць у знакаміты зборнік «Рапарт з Гораду ў аблозе і іншыя вершы», які выйшаў у выдавецтве парыскага Літаратурнага інстытуту ў 1983 годзе. За год да зьяўлення гэтай кнігі ў мяне ўжо была нагода крыху паразважаць пра верш «Пан Когіта пра цноту» ў сваёй выдадзенай у той час кнізе, прысьвежанай паэзіі Гэрбэрта, «Уцякач з Утопіі». Аднак праз кампазыцыйныя асаблівасці кнігі я абмежаваў тады аналіз адно накідам некалькіх асноўных тэзаў; такім чынам, камэнтары да гэтага твору сталіся ўсяго звязном у ланцугу даўгіх развагаў наконт збудаванай у творчасці паэта этычнай систэмы. Цяпер, калі прайшло некалькі гадоў, нельга не прыйсьці да высновы, што менавіта гэты верш Гэрбэрта, а асабліва яго хараектэрная іранічная ры-

¹ Станіслаў Бараньчак (нар. у 1946 у Познані) — выбітны польскі паэт, эсэіст, перакладчык паэзіі. Аўтар паэтычных кніг «Карэкцыя твару» (1968), «На адным дыханьні» (1970), «Ранішні дзённік» (1972), «Штурнае дыханьне» (1974), «Я ведаю, што гэта няслушна» (1977), «Трыптых з бетону, стомы і снегу» (1980) і інш. Пераклаў на польскую мову санэты і шматлікі п'есы У. Шэкспіра, вершы Дж. М. Гопкінса, Дж. Гэрбэрта, Дж. Дона, Э. Дыкінсан, Д. Томаса, І. Бродзкага, В. Мандэльштама і інш. Гэтае эсэ паходзіць з кнігі «Tablica z Macondo» (Лёндан, 1990).

² Пераклаў Андрэй Хадановіч.

торыка, патрабуюць асобнай размовы і больш грунтоўнай інтэрпрэтацыі. Да такой высновы схіляе ня толькі адчуваньне, што твор сам па сабе зъмяшчае яшчэ ня выяўленыя ўзроўні сэнсаў, але і факт, што цягам апошніх гадоў на гэтых сэнсы пралілі дадатковае — і вельмі яркае — съвято некаторыя пазапаэтычныя выказваныні аўтара (найперш яго спрэчнае і рэзананснае інтэрвію, прысьвежанае Яцку Тшнадлу). Але нават калі б не зъявіліся гэтыя пабочныя акалічнасці, верш, як я ўжо казаў, змушаў бы да сябе вяртацца і прачытваўся б кожны раз пановаму: зь цягам часу ўсё відавочней, што «Пан Когіта пра цноту» — гэта твор, роўны па мастацкіх парамэтрах і шматузроўневасці сэнсаў прынамсі такім найбольш вядомым шэдэўрам аўтара, як «Трэн Фартынбрас» ці «Пасланьне Пана Когіта». Калі съціла, гэта адзін з тых вершаў Гэрбэрта, які нібыта ўбірае і замыкае ў сабе найбольш істотныя складнікі яго съветапогляду і рысы яго паэтычнага майстэрства.

2.

У той жа час «Пан Когіта пра цноту» — гэта, як ні дзіўна, верш-выклік, вершскандал, бесцыхымонны верш-парушэнне даволі пашыранага ў наш час табу, якога трymаюцца літаратары. Насуперак стэрэатыпнаму крытычнаму клішэ, паводле якога Гэрбэрт мусіў бы быць паэтам, што шануе нормы культуры, якраз гэты тэкст зъдзяйсьняе акт іконаборства, гвалт тых нормаў культуры, якія ў наш даволі бурлівы час здаюцца амаль сакрамэнтальным законам. Я маю на ўвазе непісане правила, якое забараняе сучаснай паэзіі любыя контакты з традыцыйнай катэгорыяй узынёсласці, і асабліва — адкрытае ўхваленые высакародных вартасцяў ці прынцыпаў. Нават пры сёньняшній, на першы погляд, «усёжэрнай» тэматыцы, паэзія моўскі пагаджаецца на пэўныя тэматычныя амежаваныні; парадокс, аднак, у тым, што гэтыя амежаваныні тычацца як прадметаў «нізкіх», так і адназначна «высокіх» — па-за межы паэтычнага выносіцца як празмерная ўзынёсласць, так і празмерная трывіяльнасць.

У съвятое гэтага парадоксу Гэрбэрт як аўтар «Пана Когіта пра цноту», але і многіх іншых вершаў таксама, дэманструе нечаканае радзтво зь Міронам Бялашэўскім, хоць з гледзішча стылю і эстэтыкі ў шырокім яе разуменіі гэтыя два паэты, здавалася б, палярна адрозніваюцца. Іх аб'ядноўвае схільнасць дэманстрацыйна ўступаць на «забароненая» тэматычныя тэрыторыі. І калі паэтычным скандалам Бялашэўскага былі вершы пра ўскрай трывіяльныя факты і падзеі кшталту забітага ўнітазу ці ўстаўлянья сабе штучнай сківіцы, у выпадку Гэрбэрта такі съядомы акт ламаньня табу — напісанье вершу, які прачытваецца — прынамсі, у адной з сэнсавых пэрспэктываў — як адкрытая і адназначная пахвала такой неверагодна ўзынёслай рэчы, як *цнота*.

3.

Ці сапраўды гэты твор — пахвала, і ці сапраўды — адназначная? Бо на першы погляд верш робіць акурат супрацьлеглае ўражанье. Павярхойнае прачытанье дало б падставы пераканацца, што аўтар, па сутнасці, бязылітасна высьмейвае паняцьце цноты. Гэтак жа, як і некаторыя іншыя вершы Гэрбэрта, «Пан Когіта пра цноту» съядома ўводзіць чытача ў зман што да асноўнага сэнсавага намеру твору — для таго, каб напрыканцы чытач самастойна дайшоў да закладзенага ў верш мэсыджу. Самы просты і відавочны шлях — назваць гэты прыём іроніяй. Да шматлікіх канкрэтных праяваў і відаў іроніі чытач Гэрбэрта, безумоўна, прызвычайні. А таму можна адважыцца на съцвярджэніне, што «Пан Когіта пра цноту» — гэта верш, дзе складанасць іроніі сягае ступені, якой не сустракалася дагэтуль нават у Гэрбэрта. Старанна аналізуючы гэты верш з улікам яго патэнцыйнага адрасата — іншымі словамі, уяўляючы, як спэцыфічная арганізацыя тэксту праграмуе рэакцыю чытача, — канчаткова прыходзіш да высновы, што гэты твор можна прачытаць ня менш, чым чатырма рознымі спосабамі. Іншымі словамі, у ім запраграмаваныя чатыры розныя — і нібы надбудаваныя адзін над адным — узорыні ці пласты прачытанья, якія адпавядаюць чатыром розным «аўтапартрэтам» наратара і разам з тым чатыром розным канцепцыям адрасата. Гэтыя ўзорыні ці пласты прачытанья, прынамсі, часткова, узаемавыключоўца — і ў той жа час яны ўзаемадапаўняюцца. Сэнсавай паўната верш дасягае, толькі калі браць да ўвагі ўсе чатыры ўзорыні ўва ўсёй складанасці іх узаемадачыненія.

4.

На першым, базавым, самым простым і літаральным з усіх узорыні успрыманыя верш, як ужо згадвалася, можна прачытаць як адкрыты зъдзек з пэрсаніфікаванага паняцьця цноты. Мы сустракаемся тут ня з тонкай іроніяй: пазыцыя наратара можа быць акрэсленая хутчэй як прымітыўны сарказм. Як вядома, сарказм адрозніваецца ад іроніі тым, што не зъмяшчае ў сабе двувзначнасці: калі нават прызнаць сарказм адным з прымітыўных відаў іроніі, то гэта «відавочная іронія», г. зн., наратар нават не спрабуе прыхаваць ад таго, пра каго гаворыць, сваё крытычнае ці зъдзеклівае стаўленыне да яго пад двумя супрацьлеглымі сэнсамі. Іншымі словамі, тыповая камунікацыйная ситуацыя іроніі ў вузкім яе значэнні вымагае трох удзельнікаў: Іранізатара, таемнага Слухача і яўнай Ахвяры іроніі, у той час як у ситуацыі сарказму Ахвяра і Слухач — адзін і той жа суб'ект. Прасьцей кажучы, на гэтым узорыні прачытанья саркастычны наратар прамаўляе адначасова *пра Цноту і да Цноты* (калі не наўпрост да яе, то, ва ўсялякім разе, ён ня супраць, каб яна чула яго слова) і пры гэтым гаворыць менавіта тое, што думае: няма ніякіх схаваных сэнсаў у яго высьмейваныні Цноты за тое, што яе «не бяруць замуж / сапраўдныя мужчыны» ці ў яго апякунскім дапушчэнні, што гэтыя «сапраўдныя мужчыны», быць можа, «яе пакахалі», калі б яна толькі «сачыла б за сабой / выглядала па-чалавечы».

Хто ён — гэты наратар? У вершы мы не знаходзім ніводнага наўпростага яго апісаньня, харектарыстыкі ці ацэнкі. Нашыя веды пра яго — сума значэнняў, вылучаных намі з поглядаў, меркаваньняў, упадабаньняў і забабонаў, якія ён сам прадстаўляе нам у сваім маналёгу. Напрыклад, мы ведаем, што яго ўяўленыне пра «сапраўдную мужнасьць» зводзіцца да спалучэння фізычнай сілы і ўлады: «сапраўдныя мужчыны» для яго — «генэралы / дыктатары / вяльможныя спартову́цы». Мы ведаем, што наратар лічыць абавязкам кожнага ісці «ў нагу з часам». Мы ведаем, што ў яго систэме каштоўнасцяў усё маладое, сучаснае, агрэсіўнае, спраўнае і прывабнае паводле азначэння пераўзыходзіць усё старое, неактуальнае, слабое, неэфектыўнае і непапулярнае. Мы ведаем, што наратар прыме мову зьдзейсненых фактаў, а бездапаможныя ідэі і прайграныя справы ён адсылае «ў кладоўку». Караваць кожучы, мы ведаем, што ён прызнае «свята жыцця», а зусім не «старыя слова» — штодзённыя выгоды і чары матэрыяльнага съвету, а не туманныя перспектывы духоўнага збавенія.

У гэтым кантэксьце вялікае значэнне набывае сам выбар загалоўнага слова «цнота». Тэарэтычна Гэрбэрт мог бы ўжыць любое слова з даволі доўгага шэрагу блізкіх па значэнні і супастаўных па старасьвецкім калірывацьце і стылістыцы: замест «цноты» ён мог сказаць «гонар», «справядлівасць» і, галоўнае, «вернасьць» — слова, якое займае асобнае месца ў яго паэтычным слоўніку і заўсёды выступае ў кантэкстах, што надаюць яму выразныя этычныя канататы і набліжаюць гэтае паняцьце да больш агульных паняццяў цноты і маральнай чысьціні. Аднак менавіта «цнота» падлягае адмысловаму асміянянню. Па-першае, яна жаночага роду, адрозна ад мужчынскага «гонару»; «вернасьць» і «справядлівасць» — жаночага роду, але іх граматычная форма робіць іх менш прыдатнымі для жаночай персаніфікацыі. А з гледзішча нашага наратара (які ня толькі ў захапленыні ад «сапраўдных мужчынаў», але і сам хацеў бы быць на такога падобным) мужчынскасць паводле азначэння дамінуе над жаноцкасцю. У жаночай паставе Цнота ўнікла б яго пагарды толькі калі б яна была «трокі маладзейшая / трохі прыгажэйшая», крыху прывабнейшая ў вачах «сапраўдных мужчынаў». У гэтым уся сутнасць: другая, яшчэ больш істотная прычына, зь якой слова «цнота» так дасканала пасуе на ролю аб'екта зьдзекаў, — яе сувязь у гутарковай польскай мове з паняццямі «цнатлівасці» і «старой панны» (пар. выразы «страціць цноту» ці саркастычнае азначэнне «цнатліўка»). У моўна-вобразным коле, якім акрэслена псыхіка прымітыўнага наратара вершу, персаніфікацыяй Цноты можа быць толькі «плаксівая старая дзева», «съмешнная як пудзіла гарохавае». Для гэтага тыпу мэнтальнасці ўжо жанчына як такая ёсьць апрыёрна слабейшая, а значыць, горшая; старая панна ў дататак — камічная, а значыць, заслугоўвае пагарды.

Тут трэба адзначыць адзін істотны момант: на гэтым першым, найніжэйшым узроўні прачытаныя мяркуеца, што адрасат да пэўнай меры будзе падзяляць погляды і систэму каштоўнасцяў прымітыўнага наратара. У любым выпадку, адрасата запрашаюць ухваліць аргументы наратара: так ці інакш, яго развагі не пазбаўленыя своеасаблівой лёгкі. Дастаткова адно прызнаць, што істотнае адно

«свята жыцьця» — а ўсялякія маралізатарскія «нагадваньні» здаюцца на фоне стыхіі, што «віруе навокал», усяго толькі надакучлівым «гудзенънем у вуху». Дастаткова пагадзіцца з думкай, што «сапраўдныя мужчыны / генэралы / дыктатары / вяльможныя спартоўцы» ёсьць верхам чалавечых магчымасцяў, і прызнаць, што абавязак усіх іншых людзей — старацца дабіцца ўвагі гэтых абронцаў і валадароў сьвету; калі ж камусыці так не здаецца, то ён напраўду варты пагарды і кпінаў, як і старая панна, якая імкнецца давесыці, што яе цнатлівасць — вынік съядомага выбару, а насамрэч яна проста занадта непрырабная, каб некага спакусіць. Характэрна, што наратар стараецца злагодзіць жорсткі эфект гэтага апошняга аргументу, зрабіўшы яго, такім чынам, лягчэйшым для ўспрымання: у другой частцы вершу — калі ён дае «старой дзве» практичныя парады, як «выглядаць па-чалавечы» і праз гэта дабіцца, каб «сапраўдныя мужчыны» прынамсі зымірліся зь яе існаваньнем, — ён імкнецца паказаць, што пры ўсім сарказме спачувае сваёй ахвяры.

5.

Але тут мы трапляем на другі, вышэйшы ўзровень прачытаньня вершу. Хоць і прымітыўныя, развагі наратара былі дагэтуль па-свойму пасъядлоўныя, і адрасат мог бы прыняць іх за чистую манэту — пры ўмове, што ня выйшаў бы з плашчыні павярхоўнага прачытаньня, абмежаваўшыся распазнаваньнем най-прасцейшых, даслоўных значэнняў маналёту. Аднак верш праграмуе свайго чытача так, што той мусіць узьняцца над першым узроўнем выказваньня і адтуль, з выгоднейшага пункту назіраньня, разгледзець у тэксьце штосьці большае за даслоўныя сэнсы. Пры такім больш уважлівым прачытаньні нельга не заўважыць сэмантычнага эфекту, створанага сутыкненнем лягічна ці эстэтычна не-спалучальных вобразаў, эмоцыяў ці канцэптаў. На другім узроўні прачытаньня нельга, напрыклад, абмінуць факту, што наратар даволі рапчука звужае паняцьце «сапраўдных мужчынаў» да «генэралаў / дыктатараў / вяльможных спартоўцаў», нібы не ўсьведамляючы, што слова «дыктатар» у штодзённым ужытку мае адназначна пэёратыўнае значэнне, вобраз «вяльможных спартоўцаў» выклікае нечакана гратэскавыя асацыяцыі, і нават «генэралы» як увасабленыне чалавечай дасканаласці пераканаюць далёка ня кожнага. Нельга не адзначыць, што першае парапананьне, якое прыходзіць у галаву наратару, калі ён спрабуе дадаць бляску сугестыўнаму вобразу — гэта «румянае як бойня на сьвітанку» — абарот, у якім «бойня», нават ідylічна зружаўская ў водблісках сьвітанку — бадай што апошні аб'ект, які мог бы выклікаць у нас цёплыя пачуцьці. Падобным чынам дысананснае супастаўленыне двух кардынальна адрозных ідэалаў жаночай красы — «як Ліз Тэйлар ці Багіня Перамогі» — стварае даволі няроўны вобраз, які ўскосна выкryвае выпадковасць і вульгарнасць эстэтычных упадабаньняў наратара, а таксама ўласцівую яму схільнасць заўважаць прыгажосць толькі ў тым, што перамагае. Прынцыповая разыходжаныні паміж адрасатам і наратарам павінны нарэшце зьявіцца ў моманце, калі апошні пералічвае прадметы, якія

ахвотна вырак бы на высылку ў «кладоўку» — «партрэт Сакрата» і «зълеплены з хлеба крыжык». Гэтыя прадметы адсылаюць як мінімум да трох традыцый — філязофскай, рэлігійнай і палітычнай (крыжыкі з хлеба лепяць у турмах, дзе вязніям адмаўляюць у набажэнствах), асьмяяньне якіх адрасату даволі цяжка праглынуць.

Сказанае ў некалькіх апошніх сказах — праўда настолькі, наколькі мы дапускаем, што ў другі ўзоровень прачытаныя ўпісаная крыху больш складаная канцэпцыя віртуальнага адрасата — што ад адрасата тут больш патрабуецца. На гэтым узроўні адрасат ужо не легкаверны прастачок, які без супраціву пагаджаецца на інтэлектуальны і эмацыйны шантаж, прадпрыніяты наратарам вершу, аматарам «сапраўдных мужчынаў» і «свята жыцця». На гэты раз ад адрасата чакаюць большай рафінаванасцю: ён павінен мець пэўны багаж ведаў пра культуру (напрыклад, павінен разумець сымбалічны сэнс імя Сакрат і разумець, да якой сітуацыі адсылае згадка пра «зълеплены з хлеба крыжык»), пэўны набор базавых каштоўнасцяў (павінен, напрыклад, лічыць станоўчымі такія якасці, як маральная нязломнасць, якую сымбалізуе Сакрат, альбо хрысьціянскае імкненіне да праўды, што робіць вольным), пэўны набор мысльенчых здольнасцяў (такіх, як элемэнтарны эстэтычны густ ці ўменыне знаходзіць лягічную непасылядоўнасць у разважаньнях). Караваць кожучы, гэты тып віртуальнага адрасата — тое, што мы разумеем пад здольным мысльцем суб'ектам — нагэтулькі самастойны і спраўны, каб быць здольным узьняцца над жахлівай нізкім узроўнем інтэлектуальных нормаў, якія рэпрэзэнтуе прымітыўны наратар у вершы. У вачах такога адрасата гэты наратар падчас свайго маналёту несвядома сам сябе кампрамэтую, агаляючы ўласны прымітыўізм: калі на першым узроўні значэнняў твору мы мелі справу толькі з прафанным сарказмам (ахвярай якога мелася быць Цнота), на другім узроўні верш выпальвае магутны зарад так званай *irony of self-betrayal*, «іроніі-здрады самому сабе» (ахвяра якога — сам наратар).

Аднак само паняцьце «іроніі-здрады самому сабе» азначае, што «над» наратарам, які ў даслоўным сэнсе прамаўляе, агучвае маналёг, ёсьць пункт адпраўкі — нехта, хто, так бы мовіць, дае працу маналягісту, дазваляе яму прамаўляць і падчас маналёту ставіць яго ў сітуацыю, якая яго выкрывае. Гэты «вышэйшы» адпраўнік — партнэр адрасата, упісанага ў другі ўзоровень вершу: абодва — індывіды, якія мысляць, яны, вобразна кожучы, падміргваюць адно адному, з разуменінем, за сыпнай прымітыўнага наратара. Менавіта гэты адпраўнік выконвае цяпер ролю Іраніста: у гэтай ролі ён нацягвае нітку ўскоснага паразуменія паміж сабой і Слухачом тым чынам, што робіць наратара несвядомай Ахвярай «іроніі-здрады самому сабе», якую разумеюць толькі Іраніст і Слухач. У выпадку менавіта гэтага вершу адказ на пытаныне, кім уласна ёсьць гэты Іраніст, заключаецца, зразумела, у назыве. Пан Когіта, лірычны герой Гэрберта, сталае працаўладкаваныне якога ў паэзіі пачалося з выдадзенага ў 1974 годзе зборніка «Пан Когіта», выступае тут — абсолютна ў духу свайго картэзіянскага імені — як раўнапраўны партнэр індывіда, што мысльць, якім ёсьць упісаны ў другі пласт прачытаныя адрасат твору.

6.

Аднак у параўнаньні зь іншымі вершамі, у якіх выступае Пан Когіта, гэты твор не зусім тыповы. Гэрбэрт, як правіла, карыстаецца Панам Когіта альбо як героем, за якім назірае звонку і якога апісвае ў трэцяй асобе, альбо як пэрсанажам, які прамаўляе ад першай асобы, *in prima persona* — пэрсоны ў антычным сэнсе слова, то бок свайго роду тэатральнай маскай, з вуснаў якой даносіцца жывы голос, але рысы якой прынцыпова адрозніваюцца ад схаванага за ёй сапраўднага ablігчы. Іншымі словамі, нават тады, калі Пан Когіта выступае ў вершах Гэрбэрта ў ролі выканануцы маналягу, гэта заўсёды ўскосны маналяг, хутчэй прыклад «лірыкі маскі», у якой паміж маналягістам і аўтарам, які яго «наняў», існуе пэўная іранічная дыстанцыя. Вось жа, нетыповасць вершу «Пан Когіта пра цноту» ў тым, што мы маем справу не з адной маскай, а з *цэлымі трывма*: згаданая раней неабходнасць чатырохузроўневага прачытання гэтага твору і ёсьць наступствам факту, што асоба сапраўднага адпраўніка вершу хаваеца пад трывмай рознымі маскамі, як бы накладзенымі адна на адну і празрыстымі нагэтулькі, каб можна было скеміць, *что* пад кожнай зь іх хаваеца.

Першая маска, як мы ўжо ведаєм, — выява прымітыўнага наратара, у прафандную існасць якога Пан Когіта «пераапранаеца» толькі для таго, каб давесыці маналягіста да неўсьвядомленага іранічнага самавыкryцца і такім чынам падкрэсліць сваю ўласную ад яго дыстанцыю. (У дужках зазначу: маналяг, які мы чуем, гэта не дакладны тэкст прамовы, якую магла б агучыць такая асoba, а хутчэй спароджаная Панам Когіта парапраза, што тонка падкрэслівае і адзначыя тая рысы маналягу — такія, як брак лёгкіх ці брак этычнай альбо эстэтычнай чулльлівасці, якія выдаюць нам інтэлектуальная і маральна абмежаванасць наратара. Іншымі словамі, філіпіка супраць цноты — не драматычны маналяг у строгім сэнсе, ён адно выглядае як даслоўны, нібы ў двукосьце ўзяты прыклад выказвання прымітыўнага суб'екта, на справе ж гэтае выказванье мадыфікавана ўжо самой іранічнай інстанцыяй, якую можна расчуць у «голосе» таго, хто цытуе, — Пана Когіта.)

Пан Когіта, у сваю чаргу, — таксама маска: маска, так бы мовіць, другой ступені. Памятаючы згадкі пра яго ўласную абмежаванасць, рассыпаныя па шматлікіх вершах, у якіх асoba паэта прысутная, мы мусім узяць пад увагу, што выява Пана Когіта — які адначасова ёсьць зьбіральным партрэтам чалавецтва нашай эпохі — характарызуеца глыбокім унутраным надломам, разарванасцю, хістанынямі паміж маральнай цвёрдасцю і сумневамі. Герой Гэрбэрта — суб'ект, які мысліць і прывязаны да непахісных каштоўнасцяў, але ён бывае прадстаўлены і як асoba слабая, нерашучая, няздольная да просталінейных учынкаў. Што да самой проблемы цноты, то хоць Пан Когіта ўрэшце разбівае ўшчэнт аргумэнты прымітыўнага наратара вершу, цяжка сцьвярджаць, што сам ён вымалёўвае наўзамен нейкі прынадны партрэт цноты, ці болей за тое — агучвае ёй адкрыту пахвалу. Хутчэй можна сказаць, што Пан Когіта стаіць на баку Цноты маўкліва і пасіўна, ён маніфэстуе сваю зь ёй салідарнасць выключна тым, што

даводзіць да самакампрамэтацыі таго, хто яе сароміць. У гэтым, ня выказаным яўна сэнсе, пазыцыя Пана Когіта — натуральна, дакладны нэгатыў пазыцыі прымітывнага наратара — яна раўназначная абароне цноты.

Праз маску, якой ёсьць постаць Пана Когіта, аднак праступаюць рысы наступнага аблічча — аблічча, якое, як мы праз імгненьне пераканаемся, ня проста маска, ужо трэцяя па ліку. Гэты трэці пункт адпраўкі яшчэ больш ускладнене загалоўнуюю проблему: дэкляруючы сваё неадназначнае стаўленыне да паняцця цноты, ён, у сваю чаргу, ставіць пад сумнёў рацю Пана Когіта. Тут мы пераходзім на трэці ўзровень прачытаньня, на якім адносіны камунікацыйнага паразуменія спалучаюць упісаны ў структуру вершу «вобраз аўтара» і яго інтэлектуальнага партнера — адрасата, якому на гэтым узроўні прад’яўлена яшчэ больш патрабаваньня. Можна было б сказаць, што на першым узроўні прачытаньня паразуменіе паміж адпраўнікам і адрасатам будавалася на прымітывных, інстынктыўных рэакцыях. На другім узроўні грунтам для паразуменія быў перадусім здаровы разум і супольная сыштэма маральных вартасцяў. На трэцім жа узроўні такі грунт — гэта перадусім прастора культурнай традыцый, у якой адпраўнік і адрасат пачуваюцца аднолькава свабодна.

Каб на гэтым трэцім, пакуль што найвышэйшым узроўні прачытаньня вершу пасланыне адпраўніка дайшло і было правільна зразуметае адрасатам, апошні мусіць валодаць больш спэцыяльнымі ведамі. Чакаецца тут ад яго як мінімум агульнае знаёмства з паходжаньнем паняцця цноты, паколькі фармавалася яно ў традыцыі Захаду цягам стагодзьдзяў эвалюцыі старажытнай і хрысціянскай этыкі. Чакаецца таксама, што адрасат усъведамляе: пасланыне зыходзіць ад адпраўніка, чыimu «вобразу» — літаратурнаму аўтапартрэту, упісанаму ня толькі ў гэты верш, але і ўса ўсю яго творчасць на гэты момант — прыпісваецца роля мараліста і адначасова роля паэта, які праграмна трymaeцца традыцыі ў пошуку стабільных каштоўнасцяў. Прасцей фармулюючы: на гэтым этапе прачытаньня выяўляецца, што поўны сэнс вершу можна спасцігнуць толькі ўзяўшы да ўвагі, што гэта твор менавіта Зьбігнева Гэрберта, аўтара такіх больш ранніх вершаў, што закраналі пытаныне сумленыня, цноты, забавеныня і да т. п., як «Унтуранны голас», «Пан Когіта пра выпрастаную паставу» ці «Ў брамы даліны». У той жа час мы мусім узяць да ўвагі і тое, што ад нас як ад чытачоў канкрэтна гэтага паэта чакаюць здольнасці перанесці вызначаныя ў вершы супяречнасці ў канцэкт міжземнаморской традыцыі, дзякуючы якой паўстала само паняцце цноты.

7.

Улік гэтага канцэкту істотна ўплывае на ўсю сэмантыку вершу. Бо ўлічваючы, што загалоўнае паняцце выводзіцца з філізофскіх катэгорый грэка-рымскай антычнасці, мы ня можам ня ўлічваць, што «цнота» ў гэтым канкрэтным сэнсе — адпаведнік лацінскага слова *«virtus»*, якое ў сваю чаргу ўтворанае ад *«vir»* (муж, мужчына). Этымалёгія дзеяе магчымасць патлумачыць *«virtus»* ня толькі як «цнота», але і як «мужчынскасць», «мужнасць», «адвага», «пастаянства»,

СТАНІСЛАЎ БАРАНЬЧАК

«нязломнасць», «цвёрдасць». (Усе гэтыя слова — блізкозначныя эквіваленты грэцкага *«andreia»*, паняцца, якое Плятон быў вылучыў як адну з чатырох так званых асноўных цнотаў, поруч з мудрасцю, устрыманасцю і справядлівасцю.) Такім чынам выяўляеца, да нашага зыдзіўлення і да тым большай кампраметацыі прымітывнага наратара вершу, што для старажытнага рымляніна «цнота» была атрыбутам ніяк не «плаксівай старой дзеўзы», а наадварот, «сапраўднага мужчыны». Тоэ, што наратар на найніжэйшым узроўні значэнняў твору схільны быў лічыць сынонімам жаноцкай слабасці, тут выступае як слова, якое ў нашым цывілізацыйным мінулым служыла сынонімам акурат супрацьлеглых вартасцяў: мужчынскасасці, мужнасці, нязломнай сілы. Можа таму — такая напрошваеца выснова — ня цнота заслугоўвае сарказму, а хутчэй наш час, у якім значэнне слова «цнота» зъмянілася на дакладна супрацьлеглае?

Па-другое, адрасат вершу павінен таксама ўсьвядоміць, што з моманту свайго нараджэння паняцьце цноты непарыўна звязанае з пэўнымі фундамэнтальными палажэннямі, у якіх адлюстроўваеца сама сутнасць этыкі. Асабліва павучальная тут будзе гісторыя эвалюцыі паняцьца цноты ад Сакрата і скептыкаў да эпікурэйства і стаіцызму. Скептыкі першыя сформулявалі два палажэнні, датычныя цноты, якія дажылі ў фактывна нязъменным выглядзе да самага зъяўлення хрысьціянскай этыкі. Першым палажэннем было, што быць цнатлівым азначае жыць «у згодзе з прыродай», прымаць жыцьцё такім, якое яно ёсьць, і ва ўсіх абставінах захоўваць духоўную раўнавагу. Другім — што менавіта гэтая ўнутраная раўнавага, спакой духу, *araptheia*, — ёсьць узнагародай, якую прыносіць нам цнатлівае жыцьцё. Пры вялікіх адрозненнях у дэталях, Эпікур у цэлым працягнуў гэтыя дзіве мысленчыя лініі, і яго ўласная канцепцыя «спакою духу», *ataraxia*, не асабліва адрозніваеца ад таго, што скептыкі мелі на ўвазе пад *araptheia*: паняцьце гэтае таксама павінна азначаць раўнавагу, дасягнутую крыху нэгатыўным чынам, праз вынішчэнне неспакою і нецярпівасці. Гэтае двухчасткавае разуменне цноты як чагосці непарыўна звязанага са «згодай з прыродай» з аднаго боку і «спакоем духу» зь іншага, шматкроць зъяўляеца наноў на пазнейшым этапе старажытнага мыслення, ад стойкаў (зь іх атаясамленнем цноты і прыроды, гэтаک жа як цноты і шчасця) праз Сэнэку да Марка Аўрэлія, аўтара максымы «Тое, што адпавядае натуры, ня можа быць дрэнным» і яго запаветам «Заўсёды ідзі найкараецшым шляхам. Найкараецшы ж шлях — гэта шлях, які адпавядае натуры» («Роздумы», II 17 і IV 51)³.

Бэртран Расэл заўважыў, што ўсе этычныя тэорыі можна падзяліць на дзіве катэгорыі: тыя, якія трактуюць цноту як мэту, і тыя, якія разглядаюць яе як сродак, што вядзе да мэты. Антычная этыка ў цэлым не выходзіць за межы гэтай другой катэгорыі: для Арыстотэля, напрыклад, цнота — гэта сродак, што вядзе да мэты, якою ёсьць шчасце. Толькі хрысьціянская этыка збочыла з дарогі гэтага разумення цноты, прызнаўшы яе мэтай як такую: «Хрысьціянская маралі-

³ Пераклаў з грэцкай Міхась Коваль паводле: <http://knihy.com/zamnavuka/aurelijus1.html>.

сты, — піша Расэл, — съцвярджаюць, што хоць наступствы цнатлівых учынкаў наагул добрыя, яны не такія добрыя, як самі цнатлівыя ўчынкі, якія належыць ацэнваць як такія, а ня з гледзішча іх вынікаў».

Згадак пра Сакрата і «крыжык» у вершы Гэрбэрта цалкам дастаткова, каб звязануць увагу чытача на факт, што гэтая падвойная філязофская традыцыя — сталы інтэлектуальны фон яго вершаў. Шво, якое ўвесь час кідаецца ў вочы, праходзіць праз усю яго творчасць, спалучаючы ў сабе такія на першы погляд непадобныя вершы, як ранні «Да Марка Аўрэлія» і позыні «Пан Когіта пра цноту». З гледзішча тэматыкі нітка, ужытая для гэтага шва, сплещеная з валокнаў некалькіх асноўных дылем этыкі — такіх, напрыклад, яе ключавых пытаньняў, як проблема *daimonion*, г. зн. «унутранага голасу» ці сумленья, супрацьпастаўленага вонкавым маральным аўтарытэтам, пытаньне ўзнагароды ці адсутнасці ўзнагароды за цноту (інакш кажучы, пытаньне непарыўнай сувязі цноты з паразай, паглыбленае калісьці ў цудоўным эсэ «Брут, ці Пракляцьце цноты» Гэнрыка Эльзэнберга, філязофскага гуру Гэрбэрта ў час яго студэнцтва), урэшце, пытаньне, ці насамрэч вынікам цноты ёсьць спакой духу і ці ёсьць увогуле спакой духу пажаданай каштоўнасцю.

Зь іншага боку, згаданае тэматычнае шво — адна з праяваў больш агульнай навязылівай ідэі, што прасякае творчасць Гэрбэрта: яго дыялектычнага, унутрана супяречлівага стаўленыя да міжземнаморской систэмы каштоўнасцяў. Абвішчаючы сваё права на гэтую спадчыну і прэтэндуючы на яе, паэт у той жа час ніколі не забываеца на тое, што як усходнеўрапейскі «барбар» ён быў бесправаротна выгнаны з «саду» заходній цывілізацыі, гвалтам пазбаўлены гэтай спадчыны, пазбаўлены права на прости і адназначны працяг супольнай традыцыі. Гэтая ж унутраная супяречлівасць харектарызуе яго стаўленыне да канкрэтнага складніка гэтай традыцыі — антычнай і хрысьціянскай канцэпцыі цноты. Нават калі б мы ня ведалі біяграфіі Гэрбэрта і абапіраліся выключна на зъмест яго вершаў і эсэ, нельга было б не заўважыць, што гэтыя канцэпцыі тут — нерухомы пункт духоўнага апрышча і адначасова вечны предмет палемікі. Як паэт, які сфармаваўся пад уплывам міжземнаморской традыцыі, Гэрбэрт надае цноце прывілеяванае месца ў сваёй систэме каштоўнасцяў. Як паэт, сфармаваны сучасным усходнеўрапейскім досьведам, ён аднак ня можа ўстрымаша ад пэўных падступных пытаньняў. Ці насамрэч цнота, як пераконваючы нас антычныя філёзафы, — гарантаваны вынік нашай згоды з прыродай — калі прырода, так ці інакш, сама па сабе дрэнная? Ці насамрэч, як вучылі нас тыя самыя клясычныя мысьляры, цнота — гарантаваны сродак дасягнучь ігчасця? А калі мы адкінем гэтае съцвярджэнне — ці павінны мы безумоўна пагадзіцца з хрысьціянскімі маралістамі, што цнота, хоць і ёсьць, па сутнасці, мэтай сама па сабе, мае сваім наступствам выключна добрыя вынікі? Наша эпоха прадстаўляе больш чым дастаткова доказаў, якія абвяргаюць гэтую тэзу: як паказваў Гэрбэрт у многіх ранейшых творах («Пасланье Пана Когіта», «Пан Когіта пра выпрастаную паставу» і інш.) і як паказвае таксама ў вершы «Пан Когіта пра цноту», адзіным у меру стабільным вынікам цнатлівага жыцця ёсьць сёньня для чалавека параза. Па-

раза ва ўсіх магчымых выглядах, ад фізычнага зынішчэнья («забойства на съметніцы» з «Пасланьня Пана Когіта») да асьмяяныя. І наадварот, найлепшым, можа быць, спосабам зразумець, што дадзены ўчынак — цнатлівы, ёсьць наша адчуваньне, што наступствы гэтага ўчынку будуць правальныя. Відаць, менавіта гэта меў на ўвазе Гэрбэрт, калі ў адным з інтэрвю — непрыхавана ўступаючы ў палеміку з «найкараецшай дарогай» Марка Аўрэлія — назваў сваёй галоўнай маральнай докладай прынцып выбіраць зь дзівюх дарог цяжэйшую.

У гэтым сэнсе трэці ўзровень прачытаныя нашага вершу зымешчае ў сабе ня толькі ўлік міжземнаморскай традыцыі паняцця цноты, але і іранічную палеміку з гэтай традыцыяй. Яшчэ раз пройдземся па дыялектыцы выяўленых пластоў іроніі: на першым узроўні прачытаныя верш імкнуўся да кампраметацыі цноты: на другім — кампраметаваў гэтую кампраметацыю; на трэцім, які мы цяпер бачым, — мае месца кампраметацыя кампраметацыі кампраметацыі... Прадпрынятая Панам Когіта абарона цноты, якая так моцна насымашыла прымітыўнага кпліўца, сама стаеца цяпер прадметам іранічнай крытыкі за сваю празъмерную прастадушнасць. Роля Іраніста цяпер пераходзіць да ўпісанага ў верш «вобразу аўтара» — ускосна прысутнага ў тэксьце аўтапартрэту паэта, які з самага пачатку сваёй творчасці адначасова съцвярджаў і падвяргаў сумневу філязофскія прадпасылкі паняцця цноты і які ўзвышаеца над сваім картэзіянскім пэрсанажам таму, што, поруч з маральнай сілай, цвяроза бачыць у цноце непазыбежнасць паразы.

8.


Аднак калі верш, узяты ў суне сваіх значэнняў, аказваеца, нягледзячы ні на што, апалёгіяй цноты, адбываеца гэта таму, што нам адкрываеца яшчэ адзін, чацверты ўзровень прачытаныя. У гэтым апошнім пласціце значэнняў вершу — накладзеным на папярэднія і, гэтак жа, як і яны, відавочным і празрыстым (г. зн., мы яго заўважаем, але ён не закрывае ад нас ніжэйшых пластоў) — адрасат да чыняеца з больш поўным, чым дагэтуль, «вобразам аўтара», такім, у якім Гэрбэрт паўстае ня толькі як аўтар свайго твору, але і як паэт з багатым пазалітаратурным досьведам. Можна такім чынам сказаць, што праз тры складзеныя разам маскі нарэшце праглядае штосыці, што — хоць яно таксама ёсьць усяго толькі літаратурным аўтапартрэтам — мае значна больш агульнага з рысамі твару реальнага аўтара. Вядомая нам з аўтабіографічных вершаў Гэрбэрта, інтэрвю зь ім ці ўспамінаў іншых асобаў біяграфія паэта робіцца тут — хоць непасрэдна пра яе ані згадкі! — інтэгральным элемэнтам структуры вершу і складнікам яго мэсыджу. Рыторыка іроніі ў гэтым творы зьяўляеца нарэшце ва ўсёй сваёй складанасці. Падсумуем: накіраваныя супраць цноты пагардлівия, прымітыўныя кпіны спачатку з іранічнай дыстанцыяй цытаваныя абаронцам цноты ў яе клясычным разуменіні; потым да гэтай наіўнай і адначасова аднабаковай абароны далучаеца, зноў жа з іранічнай дыстанцыяй, скептык, які добра абазнаны ў пастках клясычнай традыцыі; і нарэште, ад гэтага скептыцызму адасабляеца на-


ступнай іранічнай дыстанцыяй адпраўнік, які, дасканала ведаючы ўсе аргумэнты супраць, пра самога сябе ведае, што, *нягледзячы ні на што*, будзе стаяць на баку цноты, што, натыкаючыся, як шматкроць у мінульым, на розныя формы парэзы, нягледзячы ні на што, заўсёды выбярэ «выпрастаную паставу», пойдзе «*цяжэйшай дарогай*».

Гэта зусім не азначае, што апошніяе слова вершу — фанабэрлівая дэкларацыя маральнай перавагі. Складаная канструкцыя, выбудаваная ў ім з іранічных двукосьцяў і ўзаемаадмоўных дыстанцый, паходзіць хутчэй з надзвычайнай добрасумленнасці творцы. У яго намеры зусім не ўваходзіць ідэалізаваць цноту, зрабіць зь яе прывабную паставу коштам звязаных зь ёй цяжкасцяў і небяспекі. Зусім наадварот, верш робіць усё, каб выявіць схаваныя ў паняцьці цноты іронію, парадоксы і пасткі — каб урэшце пераканаць нас, што цнота не прыносіць ніякай значнай кампэнсацыі, а адзіная прыемнасць, якой магчыма дасягнуць, — гэта пачуцьцё выкананага маральнага імпэратыву, прадыктаванага голасам сумлення. Як і ў многіх іншых вершах Гэрберта, працэс нарастання значэнняў у гэтым творы — шлюбаразводны працэс цноты і надзеі. Гэтыя дзьве каштоўнасці не павінны мець паміж сабой нічога агульнага. Голасу сумлення трэба слухацца, але на ўсялякі выпадак варта рабіць гэта (як прадпісвае іншы верш, «*Зь вяршыні лесьвіцы*») «бяз кроплі надзеі ў сэрцы» — надзеі ўжо ня толькі на тое, што наша цнота будзе ўзнагароджаная, але нават на тое, што «*бясцэнная капітэль цела / галава*» (зь вершу «*Моц смаку*») застанецца на сваім месцы. Калі на шалях гэтых далікатных вагаў — вершу «*Пан Когіта пра цноту*», пераважае ў выніку каштоўнасць цноты, так стаеца не праз пустую рыторыку, а праз значны цяжар асабістага досьведу і асабістай адказнасці, якімі поўняцца слова паэта.

1988—1989

Пераклада з польскай Марыя Мартысевіч паводле: Stanisław Barańczak. — Tablica z Macondo: osiemnaście prob wytłumaczenia, po co i dla czego się pisze. — Londyn, 1990.





Röge v.d. Weyden







Норман Фруман (Norman Fruman) і Зьбігнєў Гэрбэрт, Дзяржаўны каліфарнійскі коледж, Лос-Анжэлес. 1970.



«Dienstausweis»
і «Ausweis»
Зьбігнева
Гэрбэрта,
выдадзеныя
нямецкім
акупацыйнымі
ўладамі
ў Львове.
1943.





УЛАДЗІМІР БРЫТАНІШСКІ¹

Пра гістарызм Гэрбэрта*

Калі Зьбігнеў Гэрбэрт пачаў друкаваць свае вершы² і эсэ³, ён быў ужо дарослы чалавек і сталы пісьменьнік. За плячыма заставаліся, як ён раскажа пазней, пятнаццаць гадоў «вучнёўства». Гэтаксама як старыя сярэднявечныя майстры, пра якіх ён піша зь веданьнем справы, з павагай і непрыхаваным задавальненнем («якімі яны карысталіся матэрыяламі, прыладамі і мэтадамі»)⁴, Гэрбэрт прызнае толькі добра сумленную і дакладную працу. Перад тым, як вынесыці з майстэрні свою першую рэч, будучы майстар павінен «вучыцца... да дасканаласці»⁵.

Ён зьявіўся ў польскай літаратуре, як Афіна Паляда, што выйшла з галавы Зэуса: у поўным узбраені, і адразу заваяваў трывалае прызнаныне чытачоў, паэтав і крытыкаў розных пакаленіньня. Яго суседзямі па дэбюце аказаліся паэты больш маладыя, па-юнацку шумныя і задзірлівыя, якія ахвотна называлі яго сваім, ахвотна абараняліся спачатку ў літаратурных спрэчках ягонымі — ужо й тады бяспрэчнымі — іменем і аўтарытэтам.

Але ж паводле ўзорству (Гэрбэрт нарадзіўся ў 1924 годзе), а галоўнае, паводле біографічнага досьведу, ён належав да пакаленія Бачынскага (1921—1944) і Бароўскага (1922—1951) і застаўся адным зь нешматлікіх ацалелых.

¹ Уладзімір Брытанішскі (нар. у 1933 у Ленінградзе) — расейскі паэт, літаратуразнаўца, перакладчык ангельскай і польскай паэзіі. У яго перакладах выйшлі па-расейску книгі З. Гэрбэрта (2004), Э. Э. Камінгса (2004), Ч. Мілаша (2003), а таксама паэтычныя анталёгі «Польскія паэты XX стагодзьдзя» (2000) і «Ад Ўітмэна да Лоўэла: Амерыканскія паэты ў перакладах Уладзіміра Брытанішскага» (2005).

* Артыкул напісаны ў 1974 г. на замову Інстытуту славяназнаўства для калектывунаага зборніка артыкулаў пра сучасных польскіх пісьменьнікаў; я назваў яго тады «Сувязь часоў»: ён быў прыняты навуковым саветам, але ў 1975 г. Гэрбэрт трапіў у чорны сьпіс, і артыкул выкінулі з падрыхтаванага да выдання зборніка. (Заўв. аўт.)

² Першая книга — «Струна съятла» («Struna swiatla», 1956), далей — «Гэрмэс, пёс і зорка» («Hermes, pes i gwiazda», 1957), «Дасьледаваныне прадмета» («Studium przedmiotu», 1961), «Надпіс» («Napis», 1969).

³ У часопісах — з 1960 г. Выданыні книгі «Барбар у садзе» («Barbarzyńca w ogrodzie») — 1962 і 1964 г.

⁴ Barbarzyńca w ogrodzie. 1964. S. 118.

⁵ «Эрмінія». Павучэнье ў жывапісным мастацтве. Цыт. паводле: Мастера искусства об искусстве. Т. 1. Москва, 1965. С. 21.

*Мне дваццаць чатыры гады
я ацалеў
адпраўлены на бойню...⁶ —*

з такімі словамі (верш «Ацалелы») ён увайшоў у 1947 годзе ў польскую паэзію. У вершы «Мона Ліза» (у трэцяй кнізе, 1961) Зыбігнеў Гэрбэрт усё яшчэ ня мог пазбавіцца вострага, фізіялагічнага адчуваньня, што ён застаўся жывы:

*...ну вось і я
гэта я
стаю ўпершыся ў паркет
жывымі пяткамі...**

Ён усё яшчэ ня мог пазбавіцца вострага пачуцця віны перад загінулымі таварышамі, ніхто зь якіх ужо ніколі не пабывае ў Люўры, ніколі не пабачыць «Моны Лізы»:

*...ну вось і я
мусілі прыйсьці ўсе
а прыйшоў толькі я

калі ён
ужо ня мог павярнуць галавы
ён сказаў
як толькі ўсё гэта скончыцца
паеду ў Парыж

між другім і трэцім пальцам
правае руки
прагал
і я ўкладаю туды
пустыя шкарлупіны лёсаў...*

Манаўскаму доктару філязофіі Сэрэнусу Цайтблёму, як мы помнім з раману, яго «добрая бацькі» (і — дадамо — «добра» спачатку час) далі магчымасць зьдзейсніць паўтарагадовае падарожжа па Італіі і Грэцыі, ледзь толькі ён здаў дзяржаўны іспыт. Гэрбэрт ажыццяўліў такое падарожжа, якое зрабілася тэмай ягоных эсэ, праз шмат гадоў пасля вайны. Пасля вайны ён атрымаў фундамэнтальную адукцыю: эканамічную (у Кракаве), юрыдычную (у Торуні), філязофс-

⁶ Barbarzyńca w ogrodzie. S. 175.

* Тут і далей «Мона Ліза» ў перакладзе А. Хадановіча.

УЛАДЗІМІР БРЫТАНІШСКІ

кую (у Варшаве). Але яшчэ да таго ён вучыўся быць чалавекам. Гэта было ў гады акупацыі, час страшны, жорсткі, бесчалавечны.

Як многія яго равесельнікі і таварышы, Гэрбэрт атрымаў атэстат сталасьці на таемных курсах, пачынаў вучыцца ў падпольным універсytэце (на філялёнii), але галоўным іспытам быў для іх удзел у Супраціве:

*...наши жах
этата знайдзеная ў кішэні
паперка
«папярэдзіць Войтка
яўка на Доўгай праваленая».*

Гэты свой верш (у трэцій кнізе, 1961) Гэрбэрт называў «Наш жах».

Насамрэч ён не любіў палохаць чытача, ён наагул, як правіла, стрыманы ў праяўленыні пачуццяў, душэўных выяўленняў ад яго не дачакаецца. Адно ў гістарычным эсэ «Пра альбігойцаў, інквізытараў і трубадураў», апавядоучы пра першыя крокі інквізыцыі, якая толькі зьявілася і пачала вынішчаць ерась у гарадах паўднёвой Францыі, Гэрбэрт дзеліцца ўласным досьведам з гісторыі найноўшай: «Гісторыя (ня толькі сярэднявечная) вучыць, што (...) нават самая лютая бітва тварам у твар не настолькі згубная, як шэпт, падслушоўванье, страх перад суседам і зрада, што носіцца ў паветры»⁷. Насамрэч, самым страшным у гады акупацыі была не заўсёдная небясьпека, ня блізкасць смерці, страшней было іншае: фашызм намагаўся растаптаць, прынізіць і ападліць народы акупаваных краінаў і кожнага чалавека, выбіць зь людей усё чалавечасе. Аднагодкі Гэрбэрта, нядаўнія падлеткі, якія ледзь паспелі пачуць на школьнай ці гімназійнай лавах каталіцкай даверасційскай Польшчы традыцыйныя слова пра ўсходнююскую цывілізацію і хрысціянскую міласэрнасць, пабачылі замест гэтага штосьці дакультурнае, дачалавечасе, звяярынае.

Першай рэакцыяй было адчуваць падманутасці і — як вынік гэтага — адмова ад старога съвету, яго ідэалаў, яго культуры. Такой адмовай ад старога съвету была першая кніга вершаў Тадэвуша Ружэвіча:

*Ня веру ў ператварэньне вады ў віно
ня веру ў грахоў дараваньне
ня веру ва ўваскрэсеньне цела**.

Гэтак заканчваецца верш «Лямэнтацыя». У сваім трагічным ніглізьме Ружэвіч гатовы выкінуць ня толькі:

* Пераклад М. Казлоўскай.

⁷ Borowski T. Wybór opowiadań. PIW, 1964. S. 128—129.

* Тут і далей вершы Т. Ружэвіча цытуюцца ў перакладзе М. Казлоўскай.

...непатрэбныя съмешныя рэквізыты

*Бога маленькага быццам ліпавая фігурка
белага арла — птушку
на галінцы...⁸*

але і ўсю старую культуру як цалкам фальшивую, якая не апраўдала спадзяваньня пры першых выпрабаваньнях. У вершы «Лямэнтацыя» Ружэвіч спавядaeцца:

*...Скалечаны я ня бачыў
ні неба ні ружы
птушкі гнязда дрэва
съятога Францыска
Ахілеса і Гектара
Шэсьць год
з ноздраў валіла пара крыві...*

Тадэвуш Бароўскі ў апавяданьні «Ў нас у Аўшвіцы» вуснамі асьвенцімскага вязьня праклінае съвятая съвятых традыцыйнай гуманітарнай адукцыі «кожнага ўрапейца» — праклінае антычнасць: «...Толькі цяпер я спазнаў яе цану. Якое пачварнае злачынства — эгіпецкія піраміды і храмы, грэцкія статуі! Колькі крыві павінна праліцца на рымскія дарогі, памежныя валы і камяні гарадоў! Гэтая антычнасць, якая была велізарным канцэнтрацыйным лягерам.

...Памятаеш, як я любіў Платона, цяпер я ведаю, што ён ілгаў. Бо ў зямных предметах не адлюстроўваеца ідэал, але палягае цяжкая, крывавая праца чалавека. Гэта мы будавалі піраміды, ламалі мармур для храмаў і камяні для дарогаў імпэрый, гэта мы цягнулі вёслы на галерах і цягнулі сохі, а яны пісалі дыялёгі і драмы, апраўдавалі бацькаўшчынай свае інтыры, змагаліся за межы і дэмакратыі. Мы былі брудныя і паміралі насамрэч. Яны былі эстэтычныя і дыскутувалі панарошку...»⁹

Далей Бароўскі згадвае пра зынішчэныне этрускаў, пра разбураны Картаген, пра рымскія права, якое для скораных Рымам нароваў было бяспраўем, і нарэшце вынікае патройнае «няма» Бароўскага (падобнае патройнаму «ня веру» Ружэвіча): «Няма прыгажосьці, калі пад ёю ляжыць чалавечая крывуда. Няма ісьціны, калі яна пра гэта маўчыць. Няма добра, калі яно дапускае да такога»¹⁰.

Гнеўная анафэма Бароўскага, які заклікае да рэвізіі ўсёй гісторыі, змяшчала, акрамя адмаўлення, пэўнае пазытыўнае зерне, якое дазваляе правесыці такую рэвізію, «аднавіць» гісторыю, «рэканструяваць» яе ці пабудаваць на новым падмурку.

⁸ Зь вершу «1939 год» у першай кнізе.

⁹ Borowski T. Wybór opowiadań. PIW, 1964. S. 129.

¹⁰ Różewicz T. Poezje zebrane. Ossolineum. 1976. S. 379—380.

«Мы» і «яны». Па сутнасьці, гэта блізка да вядомага тэзісу марксістаў пра дзіве культуры, дзіве маралі любога клясавага грамадзтва, антычнасьць гэта, сярэднявечча ці Новы час. «Мараль, — пісаў Энгельс, — альбо апраўдвала панаўнине і інтарэсы паноўнае клясы, альбо адлюстроўвала абурэнне прыгнечаных». Менавіта абурэнне прыгнечаных гучыць у словах Бароўскага. Менавіта веданьне пра сацыяльную няроўнасць, да прымітыўнай і найболыш жорсткай формы якой — рабства — спрабаваў вярнуць акупаваную Эўропу фашызм, менавіта гэтае веданьне дае новы ключ да гісторыі. Яно дазваляе чалавеку, які асудзіў стары сьвет, прыгледзеца да любой з папярэдніх эпохай, убачыць, дзе «мы», дзе «яны», съцвердзіць пераемнасць у дачыненьні да ўсяго, што ёсьць у гісторыі «нашага».

Спачатку ў Гэрбэрта, як і ў большасці «ацалелых» — і псыхалягічна гэта абсалютна зразумела, — пераважае адчуваньне чужасці ўсяго мінулага цалкам, адчуваньне немагчымасці ўсялякіх контактаў з гэтым мінулым. Вось ён стаіць у Люўры, перад знакамітай «Монай Лізай», якую так марыў убачыць, якой так і ня ўбачылі ягоныя загінулыя сябры. І што ж: ён бачыць суцэльна чужую для яго жанчыну, зь якой у яго няма і ня можа быць нічога агульнага, зь якой немагчыма пачаць дыялёг:

*...досыць тоўстая і не красуня
на скалах распусціла косы*

*адрубленая ад жыцьця
па-за гісторыяй і домам*

*з вушамі з вусьцішнага воску
задушаная ў тоўшчах ляку*

*пусты шматтомнік яе цела
зіхціць апраўлены ў брыльянты...*

Ацалелага раздражняюць у Моне Лізе і рысы жывой жанчыны — укормленасць, дагледжанасць, звычка да раскошы і камфорту, нават сама паўната, і рысы нежыцьцёвасці, фальшу, музэйнасці гэтага вобразу.

Цікава парашаць з гэтым фрагмэнтам Гэрбэрта адну з старонак паэтычнай прозы Ружэвіча «Камэнтар» (з кнігі «Формы», 1958): опэрны тэатар:

*На заслоне тлустыя музы, узгадаваныя ў XIX стагодзьдзі,
трываюць інструменты, прадметы, сымбалі.
Падчас усяго прадстаўлення крытыкі, што перажылі патоп
разам з пэўнымі відамі рыб і водарасцяў,
зноў сядзяць у фатэлях.
У вушах і на персях жанчын дыямэнты і золата...*

...Валасы на галовах укладзеныя цырульнікамі...
...To бок ня толькі крытыкі, але й цырульнікі выжылі...¹¹

Тоўстыя музы і шыкоўныя жанчыны, мастацтва і эстэты, якія ім кормяцца — усё гэта буржуазна, фальшыва, мярзотна, анахранічна і дапатопна, так бачыць Ружэвіч; гэтаксама Гэрбэрта раздражняе нават сладкознаная ўсмешка Моны Лізы; яму падаецца, што італьянка

...з усмешкай прафэсійнай...

Верш Гэрбэрта заканчваецца адчуваньнем бездані паміж Монай Лізай і маладым палякам, які перажыў, да таго як зьдзейсьніць паломніцтва ў Парыж, Другую сусветную вайну:

*...між съпінаю яе — і першым дрэвам
майго жыцьця*

*паклалі меч
і звязе бездань...*

Але ўвесь шлях Гэрбэрта, настолькі псыхалягічна цяжкі для чалавека зь ягонай біяграфіяй, шлях, якім ён ішоў да Моны Лізы

*...празь сем памежных гор
калючым дромам раб
расстралянымі лясамі
павешанымі мастамі...*

Гэта пераадоленне бездані, аднаўленне разбуранага адзінства, аднаўленне «бесъперапыннай пасыльдоўнасці гістарычных працэсаў»¹².

Даваеннае мінулае зрабілася «дапатопным», бо «патоп» насамрэч быў, ён змыў з польскай зямлі мільёны людзей, цэлыя вёскі і гарады. Але мінулым, гісторыяй робяцца ўжо і гады патопу. Гісторыяй — і толькі гісторыяй — робіцца многае і многія, што жывуць у памяці Гэрбэрта. «Тры вершы з памяці» — так называеца адзін з цыкліяў першай кнігі. Другі верш прысьвечены таварышам, якія загінулі:

*...жыцьцё бурліць нібы кроў.
Цені павольна блікнуць
не дамо загінуць палеглым*

¹¹ Barbarzyńca w ogrodzie. S. 102.

¹² Labirynt nad morzem // Twórczość. 1973. № 2. S. 35.

*адно аблачынка ў памяці —
рымскіх манэтаў выцерты профіль...*

Трэці верш гэтага ж цыклю — пра горад, які загінуў:

*...горад стаіць над вадою
гладкай як памяць люстэрка
адбіваецца ў ёй ад дна*

*і ляціць на высокую зорку
дзе пахне пажарам здалёку
як з радкоў «Іліяды»...*

Надта многае самае блізкае зрабілася самым далёкім, як «Іліада» і рымскія манэты, зрабілася гісторыяй. Каб выратаваць гэта блізкае, трэба выратаваць гісторыю, усю гісторыю, пачынаючы з «Іліяды» і рымскіх манэтаў.

Безумоўна, Гэрбэрт ня можа проста вярнуцца да папярэдняга разумення гісторыі, да папярэдняга яе «парадку», праста забыць пра катастрофу Польшчы, пра гібель свайго пакаленія, агонь і кроў. Гэрбэрт нічога не забыў — таму сусветная гісторыя ў яго пераказе поўная катастрофаў, патопаў і пажараў. Мінойская цывілізацыя Крыту зьнішчаная «магутнай сэйсмічнай катастрофай, якая выклікала паводку і пажар»¹³. Акрамя сэйсмічных, ёсьць катастрофы палітычныя і сацыяльныя. Вось вынікі паходу трохсот тысячаў крыжакоў на культурныя і «ератычныя» гарады паўднёвай Францыі: «Гібель графства Тулузы — гэта адна з катастрофаў, кшталту зьнішчэння цывілізацыі майя ці крыцкай»¹⁴. Комплекс пажару даслоўна валодае Гэрбертом. Пажар Троі, спаленай ахейцамі, — у драме пра Гамэра «Рэканструкцыя паэта»¹⁵. Пажар афінскага Акропалю, спаленага пэрсамі, у эсэ «Акропаль»¹⁶. Акрамя гістарычных пажараў, пажары ўяўныя. «Калі б у Пінакатэцы пачаўся пажар, я б ратаваў дзіве маленъкія карцінкі Амброджыё»,¹⁷ — кажа Гэрбэрт, апавядаючы пра жывапісцаў Сіены. З музею ў Гэракліёне, дзе захоўваюцца помнікі мінойскага часу, Гэрбэрт спрабаваў бы выцягнуць у выпадку пажару цэлы саркафаг, расьписаны старажытным мастаком!

Няцяжка разылічыць за ўсімі гэтымі пажарамі ў гарадах і музеях — пажар Варшавы, гібель яе помнікаў і музэйных скарбаў, спаленых і разрабаваных акупантамі. У паэзіі Гэрберта пажару і гібелі Варшавы («захаду гораду» — гэты вобраз паўтараеца шматкроць, настойліва, амаль навязыліва) прысьвечаныя мно-

¹³ Barbarzyńca w ogrodzie. S. 155.

¹⁴ Rekonstrukcja poety. У часопісе — 1960 г., пасля ў кнізе «Dramaty», 1970.

¹⁵ Akropol // Twórczość. 1969. № 1.

¹⁶ Barbarzyńca w ogrodzie. S. 104.

¹⁷ Twórczość. 1969. № 1. S. 13.

гія вершы і цэлыя цыклі ў першай кнізе (1956), дый чацвертая кніга, «Надпіс» (1969), пачынаецца «Пralёгам», дзе хор, які ўвасабляе «жыцьцёвую мудрасць», дарэмна спрабуе пераканаць лірычнага героя, што жыцьцё ўвайшло ў сваю каліну, што

*...Цялятка круцяць на разжне.
У печы съвејкы хлеб даходзіць.
Пажары гаснуць...*

У цыклі вершаў «Пра Трою» (першая кніга, 1956) пажар Варшавы пераплятаецца з пажарам Троі. У эсэ «Акропаль» (1969) згадкі аўтара пра аднаўленне Варшавы быццам бы праглядаюць скрозь тэкст: «Съведчаныні, што захаваліся, съцвярджаюць, што працы, агульны нагляд над якімі зьдзяйсьняў Фідый, выконваліся ў атмасфэры радасці і энтузіазму. Нічым іншым немагчыма вытлумачыць ані ідэальнасці канструкцыі, ані хуткасці, зь якой расылі храмы... Прапілеі... былі паставлены ў рэкордным тэмпе за пяць гадоў. У паданнях апавядадзеніца, што ледзь не сама багіня Афіна непасрэдна назірала за працай»¹⁸. Калі не лічыць боскага ўмешальніцтва, усё сказанае пра «рэкордны тэмп», пра «радасць і энтузіазм» магло бы тъгыцца і аднаўлення Варшавы. Праўда, падвойная гісторычная дыстанцыя (25 гадоў паміж 1944 і 1969 гг. і 25 стагодзьдзяў паміж V ст. да н. э. і ХХ ст. н. э.) зъмякчыла рэзкія контуры страшных руінаў. У больш раннім вершы «Чырвоная хмара» (першая кніга, 1956) танальнасць больш суворая: першы, доўгі і працаёмкі этап працы заключаўся ўтым, каб ня толькі разгрэсыці друзі разабраць руіны (на тэрыторыі гораду было 20 мільёнаў кубамэтраў цаглянага друзу і завалаў), але і разбурыць съцены, якія асобна тырчэлі паміж руінаў:

*...трэба абрушыць
яичэ адну вось гэтую съцяну
яичэ адзін цагляны харал
каб адкрытая рана
паміж успамінам і поглядам
зацягнулася...*

*калі ўпадзе
апошняя вэртыкаль
абрынецца цагляны харал
з руінаў паўстане мара*

*пра горад які тут быў
пра горад які тут будзе
пра горад якога няма...*

¹⁸ Barbarzyńca w ogrodzie. S. 254.

УЛАДЗІМІР БРЫТАНІШСКІ

З апошнімі тръма радкамі вершу можна супаставіць тры радкі табліцы: гады і колькасць жыхароў Варшавы (у тысячах):

1939	1300
1940 (17 студз.)	162 (зь іх толькі 22 тыс. — у цэнтральнай, левабярэжнай частцы гораду)
1958	1080 (на дадзены момант колькасць жыхароў Варшавы перавышае перадваенню)

Але, як усялякая сапраўдная пазія, гэты верш не прывязаны да падзеі, пра якую непасрэдна апавядвае: па сутнасьці, гаворка ідзе ня толькі пра аднаўленыне гораду, але і пра аднаўленыне страчанай повязі часоў, граматычных і гістарычных: мінулае («успаміны») — цяперашнje («погляд») — будучае («мара»).

Мысьленыне Гэрбэрта адразуніваецца канструктыўнасцю і архітэктурнасцю. Зрэдзьчасу ён фатаграфуе ў сваіх эсэ цэлую чараду эпохаў, якія застылі ў архітэктурных вобразах. Гарадок Санліс каля Парыжу: «Як геалагічныя пласты, ляжаць адзін на адным камяні: рымская база калёны, съяды пабудовы эпохі Мэравінгаў, раманская і гатычная аркі»¹⁹. Арль на поўдні Францыі — і Гэрбэрт абавязкова заўважае «рэнэсансавы будынак, узведзены на рымскім фундамэнце, а скульптура над парталам — раманская»²⁰. Але ўжо ў гэтай апошняй фразе пераемнасць культур убачаная ў дыялектычным спалучэнні зь пераменлівасцю, зъяўляюцца рух і драматызм: «Нішто, — кажа Гэрбэрт пра гэты твор трох эпохаў, — ня съведчыць красамоўнай пра даўгавечнасць чалавечых справаў і пра дыялёг цывілізацый»²¹.

Дзея драмы, то бок кнігі эсэ, пачынаецца ў знакамітай пячоры Ляско, дзе калісьці жылі і малявалі свае фрэскі краманьёнцы. Сканчаецца дзея ў парку Эрманнанвіль, што належала калісьці маркізу дэ Жырардэну, які даў тут прытулак Жан-Жаку Русо. Геаграфічна гэта даволі блізка. У часе дыяпазон аграмадны: ад познняй старажытнакаменнай эпохі да познняга XVIII стагодзьдзя. Не, да сярэдзіны XX, да якога Гэрбэрт вяртаецца зноў і зноў, занурыйшыся, як акіянаўт, у глыбіні часу. Вось ён падымаецца ўверх з пячоры Ляско: «Хоць зазірнуў я, як кажуць, у бездань гісторыі, у мяне зусім не было адчувацьня, што я вяртаюся зь іншага съвету. Ніколі яшчэ я мачней не пераконваўся ў супакойлівай упэўненасці: я грамадзянін Зямлі, нашчадак ня толькі грэкаў і рымлян, але й амаль бясконцасці»²². Сучасная культура, чалавечае ў сучасных людзях — рэчы на-

¹⁹ Barbarzyńca w ogrodzie. S. 48.

²⁰ Тамсама. С. 20.

²¹ Тамсама. С. 20.

²² Фролов В. А. Познавательное начало в изобразительной деятельности палеолитического человека // Первобытное искусство. Новосибирск: Наука, 1971. С. 114.

дзейныя, бо пад імі глыбокі фундамэнт, які пачаў закладацца яшчэ ў каменным веку. Чыгача, які ўваходзіць у паэзію і эсістыку Зьбігнева Гэрбэрта, ахоплівае пачуцьцё агромністай гістарычнай пэрспэктывы і разам з тым адчуваюне перадольнасці любых, амаль астранамічных, адлегласцяў у часе, бо гэта адлегласці паміж людзьмі. «Адкрывалася дарога да грэцкіх храмаў і гатычных вітрахоў. Я ішоў да іх, адчуваючы далоньню цяпло руکі мастака зь Ляско»²³.

Сучасныя дасыледнікі першабытнага грамадзтва, па меры накапленыя матэрыялу, усё больш скіляюцца да таго, што грамадзтва гэтае было не настолькі першабытным, як падавалася раней. Найбольш захопленыя кажуць пра высокую ступень абстракцыі ідэяў і ўяўленняў»²⁴ людзей палеаліту, бачаць у мастацтве палеаліту «вытокі арытмэтыкі, астрономіі, біялагічных навукаў, геамэтрыі, мэханікі, мінэралёгіі, хіміі»²⁵, несумненна прысутнасць інтэлекту. Аднак Гэрбэрта больш цікавяць пачаткі чалавечнасці, чым пачаткі будучых навукаў. Ён шукае «цяпло рук». І знаходзіць. Краманьёнцы — ужо людзі. Такія ж, як мы, хочацца дадаць, беручы за прыклад шматлікіх папулярызатараў і вульгарызатараў археалёгіі ці гісторыі. Але Гэрбэрт тут спыняецца. Не, не зусім такія ж. Як ні цяжка рэканструяваць зъмест, а асабліва хараектар мысьленыя краманьёнцаў, рэчавыя доказы прымушаюць упэўніцца, што іх мысьленыне адрознівалася ад нашага. Гэта было магічнае мысьленыне. Мастак быў чарапіком, ён намагаўся зачарараваць зъвера, угаворваў зъвера даць сябе забіць. Жывёліны на гэтых фрэсках выяўленыя «зь пяшчотай, амаль як цёплыя жанчыны Мадыльяні»²⁶, — ня можа ня ўсклікнуць Гэрбэрт, але тут жа спахопліваецца і нагадвае нам, што кіравала гэтымі мастакамі-паляўнічымі-чараунікамі «үсёахопная съмертаносная любоў»²⁷ да жывёліны, якую яны жадаюць нагнаць і забіць. Яны яе лавілі поглядам, імгненна, у драматычнай напужанасці, жывую, але ўжо адзначаную съмерцю»²⁸. «Таму, напэўна, жывапісцы пячоры Ляско — самыя выдатныя анімалісты ўсіх часоў»²⁹.

Рэканструкцыя мінулага патрабуе вялікай тактоўнасці і пачуцьця меры, павагі да рэканструяванай эпохі. У эсэ «Лябірынт над морам»³⁰ Гэрбэрт апавядвае гісторыю адкрыцця мінойскай цывілізацыі. Аповед, як гэта часта ў Гэрбэрта, гучыць прыпавесцю для гісторыкаў, для гістарычных паэтаў. Адкрывальнік мінойскіх палацаў і фрэсак Артур Эванс любым коштам жадаў прыцягнуць да адкрыццяў ўвагу публікі: «Эванс добра ведаў, што больш за ўсё неспэцыяліста хвалюе сцьверджаныне: «Але ж яны былі такія самыя, як мы, любілі цырк, вясё-

²³ Фролов В. А. Познавательное начало в изобразительной деятельности... С. 116.

²⁴ Barbarzyńca w ogrodzie. S. 7.

²⁵ Barbarzyńca w ogrodzie. S. 11

²⁶ Тамсама. С. 8.

²⁷ Тамсама.

²⁸ Labirynt nad morzem // Twórczość. 1973. № 2. S. 13.

²⁹ Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 12. С. 732.

³⁰ Twórczość, 1973. № 2.

лую кампанію, а іх жанчыны нагадвалі нашых, якіх так прыгожа малюе Ўістлер». Таму Эванс надаў гэтым фрэскам надта вікторыянскі дух, і жаданьне раскрываць у далёкай цывілізацыі рысы, блізкія ягонаі эпосе, штурхала яго да рэканструкцыяў ды інтэрпрэтацыяў надта авантурыстычных»³¹.

Маркс, які жыў у Англіі ўжо вікторыянскай, але раней за Ўістлера і Эванса, высьмейваў самазакаханасьць, самазадавленасьць буржуазіі і гісторыкаў, якія прыстасоўваліся да яе: «Гэтак званае гістарычнае разывіцьцё наагул абапіраецца на тое, што найноўшая форма разглядае папярэдня як прыступкі да самой сябе...»³² Стаўленыне Гэрбэрта да папярэдніх эпохай і нашых папярэднікаў, людзей гэтых эпохай, пазбаўленае ўсялякай пыхлівасці. Захоплены рухам гісторыі, узыходжаннем чалавечства, ён разумее самастойную каштоўнасць кожнай эпохі і культуры не як «приступкі», а як непаўторнага, своеасаблівага арганізму, якога не было раней і ніколі ўжо ня будзе зноў. Ніколі ўжо ня будзе такіх анімалістаў, як краманьёны, такіх фрэсак, як мінойскія. Ніколі ўжо ня будзе, — згадаем слова Маркса, — грэкаў і Шэкспіра. Да спрабаў «паўтарыць» Гэрбэрт ставіцца з насымешкай. «Парыская царква Мадлен, Пантэон Суфлё гэтаксама не падобныя на творы, што іх натхнілі, як птушка з арніталягічнага атлясу на птушку падчас палёту»³³.

Грэкі і Шэкспір займаюць вялікае месца ў творчасці Гэрбэрта. Што тычыцца грэкаў, ім прысьвечана некалькі эсэ, мноства вершаў, дэльве драмы («Рэканструкцыя паэта» — пра Гамэра і «Пячора філёзафаў» — пра Сакрата) з чатырох. Маленькая грэцкія гарады-рэспублікі відавочна сымпатычныя Гэрбэрту. У адным з эсэ ён агаворваецца, што ён — «не прафэсійны гісторык, а толькі апавядальнік. Гэта пазбаўляе ад навуковага аб'ектыўізму, дазваляе мець сымпаты і жарсыці. Насамрэч, — адразу ж дадае Гэрбэрт, — не свабодныя ад іх і навукоўцы»³⁴. Як бы там ні было, Гэрбэрт ня толькі аддзяляе «сваіх» і «чужых» у межах кожнай эпохі, але й аддае перавагу некаторым эпохам мінулага перад іншымі. Сярод эпохай яму бліжэйшыя такія, у якіх менш «велічы»: «што асабліва ўражвае ў мінойскай цывілізацыі і што ў маім адчуваньні набліжае яе да цывілізацыі этрускай — гэта адсутнасць пампэзной велічы, ганарлівасці, змрочнай магутнасці, якімі дыхаюць помнікі Эгіпту ці Асырыі — піраміды, грозны сыфінкс, каменныя скрыжалі, на якіх запісаная помста цара цароў»³⁵. Вытокі нелюбові Гэрбэрта да «велічы» ляжаць у XX стагоддзьдзі.

*...О мания! О мумия
Величия!
Сгоришь,
Германия!*

³¹ Barbarzyńca w ogrodzie. S. 38.

³² Тамсама. С. 154

³³ Twórczość. 1973. № 2. S. 28.

³⁴ Тамсама.

³⁵ Тамсама.

*Безумие,
Безумие,
Творишь!.. —*

пісала пра «веліч» Трэцяга райху Марына Цьвятаева ў «Вершах да Чэхіі» ў 1939 годзе. Гэтую «цывлізацыю» «найвышэйшай расы» Гэрбэрт бачыў блізка. Што тычыцца мінойскай цывілізацыі, мы пакуль амаль нічога пра яе ня ведаем, але Гэрбэрту хацелася б верыць, што «цары Крыту правілі мякка і сыходзілі да сваіх багоў незаўважна, з рэдкім для ўладароў тактам і далікатнасцю»³⁶. Тут жа ён, праўда, спахоплівацца: «Можа быць, гэта нашая ілюзія, якая вынікае зь неабходнасці веры ў залаты век, у няявіннае дзяяцінства чалавецтва»³⁷. Гэрбэрт ня хоча ствараць ілюзіяў.

Няма ў яго ілюзіяў і ў дачыненіі да «Прыўкраснай Эляды». У эсэ «Ў дарыцаў» Гэрбэрт апавядает пра храмы Пэстуму (дарэчы, менавіта іх вымяраў Ж. Ж. Суфлё, перад тым як спрабаваць пабудаваць у Парыжы што-небудзь падобнае да грэкаў), але нагадвае, што землі Паўднёвой Італіі былі калянізаваныя грэкамі, і хоць грэкі ня былі настолькі жорсткія зь мясцовым насельніцтвам, як пазней рымляне, але ж «не абышлося бяз гвалту»³⁸.

Ня толькі ў Паўднёвой Італіі грэцкія заваёўнікі былі папярэднікамі рымскіх. Традыцыйным «рэгіёнам дэяржаўных інтарэсаў» спачатку грэкаў, а пасля рымлян была таксама Малая Азія. Няроўны двубой фрыгійскага бажка Марсія з магутным богам элінаў Апалёнам адлюстраваны ў вершы Гэрбэрта «Апалён і Марсій». Марсій — тузылец, «дзікун», не-элін, «неарыец». Гістарычна Апалён і сам быў выхадцам з Малой Азіі, падобна таму як нямецкі фюрэр быў аўстрыйкам, але Гэрбэрт выкарыстоўвае наш звыклы, укарэнены стэрэатып эліна з элінаў — Апалёна. Двубой Марсія з Апалёнам — гэта двубой самога Гэрбэрта з сучаснымі ніцшэнствамі, з гітлерайскімі «філёзафамі», якія съцьвярджалі, што «германская душа» — адзіная спадкаемца душы грэцкай.

Марсій — фігура міталягічная, але гістарычныя «марсіі», то бок насельніцтва Фрыгіі, таксама прадэмансстралі высокую ступень супраціву грэцкім і рымскім калянізатарам: вядома, што амаль да V—VI стст. н. э., праз шматлікія стагодзьдзі грэцкага і рымскага панаванья, фрыгійцы пранесылі і захавалі сваю родную мову.

Да гісторыі траянскай экспедыцыі грэкаў у Малую Азію зъвяртаецца Гэрбэрт у вершы «Фрагмэнт» (у трэцім кнізе, 1961). Ужо сам рытм вершу (у арыгінале ён падобны да польскай імітацыі гекзамэтру, у перакладзе, адпаведна, блізкі да сыляба-танічнай імітацыі гекзамэтру) павінен нагадваць чытачу пра «Іліяду».

³⁶ Barbarzyńca w ogrodzie. S. 25.

³⁷ Пра гэта асабліва рэзка кажацца ў пазнейшым вершы Гэрбэрта «Мэтамарфозы Тыта Лівія», у кнізе «Элегія на адыход», 1990 (пастскрыптум 2004 г.)

³⁸ Barbarzyńca w ogrodzie. S. 44—45.

Але гэта хутчэй фрагмэнт «Анты-Іліяды», які разьвівае матывы палкай філіпікі Бароўскага на адрас антычнасці. Тут апяваецца на гнеў Ахілеса, Пэлеевага сына, з нагоды таго, што яго, бач ты, абдзялілі падчас разъмеркавання нарабаванага, а глухая стоеная незадаволенасць невядомых сыноў невядомых бацькоў, шара-говай салдацкай масы, Тэрсытаў, якімі памыкалі і Ахілес, і Гамэр, і клясьчныя філёлягі. І Ніцшэ, які іх крытыкаваў. Ніцшэ з сумам згадваў і марыў уваскрэсіць гамэраўскіх «герояў»-рабаўладальнікаў. Гэрбэрт, верны запавету Бароўскага, піша не пра тых, «хто змагаўся за межы», а пра тых, «хто паміраў насамрэч». Ён піша ад імя шараговых грэцкіх вояў, якія стаміліся за шматлікія гады бессэнсоўнай і несправядлівой вайны на чужой тэрыторыі:

*…цемра сыходзіць на вочы замучаных мулай
ветразі нашых галераў бязь ветру гніоць у затоцы
нам не вярнуцца да жонак гарчайшыя ад палыну
чужынкі не дазваляюць рыдаць у іхных абдымках...*

Салдаты звязаны да Апалёна:

*…не пра каменнью Трою мы молім цябе Апалёне
не аб прыўкрасных кабетах золаце й велічнай славе
але калі можаш вярні гэтым тварам усъмешкі
і простасць дай нам у руکі як даў нам у руکі жалеза
хмаруў нам дай Апалёне хмаруў зь нябесаў хмаруў...*

У вершы паказанае маруднае і цяжкае, але адзінае, што мае сэнс, «акопнае» прасвятленне ўсёй салдацкай масы ў цэлым. «Калі можаш», — кажуць яны, пачынаючы ўжо сумнявацца няхай не ў існаваныні, але ва ўсёмагутнасці божай.

Вобраз Апалёна дадзены дыялектычна: бог добра і прыгажосці, але адначасова і бог вайны:

…і простасць дай нам у руکі як даў нам у руکі жалеза...

Апалён эвалюцыяниваў, ператвараючыся, па меры таго як грэцкая цывілізація работала ўсё больш гуманней, з архаічнага бoga вайны ў клясьчнага бoga прыгажосці, мастацства і гармоніі. Але ж для Гэрбэрта важная толькі прысутнасць абеддвух супрацьлеглых момантаў у вобразе, магчымасць двух акцэнтаў роўнае моцы: «простасць» і «жалеза». У канцоўцы вершу Гэрбэрт, як мы бачым, не стрымаўся і пальцам падштурхнуў вагі, каб дабрыня перацягнула.

Гэта харектэрна для Гэрбэрта. Ён увесы час намагаецца выпрацаваць адчуваючыя аўтарскай аб'ектыўнасці. Сухаватым, «дакумэнтальным» стылем сваіх эсэ — так бы мовіць, голыя факты. Дыялягічным харектарам і эсэ і вершаў — даеца права выказацца абедвум бакам. Дыялектычнасцю саміх харектараў і вобразаў. І увесы час Гэрбэрт на ўтрымліваеца на гэтай пазыцыі, кідаеца на

злом галавы бараніць добро, бараніць прыгнечаных, пераможаных, пакрыўджа-
ных, абылганых гісторыяй.

Верш «Тамарыск» першапачаткова быў уключаны ў драму Гэрбэрта «Рэкан-
струкцыя паэта» (1960) як маналёг героя драмы — Гамэра. У гэрбэртаўской «рэ-
канструкцыі» жыцьцё і творчасць Гамэра распадаюцца на дэльце часткі: рання-
га і позьняга Гамэра. Рэзкай цэзурай зъяўляецца момант, калі пісьніяр, які паству-
пова губляў зрок, раптам асылеп канчатковая. Ранні Гамэр быў песьніром
«Іліяды», песьніром цароў і герояў, позьні Гамэр робіцца песьніром простых
рэчаў і простых людзей:

*я апавядадаў пра бітвы
пра вежы і караблі
пра валяроў якіх рэзали
і вояў якія рэзали
ды забыў апавесці адно*

*я съпяваў пра марскія буры
і руйнаваныне муроў
аб тым як палае зблажжа
як падаюць долу пагоркі
ды забыўся пра тамарыск*

*як працяты кап'ём
ляжыць
і съціснуўши вусны
съмяротнае раны
ня бачыць
ні мора
ні гораду
ні сяброў
а бачыць
ля твару свайго
тамарыск...**

У гэтым вершы пра самотнае паміраныне параненага салдата на полі бою куст
тамарыску як адзіная дэталь паўднёвага ляндшафту грае туую ж ролю, што і «на-
цягнуты крывёю мох», адзіны элемэнт паўночнага ляндшафту, у вершы Барыса
Слуцкага «Стомлены апошній стомай...»: у абеддвух выпадках такая дэталь робіць
буйны плян, «пядзь зямлі», на якой памірае чалавек. Прыклад Гэрбэрта яшчэ
раз пераконвае, што паказ вайны на пядзі зямлі цалкам не выключае гістарызму
і маштабнасці. У той жа час толькі буйны плян дае магчымасць абедвум паэтам

* Пераклад А. Хадановіча.

съцьвердзіць каштоўнасць і непаўторнасць кожнай чалавечай асобы.

У тэксце драмы радкі пра тамарыск звязваліся з Траянскай вайной. У кан-тэксце кнігі вершаў, куды ў хуткім часе (1961) уключыў іх Гэрбэрт, гэтыя радкі набылі большую ступень абагульненасці: цяпер гэта не абавязкова ўжо Траянская вайна, а з роўным посыхам любы з рымскіх паходаў у Малую Азію, і не абавязкова нават у Малую Азію: бо тамарыск шырока распаўсюджаны па ўсім Міжземнамор’і.

Да дзяржаўнага Рыму Гэрбэрт ставіцца непрыязна. «Гэтыя прусакі-рымляне», — кідае ён мімаходзь у адным з эсэ. Параўнаныне ўзыходзіць да Мамзэна. Ідэоляг нямецкай буржуазіі, Мамзэн парадаўноўваў з прусакамі, з прускім юнкерствам, якога не любіў, рымскую радавую знаць, якой таксама не любіў. Але Рымскую (і «па аналагіі» — Германскую) імпэрыю Мамзэн усялякім чынам намагаўся рэабілітаваць. Ён съцвярджаў, што «дагэтуль яшчэ знойдзецца і на ўсходзе і на заходзе (былой Рымскай імпэрыі. — У. Б.) нямала мясцовасцяў, для якіх час імпэрыі быў часам такога, пры ўсіх яго недахопах, добрага кіраваныня, якога ў іх не было ані да таго часу, ані пазней...» Гэрбэрт уважліва чытаў Мамзэна, але трошкі іначай глядзіць і на рымскае «добрае кіраваныне», і — съследам за Бароўскім — на рымскае права, і на бяспраёве заваяваных і прыгнечаных Рымам народаў³⁹. У эсэ «Арль» гаворка пра адну з мясцовасцяў на заходзе: «Цудоўныя дарогі, магутныя аквадукі і масты зынітавалі заваяваную зямлю ў адзіны адміністрацыйны і палітычны арганізм... на Праване сышла раскоша новай цывілізацыі»⁴⁰. Што тычыцца мясцовасцяў на ўсходзе, дык ужо ў самой называе эсэ «Барбар у садзе» — падкрэслена, што ён, Гэрбэрт, паглядзець на Заходнюю Эўропу, гэты «сад» цывілізацыі і культуры, насаджаны рымскім мячом, прыбыў з «барбарскіх» усходніх земляў, якія так ніколі і не ўвайшлі ў склад імпэрыі. Гэтыя апошнія абставіны для Гэрбэрта — крыніца пачуцьця незалежнасці і ўласнай годнасці. Эканаміст па адукацыі (паводле аднаго з дыплёмаў), які любіў падлічыць, колькі зараблялі рамеснікі і архітэктары, што будавалі Парфэнон пры Перыклі, і што на гэта можна было тады купіць, Гэрбэрт добра ведае кошт цэлых цывілізацыяў, падобных рымскай, кошт «цудоўных дарогаў» і мастоў. Ён памятае, хто ламаў «камяні для дарогаў імпэрыі».

Верш у прозе «Клясык» (у другой кнізе, 1957) малюе аднаго з такіх клясыкаў, то бок клясычных філёлягаў, якіх найноўшая гісторыя нічому не навучыла:

*Вялікае драўлянае вуха, заткнутае ватай і нудотамі Цыцэrona. Усе кажуць: «Вялікі стыліст». Сёньня ніхто ўжо ня піша такіх доўгіх сказаў. А што за эрудыцыя. Umee нават чытаць камяні. Толькі ніколі не дадумаецца, што жылкі мармуру ў тэрмах Дыяклетыяна — гэта палопаныя крынічныя сасуды рабоў з каменяломняў.**

³⁹ Iwaszkiewicz J. Rozmowy o książkach. 1968. S. 61.

⁴⁰ Wyka K. Tren Fortybrasa // Literatura. 1972. № 7.

* Пераклад М. Казлоўскай.

Рабы ў рабаўладальніцкім грамадзтве былі, па сутнасці, ужо за межамі ўсялякай ярархіі, так нізка, што палітычнае жыцьцё, палітычная барацьба адбываўліся — акрамя пэрыяду паўстаньняў, як, напрыклад, паўстаньне Спартака, — бязь іх удзелу, высока над іх галовамі. Гэрбэрт спачувае рабам, але ня можа застацца абыякавым да барацьбы паміж свабоднымі, паміж плебэямі і патрыцыямі, паміж рэспубліканцамі і цэзарыстамі.

У вершы «Тускулюм» (у чацвертай кнізе, 1969) Цыцэрон паўстае ўжо не як стыліст, які пастаўляе цытаты для настаўнікаў рыторыкі двух наступных тысячагоддзяў, а як палітычны дзеяч, які спрабуе знайсці паратунак ад палітыкі ў філязофіі. Гаворка пра той пэрыяд жыцьця Цыцэrona, калі ў Рыме ўстановілася адзіная ўлада Цэзара, калі рэспубліканскія ідэалы Цыцэrona, здавалася, пацярпелі канчатковы крах, і ён схаваўся ў сваёй сядзібе, падалей ад трывогаў палітычнага жыцьця сталіцы, шукаючы сабе суцяшэнне ў кнігах любімых ім з юнацтва грэцкіх філёзафаў:

*...ён купіў сабе дом з садам нарэшице ён зможа
як і Яны пісаць у згодзе з Натурай...*

Тускулянскія гады, настолькі ж вымушаныя, як і Болдзінская восень Пушкіна, былі ня менш ураджайныя. За кароткі час Цыцэрон напісаў палову сваіх філязофскіх твораў, у тым ліку «Тускулянскія дыспуты», трактат «Пра межы добра і зла» і трактат «Суцяшэнне», які да нас не дайшоў. Рымскі рытар Квінтыліян назваў гэтых гады ў біяграфіі Цыцэrona «найшчаслінейшымі», яму падтакваюць сучасныя аўтарытэты ў антычнасці. «Ганебныя ўцёкі» — гэтай кароткай і рэзкай ацэнкай заканчвае Гэрбэрт свой верш. Дзеяч павінен дзейнічаць, а не ратавацца, няхай нават і ў філязофію. Так, але ж вяртанье ў палітыку загубіла Цыцэrona: у 44 г. да н. э. ён вярнуўся ў Рым, а ўжо ў 43 г. да н. э. быў забіты. Што ж, дзейнасць стала спалучаецца з рыхыкай.

«Вяртанье праконсула» (у трэцяй кнізе, 1961) — разгорнуты варыянт дасьледаваньня той жа сюжэтнай, псыхалягічнай, этычнай сітуацыі. Хоць падзеі адбываюцца праз сто гадоў пасля Цыцэrona, мы бачым даслоўна наступны кадар таго ж гістарычнага фільму:

*Я вырашиў вярнуцца да двара імператара
яшчэ раз паспрабую ці можна там жыць
мог бы застацца тут у далёкай правінцыї
пад поўной слодычы лістотай сікамора
і лагоднай уладай хваравітых нэпотаў*

*вярнуўшыся ня маю намеру выслужвацца
буду аплядыванаць адмеранымі порцыямі
усыміхацица адваражанымі унцыямі
стрымана моричыць бровы*

УЛАДЗІМІР БРЫТАНІШСКІ

*мне не дадуць за гэта залатога ланцуга
ды досыць і жалезнага*

*вырашыў вярнуцца заўтра ці пазаўтра
не магу жыць між вінаграднікаў усё тут чужое
дрэвы без каранёў дамы без падмуркаў дождэш шкляны
кветкі пахнуць воскам
аб пустое неба грукочую сухія аблокі
таму вярнуся заўтра ці пазаўтра ва ўсякім разе вярнуся...**

Маналёг чалавека, які толькі што прыняў вельмі важнае, можа быць, фатальнае для яго, рашэнье. Рашэнне прынятае вось толькі што, яшчэ ня зьніклі зь съядомасыці і думка пра магчымасыць супрацьлеглага рашэння («я мог бы застасца»), і адпаведныя матывы («пад ценем салодкім смакоўніц й няцяжкаю ўладай»). Яшчэ гучыць адчайны крык актыўнага, дзейнага чалавека з палітычным тэмпэрамэнтам, рымскага патрыёта, крык, які папярэднічаў рашэнню. «Не магу я!» — крычыць ён. А ці зможа ён у Рыме? Выбар ня зь лёгкіх: жыцьцё пры двары, дзе вечна знаходзісьця пад дамоклавым мячом, ці адыхад ад жыцьця, няважна, правінцыя гэта ці ўнутраная эміграцыя, уцёкі ў філязофію. Герой «Вяртанія» мае магчымасыць жыць, як герой «Тускулюму», «у згодзе з Натурай», але жарсна адмятае гэту магчымасыць: «не магу жыць між вінаграднікаў усё тут чужое». Жыцьцё па-за дзейнасцю — мёртвае: «дождэш шкляны кветкі пахнуць воскам». «Аб пустое неба грукочую сухія аблокі» — гэты апошні гукавы вобраз ярка раскрывае пустату і нясыцернисыць сузіральнага існаванья для чалавека, які імкненца да дзейнасці.

Прага дзейнічаць, прага жыць, як ён гэта разумее, то бок быць у самай гушчэчы жарсцяй і інтарэсаў, штурхае праконсула ў самае пекла:

*...зрэшты імператар любіць грамадзянскую мужнасць
да пэўнай мяжы да пэўнай разумнай мяжы
на сутнасці ён чалавек такі ж як усе
ўжко вельмі стомлены фокусамі з атрутай
ня можа піць уволю няспынныя шахматы
той левы келіх для Друзія прыгубіць з правага
паслья піць толькі ваду ня зводзіць вачэй з Тацыта
выйсьці ў сад і вярнуцца толькі калі вынесуць цела...*

Лёгка прадказаць канец біографіі праконсула: целя яго таксама вынесуць, а апісаныне яго съмерці варта шукаць сярод тых съмерцяў, якімі поўны летапіс Тацыта: невыпадкова гэты гісторык прамільгнуў у апошніх радках. Дарэчы, гэ-

* Пераклад М. Казлоўскай.

тыя чатыры радкі — маналёг ужо не праконсула, а імпэрата. Тым самым з маналёгу верш пераўтвараецца ўжо ў дыялёг, дакладней, у «маленъкую трагедыю». Гэрбэрт «шэксьпрызу» сваю трагедыю, яе пэрсанажы ня робяцца схематычным увасабленьнем заганы ці цноты. Маркотную рэпліку «ня можа піць» Гэрбэрт укладае ў вусны імпэрата не без іроніі — згадаем скаргу Нэрона ў рамане Сянкевіча «Куды ідзеш»: «Бедны самотны Нэрон, яго ніхто ня любіць!» І ўсё-ткі ёсьць у словах пра імпэрата — «па сутнасці ён чалавек такі ж як усе / ўжо вельмі стомлены» — доля сапраўднага спачуванья і да імпэрата таксама, бо створаная ім самім сітуацыя тэрору і жаху безвыходная і безрадасная і для яго самаго. У той жа час «станоўчы» герой вершу, праконсул, пададзены ўва ўсёй паўнаце сваіх слабасцяў:

*...зь няиначасным падбародкам зайцам майго твару
які дрыжыць калі ўваходзіць камандзір гвардыі...*

Дыялягічнасць вершу і дыялектыка харектараў робяць трагедыю па-мастацку пераканаўчай.

Адзіны насамрэч станоўчы герой гэтай трагедыі — Тацыйт. Яго прысутнасць здымает адчуванье безвыходнасці: гістарычна ісціна, гістарычна справядлівасць усё-ткі існуюць, значыць, гісторыя ўсё ж рухаецца наперад.

У кнізе вершаў непасрэдна сълем да «Вяртаньнем праконсула» Гэрбэрт паставіў «Трэн Фартынбраса». Дакладна прадумваючы кампазыцыю кожнай кнігі, паэт і тут паступіў съядома: вершы камэнтуюць, дапаўняюць і ўзмацняюць адно аднаго, а кола гістарычных і маральных проблемаў — амаль тое самае. Але эпоха — іншая, гісторыя ўзынялася на іншы віток съпіралі. У «Трэне Фартынбраса» Гэрбэрт застаецца гістарычным паэтам: хоць выведзеныя пэрсанажы літаратурныя, шэксьпіраўскія, Гэрбэрт падыходзіць да іх як да пэрсанажаў гістарычных. Трэба было захаваць вернасць, па-першае, датычна эпохі, выбранай Шэксьпірам (крызіс дафэадальнага старажытнаскандынаўскага съвету і нараджэньне новай, фэадальнай маралі, новай, фэадальнай дзяржавы), па-другое, датычна эпохі самога Шэксьпіра (крызіс фэадалізму, нараджэньне новай, буржуазнай маралі, новай дзяржавы-«левіятана»). Але Гэрбэрт ня быў бы польскім паэтам, калі б абмежаваўся толькі гэтым. Яраслаў Івашкевіч прызнаеца, што толькі прачытаньне ангельскага перакладу вершу Гэрбэрта дапамагло яму адчуць «польскасць» гэтага вершу: «Вечная польская спрэчка «паўрыцарад» з памерлымі героямі пра тое, што самае важнае, а яшчэ больш — пра тое, што самае цяжкае — съмерць ці жыццё?»⁴¹ Фартынбрас дакарае загінулага Гамлета:

*...абраў ты лягчэйшую частку эфэктны ўдар
ды чым ёсьць геройская съмерць перад вечным няспаньнем*

⁴¹ Labirynt nad morzem // Twórczość. 1973. № 2. S. 7; Гэрбэрт абавіраеца на: Trelawny E. J. Records of Shelley, Byron and the author. Vol. 1. P. 125.

*з халодным яблыкам у руцэ на высокім крэсьле
зъ відам на мурашнік і цыфэрблят*

*Бывай прынц мяне чакае праект каналізацыі
і дэктрэт адносна прастытутак і жабракоў
мушу таксама палепшыць систэму турмаў
сам жа слушна заўважыў Данія гэта турма
Іду да маіх справаў...**

Тут Гэрберт застаўся верны ня толькі гісторыі Сярэднявечча, ранняга і позняга (шэксъпіраўскага, часу «прынцаў і жабракоў», але таксама гісторыі Польшчы апошніх 150—200 гадоў, дзе побач з героямі і пакутнікамі, Дон Кіхотамі і Гамлетамі былі прыхільнікі «канструктыўных» кампрамісаў, «цвярозасыці» ці проста «патройнай ляяльнасці» (у стаўленыні да расейскага цара, аўстрыйскага імпэратара і нямецкага кайзера). У гэтай сувязі характэрна, што С. Высьпяньскі ў сваім дасылданыні пра «Гамлета» (1905) звярнуў асаблівую ўвагу на фігуру Фартынбраса, трошкі нават палемічна высоўваючы гэту фігуру, якая дагэтуль лічылася другаснай, на адно з галоўных месцаў у трагедыі. Казімеж Выка лічыць⁴², што верш Гэрберта ўзыходзіць, съядома ці несьядома, да адпаведнага фрагменту кнігі С. Высьпяньскага. Але ж супрацьпастаўленыне Гамлета «нарважцам», (то бок Фартынбрасу і ягоным салдатам) можна знайсці і ў адным з санётаў Антонія Ланге (1906). Культ актыўнасці, культ справы і дзеяннасці, які пранізуе польскую літаратуру, філязофію, грамадzkую думку 1900-х гадоў, шукаў сабе адпаведных вобразаў. Гэрберт, аднак, навучаны досьведам яшчэ некалькіх дзесяцігодзідзяў найноўшае гісторыі і ўжо ня схільны высоўваць Фартынбраса на шкоду Гамлету. Толькі на першы погляд верш — маналёг Фартынбраса, якому Шэксъпір ня даў маналёгу ў трагедыі. Па сутнасці ж, гэта дыялёг, гэта спрэчка Фартынбраса з Гамлетам, спрэчка ня столькі двух характараў, колькі дзъвюх пазыцыяў. Гэрберт не атаясамлівае сябе ні з адной з тых пазыцыяў, хоць выслухоўвае, разумее і ў той ці іншай ступені прызнае аргументы абодвух бакоў.

*...ты
ў крышталльныя верыў паняцьці не ў чалавечую гліну... —*

папракае Фартынбрас Гамлета. Гэрберт на баку «чалавечасе гліны». Гісторыя для яго — гэта гісторыя людзей, але гісторыя ўсіх людзей, а ня толькі тых, хто, як Фартынбрас (ці Гамлет, які мог апынуцца на гэтым месцы), сядзіць на «высокім крэсьле». Чалавечства — не «мурашнік», а людзі — не «чалавечая гліна», якую могуць мяць і таптаць, як ім заманецца, цары і героі. Людзі (гэтак званыя «про-

* Пераклад М. Казлоўскай.

⁴² Barbarzyńca w ogrodzie. S. 241.

стыйя людзі», то бок працоўныя ўсіх эпохаў і фармацыяў) — гэта, згодна з Гэрбэртам, «субстанцыя» гісторыі, гэта жывыя носьбіты той пераемнасці, якая інчай была б абстракцыяй, «крыштальным паняткам».

Дагэтуль мы казалі пра рух гісторыі ў Гэрбэрта — але вось ён апісвае тое, што рухаецца, — «матэрню» гісторыі. У вершы «Субстанцыя» (другая кніга, 1957) паэт выяўляе гэтую «матэрню» цвяроза і без ілюзіяў:

*...тыя, хто цягне рэчы па небрукаваным прадмесьці
з пажару бягучы з гаршком барышчу ў руках
хто вяртается на руіны не каб клікаць памерлых
а каб адкапаць комін жалезнай печкі...*

*не назавеш іх кветкамі
гэта целы
гэта жывая плязма
дзъве руکі захіліць галаву
дзъве нагі ратавацца ўцёкамі
уменьне здабыць сабе ежус
уменьне дыхаць
уменьне дарыць жыцьцё нават ля муру вязьніцы...*

У адным з эсэ Гэрбэрт расказвае анекдот з жыцьця Шэлі. Натхнёны барацьбой Грэцыі за незалежнасць, вялікі ангельскі рамантык працеваў у Італіі над паэмай «Эляда», калі ягоны прыяцель Трэлані прапанаваў яму глянуць на грэкаў сапраўдных: у порце Ліворна стаіць грэцкі карабель. Жывыя грэкі, якіх убачыў Шэлі, «жэстыкулявалі, вішчалі, палілі, жэрлі і рэзаліся ў карты, як дзікуны»⁴³. Гэрбэрт заканчвае сваю прыпавесць маральлю: «...у народаў ёсьць больш важныя, больш элемэнтарныя справы, чым клопат пра тое, каб быць падобнымі да ідэалу, які прыдумалі рамантычныя гуманісты»⁴⁴. Дадамо, што самога Трэлані, былога марака, які весела съмаяўся над расчараўаньнем Шэлі, рэальныя маракі зусім не шакавалі: пазней Трэлані суправаджаў Байрана ў Грэцыю, пасябраваў з павадыром грэцкіх паўстанцаў і ажаніўся зь ягонай сястрой.

Гэрбэрта таксама не шакуюць «дзікуны» ці «плебэі», у яго іранічную ўсьмешку выклікаюць зусім іншыя людзі. Але вось урывак, дзе ён выказваецца ад першай асобы, а гаворка ідзе пра Эўропу сучасную, якая аднак захавала фэадальныя забабоны. Апісваецца Шантый:

...сыты гарадок з палацам, віламі найвышэйшай сферы і знакамітым інадромам... Сады, адгароджаныя адзін ад аднаго дакладна і раёніва, як

⁴³ Мицкевіч А. Собр. соч. Т. 4. Москва, 1954. С. 280.

⁴⁴ Лелевель И. Каким надлежит быть историку / Избранные произведения прогрессивных польских мыслителей. Т. II. Москва, 1956. С. 141.

фэадальныя княсты. Празь невысокую съяну можна бачыць, як васал у блакітных штанах з дапамогай машынкі на колцахstryжэ газон свайго сэнъёра.

Найбольш часта тут сустракаецца слова-эпітэт «прыватны»: прыватная дорога, прыватная ўласнасьць, прыватныя калодзежы, прыватны праход, прыватныя лужкі. Менавіта на такім лужку, старанна паstryжсаным і агароджсаным, адбываецца сцэна з Дэга. Чатыры кавалеры і чатыры дамы на конях, у такт вальсу, выконваюць шэраг «эвалюцыяў». Не, не, ніякага цырку, усё вельмі шляхетна, а таму дастаткова нудна: пара за парай, паслья цугам, дама направа, кавалер налева, і — по коле. Але насамрэч што я магу ведаць пра гэтыя радасьці жыцьця, калі мой контакт з конским хрыбтом працягваўся некалькі хвілінаў, дбый тое, прызнацца, падчас народнага гуляньня. Ува ўсякім разе, пакуль я дайшоў да музэю, мне падалося, што я дакрануўся да далёкай эпохі⁴⁵.

Далёкім эпохам — антычнасці і сярэднявеччу — прысьвеченая большасьць эсэ Гэрберта. У гістарычнай жа паэзіі яшчэ больш заўважна дамінуе антычнасць. Антычнасць для Гэрберта — часткова мэтафара ўсеагульнай гісторыі, часткова — гэткі дасыледніцкі палігон для аналізу агульных проблемаў. Вядома, што пры пастаноўцы і вырашэнні найбольш агульных мэтадалягічных пытаньняў гісторыі ў самым выгадным становішчы аказваюцца антычнікі і мэдыевісты, што большасьць прыкладаў, якімі апэруюць гісторыкі (нават не антычнікі і мэдыевісты) у разважаньнях на мэтадалягічныя тэмы, узята з антычнасці і сярэднявечча, бо гэтая эпохі адносна добра дасыледаваныя і да таго ж завершаныя.

Прывілеяванае становішча менавіта антычнасці ў гісторыі Гэрберта тлумачыцца, канечне, і клясычнай адukaцый самога Гэрберта і шматлікіх яго польскіх чытачоў. Міцкевіч сто гадоў таму, у парыскіх лекцыях, апраўдаючы антычную тэматыку драмы Каханоўскага «Адмова грэцкім паслам», кажа пра Польшчу XVI стагодзьдзя: «Усе, хто займаўся літаратурай, усе, хто ўмёў чытаць і пісаць, ведалі гісторыю Троі і Рыму лепш, чым гісторыю свайго краю»⁴⁶. Нягледзячы на змены ў адukaцыі, якія адбыліся ў Эўропе за апошнія чатырыста, і асабліва за апошнія сто гадоў, якраз Польшча ў значнай ступені засталася краінай традыцыйнай «славянска-грэцка-лацінскай» адukaцыі.

Да вобразу і прыкладу аднаго з грэцкіх клясыкаў, «бацькоў гісторыі» — да вобразу і прыкладу Фукідыда звязватаеца Гэрберт у праграмным вершы «Чаму клясыкі», дзе ставіцца пытаньне пра тое, «якім трэба быць гісторыку». Пытанье гэтае — зусім ня марнае і ў нашыя дні — было ў свой час зъместам і назвой

⁴⁵ Лелевель И. Каким надлежит быть историку... С. 140.

⁴⁶ Яго згадваў вядомы польскі антычнік праф. В. Мадыда ў артыкуле «Жывыя каштоўнасці грэцкай літаратуры» (Madyda W. Żywe wartosci literatury greckiej // Grecja współczesna i starożytna. PAN. Kraków, 1960).

працы Лялевеля (1818), дый наагул вельмі характэрнае для польскай гістарычнай думкі, для польскіх гісторыкаў, якіх заўсёды адрознівала (карыстаючыся словамі Лялевеля з таго артыкулу) «жывое маральнае пачуцьцё», якія заўсёды былі маралістамі. Мараліст — улюбёнае самаакрэсленне Гэрбэрта ў ягонай лірыцы. Маралістам называе ён сябе і ў вершы «Эпізод», дзе «ў папулярнай форме» апавядыае сваёй каханай

...ўсю мудрасьць
двуҳ запаветаў
прапокаў астролягаў
філёзафаў з саду
і філёзафаў з кляштароў*.

То бок усю гісторыю этыкі. Да чаго ж яна зводзіцца, гэтая мудрасьць?

...гучыць гэта прыкладна так
— ня плач
— будзь настойлівай
— пабач — усе людзі...

Гэрбэрт не баіцца прапаведаваць такія ж банальныя ісьціны гісторыкам і паэтам, як прапаведаваў іх Лялевель: «гонар і праудзівасьць гісторыка», неабходнасць мець «справядлівы і шляхетны характар». Не баіцца Гэрбэрт і хрэстаматыйнасці фукідышаускага аповеду пра яго, Фукідыша, уласны ўдзел у апісанай ім вайне.

у чацвертай кнізе «Пэляпанэскай вайны»

Фукідыш расказвае пра свой няўдалы паход

сярод доўгіх прамоваў правадыроў
бітваў аблогаў паморкаў
густое сеткі інтыгаў
дыпламатычных манэўраў
гэты фрагмэнт нібы голка
у стозе сена

афінская калёнія Амфіполь
трапіла ў руکі спартанцаў
бо Фукідыш не пасьпеў ёй на дапамогу...

* Тут і далей пераклад С. Мінскевіча.

УЛАДЗІМІР БРЫТАНІШСКІ

*...Фукідыд кажа толькі
што меў ён сем караблёў
што была зіма
і што ён съпяшаўся...**

Ня только праўдзівасьць і неперадузятасьць, ня только пісьменьніцкая мужнасць прыщагваюць Гэрбэрта ў кнізе Фукідыда. Фукідыд меў съмеласьць займацца гісторыяй — для яго — найноўшай. Згадаем ягоны ўступ: «Фукідыд афінянін напісаў гісторыю вайны... Пачаў ён сваю працу адразу пасля пачатку вайны...» Вось яно, гэтае спалучэнне гісторыі і сучаснасці, якое адзінае цікавіць Гэрбэрта.

Фукідыд спадзяваўся, што ягоны аповед «знойдуць карысным усе тыя, хто хоча падумаць пра верагоднае мінулае, якое можа, праз уласцівасці чалавечага прыроды, паўтарыцца калі-небудзь у будучым у тым самым ці падобным выглядзе».

Памятаць пра будучыню заклікае Гэрбэрт, звяртаючыся і да прафэсійных гісторыкаў, і да паэтаў. Ён не прызнае за паэтамі права на нейкі асаблівы «паэтычны гістарызм». У нарысе «Лябірынт над морам» ён з гонарам падкрэслівае, што бацька гістарычнай паэзіі Гамэр выявіўся надзейнай крыніцай. «Гамэр ніколі не падводзіў археолігіяй», — нагадвае Гэрбэрт. Гістарызм — адзіны для ўсіх: паказаць верагоднае мінулае і верагодную сучаснасць. Толькі тады гісторыкі і паэты могуць спакойна і сумленна зазірнуць у очы будучыні.

1974

*Пераклада з расейскай Марына Шода паводле: Владимир Британишский.
Об историзме Херберта // Збигнев Херберт. Стихотворения. — Санкт-Петербург, 2004.*

* Пераклад А. Хадановіча.

РАДАСЛАЎ КАЛЕТА

Паміраньне Гэрбэрта: маналёг пра «Эпілёг буры»

Прысьвячаю спадарынням Цэцылі Вечорэк
і Рэнаце Крэцінскай-Мажэц

Выданьне, якое абмяркоўваецца ў аглядзе:

Herbert Z. Epilog burzy. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1998.

Дзесяць гадоў таму ва Ўроцлаве выйшлаў друкам «Эпілёг буры» — апошні зборнік вершаў Зьбігнева Гэрбэрта. Гэрбэрт памёр у 1998 годзе, разам з паэтам са сцэны сышоў і Пан Когіта — пэрсанаж, які і дагэтуль мае вялікае кола прыхільнікаў. Вокладка з карцінай Джарджонэ «Бура» была зробленая паводле праекту Гэрбэрта. У назіве фігуруе катэгарычнае — эпілёг. Выходзіць, Гэрбэрт прадчуваў канец і склаў свой паэтычны запавет?..

Варта было б запытаць яшчэ пра адну рэч: ці ёсьць «Эпілёг буры» сапраўды эпілёгам Зьбігнева Гэрбэрта, ці гэта, аднак, *sic generis*¹ пралёг? У Польшчы бесъперастанку ладзяцца фэстывалі паэзii Гэрбэрта, навучальныя ўстановы адна за адной атрымліваюць яго імя (існуе нават Клуб гэрбэртаўскіх школаў), запісваюцца кружэлкі зь яго вершамі, і г. д. Сымерць, можна сказаць, «ажывіла» зацікаўленасць Гэрбэртам, звярнула на яго ўвагу. Яго, як і раней, чытаюць, камэнтуюць, памятаюць, што наканавана далёка на ўсім памерлым творцам. Можа быць, знакава тое, што год сымерці Гэрбэрта (1998) у Польшчы быў годам Міцкевіча (1798—1855) з нагоды 200-х угодкаў нараджэння паэта. 2008 год абвешчаны годам Гэрбэрта (1924—1998) з нагоды 10-х угодкаў паэтавай сымерці. Гэта доказ вялікага прызнанья. Хто б мог падумаць, што яно не прымусіць сябе чакаць надта доўга? Но, здавалася, пры жыцці Гэрбэрт быў «вялікім лузэрам» — не атрымаў Нобэлеўскай прэмii, хоць і быў намінаваны; прайграў Чэславу Мілашу, зь якім быў уступіў у съветапоглядную спрэчку; водгульле гэтай спрэчкі выразна праступае ў некаторых яго вершах².

РАДАСЛАЎ КАЛЕТА

У гэтым кароткім нарысе я хацеў бы апісаць постаць самога паэта, атмасфэру, якая атачала яго цягам апошніх гадоў жыцьця і адразу пасля пахаваньня, а таксама прадставіць яго ўнутраны разлад з сабою, адлюстраваны ў апошнім зборніку вершаў. У ім няма твораў, якія апавядалі б выключна пра сыход з гэтага съвету, але я засяроджуся на тых, якія тым ці іншым чынам паказваюць згасанье Гэрбэрта, яго паміранье, тое, як ён дае альбо не дае сабе рады з усьведамленнем надыходзячай съмерці.

Напачатку варта сказаць хоць бы слова пра тое, якім чалавекам быў Гэрбэрт. Паслухаем яго сябра Зыдзіслава Найдэра:

Ён увесь час разрываўся паміж самаіроніяй і зазіраньнем пад забаўную падкладку рэчаіснасці. (...) Ён рабіў уражаньне шальмаватага маладога чалавека. (...) Яго стыль жыцьця быў шалёна свавольны. Ён меў багатыя веды, асабліва ў галіне гісторыі мастацства, гісторыі філізофіі, увесь час чытаў, увесь час вучыўся. Чытаў шмат антычных філёзафаў. Шмат Платона. (...) Памятаю атмасферу размоваў са Збышкам, атмасферу нястомнага паэтычнага свавольства. Ён прамяніўся абаяльнасць, прамяніўся чароўнасць³.

Цікавыя выказваныні польскіх дзеячаў культуры сустракаем таксама ў публікацыях, што зьявіліся ў прэсе да 72-х угодкаў народзінаў паэта. Лешак Электаровіч:

Зьбігнеў Гэрбэрт — жывая легенда польскай паэзii. У яго даробку — як мінімум некалькі дзясяткаў паэтычных шэдэўраў. Гэта вельмі шмат паводле самых строгіх сусьеветных мерак. I ў гэтым вымярэнні творы застануцца ў паэзii назаўжды. А побач зь імі — і рэшта: творы цудоўныя, творы выдатныя. Гэта ня толькі верши, але і п'есы, і прыўкрасныя эсэ. Папулярнасць твораў роўная іх выбітнасці⁴.

Анджэй Жулаўскі:

Паэтаў, надзеленых слыхам яснага мысленія, так мала, і таму я цаню іх так высока. Таму мне так дарагі Зьбігнеў Гэрбэрт, а менавіта ягоная трапнасць. У трапнасці яго фармулёвак маральная беззаганнасць зъмешваеца з дарам праніклівасці, як смак слова зь дзіцячым зъдзіўленнем сталенію⁵.

¹ Свайго кшталту (лац.).

² Я маю на ўвазе вершы «Хадасевіч» і «Baўki». Гл. таксама: B. Urbankowski. Coś więcej niż kłotnia z Miłoszem / Poeta, czyli człowiek zwielokrotniony. Szkice o Zbigniewie Herbercie. Radom, 2004. S. 183—186.

³ Выказваныне З. Найдэра паводле: W. Rymkiewicz, J. Wróbel. Pierwsze wspomnienie. O przyjaźni ze Zbigniewem Herbertem mówi Zdzisław Najder // Życie. 1—2 жніўня. 1998. Варта пазнаёміцца і з іншымі ўспамінамі пра Гэрбэрта, гл.: Upór i trwanie. Wspomnienia o Zbigniewie Herbercie. — Wrocław, 2000.

⁴ Выказваныне Л. Электаровіча паводле: Włókna duszy i chrząstki sumienia // Solidarność. 29 каstryчніка. 1996.

⁵ Таксама.

Кішыштаф Пясеvіч:

Цудоўны паэт, прыўкрасны празаік. Ён вельмі патрэбны нам усім⁶.

Пётар Шчэпанік:

Не магу перастаць зъдзіўляцца яго нязломнасці, якая ў час вайны і ў пэрыяд сталінскага тэрору межавала з герайзмам. Як ні парадаксальна — мяжусе і сёньня...⁷

На фоне працытаваных выказваньняў можа зъдзівіць той факт, што Зьбігнеў Гэрбэрт доўгі час быў невядомым, неадкрытым. Ці съведчыць гэта пра яго съціласць, унутраную цішыню? Ці пра штосьці іншае? Пшэмыслаў Гінтройскі:

Зьбігнеў Гэрбэрт, на мой погляд, — вяршины сусьветнай паэзіі сучаснасці. На мяжы 1960—1970-х гг. я вучыўся ў адным з найлепшых ліцэяў Варшавы (імя Т. Рэйтана), цягам чатырох гадоў на ўроках польскай мовы прозвеiша Гэрбэрта гучала паstаянна — такі быў час. Сёньня, як гаворыцца, час ня той, і пра Гэрбэрта чуваць зрэдчас, ён па-ранейшаму вялікі адсутны⁸.

Канечне, такі стан рэчаў панаваў асабліва сярод моладзі, якая слаба ведала Гэрбэрта, калі ўвогуле ведала. На слыху быў хутчэй Мілаш, бо Мілаш быў набэлістам. Сёньня, аднак, заўажныя зьмены: ладзяцца конкурсы дэкламацыі для школьнікаў, а ў межах Варшаўскай восені паэтаў налепкі зь вершамі былі зьменшчаныя нават у грамадzkім транспарце.

Тут для парадку варта згадаць колькі фактаў зь біографіі Гэрбэрта⁹. Ён нарадзіўся ў Львове, то бок на памежжы культуры. З гэтага ж памежжа паходзілі іншыя вялікія творцы, напрыклад Адам Міцкевіч і Чэслаў Мілаш. Гэрбэрт атрымаў праўніцкую і эканамічную адукцыю ў Кракаўскай гандлёвой акадэміі і Ўніверсytэце Мікалая Капэрніка ў Торуні. Цікавіўся таксама філазофіяй. У час польскага сацрэалізму¹⁰ ня ўдзельнічаў у культурным жыцці, працаваў на выпадковых пасадах па розных спэцыяльнасцях, найперш эканамічных. На старонках прэсы дэбютаваў у 1948 годзе як паэт, але толькі ў 1956-м выдаў першы зборнік «Струна съятла». Хоць ягоныя вершы прынеслы яму значную вядомасць, ніводнай прэміі на радзіме ён тады не атрымаў: яго геній ацанілі толькі за мяжою. Ён стаўся ляўрэатам прэмій Нікалаюса Ленаў (1965) і Готфрыда Гэрдэра (1973). Шмат

⁶ Выказванье Л. Электаровіча паводле: Włókna duszy i chrząstki sumienia // Solidarność. 29 каstryчніка.

⁷ Тамсама.

⁸ Выказванье П. Гінтройскага паводле: Włókna duszy i chrząstki sumienia // Solidarność. 29 каstryчніка.

1996. Выказванье гэтае ўжо неактуальнае — шкада, што толькі пасля съмерці Гэрбэрта.

⁹ Падрабязыней: B. Urbankowski, op.cit., J. Siedlecka. Pan od poezji. O Zbigniewie Herbertie. Warszawa, 2002.

¹⁰ 1949—1955 гг. (Заўв. перакладчыка.)

РАДАСЛАЎ КАЛЕТА

падарожнічаў па Эўропе і ЗША, дзе чытаў лекцыі пра паэзію, польскую і эўрапейскую літаратуры. Улетку 1998 году сыйшоў у лона Абраама.

Мой съветлай памяці дзядзька Зьбігнеў Гэрберт доўгі час пакутаваў на цяжкую хваробу. Мабыць, музансацьць, зь якой ён нёс свой крыж, была прычынай таго, што блізкія не заўважылі, што набліжаецца скон. Ён змагаўся зь ім з поўным яго ўсьведамленнем, пра што яскрава съведчыць зборнік вершаў «Эпілёт буры»¹¹,

— піша Рафал Жаброўскі, пляменынік паэта. Менавіта «Эпілёт буры» як найлепей адлюстраваў тагачасны «стан душы Пана Когіта».

Калі Зьбігнеў Гэрберт паміраў, бушавала бура. Менавіта яе стыхія дае назуву зборніку. Можна парашаць буру з самім паэтам, а яе эпілёт — з канцом яго жыцця. Эпілётам можа быць і паэзія, а эпілётам буры — спроба патлумачыць тое, што адбылося¹².

Назва (...) нясе ў сабе лёгкае адценъне самаіроніі.

Жыцьцё (ператворанае ў верши) выявілася «бурай», пастаянным віраваньнем хаосу, а ня добра складзенай сымфоніяй¹³.

«Эпілёт буры» — паэтычнае пасланьне выключнай сілы, гэта свайго кішталту тастамэнт, якога не пакінуў ніводзін іншы паэт¹⁴.

Няскончаная паэма «Эпілёт буры» — адначасова і тастамэнт.

Няскончаны, і таму шматзначны, але ці не найважнейшыя пункты былі напісаныя¹⁵.

«Эпілёт...» — гэта погляд ex post на падзею.

Ён ахоплівае і спрабуе патлумачыць рэч, якая толькі што адбылася, — і хоць паветра яичэ дрыжыцца ад гэтага consummatum est¹⁶, даکладныя формы здаражнення зацьвярдзелі назаўсёды¹⁷.

Без сумневаў: «эпілёт буры» — гэта эпілёт жыцьця, а таксама «жыцьця, ператворанага ў верши» (...) гэта таксама эпілёт старасьці, якая зазнае хваробу і пакуты, эўфэмістычны сынонім паміранья і съмерці¹⁸.

¹¹ R. Żebrowski. Niespodziewany koniec lata // *Życie*. 1—2 жніўня. 1998.

¹² J. Kornhauser. Uśmiech Sfinksa / Poznawanie Herberta 2. Укладаньне і ўступ A. Franaszek. Kraków, 2000. S. 95—96.

¹³ J. Łukasiewicz. Ostatnie książki Herberta / Poznawanie Herberta 2. S. 89.

¹⁴ D. Mazurek. Kresy. 1998. Nr 3. S. 157—159. Паводле: J. Brzozowski. «Epilog burzy» / Twórczość Zbigniewa Herberta. Studia. Red. M. Woźniak-Łabieniec, J. Wiśniewski. Kraków, 2001, S. 277.

¹⁵ B. Urbankowski. «Epilog burzy» — niedokończony poemat (1998) / B. Urbankowski. Poeta, czyli człowiek zwielokrotniony... Ibidem. S. 426. Гл. таксама: Epilog burzy (1998). S. 408—418.

¹⁶ Скончана! (лац.) — апошнія слова Іесуса Хрыста на Гальгоце.

¹⁷ B. Stelmaszczyk. Epilog na odejście. Ostatnie przesłanie poetyckie Herberta / Twórczość Zbigniewa Herberta... Ibidem. S. 315.

¹⁸ Я. Бжазоўскі. Таксама. С. 286.

Вершы, зъмешчаныя ў гэтым зборніку, — чыстая, асабіста-рэфлексійная лірыка. Паэт ясна ўсьведамляў сітуацыю, у якой апынуўся, і ведаў, што гэта будуць яго апошняі творы. Праз свае тэксты ён, здаецца, гаворыць, што гатовы ў любую хвіліну памерці, прымае съмерць годна, не пратэстуючы. Пра гэта можа съведчыць, напрыклад, верш «Пан Когіта. Бягучас становішча душы»:

*Зъ нядайняга часу
Пан Когіта
носіць душу
на плячы*

*гэта азначае
стан гатоўнасці.*

Паміранье апісваеца тут ляпідарна і адстаронена. Гэрбэрт ня піша пра сябе, ня піша ад першай асобы, ён безуважна апісвае стан душы Пана Когіта. Гэта стварае пагрозылівую атмасферу, бо вядома, пры якіх акалічнасцях паўстаем гэты верш, вядома, што гаворка насамрэч — пра аўтара. Гэрбэрт, аднак, не падае выгляду, што гэта так, пачынае з чытаком гульню, зъвяртается да іроніі, як бы кпіць зь сябе:

*разъмяшчэнъне
душы на плячы
далікатная апэрацыя
належыць зъдзяйсніць яе
без гарачкавай мітусыні (...)*

*душа аматарка
мяняць інастасі
цяпер яна скала
убіла кіпці
ў левае плячо Пана Когіта
чакае*

*быць можа пакіне
цела Пана Когіта
ўва съне*

*альбо ў съячле поўнага месяца
поўнай съядомасці
прагучыць развязтанъне
кароткае як съвест
трэснутага люстра (...)*

Гэтыя слова гучаць нібы інструкцыя, як памерці хораша. Тут не відаць ані неспакою, ані страху, так цесна звязаных са съмерцю. Замест гэтага — спакой, падрабязны рэцэпт таго, як належыць рыхтавацца да адыходу. Тут няма эмоцый, толькі ўзважанае апісаньне. Як вынік, эмоцыі апаноўваюць чытача. Ваганьне мы назіраем у адным моманце — калі душа пакідае Пана Когіта. Гэта адзіная невядомая. Складаецца ўражанье, што гэты верш выконвае функцыю бальнічнага манітора, на якім сочаць за жыццёвымі функцыямі хворага, які да яго падключаны: яго задача — інфармаваць пра актуальны фізычны стан пацыента, які да яго падключаны. Верш гэты — у адрозненіне ад манітора — інфармуе пра стан душы, а ня цела. Зводка гаворыць нам, што душа сядзіць на плячы, яна гатовая да «разывітання кароткага як сьвіст / трэнутага люстра». Люстра — шматзначны сымбалъ¹⁹, але для мяне гэта найперш сымбалъ крохкасці. Гэтая гэрбэртаўская мэтафара — апісаньне съмерці, а съмерць заўсёды кажа нам пра крохкасць жыцця.

Гэты «стан гатоўнасці» падказвае паэту, што трэба ўпараткаваць справы. Ён дзякуе людзям, якіх сустрэў у жыцці, за тое, што шмат чаму ад іх навучыўся і шмат чаго ад іх даведаўся. Асабліва важным чалавекам была для яго бабуля, якая пераказала яму многія жыццёвые ісціны і мудрасці і якой ён прысьвяціў верш «Мая бабуля»:

(...) зъ яе каленаў
мне тлумачыўся
сусъвет
ад пятніцы
і да нядзелі

ўсёчутны
я спазнаў
яе навукі²⁰ ...

Чаму я лічу, што гэты верш — ускосна — таксама пра паміранье? Таму што калі чалавек усъведамляе свой адыход, ён звычайна вяртаецца ў думках да пачатку свайго жыцця — да дзяцінства, бацькоў і людзей, якія паўплывалі на фармаваньне яго съветапогляду і духоўнае разывіццё. Мы дазнаемся, што такай важнай асобай для паэта была і бабуля, якой ён надзвычай удзячны («я спазнаў / яе навукі»), пра што съведчыць і тое, што гэты верш распачынае зборнік, адкрывае яго, што можа быць мэтафарай: маўляў, бабуля таксама была пачаткам, адкрыцьцем.

¹⁹ Гл.: W. Kopaliński. Słownik symboli. Warszawa, 1990. S. 206.

²⁰ Пераклад Інэсы Кур'ян. Цыт. паводле: З. Гэрберт. Рапарт з гораду ў аблозе. Выбранныя творы. Укладальнік і рэдактар Андрэй Хадановіч. Wrocław: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 2006. S. 229. (Зайў. перакладчыка.)

цём жыцьця і ў жыцьці. Можа быць, калі б не яна, Гэрбэрт ня меў бы такой вышуканай уражлівасьці, маральнасыці — быў бы іншым чалавекам і іншай была б яго творчасьць. Гэта бабуля займалася яго рэлігійным выхаваньнем. «Гэрбэрт правёў дзяцінства пад моцным уплывам бабулі, армянкі з паходжаньня, выхаванай у традыцыі ўсходній царквы»²¹. Напрыканцы жыцьця, асабліва калі мы ўсьведамляем, што гэта — канец, чалавек аналітычнага складу прыгадвае асобы і падзеі, якія былі значэннымі ў яго жыцьці. Мы ведаем, што Гэрбэрт атрымаў грунтуюне рэлігійнае выхаваньне, таму вершы на такую тэму не зьдзіўляюць. Гэта можа быць вяртаньнем да малітваў, якім навучыла бабуля, да духоўнасыці, якую ўнук назіраў у ёй. «Трэбнікаў» некалькі, і яны съледуюць адразу за вершам пра бабулю. У «Трэбніку» «Госпадзе, / я ведаю палічаныя дні мае...», паводле маёй вэрсіі, паэт зводзіць рахункі з сумленьнем, спрабуе паяднацца з Богам, прызнае правіны і адчувае глубокі смутак, які вынікае з немагчымасьці выправіць памылкі:

*Госпадзе
 я ведаю палічаныя дні мае
 засталося іх няшмат
 Адно каб мне яичэ пасъпець сабраць пясок
 якім прыкрыюць мой твар*

*не пасъпю ўжко
 задаволіць пакрыўдженых
 ані выбачыцца перад усімі
 якім я ўчыніў быў зло
 таму смуткуе мая душа²².*

Паэт падсумоўвае сваё жыцьцё. Ён знаходзіць у ім безыліч памылак, кепскіх рашэнняў, мітусынню, разлад і неспакой. Якое ж чалавече вымярэньне ў гэтага твору — ён закранае пытаныні ўніверсальныя, пытаныні, датычныя любога чалавека! Выбар, ад якога залежыць наша жыцьцё і тое, ці будзем мы шчаслівия. Паэт не цураецца сваіх няўдачаў. «Трэбнік» — своеасаблівая споведзь-малітва паэта, перад Богам і самім сабою. Гэта пакута чалавека, жыцьцё якога не было ўсыпане ружамі і які пад яго канец прызнае свае памылкі, але ведае, што ня здолее ўжо іх выправіць. Яму ня ўдаца, хоць ён бы гэтага прагннуў.

(...) жыцьцё маё
 павінна споўніць круг (...)

²¹ K. Jeleński // Zeszyty Literackie. Nr 58; J. Siedlecka. Ibidem. S. 11.

²² Пераклад Юрася Бушлякова. Цыт. паводле: З. Гэрбэрт. Рапарт з гораду ў аблозе: Выбраныя творы. Укладальнік і рэдактар Андрэй Хадановіч. Wrocław: Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, 2006. С. 281. (Зад. перакладчыка.)

РАДАСЛАЎ КАЛЕТА

але цяпер я бачу дакладна (...)
спалучаныя кепска колеры і слова
гул дысананс
гам хаосу (...)

чаму
маё жыцьцё
не было што кругі на вадзе
абуджаным у неабсяжных нетрах
пачаткам які расьце
зъбіраецца ў пласты ступені складкі
каб спакойна сканаць
ля тваіх неадтаемненых каленяў²³.

Як паэту непамысна ад вершу, кампазыцыя якога ня надта ўдалася, так і чалавеку непамысна ад свайго жыцьця, якое не цякло гарманічна, у згодзе з Божымі прыказаньнямі. У гэтым вершы адчувальна прага такой гармоніі і ідэалу. Штосьці, да чаго паэт імкнуўся ў літаратуры, не ўдалося яму ў жыцьці. Гэта сумная канстатация — такія ўзрушальныя прызнаныні здольны рабіць толькі чалавек, які, пасля рэфлексіі над сваім жыцьцём, паўстаў перад Творцам у сваім праўдзівым абліччы.

Пра паміраныне шмат кажуць і іншыя вершы з цыклю «Трэбнік» (іх усяго чатыры). Згоду з лёсам і Богам відаць у вершы, які адкрывае цыкл:

Госпадзе, складаю Табе падзяку за шпрыцы з голкай, тоўстай і тонкай, як волас, бандажы, лейкаплястыр, лагодны кампрэс, дзякую за кропельніцы, мінеральныя солі, катэтары, а найбольш за снатворныя пілюлі зь імёнамі рымскіх німфаў,
яны такія добрыя, бо просяць, нагадваюць, замяняюць съмерць²⁴.

Гэты пералік такі скрупулёзны, бо названыя прадметы ў той час складалі важную частку яго жыцьця, суправаджалі яго пакуты. Інакш цячэ час, іначай успрымаецца атачэныне, робяцца заўажнымі дробязі і ўласная слабасць, калі жыцьцё наўпрост залежыць ад катэтараў, таблетак і кропельніцаў.

Такога спакою, аднак, няма ў вершы «Апошні прыступ. Мікалаю», у якім паэт ужывае вайсковую мэтафорыку. Гаворка пра мундзіры, роты, каманды і артылерыйскі агонь. Гаворка пра барацьбу з хваробай — барацьбу не на жыцьцё, а на съмерць. Таму тут няма спакойнага даверу дзіцяці, а ёсьць раздражненыне, зацятасць абароны.

²³ З. Гэрбэрт. Тамсама. С. 231. (Зайв. перакладчыка.)

²⁴ Пераклад Марыны Казлоўскай. Цыт. паводле: З. Гэрбэрт.— Рэканструкцыя паэта. — Мінск: Логвінаў, 2008. (Зайв. перакладчыка.)

(...) вось мы ідзем разам на чале нашых ротаў
у розных мундзірах розных камандах але мэта адна
выжыць

(...) лявеінны агонь артылерыі
гэты паскуднік Паркінсон што так доўга боўтаўся недзе
але ўрэшце прысьпей нас (...) раптам нам нагадаў
што гэта яичэ не канец што яичэ ня скончылася
гэта вайна, каб ёй трасца.

Падобным, хоць і мацнейшым па рыторыцы, ёсьць верш «Кол», у якім боль — кампазыцыйная дамінанта: увесь час гаворыцца пра «ўраганную атаку цяжкой артылерыі болю». Паэт бясцільны перад такім перажываньнем, ён нават не спрабуе бараніцца («ўсе далі драпака раняючы па дарозе апошняя загады»). Боль парализуе, думаеш не пра Бога — думаеш толькі пра тое, што баліць. І гэта безнадзейнае становішча, невыносная пакута перадаецца як «выцьцё пад ніzkім цёмным небам / пасаджанага на кол». Цяжка ўявіць абстрактны боль, лягчэй выклікаць вобраз пасаджанага на кол, з постацьцю якога асацыюеца неверагодная пакута. Насаджэнье на кол азначае ня толькі жахлівы боль, але і найгоршае пакаранье, прыніжэнье і ганьбу. Боль таму мацнейшы, што прыніжае чалавека, адбірае ў яго здольнасць быць чалавекам напоўніцу, годным, самастойным і моцным. А тое, што ён ужо не такі спраўны, як колісъ, раніць дадаткова — выклікае ўнутраны боль, боль душы. Працяг матыву адсутнасці былой фізычнай моці назіраеца ў вершы «Час»²⁵, поўным развагаў, рэфлексіі і супяречнасцяў:

вось жыву ў розначасці (...)
нерухомы, то бок, у бясчасці, бо ня рухаецца маё цела (...)
вось жыву ў розначасці, нерухомы і забясьпечаны
ўсімі рухамі, бо жыву ў прасторы як частка прасторы (...)
вось жыву ў розначасці, не йснуючы, нерухомы да болю
і да болю рухавы й ня ведаю ясна, што дадзена мне, а што
назаўсёды аднята

Гэта нагадвае верш пра старасць — дзіўны час, калі ты ўжо не актыўны («ня рухаеца маё цела»), але працягваеш жыць («жыву ў прасторы як частка прасторы»). Гэта час, калі чакаеш канца, час падсумаваньняў, калі лёгка ацаніць, «што дадзена (...), а што назаўсёды аднята». Гэта жыцьцё «ў розначасці», завісаньне паміж, нібы стаіш на мосьце — а не на адным зь берагоў. Менавіта такі час я назваў бы паміраньнем — станам паміж жыцьцём і съмерцю. Гэта як бы адсутнае жыцьцё, што ў вершы фармулюеца словамі «жыву (...) не йснуючы».

²⁵ Гл. таксама: K. Pietrych. W strefie lirycznej / Twórczość Zbigniewa Herberta... S. 310.

РАДАСЛАЎ КАЛЕТА

У іншым творы — «Скрут галавы» — з аднаго боку відаць, што паэт гатовы да съмерці, а зь іншага бачная яго трывога, што ня ўсе справы застануцца як сълед скончаныя. Ён, здаецца, прамаўляе: ну добра, але што будзе далей, калі мяне ўжо ня будзе? Тым ня менш, ён добра духоўна падрыхтаваны, яму ня трэба — як герою «Сёмай пячаткі» Бэргмана — гуляць са съмерцю ў шахматы. Хаця, хто ведае?..

Гэрбэрт выказвае занепакоенасць, што ў яго зямных справах пануе «вэрхал». Ён хацеў бы ўпарадкаваць усё перад «ад'ездам на вакацыі». Ён, аднак, прыходзіць да высновы, што ня можа «не апанаваць стыхіі» і што ўсё і так будзе «ісьці як і йшло» нават безь яго. Штосьці, канечне, зъменіцца, калі ён нарэшце «зъедзе на вакацыі», але не нагэтулькі, каб не ісьці далей, як і дагэтуль. Заўважная таксама значная розніца паміж двумя творамі: «Пан Когіта. Бягучae становішча душы» і «Скрут галавы». У першым паэт дэманструе, што гатовы выправіцца на той съвет, у другім жа як бы гаворыць, што яшчэ ня зъдзейсьніў усяго заплянаванага, што для эпілёту надта рана. Мэта гэтага кантраstu — ня толькі даць чытачу прастору для інтэрпрэтацыі, але і паказаць праўдзівае становішча душы Пана Когіта — яе супярэчнасці і дылемы.

Зборнік заканчваеца вершам «Тканіна».

*Лес ніцяў пальцы вузкія і красны вернасці
чаканьня цёмны хісткі сынус
не пакідай мяне драбочак успамінаў
мне аддзялі сваёй бязъмернасці*

*Сумленыне ледзь мігціць стук аднастайны
адмервае гады стагодзьдзі выспы
перапраўляючы на бераг блізкі
ладзьдзю і ўток аснову й саван*

У вершы гэтым мы маем справу зь съмерцю, з чаканьнем пераходу па мосце на іншы бераг, ці хутчэй з антычным вобразам пераправы праз Стыкс («перапраўляючы на бераг блізкі») — гэта, уласна, эпілёт перад тым, як пакінуць сцэну, апошнія слова перад сустрэчай са съмерцю.

Зьбігнеў Гэрбэрт памёр падчас буры ранкам 28 ліпеня. Гэтае прадчуваныне буры ў нядайна выдадзеным зборніку будзе існаваць вечна, замацаванае пазычным разъвітаньнем са съветам. «Эпілёт буры» стане пралёгам да пасьмяротнага жыцьця творчасці Гэрбэрта, які будзе з намі і наступнымі пакаленнямі, бо такія, як ён, не зьнікаюць, нават паміраючы²⁶.

²⁶ H. Zaworska. Życie wieczne Pana Cogito // Wprost. 9 жніўня. 1998.

І сапраўды, «Эпілёг буры» — гэта пралёг, штосьці новае, што замыкае — вядома ж — адны дзьверы, але ў той жа час адмыкае шмат іншых. Ён зъмяшчае вершы, у якіх Гэрбэрт прадставіў пачуцьці чалавека, які памірае, — таму гэтая паэзія прыгожая і ўзрушальная, такая сугестыўная і актуальная, яна кранае сэрца і розум. Гэтая кніга перадусім — пра блізкую съмерць, паміранье. Гэрбэрт усьведамляе скон, які набліжаецца.

«Эпілёг буры» — сапраўднае разьвітанье. Лепей, мацней, ёмісцей пра съмерць пісаў толькі ён сам (Зьбігнеў Гэрбэрт. — Р. К.) Закранаючы чужую съмерць, пісаў пра ўласную²⁷.

Паэт усьведамляў, што сыходзіць, паволі пакідае сцэну жыцьця і паэзіі. Найяскравей пра гэта съведчыць верш «Канец»:

*А цяпер мяне ня будзе на ніводным
групавым здымку (годны доказ маёй съмерці
ва ўсіх літаратурных тыднёвіках сьвету)*

*(...) няма мяне і няма суцэльная пустка
нават калі б сабраў усю волю ў адзінае полымя
ня змог бы нават на імгненьне ў сполаху магнію
заіснаваць ат жа няма
і баста
вось так дэспатычна няма²⁸.*

Гэта прадчуванье ўласнага фіналу і фрынас па сабе, аналіз сітуацыі пасля ўласнай съмерці, позірк на яе з пазыцыі назіральніка, і нават у нейкім сэнсе заіранье съмерці ў твар. Съмелы ўчынак, не пазбаўлены, аднак, самаіроніі. Але гэта не зусім «bast»:

Вечнасьць Пана Когіта ў руках Бога, бо яго стварыў Зьбігнеў Гэрбэрт. Што будзе зь вершамі, залежыць ад нас усіх, чытачоў. Без усялякіх сумневаў, яна будзе жыць у наступных пакаленінях, бо гэта адзін з найвыбітнейшых паэтав XX стагодзьдзя. Чытайма яго ўважліва, пазъблягайма любых стэрэатыпаў успрыманьня²⁹.

Зьбігнеў Гэрбэрт сышоў — засталіся хвалючыя творы. Паэт быў пахаваны ў Варшаве на Паванзкоўскіх могілках, дзе зь ім разьвіталіся родныя, сябры, па-

²⁷ Т. Jastrun. Pan Herbert // Polityka. Nr 32. 8 жніўня. 1998.

²⁸ Пераклаў Серж Мінскевіч. Цыт. паводле: З. Гэрбэрт.— Рэканструкцыя паэта. — Мінск: Логвінаў, 2008. (Заўв. перакладчыка.)

²⁹ H. Zaworska. Życie wieczne Pana Cogito // Wprost. 9 жніўня. 1998.

РАДАСЛАЎ КАЛЕТА

літыкі, прадстаўнікі культуры і чытачы. Кажуць, цырымонія пахаваньня была гэткая ж съціплая, як і жыцьцё паэта. Тагачасны прэм’ер-міністар Польшчы Ежы Бузэк разьвітаўся з Гэрбэртам словамі:

Яго жыцьцё пачалося ў яго любімым Львове, а скончылася ў сталіцы, тут у Варшаве. Зьбігнеў Гэрбэрт знойдзе вечны спакой у месцы, дзе ляжаць Тадэвуш Гайцы, Кышштаф Каміль Бачынскі і іншыя з пакалення Калюмбаў³⁰. Заўтра зноў праб’е гадзіна W³¹. Мы зноў сустрэнемся на Павонзках³². Сёння да нябачнага войска далучаецца чарговы жаўнер. Ён мог бы паўтарыць слова свяятога Паўла: «Змагаўся я ў добрым змаганьні, шлях закончыў, веру захаваў»³³.

Біскуп Юзаф Завіткоўскі казаў:

Музы маўчаць, калі паэты ідуць на неба. Князь паэтаў, найвялікішы з львоўскіх арляннятаў (...) — сыходзіць. Варшава памятае цябе, і народ цябе памятае. Перадай ад нас прывітаньне Камілю Бачынскаму і іншым Калюмбам, якія ішли на съмерць па чарзе, як камяні, якія Бог кідаў на бастыён³⁴, і скажы ім, што ўжо надышоў час, каб мы ваявалі любоўю³⁵.

Ксёндз Веслаў Невяглоўскі, душпастыр творчых асяродкаў (кіраваў набажэнствам) прамовіў:

Гэрбэрт — перадусім творца і мысьляр, паэт культуры і паэт мэтафізыкі, паводле словаў адных, паэт палітычны, паводле словаў іншых — філязофскі. Яго ўспрымаюць як аўтара шэдэўраў польскага мастацтва, але перадусім ён быў чалавекам. Маналітны ў паставе і творчасці, далікатны і цьвёрды, апантаны і ўзважаны, адстаронены, унікальны, нязломны. Не скарыўся ідэалёгіям, інтэлектуальным модам і міражам постмадэрнасці. Плаціў вялікую цену за сваю ўражлівасць і бескампраміснасць³⁶.

³⁰ Пакаленне польскай моладзі 1920-х — літаратаў, сталенне якіх прышла на час Другой сусветнай вайны. Многія з Калюмбаў — удзельнікі Варшаўскага паўстання. Такое азначэнне пашырылася пасля выхаду кнігі Рамана Братнага «Калюмбы. Дваждыя ўгодкі». (Заўв. перакладчыка.)

³¹ То бок, гадзіна пачатку Варшаўскага паўстання — 1 жніўня 1944 г., 17 гадзін. (Заўв. перакладчыка.)

³² Найстарэйшыя могілкі Варшавы, дзе пахавана шмат выбітных палякаў. (Заўв. перакладчыка.)

³³ Паводле: Muzy zamilkły // Życie. 1—2 жніўня. 1998.

³⁴ «Kamienie przez Boga rzucane na szaniec» — цытата з Юльюша Славацкага. Дзякуючы ўключанай у польскія школьнія праграмы кнізе Аляксандра Каміньскага «Камяні на бастыён» наўпрост асацыюецца з героямі Варшаўскага паўстання. (Заўв. перакладчыка.)

³⁵ Паводле: Muzy zamilkły // Życie. 1—2 жніўня. 1998.

³⁶ «Walczyć miłością» — цытата з Кышштафа Каміля Бачынскага. (Заўв. перакладчыка.)

Канец можа быць пачаткам, пачаткам новага этапу «жыцьця», літаратуры — Зьбігнеў Гэрбэрт таму прыклад. Пралёг пасыля нядаўняга эпілёгу ён мае дзяякуючы «помніку», бо помнік ён збудаваў, трывалейшы за медзь, які забясьпечыў яму знакамітае «ня цалкам памру». Яго творы (а дзяякуючы ім і ён сам) — несъмяротныя.

Я сьпяваю яго паэзію, бо яна вялікая, яна на ўсе часы, у ёй вялікая прыгаджосць і мудрасць, вялікая любоў да маральных каштоўнасцяў³⁷.

Нельга не пагадзіцца з Пшэмиславам Гінтроўскім — Гэрбэрт бараніў каштоўнасці, правераныя стагодзьдзямі, ажыўляў міты і сымбалі мінуўшчыны для таго, каб зь іх жывіліся наступныя пакаленіні, каб чалавек перажыў крызіс эпохі маральнага рэлятивізму, ці ўвогуле — ніглізму.

Ён належыць да асабліва каштоўнай групы кансэрватараў, якія ствараюць будучыню, традыцыяналістаў і візіянераў, якімі ў мінульым стагодзьдзі былі Міцкевіч і Норвід, Таквіль і Ньюман. У наш час творчасць Гэрбэрта можна параўнаны з творамі іншага польскага аматара мінуўшчыны хрысьціянской культуры, з тым, хто геніяльна прадбачыў эпоху, што надыходзіць. З Каралем Вайтылам — Янам Паўлам II³⁸.

Паэзія Гэрбэрта дапамагла жыць і рэжысёру Кішыштафу Занусі:

Ахвотна прызнаюся: паэзія Гэрбэрта была мне дапамогай у жыцьці. Я сабрую з Панам Когіта і ўскрай удзячны яго аўтару за тое, што ён здолеў сформуляваць маральны герайзм, паслугоўваючыся адначасова як эмоцыяй, так і рэчыяй³⁹.

Дапамагла яна і Анджэю Бярнацкаму:

Сярод бесъперстаннага шуму інфармацыі ўсё больш адчуваецца патрэба ў словах, якія ня ёсьць звычайнай інфармацыі — у словах паэзii. Усё, што піша Зьбігнеў Гэрбэрт (...) скіляе да самаканцэнтрацыі і летуценняў⁴⁰.

Зьдзіўляе той факт, што такі цудоўны ўніверсаліст не атрымаў Нобэлеўскай прэміі. Яцэк Тышнадэл бачыць у гэтым станоўчы момант:

³⁶ Muzy zamilkły // Życie. 1—2 жніўня. 1998.

³⁷ Выказванье П. Гінтроўскага паводле: Włókna duszy i chrząstki sumienia // Solidarność. 29 каstryчніка. 1996.

³⁸ Тамсама.

³⁹ Тамсама.

⁴⁰ Włókna duszy i chrząstki sumienia // Solidarność. 29 каstryчніка. 1996.

РАДАСЛАЎ КАЛЕТА

Гэрбэрт, такім чынам, не належыць да «сонму», у якім знаходзіцца шмат другарадных пісьменьнікаў (такія густы надта характэрныя для стакгольмскага журы). Усеагульнае расчараваньне тычыцца, відаць, чагос্বі іншага: таго, што ў нашы час асабліва парушаецца ярархія каштоўнасці літаратурных зъяваў. Вядома ж, заўсёды можа здарыцца, што чытачы не падрыхтаваныя да пэўных фэноменаў літаратуры⁴¹.

Магчыма, варта дасыпець да таго, каб адкрыць для сябе творчую спадчыну Гэрбэрта. Празь дзесяць гадоў пасля яго съмерці здаецца, што гэты працэс у Польшчы адбываецца. Больш за тое, яго творы перакладаюцца на іншыя мовы, а год Гэрбэрта адзначаецца і па-за межамі Польшчы. Гэта яшчэ раз пацвярджае тэзу, што эпілёт стаўся своеасаблівым пралёгам. Шчыра раю кожнаму адкрыць для сябе апошні зборнік вершаў Зыбігнева Гэрбэрта «Эпілёт буры».

Варшава — Менск, 2008

Пераклада з польскай Марыя Мартысевіч паводле аўтарскага арыгіналу

БІБЛІЯГРАФІЯ

- Kopaliński W. — Słownik symboli. — Warszawa, 1990.
- Łukasiewicz J. — Herbert. — Wrocław, 2001.
- Pieńkowska M. D. — Zbigniew Herbert. Epilog burzy / Zbigniew Herbert. Epilogue of the Storm. — Warszawa, 2001.
- Poznawanie Herberta. — T. 1—2. — Wybór i wstęp A. Franaszek. — Kraków, 2000.
- Siedlecka J. — Pan od poezji. O Zbigniewie Herbercie. — Warszawa, 2002.
- Twórczość Zbigniewa Herberta. — Studia, red. M. Woźniak-Łabieniec, J. Wiśniewski. — Kraków, 2001.
- Upór i trwanie. Wspomnienia o Zbigniewie Herbercie. — Wrocław, 2000.
- Urbankowski B. — Poeta, czyli człowiek zwielokrotniony. Szkice o Zbigniewie Herbercie. — Radom, 2004.

⁴¹ Włókna duszy i chrząstki sumienia // Solidarność. 29 каstryчніка. 1996.

ЗЬБІГНЕЎ ГЭРБЭРТ

З кнігі «Эпілёг буры» (1998)

МАЯ БАБУЛЯ

мая прынаісьвяцейшая бабуля
яе абцягвала даўжэзная сукенка
зашпіленая
колькасъцю бязь ліку
гузікаў
яна нібы лілея
нібы архіпэляг
нібы шлях зорны

зъ яе каленаў
мне тлумачыўся
сусъвет
ад пятніцы
і да нядзелі

ўсёчутны
я спазнаў
яе навуки

толькі паходжанье сваё змаўчала
бабуля Мар'я з роду Балабанаў
Мар'я Усёведная

ня казка ані слова
пра злую кроў
Армэніі
пра бойню туркаў

шкадуе мне
двух-трех гадоў аблуды

бо ведае я дачакаюся
сваіх высноваў
безъ съязы і заклінанья
пра
таўстаскурасьць
словаў
і вычарпанасьць

Пераклала Інэса Кур'ян

ТРЭБНІК

Госпадзе,

*складаю Табе падзяку за ўвесь гэты хлуд жыцьця, у якім я даўно без ратунку
тану, съяротна засяроджсаны на заўсёдным пошуку дробязяў.*

*Слава табе, бо даў мне непрыкметныя гузікі, шпількі, шлейкі, акуляры, ручай
атраманту, заўсёды гасцінныя чистыя аркушы паперы, празрыстыя кашулі,
цярплівыя тэчкі, якія чакаюць.*

*Госпадзе, складаю Табе падзяку за шпрыцы з голкай, тоўстай і тонкай, як
волас, бандажы, лейкаплястыр, лагодны кампрэс, дзякую за кропельніцы, мінеральныя солі, катэтары, а найбольш за снатворныя пілюлі з імёнамі рымскіх
німфаў,*

яны такія добрыя, бо просьці, нагадваюць, замяняюць съмерць.

Пераклала Марына Казлоўская

ТРЭБНІК

*Госпадзе
я ведаю палічаныя дні мае
засталося іх няшмат
адно каб мне яничэ пасьпець сабраць пясок
якім прыкрыюць мой твар*

*не пасьпесю ўжо
задаволіць пакрыўджаных
ані выбачыцца перад усімі
якім я ўчыніў быў зло
таму смутная мая душа*

*жыцьцё маё
павінна споўніць круг
закончыцца як добра ўкладзеная саната
але цяпер я бачу дакладна
за момант перад кодай
сараваныя акорды
спалучаныя кепска колеры і слова
гул дысананс
гам хаосу*

*чаму
маё жыцьцё
не было што кругі на вадзе
абуджаным у неабсяжных нетрах
пачаткам які расьце
зьбіраецица ў пласты ступені складкі
каб спакойна сканаць
ля тваіх неадтаемненых каленяў.*

Пераклаў Юрэй Бушлякоў

ПАН КОГІТА. БЯГУЧАЕ СТАНОВІШЧА ДУШЫ

Зъ нядайняга часу
Пан Когіта
носіць душу
на плячы

гэта азначае
стан гатоўнасъці

разъмяшчэнъне
душы на плячы
далікатная апэрацыя
належыць зъдзяйсьняць яе
без гарачкавай мітусыні
сцэнаў вядомых
з вайны
эвакуацыі
гарадоў у аблозе

душа аматарка
мяняць інастасі
цяпер яна скала
убіла кіці
ў левае плячо Пана Когіта
чакае

быць можа пакіне
цела Пана Когіта
ўва съне

альбо ў съячле поўнага месяца
поўнай съядомасъці
прагучыць разъвітанъне
кароткае як съвіст
трэснутага люстра

пакуль што
сядзіць на плячы
гатовая да адлёту

Пераклада Марыя Мартысевіч

КАНЕЦ

*А цяпер мяне ня будзе на ніводным
групавым здымку (годны доказ маёй съмерци
ва ўсіх літаратурных тыднёвіках съвету) калі хтосьці
скажса глядзеце бачыце — гэта Збышак — тычачы пальцам
на мужчыну які валтузіца з валізкай — але гэта не
я гэта хтось іншы нават ня з той галіны
няма мяне і няма суцэльная пустка
нават калі б сабраў усю волю ў адзінае полымя
ня змог бы нават на імгненъне ў сполаху магнію
зайснаваць ат жа няма
і баста
вось так дэспатычна няма нібыта я аказаўся ворагам
рэвалюцыі а дагэтуль стаяў бесклапотна ў промнях
правадыра*

Пераклаў Серж Мінскевіч

МІКАЛАЮ. АПОШНІ ПРЫСТУП

*У першых радках дазволь выказаць
радаснае зьдзіўленыне
што вось мы ідзем разам на чале нашых ротаў
у розных мундзірах розных камандах але мэта адна
выжыць*

*Ты кажаш мне так слухай — можа давай адпусьцім
наших хлапцоў дадому да Марго да Касі
выйна выглядае прыгожа адно на парадах
да таго ж — як добра вядома — бруд кроў
пацуки*

*I пакуль ты кажаш мне гэта лявінны агонь артылерыі
гэты паскуднік Паркінсон што так доўга боўтаўся недзе
але ўрэшце прысьпей нас калі мы йшли няўстаўным крокам
зь незашпіленым гузікам на каўнеры рукамі ў кішэнях
ужо на пабыўцы калі Паркінсон раптам нам нагадаў
што гэта яничэ не канец што яничэ ня скончылася
гэта вайна, каб ёй трасца*

Пераклала Марыя Мартысевіч

ЗЬБІГНЕЎ ГЭРБЭРТ

КОЛ

*Ня ведаю супраць каго (якога чорта)
ўраганная гэта атака
цяжкой артылерый болю калі кожны сантымэтар паветра
коожная пядзь зямлі ўзрытая ўзынятая вывернутая наніц
уничэнт спляжсаная папярэдняй атакаю дык навошта
гэты шал болю няյже гэта сыгнал
боль гэта сыгнал які пасылаюць у штаб
калі ўсе далі драпака раняючы па дарозе апошнія загады
зьнішчэнья дык навошта гэтыя параксізмы зімовая дрыготка млюсьці
выцьцё пад нізкім цёмным небам
пасаджсанага на кол*

Пераклала Марыя Мартысевич

ЧАС

*вось жыву ў розначасці, як авадзень у бурштыне,
нерухомы, то бок, у бясчасці, бо ня рухаецца маё цела
не адкідваю ценю на съцены ў пячоры, як у бурштыне,
нерухомы, то бок, няісны;
вось жыву ў розначасці, нерухомы і забясьпечаны
ўсімі рухамі, бо жыву ў прасторы як частка прасторы,
і ўсё, што прастора, мне надае сваю хуткацечную вечную форму
вось жыву ў розначасці, не йснуючы, нерухомы да болю
і да болю рухавы й ня ведаю ясна, што дадзена мне, а што
назаўсёды аднята*

Пераклала Марыя Мартысевич

СКРУТ ГАЛАВЫ

Ежы Сіўцү

*перед ад'ездам
вэрхал*

*лятаюць рэчы
панера*

*нібы адчуваюць
што страцяюць
права на гравітацыю
з адлётам
Пана Когіта*

*неаплачаныя рахункі
нявернутыя пазыкі
на слова гонару
ненапісаныя верши
дамовы бяз будучыні
інтрыжкі бязь перцу
нявыпітае піва
ўсё гэта лётае
ў галаве
Пана Когіта
вэрхал расьце*

*што ж гэта будзе
калі ня ўдасца
апанаваць стыхію*

*бо нельга ж
без канца
адкладаць
у блясконцасць
ад'езд на вакацыі*

*бо наступіць дзень
альбо ноч
калі ўсё гэта скончыцца
Пан Когіта
з камфортом уладкаваўся*

ЗЬБІГНЕЎ ГЭРБЭРТ

*на падушках
экспрэсу
прыкрываючы
зъмерзлыя калені
пледам
і схіляецца да высновы
што ўсё пойдзе
як і раней
як да вакацыяў
канечне ж горш
чым пры жыцьці
Пана Когіта
але заўсёды пойдзе*

Пераклала Марыя Мартысевіч

ТКАНІНА


*Лес ніцяў пальцы вузкія і красны вернасыці
чаканьня цёмны хісткі сынус
не пакідай мяне драбочак успамінаў
мне аддзялі сваёй бязъмернасыці*

*Сумленыне ледзь мігциць стук аднастайны
адмервае гады стагодзьдзі выспы
перапраўляючы на бераг блізкі
ладзьдзю і ўток аснову й саван*

Пераклала Марыя Мартысевіч

ЛІТАРАТУРА

МЕСЯЦ ДЛЯ ПОСТВОРКА



верш-рукапіс / вертыкалы

МЕСЯЦ ДЛЯ ПОСТВОРКА

«КІНУ art» — © страўнік

«кіну art» — © страўнік

Дзьмітры Дзьмітрыев (нар. 1978) — паэт. Жыве і працуе ў Магілёве. Рэжысёр сэрыі «Дыскарнія «Нашай Нівы». Яго лірыка летась тройчы друкавалася ў «ARCHE» (№№ 3, 7—8 і 11/2007).


ДЗЫМІТРЫ ДЗЫМІТРЫЕЎ

МЕСІА ДЛЯ ПЮСТАРКА

СЭНС НЕДЗЕ МАЛ

сэнс недзе там / сэнс недзе тут

МЕСІА ДЛЯ ПЮСТАРКА



Люстрыванка — графічна арганізацыя тэкст, які мяняе альбо дублюе сваё асэнсаванае прачытаньне пры праглядзе празь люстэрка.

Вэртыкал — від люстрыванкі, альтэрнатыўны тэкст якой «праяўляецца» на адной вэртыкалі з асноўным тэкстам.

Гарызантал — від люстрыванкі, альтэрнатыўны тэкст якой «праяўляецца» на адной гарызанталі з асноўным тэкстам.

ЛЮСТРАВАНКІ, КУБАРЫКІ, ПАЛІНДРОМЫ ДЫ ІНШ.

МЕСЦА ДЛЯ ПОСТАРКА

Узор

узор / Азор

ЗОЖИМ ЗАХАД

з сонцам захад / дыхае мацней

МЕСЦА ДЛЯ ЛЮСТРЫКА

ІЗБІПІ АЛІСА, ЗАОСІБАЛЮЕ


Выпі, Аліса, з'еж! Балюе / Залюстроўе, Аліса іграе!

МЕСЦА ДЛЯ ЛЮСТРЫКА

ДЗЬМИТРЫ ДЗЬМИТРЫЕЎ

Мікрапаліндромы

мікрапаліндромы



вей



Бог

Мікрапаліндром — паліндром, у якім адзінка паліндрамічнасці меншая за літару, — графічны элемент літары.

ЛЮСТРАВАНКІ, КУБАРЫКІ, ПАЛІНДРОМЫ ДЫ ІНШ.

Артаганалы

артаганалы

птушачка


птушачка / Беларусь

Артаганал — графічна арганізацыя тэксту, які мяняе альбо дублюе сваё асэн-
саванае прачытаньне пры павароце на 90° супраць ці па ходзе гадзіннікавай
стрэлкі.

ДЗЬМИТРЫ ДЗЬМИТРЫЕЎ



кубарык



час

ЛЮСТРАВАНКІ, КУБАРЫКІ, ПАЛІНДРОМЫ ДЫ ІНШ.

дае

дар

дае дар

змей

змей

Кубарык — графічна арганізацыя тэксту, напісаны пры дапамозе толькі аднаго знака, які пры павароце на пэўны градус прадстаўляе пэўную літару. Ідэя і першыя кубарыкі належала **Дзымітрыю Дзымітрыеву**. Тэрмін і ўдакладненне — **Тацяне Кірыленцы**. Яна працавала таксама круціць знак ня толькі вакол цэнтру, але і адносна восі ю. Кубарык «**кубарык**», выкананы **Т. Кірыленкай** з ужываннем гэтага ўдасканалення, гл. ніжэй.

ДЗЬМИТРЫ ДЗЬМИТРЫЕЎ

КУБАРЫК

кубарык

Адпаведнікаў кубарыкам у сусьеветных камбінаторных традыцыях ня знайдзена.

КВАЗІПАЛІНДРОМЫ

* * *

я адзін, адзіная!
я — зграя!

* * *

выявы Жыцьця: жывыя вы,
съціплыя плысьці!
а
яна — чорная
вада-ўдава

* * *

наяда выдаяна —
съюжар цячэ цяжарсьцю

ЛЮСТРАВАНКІ, КУБАРЫКІ, ПАЛІНДРОМЫ ДЫ ІНШ.

* * *

тае Джульета:
«Рамэа, амэра^{*}!
яго я
лязо ля
мура і амур
дэ
атругта-труа!^{**}»

Ding an sich
рэч сам-насам насамрэч

* * *

ян я —
жаданыні і гены негі інь! нада ж!

* * *

у
рыпе паперы
Скарныны рыска —
напамін Пана

* Amero — я буду кахаць! (*im.*)

** L'amour de trois — каханыне трох (*фр.*).

ДЗЬМИТРЫ ДЗЬМИТРЫЕЎ

* * *

язык! я —
твой войт!
барані раба,
а
не мяне!

* * *

тактыка: ты — так,
а
так — я. так?

* * *

Радзімы мы дэіра,
нажы — чужына

НЕ ВАЙНЕ!

«вайна, вай! —
цір-сарці!
для
наці Пуціна»

«вораг — во! —
па ціві, ціпа —
мачы вачыма
яго, ізгоя!»

«я і Грузія!»,
«я ці Асеція?!»...

ЛЮСТРАВАНКІ, КУБАРЫКІ, ПАЛІНДРОМЫ ДЫ ІНШ.

Ты!
страгай!
страты?! —
гараачая чарага:
выжывеш — жывы!
не — ...

«НЕ — ВАЙНЕ!»

* * *

— лякуеш, куля?
— гуманізм? — магу!

* * *

недзе адмытыя я, ты, мы, аддзенъне...
недзе яміна з намі — ядзенъне

Квазіпаліндромы — паліндромы, у якіх адзінкай паліндрамічнасці зьяўляецца ня літара, а цэлыя тэкставыя блёкі (склады, пэўная пасълядоўнасць літараў, слова і г. д.).

ПАЛІНДРОМЫ

* * *

«бугі губ»:
яна грае, арган — я

* * *

іроніі муз: аргазм заграз у міноры

ДЗЬМИТРЫ ДЗЬМИТРЫЕЎ

* * *

«юнга тоне — ён гарпуніць ціну прагне. нот агню...»
ах! э-э-э...»... рыбы рэха!
не ўчуе, не ўчуе, не ўчуе, не учу е.. ён»

* * *

жах! і ціха ж!

* * *

тое ёсьць, сеё... от!
а мяне няма!

ЛІТАРАТУРА

АНДРЭЙ ХАДАНОВІЧ

Латысская хроніка

ЛЮДЗІ НА КУРОРЦЕ

*Людзі на курорце
зранку выходзяць на пляж,
а там — безнадзейны пэйзаж:*

*мора — 13 градусаў,
паветра — не наимат цяплейшае,
і, што найпаскуднейшае, ад ветру —
пясчаны самум на кохным квадратным мэтры.*

*Людзі на курорце
думаюць: «Што за фігня!» —
і аввяшчаюць ветру вайнушику,
але бальшыня
паслья першага ж залпу ў вочы пяском
змушаная go home.*

*Трохі меншая частка
акопваецца ў выдмах,
дзе і сядзіць усё лета,
зрэдзьчасу па-пластунску
перасоўваючыся ў бок туалету.*

Андрэй Хадановіч — паэт. Як паведамляе беларуская «Вікіпэдыя», паэзія А. Хадановіча — прыкметная зьява сучаснай беларускай літаратуры і адрозніваецца багацьцем і разнастайнасцю мовы, стылістычнымі эксперыментамі, сполучэннем дасягненняў усходнеўрапейскай «кніжнай» паэзіі з элементамі «нізкай» культуры (рок, рэп, гарадзкое прастамоўе).

АНДРЭЙ ХАДАНОВІЧ

*Яшчэ менинай частка
хаваеўца па хмызох,
сур'ёзныя малыцы — утрох,
паненкі — удзьвюх,
і толькі съпіцы ровараў,
набліскваючы на сонцы,
выкryваюць іх партызанскі рух.*

*Некаторыя
распранаюцца проста на варожай тэрыторыї,
ветру падставіўши грудзі
з адвагай героя ці блазна.
Мужныя людзі,
але празь пясок уваччу
навакольнае бачаць ня вельмі выразна.*

*I толькі адзінкі
на лічбу 13 плявали:
сігаюць у мора —
і апынаюцца па-за вайнушкай,
на ўласнай хвалі.*

*Але тут найчасцей
зъяўляюцца ратавальнікі
і цягнуць назад, бліжэй да ваеных падзеяў.*

ПОДЫХ НАВАЛЬНІЦЫ

*Усю ноч моцным сном
праспаў з расчыненым акном,
хоць кажуць, грымела жахлівая навальніца.*

*А зранку сусед,
вядомы ў съвеце паэт,
гаворыць сваёй сужаніцы:*

*«Любая, што з табою?
Чаго ты ўсю ночь перасоўвала мэблі ў пакой?»*

* * *

*Хацеў спаткацца з вамі на вуліцы,
ясныя зоркі Гэркулеса,
але не пасьпей падняць голаў у неба,
як быў з ног да галавы аблаяны сабакам,
што лётаў кругамі, як вавёрка ў коле
ці Белка наўкола зямнога шару,
і лаяўся, лаяўся.*

*Маленьki цуцык —
а брахаў як зграя раззлаваных крытыкаў.
Нават зоркі сарамліва схаваліся.*

*Назаўтра выходжу на вуліцу,
а ён тут як тут, мой папутнік сярод нябёс,
прыязна матляе хвастом,
быццам нічога ніякага.*

*Ну, я не злапомны,
нават пацухаў за вухам,
усё адно пасъль руکі мыць,
а пакуль мыў — згадаў аднаго тына.*

*Маленьki крытык —
а брахаў як зграя раззлаваных цуцыкаў,
лётаў кругамі — і лаяўся, лаяўся...*

*Праходзіць год — і ён тут як тут,
прыязна матляе хвастом,
хоць ты чухай за вухам.*

*Ну, я не злапомны,
дый якія тут могуць быць
сваркі і звадкі,
калі ўсе мы разам?*

*Сябры,
спаткаўшы такога на вуліцы
у ціхую сінюю ноч,
ня біце адразу ў пысу,
а лепш спытайцесь, хто мы такія
і нашто на зямлі боль і горыч,
бо ён таксама, як можа,
ляціць да зорак.*

АНДРЭЙ ХАДАНОВІЧ

ДОНЖУАНСКІ СЪПІС ПУШКІНА

*Едучы па Вэнтсьпілсе роварам,
абганяю дзъвюх маладых жсанчын.
Гавораць па-расейску.
З латыскім акцэнтам.*

*I адна другой вельмі эмацыйна кажа:
— Не, ну я разумею, марак,
загранка там, бабкі і ўсё такое,
але ты мне скажы,
што ты будзеши рабіць адна,
з кім ты будзеши увесь гэты час кахацца?
ХТО ЦЯБЕ БУДЗЕ ТРАХАЦЬ, ПУШКІН?!*

*Я ледзь не зваліўся з ровара,
а другая пахіхікала, памаўчала,
і какетліва так гаворыць:
— Ну так, Пушкін — наша ўсё.*

*I мне ў гэты момант
зрабілася ня так крыўдна за расейцаў,
бо як бы яны ні лажалі,
як бы нізка ні падаў
прэстыж краіны,
у іх заўжды застанецца
прынамсі адзін
міжнародны
надзейны
брэнд.*

* * *

*107...
104...
99...
95...
...і тут мяне цалкам разъvezла.*

*Казалі ж разумныя людзі:
нельга паніжаць градус.
Нават у лазьні.*

* * *

*Съвет лавіў мяне,
але не паймаў:
толькі ён грукаецца ў чат —
я выходжу з пошты.*

* * *

*Усе мужчыны гораду Рыгі
ад 18 да 35 гадоў
сёньня ходзяць з доўгімі-доўгімі
парасонамі,
як д'артаньяны са шпагамі.*

*На гэтым іх падабенства
да мушкетэраў
заканчваецца.*

*Наступіўшы на нагу,
яны кажуць «pardon», а не «merde».*

*Пераважаюць цвярозыя.
Нават на вакзале.*

*Купляюць сваім каралевам
буриштынавыя падвескі
з адмысловымі зыніскамі.*

*А вось на прыгажуню,
зашиленаю ўсяго на адзін гузік,
зрэагаваў усяго адзін.
Я.*

*Што тут скажаши,
стражанае пакаленъне.*

ДОЎГАЯ ДАРОГА ДАДОМУ

*Хораша вяртцаца дамоў,
калі едзеши зь дзьвюма перасадкамі,
а на кожным перагоне з табой адзін і той жа
выпадковы спадарожнік.*

*«Ну што ты мне даеш такімі дробнымі,
прынізіць мяне хочаш ці што?!» —
крычаў ён на цётачку ў аженка абменніка
ля рыскага аўтавакзalu.
«І яичэ так зіркае, чаго зіркаеш,
панаехала тут да нас у Латвію», —
бурчаў ён на чыстай расейскай,
ідучы съледам за мной
у кірунку аўтобуса «Рыга—Вільня».*

*У Вільні я яго ня бачыў,
але ў аўтобусе «Вільня—Менск»
ён апынуўся на суседнім сядзеньні,
а на літоўска-беларускай мяжы
дастаў мабільнік і размаўляў па ім
да самага Менску.*

*«Слыши, Мішаня ўляцеў на бабкі,
на яго восем штук павесілі,
тачку ў Францыі арыштавалі
і ў Шэнген больш ня пусцяць».
І раптам, павярнуўшыся да мяне:
«Табе прывітаньне!»*

*Яго мабільнік апынуўся ля майго вуха.
Відаць, давядзеца размаўляць пра Мішаню.
Я хацеў узяць, але ён ня даў:
«Ды не, сусед, гэта я не табе.
І прывітаньне таксама не табе.
Ты не зьдзіўляйся, гэта я так жэстыкулюю».*

*У мэтро я згубіў яго з вачэй,
але на прыпынку 95-га
ужо нічому не зьдзіўляйся,
вядома ж, ён тут як тут,
заходзіць у аўтобус, сядзе насупраць.*

«Слыши, вось ты ўсю дарогу нешта ў свой блакноцік пішаши,
а дзяўчаткі ў гэты час кураць. Чуеш ты, зусім яшчэ маленъкія!
У маёй знаёмай дачка ў 14 гадоў зрабіла аборт,
і гэта яна яшчэ ня курыць, а каб курыла...»

*I зусім на разьвітаньне, выходзячы:
«Слыши, пісьменьнік,
ты толькі не піши пра гэта верш,
а то выйдзе доўга і нудна.
Лепш апавяданьне накатай!»*

жнівень 2008

*Аўтар ічыша ўдзячны Міжнароднаму дому пісьменьніка
і перакладчыка за цудоўную магчымасць жыць у Вэнтсъпілсе
і напісаць зъмейчаныя тут тэксты.*

ЛІТАРАТУРА

МАРЫЯ ВАЙЦЯШОНАК

Пад'езд

апавяданье

Зімой у сквёры па цаліку, абы крыху разьвіднелася, прадзе мелкі сълед ба-
дзялы кот, прадзе бадзялы сабака і ейны сълед, чалавечы, глыбейшы —
тры вяровачкі пераплятаюцца, слабка сучашца. Выспамі чарнеюць купкі дрэў,
высока ўзынесеная гнёзды яшчэ сонных чорных птушак. Завея пройдзе за імі
ззаду, загарне съляды ў тутгія скруткі, і так з дня ў дзень. Вяртаецца яна з сумкай
пустых бутэлек, часта і паражняком, на твары заўсёды спакой, бы вяртаецца
пасьля ютрані, толькі што трэбніка ў руках не трывае.

Зьняла з падолу кружалку дзядоўніку. Спынілася ў пад'ездзе каля батарэі,
каб абагрэцца. У ейнай кватэры было выбітае акно, і аніяк не траплялася выкіну-
тае на сыметнік шкло. У пакойчыку толькі съцежка, абы прайсыці сесьці ці легчы,
тут дажывалі свой век знайдзеныя старыя рэчы. Белы буфэцік съпінай да ложка,
падцінуўшы бачкі, самаробны. Фарбы састарэлі, размытыя, бы дажджамі, там-
сям на дэзверцах юлёвия плямы, як на камізэльцы ад чарніла. Поўна рознага
посуду, з разводамі, расколінамі, і зьдзівіўся б, калі б не знайшоў тут адмысло-
вых аксэсуараў, да прыкладу, падстаўку для лыжкі, падносік менавіта для алівак
ці пірон, графін для халоднага белага віна. Высокая кульгавая кансьоль, скураны
задуменны фатэль са зьбітымі каленъкамі падлакотнікаў. Яна вярталася сюды,
астылыя, аджыўшыя сваё рэчы ажывалі. На сухім выпетраным дрэве выступала
смала-жывіца. Струменілася асаблівае цяпло, уласцівае толькі дрэву. Закрата-
лася каліёе малюнку на шапе. Пакой напоўніўся ледзь улоўным хатнім чадам,
водарам падгарэлай пахнючай скарынічкі на жывым агні, хоць гаспадыня яшчэ
і зь месца не скрунулася.

*Марыя Вайцяшонак — пісьменніца. Апошняя кніга прозы «Кола» вый-
шла ў выдавецтве «Пра Хрыста» (2004).*

Яна адчувала гэты маленькі дом, як чэслы свайго цела.

Накінула не плечы знойдзены сёньня мужчынскі жакет, падкладка парваная, дзе чалавек руку соваў у кішэню, а так такі яшчэ добры. Але што во рабіць з сукенкай? Памерла маладая суседка, съякроў прынесла ейную сукенку, ня новая і не старая, сукенка і не патрэбная — чорны крэпдэшын у белыя кветкі, фаль-бонка на грудзях. Памерла ад страшнай хваробы, усю адзежу, казалі, выкінула съякроў, усю падчыстую, і з сына, з жывога, усё зьняла і выкінула. Але ж нельга чалавека пакрыўдзіць, ня ўзяць, не пажадаць царства нябеснага на разе. Да яе прыходзілі, яе ўспаміналі, калі ў чалавека здаралася бяды. І наагул, дзе яна калі разжывецца, падбіраючы бадзяльных катоў, сабак. Патрымае каторага бадзіню, пакуль поўсьць на ім не заблішчыць, і напытае яму гаспадара, і так бясконца. Яна быццам жыла паміж часовым і вечным, да неба ёй блізка, яно напроці, як праз вуліцу перайсьці.

Ніхто ня ведаў ейнага імя.

Улетку, па цяплу, яна па-птушынаму і жыла недзе ў кустах, там часьцей за ўсё яе ўбачыш, асабліва паслья якіх съятаў, дзе балівалі гараджане. Трэба было старацца дзеля сваіх кватарантаў: два сабакі і два каты. Ды во з суседзяў нехта навёў: участковы запатрабаваў на іх «пашпарт». Для яе не існавала ні бязродных рэчаў, ні бязродных жывых істот. Хто навёў, каму перашкаджала? Іншы раз, стоячы ў чарзе, яна зь цікавасцю ўзіраеца: што бяруць людзі, што яны, такія невя-сёлыя, злые, ядуць, можа... сырое мясо?! А сама: бульба з кефірам штодзень, вось яна і паела, гэта ж першая яда. З году ў год у тым самым, у юлёвай ясёнцы, то зблізку, то здалёк у скверы, часьцей на досьвітку, бы прывід, той і стагодзьдзямі не пераапранаеца. Не заўважыш, што яно старое, з чужога пляча, калі пры сустрэчы прывітаеца, прыпыніўшыся, надаючы павагу і табе, і сабе самой, касуючы ўбоствы съвету. «Такі буйны, такі цёплы дождж...» — скажа разымянаючыся, як пра доўгачаканага госьця, і неспадзявана для сябе самой кратанесцца нязвыклі насустроч, як зашчабечаш. У яе на ўсё хапала часу: з гэтым прывітаца, з тым загаварыць, кампэнсуючы нашае маўчаныне паміж сабой. Жывем моўчкі, быццам бы ўжо ўсё адзін аднаму даўно сказаў. Мы стыдаліся, хавалі прыкметы свайго душэўнага жыцця.

Неяк на самыя красы, убачыўшы разам некалькі сабак, бяздомныя, пашкадавала я, ідучы побач з Жанчынай у юлёвым, як мы яе ў дому называлі. «Не, яны не бяздомныя, яны ў зграі...» — заўважыла задуменна, пэўна, адчуваючы ледзь улоўную гармонію паміж імі, быццам гэта высокая птушыная чарада.

Але каму яна перашкаджала?!

Наш дом як адстойнік. Зьяжджалі адсюль тыя, хто разбагацеў. Невялічкія кватэры засяляла домакіраўніцтва сваімі людзьмі. Пераяжджалі сюды па абмене, хто ня здужаў сплаціць жыльлё ў цэнтры. Старажылы лічоныя, хто з вопытам, хто з расчараваньнем. А самы моцны праклён у нас: «Каб табе гарэлка смачнай зрабілася». Нехта спрабаваў заняцца бізнесам і вяртаўся, маўляў, я лепей пайду вартаўніком, як дакладаўся нападпітку Ян Сьвіцянка з чацвертага паверху: «Мне пакажуць, што трэба вартаваць, і ўсё на гэтым. А зь бізнесам я ні праца-

ваць не магу, ні спаць спакойна — ні дня, ні ночы. І дзеля чаго? Буду выцінацца, духі вон, каб напяць францускую столь?! Зорнае неба, хвалацца багатыя, будзе ў кватэрэ?» Яго, вясковага чалавека, не спадманеш дэкорам. Вясной, як толькі сънег сыдзе, ён бярэ матацыклетку і едзе ў лес, едзе адзін, у самую глыбіню, каб выкачацца там на зямлі, набыцца, наслухацца — і хопіць! Не, Сьвіцянку не залучыць у страшны гон узбагачэнья. Ніколі, кажа, яшчэ ў маёй сям'і ў бліне дзіркі не было, можна жыць, маўляў, і не высільваючыся, не закладаочы душу. Зводку навін пачуеш ад бабуль на лаўцы каля пад'езду. Разбэсціліся, маўляў, людзі, меры ня ведаюць, усё каб смачнае на кожан дзень зьесці, як на сьвята. «І мне самой і прайніка хочацца, і яблычка,— спавядаетца завадатарка баба Зоня (пэўна, у маладосьці — Зоя?), — ну, вазьму і куплю, а што тады празь нядзелю ела б?» Маладзец, хваліць прэзыдэнта, ён яе падтрымлівае: усё ў нас добра, кажа прэзыдэнт, усё ў нас добра, як у ейную руку яно, тое ягонае добрае. Спрабавалі бабці запыніць Аліну з другога паверху, распытвалі, пасыміхаліся — Аліна ў нас адзіны прадстаўнік такога-сякога бізнэсу. «Я вучуся, нічога не брыджуся. Куплю кінзу ў армян пучок за сем тысяч, а прадам за пятнаццаць! А што гэта, некрасіва? Я не краду, я прадпрынімаець! Ніхто цяпер не гаворыць: будзем лепей працаваць, ніхто не закасвае рукавы да чыстай работы, усюды толькі і чую: тое прадаць, тое перакупіць. Я акунулася ў гэтую бурлівую плынь і не патанаю!» — ганарліва скажа кожнаму. Сама з валідолам ходзіць, бы курэц з папяросінай, уся ў рабацінъні, як з малінъніку.

«Святыя» ў нас не пераводзяцца.

Абы толькі якое савецкае сьвята, усе ў дому ведаем: сусед, франтавік, прасуецца, чысьціцца з самай раніцы. Падыдзе да акна, пасыцеліць газэту на стол і чысьціць на ёй абутик, абы не на бацінку было. Капелюшы рознага колеру. Уцячэ з дому не пасьнедаўшы, умыкнене, як падлетак. «Ганчак» — завуць яго ў сям'і. Ягоная мала-дая вера, ягоныя съязгі — ніхто яму не пярэчыў, не замінаў, не пасыміхаўся.

Мала каму ўдавалася перамэнчыцца, зымірьцца з гэтым новым часам. Нехта з мужчын піў. Смак бяды, можа, ён каторы вастрэй яе адчуваў, і гэта гарката толькі віном і перабівалася і нічым болей. Калі і ўдавалася трохі зарабіць, карысыці гэта вялікай ня мела. «Ня піў, калі грошай не было, то нават разам іншы раз хадзілі па вуліцы, — распавяла неяк пра мужа, як пра суседа, Міхаліна з другога паверху. — Цяперака вяртаемся часцей паасобку, бо гэта так яму нязвыкла, каб разам з жонкай. Ані ў якім разе, каб побач! Шась убок, быццам у краму па хлеб, прынясе непатрэбную булку, чарствую, абы яму адлучыцца было — кумпанію ўсё шукае, каб дабавіць». Іншы раз позынім вечарам сюды сыходзіліся «сябрый», моцная гаворка, сварка, а то і бойка. Тады дом выдаваўся нічыйным, пустым, нават бяз прывідаў, бы звонку падпёрты калом, бо і сабаку ня зможаш прагуляць, не адважысьце вывесыці за дзвіверы.

Хто з дому навёў участковага на Жанчыну ў юлёвым? Мы разгаварыліся з жонкай мастака. Дом патаемна ганарыўся, што побач жывуць такія людзі.

І Яна нам не перашкаджае, а жыве якраз жа за съязнай. Я рада, што ў яе няма ні тэлевізара, ні халадзільніка, ні нават радыё. Адна лямпачка на ўсю кватэру.

Не, мы нічога да яе ня маем... Мяне іншае турбуе. Згадзіцся, у доме склаўся такі кантынгент... Нашая дачка выходзіць замуж... Мы выграшылі, каб жаніх перад вясельлем прыехаў яе забіраць з дому маёй маці... Там прыстойней, там не лунае дух беднасці ў пад'езьдзе... І наастатку яна прыветна разъвіталася, знакамітая ўсьмешка на твары, мастак часта маляваў жонку, лёгка пайшла, прытрымліваючы ад ветру знакаміты капялюш.

Я ня мела на той час нічога ёй адказаць, ня мела што здумаць. І толькі раптам, як ад грукату ў сцяну, пэўнай, штуршка ў човен. Калі пачынаецца бура, а ты задрамала на дне, разамлеўши, і не адчуваеш, што цябе зносіць некуды ўніз, па цячэнні, ужо і берагу не відаць. Хацелася гаварыць усlyх, кryгчаць. Тут, у гэтым доме, у ягоным улоньні яна нарадзіла трох дачок! Тут віюцца іхныя сны, мроі! Вы хочаце ўзяць чужы дом напракат, вы можаце здрадзіць сваім дарагім успамінам?! І няўжо вы не здагадваліся, што вы тут сярод нас ня проста сабе жывяце, а сымбалізуце духоўныя каштоўнасці? Гавару сама сабе ўголас, кryгчи, каго хочаш, кryгчи, якая сцяна, каторая сцяна цябе пачуе.

Перапыняе мяне нейкі стук аб вугал, енк чалавечы? Сабачы? Хапаю вялікі кухонны нож, бягу ўніз бараніць дом ад гвалту, ад вечных тутака зборак, разборак, баронячыся сама ад зьняслаўя. Ляпаю дзвіярыма пад'езду як наймацней, бы са мной сотня ваярак, а каля дому анікога. Вяртаюся, пераможна, павольна падымаяся па сходках, бы пад цяжарам дасыпехаў, са съмехам разглядаючы вялікі нож, быццам мне хто яго толькі што ўклаў у руку. Адчуваю нязьведаную дагэтуль магію месца. Толькі б, бронь божа, нікога не сустрэць у такім ваяўнічым аблачэнні.

Назаўтра дом затрымцеў, замітусіўся, заляпалі дзвіверы, ліфт, і да пад'езду пад'ехала шэсцьць матацыклаў, шэсцьць маладых мужчын, як на конях. Я пазнала жаніха старэйшай дачкі мастака, зь ім дружкі. Няўжо перадумалі арандаваць чужы пад'езд?! Якраз субота. Усе засыпашліся на вуліцу.

Тут ужо была найменшая з трох сясыцёр. На ёй гарээтка, пэўна, яшчэ бабуліна, белы трусік. Надзіва жывы ворс укладаўся на плечыках, спадаў, хаваў ручкі, цёплія цені, цёплія выгіны, бы пёрка да пёрка, на падабраных, складзеных крылах. Гэты анёл толькі што апусыціўся на зямлю, і на дробных кучарах яшчэ зіхацела вільгацьablokaў. Погляд у таго анёла адсутна засяроджаны, ні на кога не звяртаючы ўвагі, упэўнены, што і яго ніхто ня бачыць, рассыпаў пляёсткі кветак на дарожку да пад'езду.

Нявесты яшчэ не было, але час ня доўжыўся. Стаяў Ян Сьвіцянка, пэўна, пасьля ночы, ня спаўшы, вочы прыспушчаны, рукі склаў на грудзях, рыхтуючыся стаяць во гэтак, як у капаўшыся, пакуль ня ўбачыць тут нешта яму патрэбнае, асабістае. Аліна затрымалася, бегучы, пэўна, з кірмашу, нешта прамаўляла сама сабе аднымі вуснамі і яўна хвалявалася, бы пратаргаваўшыся. Двоє суседзяў нападпітку з раніцы, як звягчайна, палілі стоячы ўбаку, адзін аднаго ўшчуваючы, абы като́ры загаворыць мацней. Побач Міхаліна з мужам, той спрабаваў далучыцца да мужчын, Міхаліна трymала за крысо, робячы выгляд, што шуткуе зь ім.

Дарожка, засыпаная пляёсткамі, вілася да парога, як у садзе.

МАРЫЯ ВАЙЦЯШОНAK

Выйшла і Жанчына ў юлёвым, сукенка чорная ў белыя кветкі, фальбонкі на грудзях, сукенка маладой нябожчыцы з нашага пад'езду. Надарыўся, бачыш, выпадак прыбрацца. Азірнулася і саступіла ўбок, прытрымліваючы некаму дзьверы.

Ішла нявеста ў белым. «Глядзі, глядзі, глядзі...» — ветрыкам разынесла шэпт у натоўпе, бы ўбачылі выяву ў цёмным праёме пад'езду, як на схіле пясчанага кар'еру пад Крычавам. Нявеста затрымалася на сходках, вітаючыся з усімі, голаў скіліла да пляча ў нейкай невытлумачальнай боскай згодзе з тым, што зь ёй тут адбываецца. Ахінула спакоем тых, хто тут з нас згубіўся, адчувае сябе ў чужым часе, ня могучы прыстасавацца да новых формаў жыцця. І тых, хто разумее, што новы час часцей працуе не на аднаўленыне, а на разбурэныне і жыве ў згодзе з сабой па запаветах святой беднасці, па запавеце радаваныня, каб скруха не пераадолела, не засланіла сабой усё падчыстую, створанае Богам. Навошта мы гэтак мітусімся і марнасловім, зайдросыцім і лянуемся жыць... Нехта з нас успомніў свае высокія памненьні, нехта і самыя палкія пачуцьці.

Успомніць — гэта яшчэ раз перажыць, што мінулася.

І толькі калі нявеста ад'ехала, заспрачаліся: адны казалі, што яна села ў аўтамабіль, прыбрани вянкамі, другія — да жаніха на матацыкл. У адным не было рознагалосьці: такай прыгожай нявесты яшчэ аніхто ў Менску ня бачыў.

Мне дык выдавалася, я нават упэўненая: нявеста ад'ехала на белым кані, па вуліцы, як па алеі, алеі дамоў.

Ад той пары наша старая хрушчоўка за некалькі хвілін зъмяніла сваю біяграфію: цяпер гэта ўжо быццам палац самай прыгожай у горадзе нявесты, палац з брамай неўміручасці замест змрочнага пад'езду.

ЛІТАРАТУРА

ВАСІЛЬ МАХНО

НІТКА

*ніткаю воўны пралаўзаеш
праз маленъкае
вушка іголкі
да гэтага жыцьця*

*і адразу
ўцякаеш
ад гэтага жыцьця*

неадкуль і — мабыць — у нікуды

*так некалі ты выпаўз
з чэрава маці*

*мускулы яе жывата
выплюхнулі цябе
як вулкан магму
і ты адразу скурчыўся
ад холаду
і самоты*

а вушка коjnы раз звужаецца

Васіль Махно (нар. 1964) — паэт, эсэіст, перакладчык. Выдаў шэсць паветычных зборнікаў, найважнейшыя зь якіх «Кніга пагорбів та годін» (1996), «Лютневі елегіі та інші вірши» (1998), «Плавник риби» (2002), «38 віршів про Нью-Йорк і дещо іншое» (2004), кніжку перакладаў Зьбігнева Гэрберта «Струна світла» (1996). Жыве ў Нью-Ёрку.

— карацее —

— танчэе —

таяя нітка

шукаеш ключ

каб замкнуць

за сабою дзъверы

за тым, ад чаго хочаш адгарадзіцца

і прыищымліваеш нітку

жылицьця

спачатку для таго

каб вырвачь

малочны зуб

потым

каб завязаць вузельчыкі

на памяць

потым вузялкі немагчыма

падлічыць

пацеркі

ператвараюцца ў

грубыя вузлы стратаў

і тоненкая нітка воўны

становіцца канатам

і ўсё менш сілаў цягнуць яго

за сабою

зъ ім ужо

ў вушка іголкі

ніяк не прасунуцца

як ў забіты ўшчэнт

аўтобус

і застаесься на прыпынку

сам па сабе

апошні аўтобус

як заўжды спазыняеца

САБАКА

гэты вецер што прыходзіць да мяне сінім
трохвокім сабакам

праносіць над галавой выпадковых чаек
што галосяць па кім невядома
сухі пясок прыліплы да мокрай поўсьці
пляжнае съмецьце
у вокладках каляровых выданьняў

так быццам сабака
ён раніць лапы аб косьці мёртвай рыбы
а замшэлы зялёны пясочны бераг
перашыты высахлымі съязблінамі
водарасьцяў
наогул тут ні пры чым

дабраўшицыся да кінутай торбы з харчамі
рычыць і рве поліэтылен

але ў яго няма гаспадара
таму нікто на яго не крычыць
і ня цягне за аброць ашыйніка

сабака съвішка мне здалёк
трыва сінімі вокамі
як сябра запальнічкаю
чый агонь аблівае яго пальцы
(бо ветрана)
але — як сапраўдны сябра — ён хоча-такі
прыпаліць маю цыгарэту

і ў гэты дзень — калі акіяну — ветрана
і я бачу адно сабачае вока съяззіцца
і мяняе колер
а за яго правым вухам манатонна ўспыхвае
съяцло маяка

гэта мой сябра хоча прыпаліць маю цыгарэту
і падае знак

АЎТАМАБІЛЬНАЯ ЭРОТЫКА

гэта вандроўка краінаю твойго цела
напраўду не патрабуе ад мяне
ані вадзіцельскіх правоў
ані ведаў правілаў дарожнага руху
ані — зрэшты — прытыманьня гэтых правіл

я даўно вывучыў
што з двух пагоркаў з блакітнымі пражылкамі
смочак
старајсавых вежаў

можна ехаць гнуткаю лініяй жывата
а ёк да крыніцы пупка
а ніжэй — засушаны плод раздаўленай шаўкаёніцы
прыліп
чорнай тлустай крапкай радзімкі

далей — шаўковы гай

і доўгая дарога

якою трэба ехаць
туды і назад
туды і назад
туды і назад

часам варта пераключыць хуткасцьі

бо электрычны паток наших рухаў
можна спапяліць

нашия цэлы

якія — і сапраўды — некалі стануць вугольлем
і чорнай нафтай

* * *

Плятру Марозу

украінскі паэт

*вымушаны пісаць рыфмаваныя вершы
пайшли вы...*

*цягнуць на сабе чарапашы груз перакрыўленай гісторыї
хваробу з падазрэннем да алькагалізму*

аднак

*можа а дванаццатай ночы запаўзьці ў ракавіну майстэрні
сябра і піць зь ім да раніцы закусваючы пахам съвежай алейнай
фарбы і пылу
падрамнікаў
забыўшыся патэлефанаваць жонцы, так, на ўсялякі выпадак...*

*зранку таўчыся каля крамы разам з варонамі што быццам чорныя гузікі прыштыя да паліто сънегу
і як дадаіст гуляць з каранямі словаў даходзячы да абсурду
— алькаголь прадаючы з адзінаццатай —*

*ведаць што эстэтыка трохкутных кругоў і эліптычных квадратоў замкненца ў чорным квадраце
— а ў вачах напраўду чарнее —*

*чытаць спэцыяльную літаратуру па алькагалізьме — і зьдзіўляцца
калькім з нашых не пашчасыціла*

*згадаць што і шаўчэнка таксама быў..
і паўгадзіны быць шчаслівым ад параштунання*

*ня згадваючы
бадлера — квецяра
вэрлена — рэмбо — парыскіх багемнікаў
эліёта — банкіра
паўнда — радыёкамэнтатара і псыха (па перакананьні амэрыканскіх вайскоўцаў)*

*на рэках бабілёнскіх ужо нічога ня выседзіш
— бо ты ня квочка —*

на берагах сэны: 14 тысяч мастакоў намалююць на продаж
дэжаконду: голую ці з барадою — няважна

калі яе пазнае да вінчы — ён ня ведаў пра copyright —

на міжрэчы гудзону і ист-рывэр — паэтам у нью-ёрку — голубам
нябесным — знаеш з апошніх навінаў што 138 тысяч наркама-
наў тройчы на дзень займаюцца іглатэрапіяй — а гомасексуалі-
сты і лесьбіянкі — браты і сёстры дабрачыннасці — любоўю
да бліжнняга

а габрэі чакаюць на мэсію

што ж застаецца:
нявыплачаныя даўгі

выклік у суд
квіток да бялграду

— асадка — панера
засохлае чарніла — чорная кроў кампутара —

і гэтая наркатычная залежнасць: запісваю словы
— калі марфалёгія падобна да морфію —

ци не баісься перадозу?

— пытаюць —

бо яны любяць мастацтва аднаразовых шпрыцаў
з засохлай людзкой крывёю

WEEKEND АМЭРЫКАНСКАЙ РАДЗІНЫ

*штосуботу НН купляе тэлефонную картку
пераважна ў найбліжэйшым Deli Grocery
што належыць банглядэшикам
і эканоміць адзін даляр*

*па дарозе ён заходзіць
да крамы з алькаголем
і купляе
паўтараліцовую пляшку «Абсалюту»
і траціць дваццаць даляраў*

*штосуботу НН
апараежніўшы амаль літар*

*выконвае рытуал
бы шлюбны танец птушак у нізіне ракі
якую ён пераплыў на надзвычайным плястыковым мяшку
з боку Мэксыкі — сэм гадоў назад —
а потым некалькі месяцаў адседзеў у амэрыканскай
іміграцыйнай турме*

*ён набірае
— код краіны — код гораду — і номэр тэлефона —
ён знае гэтые лічбы на памяць
яны ўрэзаліся як іржса*

*ён мог бы і не званіць
але гэта съятое*

*пакуль ён чакае злучэння
яго амэрыканская жонка
— нелегалка і ярая хрысьціянка —
— і ня менш жаданая самка —
гатуе абед*

*нарэшце чуваць гудкі
зь іншага жыцьця*

*законная жонка
— яна і выпхнула яго за акіян
а цяпер час ад часу съпіць
з суседам
— жонка якога
таксама нелегаліць
у Італії —*

*увесь час скардзіцца на
дрэнную тэлефонную
сувязь*

*перакінуўшыся
пра здароўе
дзяцей
гроши*

*нічога не жадаюць
адно аднаму
і нічога не вымагаюць
адно ад аднаго*

*у апошняя два гады ў іхніх
размовах няма нават намёку
на слоўную эратычную гульню
ну — якія-небудзь намёкі —
якія-небудзь слоўныя знакі
вядомыя — як звычайна — толькі
ім двайм*

*суха:
пра гроши
дзяцей
здароўе*

*скончыўшы
размовеу НН тупа глядзіць
на жоўтую съцяну
любімы колер
домаўладальніка*

*а яго амэрыканская жонка
ўжко набірае нумар тэлефона
каб дазваніца
да свайго дому*

*як заўжды дае распараджэньні
мужу
распыштвае
пра дзяцей і ўнukaў*

*i үіха
— каб ня чуё НН—
плачацца дачкэ ў сіта
слухаўкі*

*а потым яны
доўга займаюцца сексам*

*гіn-гон
за вырванае зь мясам сэрца
за жаданьне жыць па-людзку
i за жыцьцё
калі збудзецца*

*гіn-гон
за тое добраахвотнае турэмнае зъняволенъне;
за той one-way ticket;
за тыя заробленыя гроши;
за тыя памерлыя пачуцьці;*

*за тое
нікому не патрэбнае
ахвярапрынашэнъне*

гіn-гон

гіn-гон

гіn-гон

Пераклада з украінскай Вальжына Морт

ЛІТАРАТУРА

СЯРГІЙ ЖАДАН

Свята, якое заўсёды з табой

* * *

*Съмерць матроса рачнога флёту
схаваная ў прыбярэжнай гліне,
покуль ён робіць сваю работу,
покуль мусоны стаяць у даліне.*

*Ціхія баржы, імклівыя шхуны,
што ў акіяны зносіць вадою,
кранаюць хрыбта басовыя струны,
гавораць: яна ня будзе з табою,*

*гэта жанчына, са срэбрам у горле,
з сэрцам са слановае косьці,
настойваецца на ўласным горы,
не дачакаўшы тваёй мілосці,*

Сяргій Жадан (нар. 23 жніўня 1974) — паэт, празаік, эсэіст, перакладчык. Скончыў Харкаўскі пэдагагічны ўніверсітэт. Вялікі сябар Беларусі. Пазалетаўся ў «ARCHE» быў апубліканы яго раман «Дэнеш Мод» (10/2006).

СЪВЯТА, ЯКОЕ ЗАЎСЁДЫ З ТАБОЙ

кінула ёсё, што тайла ў мэтах,
дажджы хавае глыбока ў целе.
Чуеш, па валасах яе медных
рыбалавецкія плачуць арцелі?

Таму плыіві сабе паўз парогі,
паўзь мігатню электрычных турбінаў,
як найдалей ад сваёй трывогі,
як найдалей ад гэтай краіны.

На залатыя агні малярыі,
на стомлены голас дзевы Марыі,
на сутоньне адэскіх туманаў,
цёплых ад мулу тлуштых ліманаў.

На плаўнікі пурпуроўыя скумбрый,
на горкія хвалі марскога іспыту,
на верную съмерць, на холад па скуры
ад чорнай крыві,
ад тэхнічнага съпірту.

Тады напросіш хоць трохі ласкі,
каб адыходзіць ня так глыбока,
каб не забылі табе пакласьці
па срэбнай манэце
на кожнае вока.

А потым цемра ляжка на грудзі,
і зоркі табе перастануць съніцца.
А потым і сэрца змушана будзе
спыніцца.

СЯРГІЙ ЖАДАН

* * *

*Палявыя камандзіры,
чыле сэрцы
спавіты туманам,
толькі й чакаюць, калі туманы растануць.
Партызан да тых пор лічыцца партызанам,
покуль ёсьць вораг,
у тыле якога
ён партызаніць.*

*Доўгае ваша валосьце і ўсё, што для вас пашыта,
чорныя ваши бэрэты і рваныя ваши мундзіры, —
разъяваюцца ветрам,
нібы залатое жытва,
у якім ляжасць
спалоханыя дэзэртыры.*

*Але кожнае ночы зьяўляеца ценъ паўстанца,
і кружляе за вокнамі, як баявая хімэра,
і ляжасць на дне яго скуронога ранца
нідерляндскі тытунъ
і кніжка Аналінэра.*

— Ну, што, кампалка, — гартаеш свой малітоўнік?
Чакаеш, што прыйдзе пошта, як толькі будзе зацішиша?
— Да якая там пошта, — кажа ў адказ палкоўнік. —
Мне ўсё адно
ніхто ня піша.

СЪВЯТА, ЯКОЕ ЗАЎСЁДЫ З ТАБОЙ

* * *

*Ведаеш, радасьць даецца з болем:
забіць на сумневы — і больш ня сумна.
Я стану некалі кітабоем,
падаўшыся на нарвэскае судна.*

*Усе карабельныя ведаць сакрэты,
каб ад работы жылы надзымула
й чырвоныя мне гарэлі камэты
у вязкім мазуце нябеснага мулу.*

*Я буду плысці морам бяз краю
у шэрым швэдры грубае вязкі,
буду гнаць кітовыя зграй
ад пляжсаў Японіі да Аляскі.*

*I кіт, ня верачы, што дасталі,
на свабоду рване за статкам
і ўпадзе зь нябёсаў на хвали
падбітым чорным аэрастатам.*

*I трывомфальна скончу пагоню
п'янкай пад радасную гамонку,
а покуль мне спаць з вуглём у вагоне,
ў трамваі граць на губным гармоніку.*

*Дні мае яблыкамі салодкімі
на схіле коцяца без інтарэсу
і пакрысе сплываюць за лодкамі
цёплымі хвалямі на Адэсу.*

СЯРГІЙ ЖАДАН

* * *

*Ён быў паштальёнам у Амстэрдаме,
слухаў аббу, сядзеў на траме,
на выходных — порна ў кіно.
Сябры яго, п'яніцы-радыкалы,
казалі яму: «Мы ўсё праўтыкали,
на вуши ўляпалися ў лайно.*

*У краіне стагнацыя і мудацтва,
лібералізм, прадажнасьць, лявактва...
Нават дзівісця, што жывы.
Эўразьвязам кіруюць уроды,
яны гавораць: «правы і свабоды»,
але купі-тка нармальнаі травы.*

*Але яшчэ ёсьць краіна на Ўсходзе,
дзе памятаюць аб нашым прыходзе,
дзе эўрапейцам вольным — Эдэм.
Давай туды, у жыцьцё зь нябыту,
арганізуем каналы збыту
і культурны мост навядзем!*

*Там радасць сыходзіць на кожную хату.
Цэрквы маскоўскага патрыярхату
здымаюць сурокі і славяць джса.
Увесь тавар і любыя грузы
кантраллююць там прафсаюзы,
і пра духоўнасць пляе душа!*

*Там п'юць абсэнт ад прастуды з маленства.
Там дэман — жаночае падабенства —
будзе кахаць да самай труны.
Шчасьце проста стаіць на ганку!
Давай, чувак, прывязі аўганку!» —
паўтаралі яму яны.*

Ён крочыў на гэтую дзіўную трасу.
Авіялініямі Данбасу,
дзе на съняданак — толькі бухло,
прадчуваючы перамену,
вылецеў па-за межы Шэнгену,
кінуўшы ўсё, што ў яго было.

I вось ён ступіў на зямлю ў Данецку,
з усіх замежных мог толькі па-грэцку
(ён чуў, тут па-грэцку гавораць усе),
i трапіў у руکі дзівоснай пары —
кіроўца на фордзе й сябрук на кумары...
I зоры зазъязлі ва ўсёй красе.

Кіроўца сказаў: «Усё нармальна, зёма,
давай, пачувайся у нас, як дома,
мы ўсе — сябры твае, бачыши сам.
Трапіў у рай, дык ня будзь бакланам:
едзьма ў Стаканаў, там столькі плану,
што хопіць вам на ўвесь Амстэрдам!»

Быў далягляд у сутоньне закуты.
Стаяла зіма. Пачынаўся люты.
I месяц за імі гнаўся, як птах.
Трывожна съвяціліся тэрыконы,
на Украіну ішли цыклёны,
i душы танулы ў глыбокіх сънягах.

На сорак пятым км іх руху
машина трапіла ў завіруху,
i змрок агарнуў іх мулам густым.
Кіроўца прамовіў: «Ёхан, брацішка,
на ходу, выходзіць, усім нам крышка,
маліся сваім растаманскім съвятым!»

Замерзла паліва й съціхла мова.
Съмерць надыходзіла з боку Азова,
дэмант смутку ў сънезе іх пас.
Дэзадарант, каб сагрэцца, з рыльца
ён піў, i хацеў камусь дазваніцца,
i з тэлефона чуў у адказ:

СЯРГІЙ ЖАДАН

«На дадзены час абанэнт не даступны.
Жыцьцё — наогул працэс падступны:
так, нібы тонеш ля самых буйкоў.
Съмерць твая — невялікая страта,
проста мяняеца апэратор —
і ўсё менш уваходных званкоў».

* * *

Я заўсёды з павагай ставіўся да прафэсійнага спорту,
верачы ў тайны сэнс гэтай нябеснай фізы,
у магію гетраў і маек, цяжкіх ад салёнага поту,
разьбітых фізіяномій, што паказваюць па тэлевізары.

Дзеци працуўных, якія жывуць на спальных раёнах,
зьбіраючыся на пустках за чорнымі үеплатрасамі,
коожны вечар гуляюць ад абароны,
вытоптваючы траву кітайскімі адышасамі.

Коожны з тых малъцаў хацеў бы стаць нармальнym баксэрам
і падпісаць кантракт на бai дзе-небудзь у Штатах.
Заваліш пару кубінцаў, зробісься мільянэрам —
і ганарары прасаджваеш, гуляючы на аўтаматах.

Зробісься чэмпіёнам, каб гэтыя ўсе прыдуркі
здымалі сабе на мабілы тваё ўзнагароджаньне.
Штомесяц адлічваеш гроши для дзіцячых прытулкаў,
ніколі не забываючы аб сацыяльнym паходжаньні.

Перамагаеш дэпрэсію мэдычнымі прэпаратамі.
Сыпіш з пакаёўкамі, ладзіш мардабой з рэпартэрамі.
Пляжы ўсё бараҳло, прынесенае спэкулянтамі,
і заліваесься ў ложжу залатою мадэраю.

Бінтуеш запясьці. Бяз морфію не засынае Рокі.
Нібы золата ў рэках, щукаеш снатворнае ў венах.
І, стаўши пад грушу, б'еш яе, б'еш да запамарокі,
нібы гэта яна вінавата ў тваіх проблемах.

ЕЎТУШЭНКА

*Вось так за ўсёй гэтай беганінай
столькі дурнотаў даводзіцца
рабіць, хто б падумаў.*

*Зранку тэлефануе знаёмы,
гаворыць: брат, выручай,
тэрмінова патрэбны матэрыял.
Ну, і замест таго, каб вяртаць
сабе чалавечы выгляд,
ты мусіш цяпер
ратаваць сяброў ад побытавых
праблемаў.*

*Што гэта? — спытаў ён. Матэрыял, —
кажу, — памяці Еўтушэнкі.
А што — ужо? — спытаў ён.
Так, — кажу, — я ўчора дзесьці
ў кавярні пачуў. Альбо на вакзале,
калі даганяліся. Ведаеш, там
ёсьць кругласутачная?
Ведаю, — адказаў ён. — Эх,
блядзь: а я толькі днямі яго выступ
слушаў па радыё. Пра інтэлігенцыю.
Альбо пра дэмакратыю. Мабыць, усё-ткі
пра дэмакратыю, — падумаўши,
сказаў я. Так, — пагадзіўся ён, —
пра дэмакратыю.*

*Ведаеш, — сказаў ён, памаўчаўши, —
я часам думаю, што напраўду дэмакратыя —
гэта вялікая купа гаўна, уся-ўся
дэмакратыя, пагадзіся.*

*Быў позьні вечар, мы ўжо стаялі
на вакзале, ля кругласутачнай,
і я ня ведаў, чым яму запярэчыць.*

СЯРГІЙ ЖАДАН

*Наступнага ранку ён зноў
патэлефанаваў. Ну, вось што, —
сказаў ён стурбавана, — тут такая
бяды: ён, аказваецца, яшчэ жывы,
добра, што я зранку спраўдзіў, а то трапілі б
мы з твайм матэрыйялам.*

*Ну, дзякую Богу, — кажу, — хто б
мог падумаць. Што «дзякую Богу»? —
раскрычаўся знаёмы, — што «дзякую Богу»?!
У нас дзірка ў паласе, давялося
даваць дзъве крыжаванкі. А мы не газэта
крыжаванак, разумееш:
мы
не газэта
крыжаванак!!!*

*Добра, — кажу, калі ён ужо
супакоіўся, — то што: матэрыйял
забраць?
Матэрыйял? — задумаўся ён, —
не — матэрыйял хай застаецца ў нас:
колькі яшчэ там яму засталося,
а матэрыйял выйшаў
добраи, кароткі,
а галоўнае —
чэсны.*

МІНЗДРАЎ

*З акна лякарні было відаць яблыні,
якія гэтым летам прагіналіся пад цяжкімі
дажджамі, так што трава заблыталася ў самых
нізкіх галінах.*

*Зранку двор быў пусты,
ведаеце, ёсьць улетку пару такіх дзён, яны
ня тое каб самыя доўгія, хутчэй — самыя размытая.
Потым, вядома ж, гэта ўсё зьнікае,
потым увогуле пачынаецца восень.
Але ў тыя дні, гадзіне а сёマイ, у сьветлым
небе было відаць зоркі,
якія цямнелі і гасьлі.*

*Жанчыны былі падобныя да чачэнскіх снайпэрак —
як у чачэнскіх снайпэрак, у іх
былі сколатыя анэстэтыкамі вены
і нядобраяя позіркі.
А мужчыны былі падобныя да асьветнікаў Кірылы і
Мяфодзія — як асьветнікі Кірыла і
Мяфодзій, яны былі ў доўгіх халатах
і трымалі ў руках гісторыи хваробы,
падобныя да першых перакладзеных Эвангельляў.*

*Зранку, калі яны выходзілі ў сад і
палілі, зоркі паступова зьнікалі
і шамацела трава.*

*Блаславёнае імя Гасподняе, — казаў
Кірыла. — Блаславёныя рукі Ягоныя,
зь якіх мы атрымліваем хлеб наш штодзённы.
Сястра-сучара, — перакладаў Мяфодзій
кірыліцай. — Зноў зажыліла морфій.
Маляве трэба пісаць, а то бяз понту.
І снайпэркі схіляліся ім да ног,
амываючы ступы дажджавой вадой.*

СЯРГІЙ ЖАДАН

Ёсьць невылоўная стойкасць у мужчынах,
якія выходзяць у падворкі лякарняў,
усё жыцьцё працаўцаў на сваю краіну
і атрымаць нарэшце ад яе
халодны шэры халат:
з тваіх рук, бацькаўшчына, съмерць хоць
і горкая, але жаданая,
як хлеб на вайне.

Часам выходзілі сёстры-плачкі
і прасілі наймацнайшых зь іх
вынесці чарговы труп.
Тады мужчыны ішлі,
а жанчыны трымалі ў пальцах
іхныя цыгарэтты,
якія цямнелі,
цямнелі
і паступова
гасцьлі.

ТАК ГАРТАВАЛАСЯ СТАЛЬ

Першы сказаў: «Ты нават
не ўяўляеш,
якая са мною здарылася прыгода.
Гэта проста скандал».
«Напраўду?» — перапытаў яго другі.
«Так, — сказаў першы. — Зараз я табе раскажу.
Вяртаюся я ўчора ўвечары дамоў.
Трамваем.
І праяжджаю свой прыпынак.
І мушу ісьці дамоў пешкі.
Заходжу ў парк.
І паўсюль, ведаеш, гэтыя падазроныя суб'екты
з партвэйнам.
І раптам мне дарогу заступае жанчына.

*Лёгкіх паводзінаў.
І прапануе пазабавіцца.
Добра, што я не разгубіўся, ня выказаў страху
і адразу кінуўся бегчы.
Перабег цераз парк, заскочыў у свой пад’езд,
прасылізнуў у кватэру,
зачыніўся ў ваннай,
і доўга астуджаў пад халоднымі струменямі
распаленае чало!*

Вось такая вось прыгода», — скончыў першы.

*«Да, — адказаў другі. — Ты малайцом,
не разгубіўся. Я б на тваім месцы
пра гэта напісаў».
«Так і зраблю, — сказаў на гэта першы. — Так і зраблю».
«Правільна, — пахваліў яго другі. — Правільна».
«Ну, то бывай, друга, — сказаў першы. — Дзякую,
што падтрымаў», — сказаў ён і паклаў слухаўку.
«Ну, а як жа? — адказаў яму другі. — Мы,
пісменьнікі, павінны падтрымліваць
адзін аднаго», — дадаў ён
і таксама паклаў слухаўку.*

*I першы напісаў пра квітнеючы сад
і асьляпляльнае сонца.
Мужныя, руплівыя людзі апрацоўвалі глебу,
саджаячы розныя культуры гародніны,
вырошчвалі сланечнікі і кукурузу,
палівалі цяжкія памідоры.*

*А другі напісаў пра мора й бясконцае неба.
І пра съмелых птушак, якія луналі над даляглядам.*

*I ў тэксце першага румяніліся памідоры.
А ў тэксце другога птушкі клекаталі ў вышынях.*

*I памідоры ў першага ўсё наліваліся жыцьцядайным сокам.
А птушкі ў другога ўсё клекаталі і клекаталі.*

СЯРГІЙ ЖАДАН

*I, залятаючы на памідорныя градкі,
сралі,
сралі,
сралі
на гэтыя чортавыя памідоры.*

СЬВЯТА, ЯКОЕ ЗАЎСЁДЫ З ТАБОЙ

*Мы пасьпелі ўжо забыць пра яго,
і тут раптам ён памёр.
Родныя вырашылі паведаміць калегам.
I паведамілі нам.
А мы, ну што мы, як мы звычайна
паводзімся на хаўтурах?*

*Нехта з нас зъдзівіўся, што ён памёр.
Нехта зъдзівіўся, што ён памёр толькі цяпер.
У дзяцінстве мы чыталі яго кніжкі,
можна, таму і вырасьлі такімі злыミ.*

*На хаўтурах усе гаварылі пра літаратуру
і чыталі свае вершы.
Нехта пабег па шампанскасе для жанчын.
Нехта намагаўся падкаціць да ўдавы
і пытаўся, ці ёсьць у яе хлопец.
Нехта пабіў маладога паэта,
які пісаў патрыятычныя санэты.*

*Той ляжаш на падлозе,
абліты шампанскім і съязамі ўдавы,
а над ім люта навісалі калегі па цэху
і патрабавалі, каб ён уставаў і працягваў
бойку, бо ляжачых яны
ня б'юць.*

*I побач зь ім ляжали патаптаныя
аркушы з санэтамі
і згубленая найстарэйшым з паэтай
устаўная сківіца, якую ён згубіў,
патрабуючы, каб малады ўстаў
і працягваў бойку.*

*I перш чым удава пасьпела выклікаць
нарад, яны пабілі посуд і друкарскую
машина нябожчыка,
чытаючы верши
і гаворачы пра літаратуру.*

*Паэзія — апошні пляцдарм няскораных,
годны супраціў усеагульной паняверцы.
Паэты трymаюцца разам, нібы матросы крэйсера.
I калі крэйсэр безнадзеяна ідзе на дно,
паэты падстаўляюць твары ветру і съпяваюць
гімн братэрству і вернасьці,
высокімі чыстымі галасамі.
Толькі нехта адзін, ад самай першай ноты,
увесь час шамаціць сваёй
устаўной сківіцай.*

Пераклаў з украінскай Андрэй Хадановіч

□ ЭСЭІСТЫКА

МАРЫЯ МАРТЫСЕВІЧ

Дзве души беларускай літаратуры

«**У** адной невялікай паводле єўрапейскіх сумераў канстытуцыйнай ма-
нархіі насельніцтва складалася з аднаго караля, аднаго прэм’ера, ад-
наго шэфа службы бяспекі, аднаго міністра паліцыі, аднаго пракурора... У гэтай
краіне быў адзін крыміналнік, адзін палітвязень і адзін палітуцякач. Адзін гене-
рал камандаваў адным палкоўнікам, адным маёрам і адным капітанам. На ўліку
ў адзіным прафсаюзе стаялі адзін будаўнік і адзін падрыёнік, адзін прафесар і
адзін студэнт, адзін акадэмік і адзін цалкам непісьменны грамадзянін. Такое ста-
новішча існавала абсалютна ва ўсіх сферах. У краіне меліся ў наяўнасці адзін
алкаголік і адзін наркаман, адзін сутэнёр і адна прафесійная выляжанка, адзін
хворы на СНІД і адзін хворы на пранцы. (...) Гэткі самы баланс захоўваўся і
сярод прадстаўнікоў творчых прафесіяў: краіну цалкам задавальнялі адзін кам-
пазітар, адзін архітэктар, адзін мастак, адзін актор, адзін журналіст і адзін
пісьменнік».

Гэтым іншаказальнym апісаннем пачынаецца саркастычная аповесць-казка Уладзіміра Арлова «Ордэн белай мышы». З лёгкай рукі Арлова Беларусь часта фігуруе ў дыскусіях беларускіх інтэлектуальных колаў як «краіна, у якой усяго па адным». Метафору разумеюць даволі шырока: так можна сказаць пра не-магчымасць больш, чым аднаго меркавання у афіцыйных СМІ, адсутнасць у кіраванні дзяржавай апазіцыйных палітычных партый, вельмі маленъкую, як на 10 мільёнаў грамадзянаў Беларусі, колькасць літаратараў, што пішуць па-беларуску, нястачу саміх інтэлектуалаў, бо тыя, хто з цягам часу мог іх выхаваць,

Марыя Мартысевіч — паэтка, эсэістка. Нядайна ў выдавецтве «Логві-наў» выйшла кніга яе паэзii «Цмокі лятуць на нераст».

Зъмешчанае ніжэй эсэ было напісаны для кіеўскага месячніка «Критика» і перадрукоўваецца з ласкавай згоды гэтага выдання.

былі вынішчаныя спачатку пасля паўстання 1863 году, а пасля (і амаль на 100%) у сталінскія часы. Магчыма — і пра інтэнсіўную эміграцыю студэнтаў і спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй у заходнія краіны. Але, слухаючы гэтыя дыскусіі, я заўсёды дадаю ў думках: ёсць усё-ткі на гэтым адзінокім целе, што распласталася роўна на згіне майёй падарожнай мапы Еўропы, парны орган: у Беларусі дзве душы. Што яшчэ больш ускладняе сітуацыю, хоць, мне здаецца, многае тлумачыць.

Метафара «дзве душы» — таксама запазычанне з беларускай літаратуры. Гэта назва выдадзенай у 1919 годзе ў Вільні аповесці Максіма Гарэцкага, класіка беларускай прозы і эсэістыкі XX стагоддзя (1893 — 1938; нарадзіўся на ўсходзе Беларусі, расстралены ў Вязьме). Дзеянне аповесці пачынаецца ў знакавым 1918 годзе. Яе герой — працяглы царскай арміі Ігнат Абдзіраловіч, які нечакана даўнаеца, што нарадзіўся селянінам, але ў дзяцінстве маці памяняла яго месцамі з панскім сынам, каб забяспечыць роднай крыўіначцы будучыню. Гэтае серыяльнае здарэнне павялічвае ўнутраную раздвоенасць Ігната. Герой не ведае, хто ён: «пан» ці «хам», беларус ці рускі, «чырвоны» ці «белы». Яго пошук адказаў на гэтае пытанье і складае змест аповесці. Мой школьнны падручнік беларускай літаратурывы сцвярджаў, што ў выніку Абдзіраловіч стаў на бок добра — то бок, бальшавікоў і Савецкай Беларусі. І сапраўды — вельмі папулярная сярод беларускіх інтэлігентаў 1920-х гадоў пазіцыя. Але сам Гарэцкі не дае пэўнага адказу, напрыканцы аповесці «Дзве душы» галоўны герой сузірае, як катафалк вязе на могілкі камуніста.

У 1921 годзе ў Вільні пад псеўданімам Ігнат Абдзіраловіч выйшла эсэ «Адвечным шляхам». Яго аўтар, малады эканаміст Ігнат Канчэўскі, абсалютызуе ідэю беларускай раздвоенасці. Ён кажа пра адвечнае знаходжанне Беларусі і беларусаў паміж Усходам і Захадам — і асэнсаванне гэтага «паміж» бачыць падмуркам новай беларускай ідэнтычнасці. Канешне ж, пытанне «Усход-Захад» істотнае і для многіх культурыраў Цэнтральнай Еўропы, і для Расіі, якая геаграфічна разломваеца на Еўропу і Азію па лініі Уральскіх гор. Але пры гэтым Цэнтральная Еўропа пачуваеца Захадам, які незаслужана прыпісалі да Усходу, а Расія паводзіцца як асілак, што, круцячыся ўва сне, перацягвае на сябе коўдру Захаду. Беларусь жа па суме рэфлексіі празаходніх і праўсходніх інтэлектуалаў не пачуваеца ні на чым баку. Гэтае памежнасць, працёртасць мапы на згіне адчуваеца ў Беларусі амаль фізічна. І тое, што можна акрэсліць як «сучаснае беларускае пісьменства» — гэта вынік такога адчування сябе «паміж». «Паміж» — так называеца філософска-літаратурны часопіс студэнтаў Беларускага Калегіюму — незалежнай, напаўпадпольнай навучальнай установы, своеасаблівага адкрытага універсітэту. Англійскі варыяント назвы — «In Between» — здаецца мне яшчэ больш красамоўным. Калі ты *between, you are in*.

ДВА Ў АДНЫМ

Відаць, найяскравейшы прыклад таго, што могуць зрабіць з адной краінай, адным народам, адной культурай адрозныя дзяжаўныя ідэалёгіі — гэта лёс Паўднёвай і Паўночнай Карэі. Беларусь сёння — гэта дзве Карэі ў адным флаконе. Цягам апошніх год мы назіраем у Беларусі два незалежныя адзін ад аднаго працэсы: імклівы рост колькасці легкавых машын на вуліцах гарадоў і працяг рэпрэсіі ў дачыненні пісьменства ў шырокім сэнсе гэтага слова: абмежаванне распаўсяду недзяржаўных газет, літаратурных часопісаў і пазбаўленне іх рэгістрацыі; частыя адмовы прадстаўляць памяшканні «непажаданым» літаратарам для сустрэчы з публікай, дыскрэдытууючыя артыкулы ў дазволеным друку і «чорныя спісы» на сталах у рэдактараў дзяржаўных СМІ. І ў той жа час у незалежных літаратараў выходзяць кнігі — вельмі павольна, бо выдавецтва, гатавае іх выдаваць, — адно. І ў адным салідным часопісе на іх нават з'яўляюцца рэцэнзіі. Праўда, па адной, бо крытык таксама адзін. Дакладней, адна — гэта жанчына.

Не, выдавецтваў, зразумела, крыху больш, чым адно, і апроч «ARCHE» літаратурна-крытычна-пабліцыстычны кангламерат утвараюць «Дзеяслоў» Барыса Пятровіча, «рARTuzan» Артура Клінава і некаторыя іншыя, і крытыку ў гэтыя часопісы піша не толькі Ганна Кісліцына. Аднак некаторая затарможанацца развіцця літаратурнага *infant terrible* ўсё-ж адчуваеца. З усяго відаць, незалежная беларуская культура — маці-адзіночка.

ДВОЙЧЫ ДВА

Чаго ў беларускай літаратуры два? Па-першае, у ёй дзве сістэмы правапісу. Палова літаратараў карыстаецца афіцыйным, яшчэ савецкім правапісам 1933 году, «наркамаўкай», якой вучачы у школе, на якой вядзеца даumentацыя, выдаецца дзяржаўны друк. Другая прытымліваецца класічнай граматыкі Браніслава Тарашкевіча — «тарашкевіцы». Такая сітуацыя спараджае шмат блытаніны, спрэчак, гібрыдных індывідуальных «правапісаў» і ў выніку моўных памылак — і гэта толькі кірыліца (ёсць яшчэ нешматлікія прыхільнікі лацінкі).

Па-другое, у беларускай літаратуры дзве мовы. Шмат дыскусій апошняга часу датычаць статусу рускамоўнай літаратуры, што паўстае ў Беларусі. Напрыклад, да якой літаратуры належыць паэт Веніямін Блажэнны (Айзенштадт) (1921 — 1999), яўрэй па нацыянальнасці, які ўсё жыццё пражыў у Беларусі і якога ў Расіі называюць «першым расійскім бітнікам»? Асабістыя адчуванні саміх рускамоўных аўтараў непрадказальныя: твой суразмоўца можа апынуцца і «беларусам, які, на жаль, не валодае беларускай мовай» і «рускім пісьменнікам, якога лёс занёс у Беларусь». Прафэсійны скандаліст беларускай літаратурны пісьменнік Адам Глобус год таму агучыў правакацыйнае меркванне:

Беларуская літаратура — гэта тая літаратура, якая ствараеца на беларускай мове. Хай чалавек жыве ў Амерыцы, мае амерыканскія грамадзянства, але калі ён піша па-беларуску, ён — беларускі літаратор.

На Глобуса абурыліся не толькі прыхільнікі канцэпцыі беларускасці Адама Міцкевіча, але і папулярныя ў Расіі камерцыйныя аўтары, што жывуць у Беларусі. Хоць сучасныя рускамоўныя літаратары пачуваюцца самабытна і не любяць, калі ў Расіі іх называюць «дышспарай», яны арыентуюцца на рускі культурны кантэкст і расійскія кніжныя рынак. Некаторыя з іх з часам пераходзяць на беларускую мову, як гэта зрабілі, напрыклад, паэты Джэці (Вера Бурлак) і Дэмітры Дэмітрыёў. А некаторыя, як, напрыклад Пістанчык (Сяргей Прылуцкі), пішуць апавяданні гутарковай мовай вёсак і прыгарадаў — руска-беларускай мяшанкаю «трасянкай».

Па-трэцяе, у беларускай літаратуры дзве літаратуры. Інстытуцыйна гэта выглядае так. Да 2004 году ў Беларусі існаваў адзін Саюз беларускіх пісьменнікаў, створаны яшчэ ў савецкія часы. У 1990-я гады рада гэтага аб'яднання зарыентавалася ў часе і яшчэ больш за 10 год была афіцыйным прадстаўнічым органам беларускай літаратуры. Але рэжыму не падабаліся дэмакратычна-неарамантычныя настроі кіраўніцтва Саюзу і аўтарытэтных пісьменнікаў, што яго прадстаўлялі — Васіль Быкава, Рыгора Барадуліна, Ніла Гілевіча, Уладзіміра Някляева, Уладзіміра Арлова, Алесі Разанава і іншых. Улады перасталі фінансаваць інстытуцыйно і ўрэшце пазбавілі памяшкання. А ў 2004 годзе быў створаны другі саюз пісьменнікаў, у статуте якога пропісаная такая важная для высокага мастацтва акалічнасць, як лаяльнасць беларускай дзяржаве, дзяржаўнаму гімну, гербу і сцягу (сцягоў і гербаў у нас таксама па два) і іншым атрыбутам такога кшталту. Яго старшыня — вельмі каларытная асона: генерал-лейтэнант Мікалай Чаргінец. Апроч гэтай пасады ён яшчэ кіраваў камісіямі па нацыянальнай бяспечы і знешній палітыцы Палаты Прадстаўнікоў.

ТРЭЦІ ЛІШНІ

Але вось у нашым аповедзе з'яўляецца трэці лішні: літаратура, рызыkiem назваць яе «прагрэсіўнай», стваральнікі якой упершыню пасля 1930-х гадоў кладуць у аснову творчасці эстэтычныя, а не ідэалагічныя крытэрыі. Суполка Бум-Бам-Літ ладзіць, пачынаючы з сярэдзіны 1990-х, эфектныя паэтычныя перформансы, суполка «Schmerzwerk» з пачатку 2000-х ударна апраўдвае сваю назvu — «фабрыка болю» — і ўсе кідаюцца ў эксперыменты, якія прадстаўнікі традыцыйнай літаратуры называюць то «фармалізмам», то «фармалінам».

У літпрацэсе Беларусі пануе нешта значна больш небяспечнае, чым палітычная цэнзура — цэнзура эстэтычная. Незалежна ад таго, прытрымліваюцца літаратурныя функцыянеры «ідэалогіі Нацыянальнага Адраджэння» (ідэал — Вялікае княства Літоўскае) ці «дзяржаўнай ідэалогіі» (ідэал — СССР), яны з аднолькавым недаверам прымаюць літаратуру, насычаную слэнгам, моўнымі ня-

правільнасцямі, паэзію, зарыфмаваную крыху менш, чым, напрыклад, паэма «Новая зямля» Якуба Коласа. Іх аб'ядноўвае канцепцыя «чысціні», «цнатлівасці» беларускай літаратуры, непрыняцце (пост)мадэрністычнай паэтыкі, для маўлення пра якую існуе агульны тэрмін «авангард» — эўфемізм слова «постмадэрнізм», якога ў акадэмічным беларускім літаратуразнаўстве стараюца не ўжываць на пісьме і не прамаўляць супраць ночы: а раптам прысніцца. Цнатлівы, старанна ачышчаны па ўсёй даўжыні ад «авангарду» канон беларускай літаратуры вывучаюць сёння ў беларускіх школах. І, відаць, не толькі там.

Нядаўна мне давялося пачуць у Кракаве лекцыю прафесара польскага ўніверсітэту, агляд на тэму «Беларуская паэзія — скарб ўрапейскай літаратуры». Савецкае літаратуразнаўства пачынала гісторыю беларускай літаратуры з 1917 году. Прафесар, наадварот, скончыў яе Каstryчніцкай рэвалюцыяй. Азначыўшы свой літаратуразнаўчы метад як «эмацыйны», прафесар абвесціў, што зараз прагучыць «нацыянальны гім беларусаў» аўтарства выбітнага паэта Янкі Купалы. — *А хто там ідзе, а хто там ідзе, у агромністай такой грамадзе?* — прачытаў прафесар з манітору лэптопу і запытальна абвёў вачыма прысутных. Потым зрабіў паўзу і з усёй роспаччу, на якую быў здольны, адказаў: — *Беларусы. А што яны нясуць (паўза) на худых плячах, (трагічная паўза), на руках ў крыві, на нагах у лапіцах?* (апакаліптычна паўза, далей з горыччу) *Сваю крыўду (etc).*

Віцэ-прэзідэнт Польскага ПЭН-клубу Адам Паморскі быў заўважыў, што беларускі дыскурс сатканы з несупадзенняў. Прафесар беларускай літаратуры, які чытае з манітору лэптопу верш «*А хто там ідзе?..*» — прыгукрасны прыклад такога несупадзення.

Пасля прагляду фільму Мацея Дэмбінскага «*Lekcja języka białoruskiego*» адна польская перакладчыца запыталася ў мяне: чаму нашы дэмансстрацыі ў імя свабоды і дэмакратыі выглядаюць як класічныя заходніе ўрапейскія маршы правых сілаў? Прыходзілася тлумачыць, што гэта не фашизм, а запознены рамантызм. І што найноўшае пакаленне беларускіх літаратараў стараеца не мяшаць творчасці з грамадзянскай пазіцыяй, а эстэтыку як чырвона-зялёных, так і бел-чырвона-белых сцягоў лічыць кічам. Але вось такі літаратар выходзіць з універсітэту / офісу / рэдакцыі і не можа ўвайсці ў метро, бо дэмансстрацыя апазіцыі сутыкнулася на праспекце з атрадам міліцыі з аднаго боку і заторам з новых аўтамабіляў з іншага. Што яму застаецца рабіць? Пісаць вершы пра ўсё гэта. І час ад часу публікуваць пад псеўданімам у інтэрнэце прозу пра трансгенных ласёў-партызанаў. Сучасная беларуская літаратура максімальная абстрагаваная ад навакольнай беларускай рэчаіснасці, але адначасова максімальная прасякнутая ёй — дзве душы ў адной грудзіне.

Паслоўе

ВІТАЛЬ ПАНАМАРОЎ

Адна душа, у адным Доме

У сваім добра скампанаваным эсэ «Дзве душы беларускай літаратуры» Марыя Мартысевіч настойвае: у Беларусі ўсяго па адным або па два. Здаецца, гэта сапраўды так, нездарма ж найвядомейшы з сучасных беларускіх паэтаў Андрэй Хадановіч мінулай восенню заклікаў сваіх калег «разьбіцца на пары і напісаць па пары вершаў, так цi інчай звязаных між сабою», і для прыкладу напісаў у пары з Марыяй Мартысевіч па вершы з супольнай назвай «Парны тэніс». Аднак насамрэч беларусы не настолькі безнадзеяна двудушныя, як гэта можа падацца неабазнанаму ўкраінскаму чытачу эсэ спадарыні Марыі.

Беларусь цяпер нагадвае міжваеннную Польшчу, у якой украінцы Галіччыны і Валыні стварылі паралельнае грамадства з сваімі партыямі, кааператывамі, банкамі, бальніцамі, школамі, гімназіямі, часопісамі, выдавецтвамі, бібліятэкамі, храмамі і нават падпольным універсітэтам у Львове. Цяперашня беларусы таксама стварылі амаль усю такую самую недзяржаўную культурную інфраструктуру (апрача банкаў), хіба што універсітэт і ліцэй ужо апынуліся за мяжой — у Вільні.

А вось у культурным плане цяперашняя Беларусь падобная да савецкай Украіны пачатку 20-х гадоў мінулага стагоддзя, калі камуністычны кіраунік Дзмітрый Лебедзь абвясціў барацьбу дзвюх культур — рэвалюцыйнай, прагрэсіўнай, пралетарскай, гарадской расійскай ды контэррэвалюцыйнай, адсталай, сялянскай, сельскай украінскай. У Беларусі таксама яшчэ 3 гады таму інтэлектуалы агаворвалі ідэю заключэння своеасаблівой «Жэнеўскай канвенцыі» пра размежаванне кампетэнцыі расійскай і беларускай моў, а сёй-той нават прапанаваў дамовіцца пра «мінімальныя правілы мардабою» між «развітай» расійскамоўнай балшышніцёй і «адсталай» беларускамоўнай меншасцю.

Тады ж у Беларусі адрадзілася ідэя адвечнасці яе статусу «паміж» — перабывання на мяжы-памежы-франціры-лімітрофе паміж Усходам і Захадам, Расіяй і Еўропай, пра што таксама піша Марыя Мартысевіч. Гэта нагадвала падобную інтэлектуальную моду ва Украіне гадоў 10 таму і сведчыла пра тое, што больш

Віталій Панамароў — філёзаф, эсэіст, вялікі сябар Беларусі. Жыве ў прычые ў Кіеве.

шасць інтэлектуалаў Беларусі ужо перабывае ў дарозе «паміж» старым і новым Дамамі быцця. Зыходзячы з украінскага досведу, можна чакаць, што адразу пасля «улазін» у новы Дом прываблівасць статусу «паміж» для беларускіх эліт знізіцца і цывілізацыйны падзел перасунецца за ўсходнія ваколіцы Беларусі — туды, дзе ён гістарычна пазначаны мяжою пашырэння Магдэбургскага права і дзяржаўнай мяжой Рэчы Паспалітай Двух Народаў напярэдадні Хмяльніччыны.

Але апошнім часам крытычна маса крытычных расійскамоўных інтэлектуалаў выходзіць на шлях, які, паводле палітолага Віталя Сіліцкага, вядзе «да Беларусі праз Еўропу». У кожнага з іх былі свае асабістыя матывы гэтага экзістэнцыйнага выбару. Хтосьці стаміўся чакаць «святла дэмакратыі з Усходу» і звярнуўся да «закону з Захаду». Нехта пераканаўся, што ўдзел інтэлектуала ў кансерваціі залежнасці Беларусі ад былой метраполіі радніць яго з палітыкам, гатовым «на каленях паўзці ў Москву». Камусьці проста абрыдла адчуванне антагонічнай бяздомнасці і культурнай пустаты пад нагамі. Таксама пэўныя расійскамоўныя інтэлектуалы, якія прывыклі, па словах Віталя Сіліцкага, трапляць у Еўропу праз Шарамецьева-2, паступова ўсвядомілі, што цяпер у Еўропе нормай з'яўляецца нацыянальная супольнасць з адной душой. Дзеля гэтага сёйтой з іх вяртаецца дадому ўжо праз Мінскі аэрапорт, і з гэтага моманту ад іх не чуваць ніякіх размоў пра статус «паміж» адносна краіны, гістарычна і ментальна цалкам прыналежнай да заходніяй цывілізацыі.

З Кіева, які ад нядаўняга часу стаў беларускай культурнай сталіцай нароўні з Мінскам, Варшавай і Вільній, беларуская палітычная нацыя выглядае гіганцкім ліліпутам (велетенскім малюком) над паверхнія Салірыса, якога яго творцы-інтэлектуалы навучаюць валодаць целам, тварам і мовай. Гэты сімпатычны ліліпут мае толькі адну душу і жыве ў адным-адзінам, вельмі «ўтульным» Доме быцця. Но, паводле старадаўняга французскага выслоўя, «хто жыве на два дамы, губіць душу».

ЭСЭІСТЫКА

СЯРГЕЙ ДУБАВЕЦ

Партрэт бацькі

Кожны год улетку я вязу свайго бацьку ў лес. Гэта — ягоная і мая воля, якая, бадай, ні ў чым іншым у нас не супадае. Яму пад восемдзесят, і ён застаецца перакананым камуністам. Мне — за сорак, і я маўчу пра ягония ідэалы, каб не ўчыняць сваркі. У свае сорак, у адрозненіне ад мяне, ён ужо быў лысы, ростам мы таксама розныя — я на галаву вышэйшы. І толькі рысы твару беспамылкова выдаюць ува мне ягонага сына.

За трыста вёрст ад Менску мы пераяжджаєм Прыпяць, у Мазыры паварочваем на Мялешкавічы, а за імі збочваем на лясную грунтоўку. Гэта — цэнтральнае беларускае Палесьсе. Добра, калі дажджы не размылі, а лесавозы не разьблі каляіны. Пасыля гадзіны пошукаў у пушчы мы ўрэшце знаходзім тое, што трэба, — месца, дзе ягония гады перастаюць штосьці значыць.

Раптам бацька пачынае лётаць і съмяяцца як малое дзіця. Яшчэ хвіліна, і нішто ў ім не нагадвае таго савецкага начальніка на пэнсіі, якім ён яшчэ сёньня быў у Менску. Тут, на зарослай кустоўкі і дрэвамі паляне, дзе ледзьве ўгадваюцца съяды колішняга паселішча, закапаны ягоны пуп. І мне цяжка прыгадаць кагонебудзь яшчэ, хто з такой фанатычнай упартасцю цягнуўся б да месца свайго прыходу на съвет і з кім у такім месцы адбывалася б такое пераўтварэнне. Вось чаму кожны год улетку я вязу свайго бацьку ў лес. Налётаўшыся і насьмяяўшыся, ён прысядае на паваленай хвоі, і погляд ягоны абяртаецца ў самога сябе. Маг-

*Сяргей Дубавец — журналіст, публіцыст, адзін зь лідэраў і культивых аса-
баў беларускай незалежнай культуры. Яго апошняе эсэ выйшла ў «ARCHE» пад
назвай «Праект Беларусь» (1/2005). Гэты тэкст напісаны спэцыяльна для збор-
ніка «Sarmatische Landschaften Nachrichten aus Litauen, Belarus, der Ukraine,
Polen und Deutschland» (S. Fischer Verlag, 2006) і друкуюцца з ласкавай згоды яго
ўкладальніка Марціна Полака.*

СЯРГЕЙ ДУБАВЕЦ

чыма, ён мэдытуе, узіраецца кудысьці ў таямніцу свайго паходжаньня. Мне так здаецца, бо зазірае ён надта глыбака. Тым часам з уласнага радаводу бацька ведае толькі тых, каго знаю сам. Ягоная наратыўная гісторыя аблежаваная ўласным досьведам, як зрэшты і ягоная съведамасьць, і ягоная ідэалёгія. У гэтым сэнсе ён — тыповы прадстаўнік свайго пакаленія, а можа быць, і ўсіх цяпешашніх беларусаў наагул. Мы ўсе жывем сёньняшнім днём, і нашы ўяўленыні пра гісторыю не выходзяць за рамкі нашых біяграфіяў. Таму ўсё, што тычыцца нашага далейшага паходжаньня, даецца нам адно праз звароты да ўласнай крыві.

Бацька слоўная інфармацыя паўтараецца штогод тая самая. Урочышча, на якім мы цяпер бярэм па чарцы, згадваючы ўсіх амаль мітычных, як для мяне, продкаў, узынікла ў выніку хутарызацыі, а зынікла ў выніку калектывізацыі. Гэта значыць, існавала яно ня больш за дваццаць гадоў. Тутсама ў вайну яны хаваліся ад немцаў. Адсюль у 1943-м бацьку падабрала на фронт Чырвоная Армія...

Я назіраю за ім, як ён, колішні шэф ідэалягічнага аддзелу МУС БССР, савецкі да мозгу косткі чалавек, балінсуе між вобразамі Дыягена і трохгадовага дзіцяці, і разумею, што там, у Менску, мы заўсёды спрачаліся зь ім менавіта за гэта — за паходжаньне. Там я агучваў гісторыю роду і атрымліваў за гэта страшнае таўро нацыяналіста. Тут мы не спрачаемся, бо тут, мне здаецца, ён адчувае тое самае, што я думаю.

Ягонае раптоўнае супакаенне на паваленым дрэве — такі рэдкі стан — у часе паміж нашымі паездкамі я пазнаю ня ў ім, бо ў Менску ён зусім іншы — халодны, неразгаворлівы, жорсткі, — а ў абліччы мялешкаўскага земляка джазіста Фінберга, у героях эсэ Кановіча пра зыніклы Ерусалім, у прозе Шульца і нават у бабруйчанкі Наталылі Чарняк, вядомай як Сарот. Чаму толькі жыды? Мне трэба паславіць гэтае пытаныне, каб успомніць яшчэ чарэйскага фантазэра Оскара Мілаша, а таксама Яна Баршчэўскага, Яна Чачота... Можа быць, гэта іхныя відзејы прыходзяць да яго ў часе мэдытацыі — з уласнай крыві. І ён прымае іх, бо ня ведае іхных імёнаў, а таму проста ня мае чаго запярэчыць з гледзішча сваіх перакананьняў.

Нашы адносіны заўсёды былі вайной — то гарачай, то халоднай, а цяперака сталі асьцярожнай дыпляматыяй. Ён заўсёды ставіўся да мяне крытычна і ў маіх сутыкненіях з вучыцелькамі, міліцыянтамі, уладай уставаў на іхны бок. Так было, калі я падлеткам разбурыў съвяточную ілюмінацыю да чарговага камуністычнага сьвята і цэлы хор савецкіх пэдагогаў пагражаяў мне ледзьве не турмою. Бацька нават адмаўляўся ад мяне, пасыля спахопліваўся і быццам забываў пра адмаўленыне. Што яго стрымлівало? Тое, што я, які б ні быў жахлівы нацыяналіст і страшны антысаветчык, нясе ягонае прозвішча далей. Больш яго, па вялікім рахунку, нічога й не цікавіла, не было важным. Толькі прозвішча, фамілія, знак роду. Я думаў: адкуль у сялянскага сына зь ягонай камбодаўскай ідэалёгіяй гэткі арыстакрацкі выверт?

Пазней я зразумеў, што гэта — ня што іншае, як момант шчырасьці, які ўласцівы беларусам увогуле і які старанна хаваецца ад будзённасці менавіта там — у крыві. Беларус у душы свайгі ніколі й не пачуваўся камбодаўцам, хоць і мусіў

такога ўдаваць. Згадваю, як пахваліў аднаго вясковага мужычка за дагледжаны грушавы сад: «Ну, ты сапраўдны арыстакрат, а сразу відаць — беларус!» І трэба было бачыць, што пахвала патрапіла ў самае сэрца.

Гэтак і бацька — яго, вядома, так праста не раскусіш, — але ў душы ніколі не пагодзіцца з тым, што ў яго, скажам, не высакародная кроў. На словах ён адмахненца — ды перастань, усе мы зь сялян, і без рэвалюцыі і без Pacei дагэтуль жылі б у зямлянках!.. Ён ня хоча ведаць, што там зь імі было — да рэвалюцыі і да Pacei. Гэта ягоная цвёрдая пазыцыя, і гэта — нацыянальны комплекс — ня згадваць уласнае зрады роднай вёсцы, традыцыі і мове. Кожны беларус носіць гэты неадмолены грэх пад сэрцам. Калісьці яны прадалі ўсё сваё кроўнае за тое, каб выйсьці ў людзі, гэта значыць, у горад. І таму цяпер яны кажуць, што нічога свайго як быццам і не было. Інфармацыя пра паходжанье застаецца толькі ў крыві, там, адкуль і хацеў бы, ня выкінеш.

Бацька першы з роду прарваўся ў горад і вышагнуў за сабой палову сваіх братоў і сасыцёр. Усяго іх было дзесяць, што само сабою съведчыць пра амаль афрыканскую галоту, у якой жыла сям'я, і пра натуральны супор дэпапуляцыі. Іхны бацька, а мой дзед Каленік загінуў у Другую сусветную на фронце. І ў ягонага бацькі, Адама, таксама была вялікая сям'я. Іхная галота прыпала на час Сталіпіна, першых камунаў і камбінаў, хуткі заняпад якіх скончыўся хутарызацыяй. А вось ужо Адамаў бацька Іван меў дзяцей усяго двое. У восемдзесят сваіх гадоў ён забўся, упаўшы з каня. Тут пачынаецца іншыя гісторыя, тыповая для Беларусі і зусім ня тая цёмная, якую выкладалі ў савецкіх сем'ях. Чым далей зазираеш, тым меней бачыш гэтай крытычнай беднасці, прападаюць зямлянкі, каўтуны ды лапці, прыказкамі пра якія поўная беларуская выхаваўчая практика дагэтуль. Пачынаецца нармальны быт, і туман паходжанья разъвейваецца.

У бацькавы нарацыі з таго паходжанья і з той гісторыі выпадковымі праменьчыкамі трапляюць сінія фарбаваныя штаны, у якіх ён хадзіў у школу і якія дагэтуль згадвае з захапленнем; поўныя кашы ўюноў, вылаўленых узімку на лясной рэчцы з дрымучай называю Чэрцень (нічога смачнейшага за смажаных юноў ён ня еў у жыцці); свая зямля — але гэтым дзіцячая съведамасць цікалілася мала. Усё астатніе даводзіцца ўзнаўляць з кніг і зь песень ды казак бацькавай маці, бабулі Хвядоры — з таго, што я пасыпей запісаць.

Але нават калі я ўзнаўлю ўсю карціну, бацька ня стане слухаць пра тое, куды падзяваўся ён той, якога цяпер выгчувае ва ўласнай крыві, і адкуль узяўся ён гэты — чалавек чыноўны. Інакш яму б давялося перагледзець свае жыццёвыя перакананыні, а ён усё жыццё толькі й пераконваў іншых у тым, што сапраўдныя камуністы перакананыняў не мяняюць.

У бабулі Хвядоры замест перакананыяў былі здаровыя жыццёвыя інстынкты і съветлыя спадзвесы. Яна да съмерці згадвала, якім словамі ейны загіблы на фронце муж яе шкадаваў: «Пагаруй, пагаруй, будзеш ты ў мяне, маці, княгіня». Гэта дзе ж яна будзе княгіня? У новым калгасе, які ейны Каленік ствараў тут, у Мялешкавічах, з нуля? Мабыць, так ён той калгас разумеў — як новае, съветлае жыццё, як казачнае княства.

СЯРГЕЙ ДУБАВЕЦ

У бабуліных казках спрэс фігуравалі князі, панічы на аўтамабілях і жаўнеры. А ў песнях абавязкова згадваўся Дунай. Словам, нічога агульнага з той савецкай пралетарскай рэальнасцю. Дунай быў морам, у хвалях якога звычайныя кабечыя нараканыні на сваю долю ператвараліся ў містычныя сюжэты.

*Колькі раз я ў моры парынала,
Не дастала ў моры дна,
Я сваімі русымі касамі
Прыплывала к берагам...*

Яны зьбіраліся ў бабулінай хаце — павязаныя хусткамі бабы і кабеты ў доўгіх андараках-спадніцах, у белых вышываных фартухах, быццам ухутаныя нерухомыя лялькі, — і съпей іхны зьліваўся ў магутны акіянскі рокат зь бясконцымі абэртонамі. Я сядзеў сярод іх і ня чуў ня тое што ўласнага голасу, а крыку. Застаўлася самому парынуць у гэтай съпейнай дунайскай хвалі, якая нараджала самыя неверагодныя адчуваныні і асацыяцыі, нібы ты і сапраўды глядзеў проста ў плынъ уласнай крыві, а бачыў экзатычныя краявіды Чорнага мора ці Тыбэцкіх гор, і здавалася, што гэта ўсё тваё, кроўнае, хоць у тваёй краіне ані мора, ані гор няма.

Гермэтычная вясковая культура, якая захоўвала традыцыю і мову, пачала прападаць акурат на пакаленыні майго бацькі. Сёння ў бабулінай вёсцы ад яе ўжо не засталося нічога. Культура і мова страцілі сваіх носьбітаў, якія імі — культурай і мовай — распласціліся за свой пераезд у горад. Гэта была непазыбежная здрада, бо таго беларускага гораду, у якім бы магла жыць традыцыя і мова, не існавала ўжо трыста гадоў — з часоў самай стратнай у беларускай гісторыі 13-гадовай маскоўскай агрэсіі, у выніку якой насельніцтва краю скарацілася напалову.

Калі ў 1654 годзе войскі цара Аляксея Міхайлавіча перайшлі дзяржаўныя межы цяперашній Беларусі, яны ня толькі руйнавалі гарады і забівалі людзей. Яны бралі ў палон. Гэта быў жорсткі плян. Яны бралі рамеснікаў, майстроў, гандляроў і гналі іх у Москвію. Паводле патрыярха Нікана, цар плянаваў узяць 300 тысяч адмыслоўцаў. Але плян быў перавыканы. Такім вось адмысловым спосабам расейцы капітальна палепшылі свой уласны «індэкс чалавечага разьвіцьця» і цалкам абяскровілі беларускі горад, які папросту перастаў існаваць. Пасля той вайны месца рамеснікаў і гандляроў у нашых гарадах і мястэчках занялі жыды. Неўзабаве падасыпела палянізацыя вышэйшых станаў. А за ёй — замена саміх гэтых станаў — чынавенства, духавенства, настаўніцтва — на «расейскі элемэнт». Такім чынам беларусы ператварыліся ў нацыю цалкам вясковую. На пачатку XX стагодзьдзя яны паспрабуюць заняць горад і беларусізаваць яго. Але не пасьпелі, бо пачнуцца бальшавіцкія рэпрэсіі. За адну толькі ночь з 29 на 30 кастрычніка 1937 году ў падвалах менскага НКВД было расстрэляна 100 прадстаўнікоў нацыянальнае інтэлігенцыі, між іх — 20 паэтаў, а ўсяго ахвярамі сталінскіх рэпрэсіяў, толькі паводле афіцыйных звестак, сталі ў Беларусі 600 тысяч чалавек.

Тым, каго гэта не закранула, хапіла пераляку на ўсё жыщьцё.

Нармальная чалавечая прырода змушала іх прыстасоўца, перастрахоўца, не высоўвца. Гэта значыць, цалкам прыняць прапанаваныя ўмовы і заўбыць пра свой гонар, сваё паходжаньне. Інакш кажучы — здрадзіць той культуры і той мове, зь якіх ты вырас. Бацька да шаснацца гадоў не гаварыў па-расейску і дагэтуль, як і ўсе ў ягоным пакаленіні, вымаўляе «трапка», але «ріба» — беларускі рот не прыстасаваны да расейскай фанэтыкі...

Прырода бярэ сваё. Дзеци тых здраднікаў зноў — ад Бога — нараджаюцца свабоднымі. І тут ужо бацькі робяцца да іх суворымі судзьдзямі, папракаючы самым страшным на свой разум грахом — нацыяналізмам. Сыстэма каштоўнасьцяў ставіцца з ног на галаву. І нешта зъмяніць тут можа толькі біялёгія.

Дапытлівы маладзён хутка дабіраецца да парадаксальнае звесткі пра тое, што Беларусь — адзіная з нацыяў-пераможцаў, якая з Другой сусветнай вайны выйшла з тэрытарыяльнымі стратамі — Вільня, Беласток, Чарнігаў, Невель, Дзівінск... У нас няма прэтэнзій, але ёсьць голас крыві і панятак этнічных меџаў. І яшчэ ёсьць разум не хаваць такіх проблем ад саміх сябе, не заганяць іх у тупік для наступных пакаленінняў. Бацька напроч гоніць ад сябе нават намёк на такія развагі. І таму я для яго — нацыяналіст. Але тое, што я сказаў, — толькі кропля ў праблемным моры, пакінутым у Беларусі на заўтра...

Ён сядзіць сярод лесу на паваленай хвоі і ўзіраеца ў сябе, а я разглядаю яго. Крыху пукатыя вочы, нос з гарбінкай, вузкія вусны... Увогуле прыемны твар. Цікава, якой тут дамяшана крыві? Украінскай ці, можа, асяцінскай? Тут, на Палесьсі, хто толькі ні жыў, ні мяшаўся. Жыды, палякі, татары, немцы, туркі... А адкуль прыйшлі мы? І хто паводле крыві мы?

Беларус пра нацыі і расы калі ў заговорвае, дык сарамліва, шматкроць паўтараючы, што ўсе людзі роўныя і што гэта няважна, хто ты. За апошнія пяцьсот гадоў свае гісторыі тутэйшы чалавек пабываў і праваслаўным, і ўніятам, і кальвіністам, і баптыстам, і зноў праваслаўным. Быў запісаны русінам, палякам, расейцам. Урэшце частыя зъмены сыцерлі ягоную ідэнтычнасць і жаданьне самасцьвярджацца, адстойваць сваю рэлігійную і нацыянальную тоеснасць. Напэўна таму і сёньняшняя славянская місія беларусаў, якую ім накідае афіцыйная прапаганда, адскоквае, як ад съценкі гарох. Беларус, вядома, славянін, але што гэта такое, ня ведае ніхто.

Да палякаў бацька ставіцца іранічна («Войска польска мотарызавана, вішыцы на ровэрэх»). Але гэта ня тычыцца рэальных палякаў, зь якімі даводзілася мець справу, — хоць бы і маёй цёткі Сабіны, бацькавай швагровай. Зрэшты, яна і полькай лічылася толькі таму, што была зь Піншчыны, гэта значыць з Захадніяе Беларусі, з каталіцкай сям'і. Немцы... Пачакай-пачакай, немец яшчэ прыйдзе! Шмат разоў чутае ад дзядоў па ўсёй Беларусі. Таксама да рэальнага немца дачыненьня ня мае. Але ў страху вочы вялікія. І таму... немец яшчэ галаву падыме! Так свая кроў прыглядаетца да чужой. Беларусы ўвогуле як камары — рэальныя міжнацыянальныя дачыненьні заснаваныя на тэмпэратуре крыві. А ўсё, што гаворыцца словамі, — адно для формы.

СЯРГЕЙ ДУБАВЕЦ

Яшчэ пры пасадзе бацьку даводзілася бываць і ў ГДР, і ў Польшчы, і ў Літве, Рәсей, ва Ўкраіне, дзе адразу заводзілася шмат сяброў. Беларуса любілі. Можа быць таму, што ён нікому нічога ня быў павінен, а таго, што былі павінны яму, не патрабаваў. Новае пакаленіне, якое не адчувае таго страшнага пераліку, ужо не такое. Яно гаворыць, што адрасаваныя Беларусі расейскамоўныя перадачы «Нямецкае хвалі» — гэта ня што іншае, як працяг сталінска-гітлераўскага зговару супраць беларускага нацыі, — каб яе як нацыі не было наагул. Я пра гэта думаю, а бацьку мае развагі здающа думкамі з космасу. Ня лезь, не высоўвайся, ці табе больш за ўсіх трэба? — такі лейтматыў ягонага пакаленія.

Тут, у лесе, лейтматывы адступаюць. Высока на хвоях і дубах я заўважаю вялізныя пчаліныя калоды. Гэта борці — архаічны мядовы промысел, пачаткі якога сягаюць у дагістарычныя часы. Яны — матэрыяльнае съведчаныне той культуры, якая з рэвалюцыяй і Рәсейյі ня тое што ня вяжацца, а існуе ў розных плоскасцях. Таму бацьку борці не цікавыя, але ў ягоным паглядзе я заўважаю, што яны цікавыя ягонай крыві. У такія хвіліны мне здаецца, тое, што ён адчувае, а я думаю, — супадае.

Беларуская ідэя паўсталая ў XIX стагодзьдзі як частка агульнаэўрапейскага працэсу стварэння сучасных нацыяў. Тады край нашых продкаў разьвітваўся са сваёй ранейшай 500-гадовай гісторыяй існаваныя ў выглядзе Вялікага Княства Літоўскага і ўваходзіў у новую гісторыю як частка Рәсейскае імпэрыі. Не ўваходзіў сам, а быў гвалтам далучаны і гвалтам жа перарабляўся, перакручваўся, відавымняўся на расейскі лад. «Чаго ня зробіць расейскі штых, тое зробіць расейская школа», — казаў прызначаны ў сталіцу краю Вільню новы начальнік, генэрал-губэрнатар граф Мураўёў. «Вы ідзяце змагацца з ворагамі, але памятайце, што яны браты», — настаўляў сваіх салдат імпэратар Аляксандар I. «Ты ж, братскою стрелой пронзенный, Судеб свершшая приговор, Ты пал, орел одноплеменны, На очистительный костер!» — съпяваў Ф. Цютчаў.

Што маглі адчуваць у адказ на гэта нашчадкі ВКЛ? Крыўду, пратэст і — прагу самасцьверджаныя. Гэта быў сымбіёз польскамоўнай краёвасці і расейскамоўнага «западнорусізма», якія шукалі карані сваіх пачуццяў у беларускамоўнай сялянскай культуры і старажытных актах. Яны не пачуваліся палякамі або расейцамі і ў сваім краі ня бачылі працягуту Польшчы або Рәсей, таму шукалі доказаў самадастатковасці.

Што б на гэта сказаў мой бацька? Далекаватая гісторыя, але ў прынцыпе пасыл слушны. Мы — беларусы, асобны народ, і з гэтым сёньня ўжо не спрачаецца ніхто. Ідзем далей...

Ім замінала праблема назвы. Іхныя слáўныя продкі жылі ў незалежнай краіне — Вялікім Княстве Літоўскім, у Літве. ВКЛ у эўрапейскім кантэксьце выглядала паўнавартаснай дзяржавай. Яго вайскаводцы перамагалі ў лёсавызначальных бітвах, яго прафэсура рабіла адкрыцці ў астраноміі, ягонія вынаходнікі друкавали кнігі, рабілі ашаламляльныя праекты ў будаўніцтве субмарынаў і ракетнае зброй, капалі каналы, ягонія палітыкі праводзілі аграрныя рэформы і складалі найбольш ліберальныя ў тагачасным съвеце законы. Галоўным прынцыпам

у тых законах была талеранцыя: міжэтнічна, міжканфесійная, сацыяльная. Дзесяць адсоткаў насельніцтва ў ВКЛ складала шляхта. Гэта значыць, што кожны дзясяты быў носьбітам адказнасці за сваю краіну і ўпłyваў на яе лёс, складаў, сёньняшній мовай, маральную большасць грамадзтва. Уласна гэтыя дзесяць адсоткаў і рабілі гісторыю — і тады, і пасля, у XIX стагодзьдзі, калі паўставала беларуская ідэя.

Безумоўна, прыемна выгчуваць гонар за такую мінуўшчыну. Але, сказаў бы мой бацька, мы ведаем іншую гісторыю. Ад тваёй адзін толькі гонар і застаўся. Сапрауды, пры ўсёй недасьведчанасці і пераляканасці беларуса, ён заводзіцца з паўабарота і толькі сам ведае, якой цаной удаецца яму стрымваць у сабе выбухі гневу. Усё гэта згарае ўсярэдзіне, незаўважна для іншых.

Чаму перастала існаваць іхнае слáўнае ВКЛ? Натуральна, таму, што страціла незалежнасць. Перад пагрозай замежнай агрэсіі ВКЛ стала фэдэратыўнай часткай Рэчы Паспалітай. А паколькі Польша ў гэтым саюзе дамінавала, дык найбагацейшая беларуская шляхта яшчэ напрыканцы XVII стагодзьдзя пачала імкліва палянізавацца — як зь меркаваньняў эканомікі, так і зь меркаваньняў прэстыжу. Сыходам за магнатамі пераходзілі на пальшчызу і шаракі — шараговая шляхта. Страціўшы сваю беларускую мову, якая ў Вялікім Княстве Літоўскім была афіцыйнай, наша дваранства такім чынам касмапалітызавалася і цяпер думала адно пра сваю спадчынную маёмасць. Вось чаму калі трох суседніх імпэрыяў, Аўстрыя, Прусія і Расея, дзялілі міжсобку Рэч Паспаліту, найбагацейшая шляхта думала толькі пра свае землі, скарбы і капіталы. Патрыятызм застаўся ўдзелам тых, каму губляць, апроч свае спадчыннае дваранскае годнасці, не было чаго. Вось гэтыя і падымаюць адно за адным паўстаныні на землях, што мусілі адысьці да Расеі. 1794, 1831, 1863. А Расея адно за адним гэтыя паўстаныні душыць, навадняючы край сваёй адміністрацыяй і сваімі парадкамі.

Зразумела, што маральная большасць (нашчадкі тых дзесяці адсоткаў) увесь час рэпрадукуюцца, і ў маладых галовах зноў нараджаюцца ідэі краёвага патрыятызму ды жаданьне вярнуць спадчынную маёмасць. Тым часам расейская адміністрацыя пазбаўляе дваранства краю ня толькі маёмасці, але й годнасці. Шляхту-аднадворцаў (самы масавы атрад і апрышча патрыятызму) спачатку перастаюць лічыць за дваранаў, а пасля й наагул пераводзяць у лік сялян. Няцяжка ўявіць сабе іхныя пачуцці. Яны абражаныя, яны хто пяром, хто штыком пратэстуюць. Яны ствараюць падпольныя студэнцкія гурткі, яны пішуць адозвы да сялянаў, яны партызаняць, яны кідаюць бомбу ў расейскага цара. А іх сотнямі высылаюць на катаргу ў Сібір, іх вешаюць і расстрэльваюць на гарадзкіх пляцах, іх схіляюць да эміграцыі. А ў дадатак ім афіцыйна забараняюць карыстацца беларускай мовай і самім словам — Беларусь.

Інакш кажучы, у краіне адбываецца «зачыстка» маральная большасці і падмена яе прывезеным з Расеі адміністрацыйным рэурсам. Характарыстыку тых, хто прыехаў, дае сучасніца падзеяў Н. Ланская ў сваёй кнізе «Обрусители» (Санкт-Пецярбург, 1887):

СЯРГЕЙ ДУБАВЕЦ

Некалькі гадоў таму заходні край быў цэнтрам, куды съцякалася вялікае мноства людзей вялікарускага паходэжаньня пераважна і праваслаўнага вызданьня абавязкова... Гэта быў банкет, на які ішлі ўсе тыя, каму не было чаго губляць, у каго нічога не засталося за душой дома... Знаходлівым і съмелым людзям тут быў разгон; тут можна было стацца памешчыкам без аніводнай капейкі; не купіўши лесу, выгадна прадаць яго, зрабіць які заўгодна гешэфт, назвацца чым заўгодна імем... Атэстатаў аніякіх не патрабавалася: дастатковая было прыехаць з Рәсей і заяўіць сябе праваслаўным, каб атрымаць права на такія льготы, правы і перавагі, якія ператвараліся ў сапраўдны рог дастатку. Можна таму ўяўіць, якая колькасць рознай навалачы запаланіла гэтых няшчасных дзеяць губэрнія! Які кантынгент ілжы, подласьці, усялякіх падманаў, подкупаў, фальшу і маральны распusty прынесла з сабой гэтая праваслаўная армія згаладальных і сасьмяглых, гульлівых і нецярплівых! Нібы саранча, кінуліся яны на гатовыя месцы, съплюшаючыся захапіць усю тую прастору, ачышчаную для іх гвалтам; цырымоніца не было патрэбы, і пад выглядам абрусенія і пропаганды праваслаўя гэтых заваёўнікі перасылавалі такія мэты, якія ня мелі нічога супольнага ні з рэлігіяй, ні з маральнасцю, ні нават з палітыкай сапраўднага абрусенія...

Колькасна гэты патоп быў сымэтрычны таму палону, які забраў Аляксей Міхайлавіч. Штосьці парадку паўмільёна чалавек — увесь «бюджэтны апарат» — ад губэрнатара да вясковага настаўніка. Закліканыя русіфікаваць Беларусь, яны, аднак, гэтага не дамагліся. Чаму? Таму што насамрэч замест расейскай прыроды, мовы і культуры несылі сюды чынавенскую субардынацыю і канцылярыят, ня болей. Яны ўваходзілі ў нас не замест нашай беларускай сутнасьці, а паралельна. Мы так і не адчуулі нічога расейскага ў сабе, называючы гэтым словам толькі ланцуг сваёй залежнасьці ад систэмы, а ня пуп, які б звязаў нас з нацыянальным жыццём суседніх краін. За дзьвесце гадоў мы так і не далі ніводнай выдатнай звязы расейскай культуры, літаратуры ці гуманітарнай навукі.

Між тым, згаданыя абрусіцелі былі толькі першай хвалі, за якой ішлі наступныя. На месцы царскага чынавенства прыяжджала савецкае, пакрысе інтэгруючы ў сваё «гарадзкое» асяродзьдзе дзяцей беларускага вёскі. Вось адкуль мой бацька такі — чалавек, у якога перакананыні і душа разышліся ў розныя бакі. Але пачалося гэта ўсё менавіта тады, у 60-я гады XIX стагодзьдзя.

Нашэсьце расейскага адміністрацыйнага рэсурсу адбывалася само па сабе, а нацыянальная ідэя съпялілася сама па сабе. Гэта былі два радыкальна варожыя лягеры. Пры сутыкненіі адбываўся выбух. Дакладна, як у нашых колішніх з бацькам спрэчках.

Пачынальнікі беларускай ідэі — студэнты Віленскага ўніверсітэту, аб'яднаныя ў тайныя таварысты філяматаў і філярэтаў, выхадцы зь беларускага глыбінкі Адам Міцкевіч, Ян Чачот, Антон Адынец — яшчэ пісалі па-польску, бо марылі пра пісьменніцкую кар'еру, а беларуская мова магла пакінуць іх у шыхтах літаратурных маргіналаў. Тым ня менш, менавіта Міцкевіч у сваёй лекцыі ў Калеж

дэ Франс назваў беларускую мову самай чыстай і з усіх славянскіх найменш зъмененай. Ян Чачот сабраў і выдаў некалькі кніг беларускіх народных песень, а Антон Адынец намаўляў Арцёма Вярыгу-Дарэўскага пісаць не па-польску, а па-беларуску, што той і рабіў.

Уласна, гэта і быў самы пачатак нацыянальнай ідэі. Пачынальнікі не ўяўлялі сабе, што Літва, Беларусь і Ўкраіна стануць некалі асобнымі дзяржавамі, адчужанымі міжсобу. Што Вільня — колішняя сталіца ВКЛ — апыненца за візавай мяжой. Што ў Беларусі будуць дзве дзяржаўныя мовы — беларуская і расейская. Што праваслаўная царква стане дэ факта дзяржаўной. Словам, што будуць страчаныя найважнейшыя і найбольш любыя іхнаму сэрцу традыцыі Вялікага Княства: незалежнасць, адзінства краю і талеранцыя. Тым ня менш, асновы будучай беларускай адметнасці ў новым съвеце і беларускай дзяржаўнасці заклалі менавіта яны — філяматы і філярэты.

Менскі драматург Дунін-Марцінкевіч — бадай, першы, хто робіць літаратурную кар'еру па-беларуску. Разам зь ім на гэтай ніве пачынаюць працаўцаў яшчэ адзін мянчук Янка Лучына і віленскі юрыст Францішак Багушэвіч, які ўрэшце і піша базавы маніфэст беларускае нацыянальнае ідэі. Менавіта зь ягонай падачы на пачатку наступнага, XX стагодзьдзя адбудзеца сапраўдны бум новай ідэі, падхопленай і пашыранай ужо новым пакаленнем. Але гэта па-ранейшаму будзе пакаленне нашчадкаў тых дзесяці адсоткаў, зъяднелага дваранства ВКЛ, той маральны большасці, якую праз усё XIX стагодзьдзе расейскай адміністрацыі так і не ўдалося вынішчыць дазваныня. І вось, нібы з рога ўсяго многа: беларускія газэты, кнігі, тэатры, партыі, школы, бажніцы...

Шляхецкую крыйду і прагу супраціву яны па-ранейшаму апраналі ў сялянскую съвітку, пісалі пра гараванье да крывавага поту і нішчымную зямельку. Хоць усё гэта была фікцыя. Насамрэч гэта быў плач шляхты па сваёй спадчынай годнасці і маёмысці. Ім патрэбная была незалежная свая краіна, дзе яны маглі б аднавіць гістарычную справядлівасць і дзе іхнія ўнукі ніколі не напішуць пра «убогі край», як пішучы яны самі.

Яны, натуральна, ведалі расейскую культуру і саму Расею, але ў Расеі іх душа не адгукалася на слова «радзіма». Урэшце, як і ў Польшчы. І ня толькі з фармальных прыкметаў — краявід, мэнтальнасць, мова. Падзел зъмяшчаўся значна глыбей — у іхнім, назавем яго так, сарматызме, той бясконца любаснай для іхнае душы этыцы збройнага земляўласніка, прямяні якой даходзілі да іх ад іхных сярэднявечных продкаў і краналі сэрца.

Гэта была туга па колішняй ідyllі, па празрыстай маралі, па праўдзівым патрыятызму. Рыцары Хрыста, беларускія арыстакраты ўмелі і ваяваць, і гаспадарку весыці, і супрацьстаяць касмапалітызму. Каб падкрэсліць сваю адметнасць, яны аздаблялі сваё быцьцё самымі неверагоднымі фантазіямі і кампіляцыямі з каўкаскіх, пэrsыдзкіх, турэцкіх матываў... Іх геапалітычны ўяўленыні фармаваліся самой прыродай. Усе найбуйнейшыя рэкі, што пачынаюць свой бег у Беларусі, — Дзьвіна і Нёман, Прывіп'яць і Дняпро — цякуць на Поўнач або на Поўдзень. Таму гэты рух паміж Балтыйскім і Чорным морам складаўся для іх

у вобраз сваёй краіны і шырэй — у вобраз Сярэдняй Эўропы, трэцяе сілы на кантынэнце. Па лініі Ўсход — Захад да іх ішлі толькі войны і занядад. Палітыка ўрэшце перамагла геаграфію, і іхная «вэртыкальная» супольнасць ператварылася ў рысу аселасці жыдоў. Зъмянілася ўсё, але гэта ўсё яшчэ сьведчыла пра адзінства краю, калі ад Коўна да Бабруйску і ад Мазыра да Бярдычава можна было паўсюль сустракаць падобнае насельніцтва з падобнымі норавамі і парадкамі. Апошняя вайна, калі немцы панішчылі жыдоў, разьбіла і гэтае, хай сабе ілюзорнае адзінства, а савецкая прапаганда давяршыла справу, паклаўшы на межах паміж народамі цэлыя ледавікі адчужэнья.

Думаю, бацьку ў прынцыпе спадабаўся б сармацкі вобраз. Зрэшты, ці ня ім і падсьвечваецца ягоны погляд тут, у палескай пушчы? Але загаварыць пра гэта, ведаочы ягонае *a priori* адмоўнае стаўленыне да маіх ідэялягемаў, я не бяруся. Тым больш, не наважуся на такое, калі мы вернемся ў Менск.

За стагодзьдзя вобраз уласнае ідэнтычнасці дасягнуў дасканаласці. І тых, хто нёс беларускую ідэю на пачатку ХХ стагодзьдзя, гэты вобраз злучаў, нібы таемная повязь. Таэмная, бо яны не моглі казаць пра свае маёмыя і тытульнія права народу, які б папросту не зразумеў іх. А якраз народ быў галоўным носібітам той культуры, зь якой яны меркавалі зрабіць сваю краіну. Пачатак ХХ стагодзьдзя паставіў нашых адраджэнцаў перад адсутнасцю выбару. Магчыма, у душы яны хацелі мець сваю зусім нармальную, «буржуазную» Беларусь. Але каб схіліць на свой бок народныя масы ў атмасфэры гарачага дыханья рэсейскіх рэвалюцыйных закалотаў, ім заставалася толькі адно — сацыялізм.

І тады яны пачынаюць уласную тугу і нядолю абяртаць у формы нядолі сялянскай. Плач, плач і плач гучыць са старонак газэт і з тэатральнае сцэны. Аб цяжкай долі мужыка, аб убогай і беднай роднай старонцы, аб роднай мове і аб усёй Беларусі. І плач гэты меў удзячнага адрасата. Сялянская маса хутчэй куплялася на гораснае суперажываныне, чымся на заклікі да барацьбы. Зрэшты, чалавек увогуле больш цэніць спагаду, чым заклікі.

Такім чынам, рэкрутаваныя ў беларускую ідэю шырокія сялянскія масы прынялі яе беларускую форму, зразумеўшы яе зьмест як крыўду і супраціў, але ўжо не шляхецкія, а пралетарскія. Праз закалоты рэвалюцыі і грамадзянскай вайны адбываецца імклівая пралетарызацыя першапачатковай ідэі. У беларусаў ужо нямала ўласных палітыкаў, якія трymаюць нос па ветры і робяць стаўкі. Калі становіцца зразумела, што стварыць уласную і зусім незалежную краіну, а галоўнае — вырваць яе ў бальшавікоў — ім ня хопіць сілы, тады яны пачынаюць саветызаваць ідэю, падладжваць яе пад новыя савецкія парадкі. Для масаў, якія атрымліваюць нацыянальную адукацыю ў гэты час, акцэнт плачу і скаргі мусіць быць зьменены на іншы, пазытыўны. Такім акцэнтам становіцца камунізм.

Гэта ня лёзунг, а новы харектар усёй ідэі. Беларусь паміж Першай і Другой сусветнымі войнамі падзеленая на Ўсходнюю — БССР і Заходнюю — што далучаная да буржуазнай Польшчы. Але харектар беларушчыны зъмяніеца і там і там. У чым сутнасць? У БССР у 1920-я гады праводзіцца так званая беларусізацыя. За ёю стаяць усё тыя ж нашчадкі шляхты, маральнае большасці. Не,

яны ня вераць у рэальнасць савецкага нацыянальнага адраджэння. Яны думаюць перахітыць гэтую чарговую акупацыю і скарыстацца зь яе. Усё ж такі самастойная БССР са сваімі органамі ўлады, систэмай адукцыі і гэтай вось беларусізацыяй — бліжэй да ажыцьцяўлення ідэі, чым раней. Зь іншага боку, ці падтрымаюць маскоўскія таварышы наша нацыянальнае адраджэнне, калі яно ня будзе камуністычным і прамаскоўскім? Зразумела, не. Таму дзеля будучых дывідэндаў можна і паступіцца, правесыці знак роўнасці паміж беларушчынай і камунізмам.

Так яны думаюць, тым часам наваствораныя формы дзяржаўнага існаванья напаўняюцца масамі, вядома ж, пралетарскага паходжанья. Масам падабаецца думаць пра съветскую будучыню, і патрэбу беларусізацца яны калі і ўспрымаюць, дык толькі праз гэтую прызму: беларушчына — гэта камунізм.

Падобную палітыку, толькі са сваімі матывамі, праводзіць падпольны беларускі актыў у Заходній Беларусі, пад Польшчай. Урэшце, ім можа і прасьцей было б арганізацца нацыянальна-вызваленчы рух у чыстым выглядзе, але... Хто б гэты рух фундаваў? А Москва гатовая даваць грошы толькі пад камуністычную дзейнасць — хай сабе і ў беларускай абгортцы. І потым яна, Москва, разам зь Менскам, назасылала ў Заходнюю Беларусь масу сваіх агітатаў, змагацца зь якімі, ды яшчэ ў падпольлі, няма сілаў. А яшчэ гэтае магутнае дыханье шчасливай Краіны Саветаў пад бокам, якое аж заварожвае простага заходнебеларускага селяніна... Урэшце, народ і краіна рана ці позна мусіць быць узъяднаныя, а тут і съляпому відаць, што узъяднанье адбудзеца не пад Польшчай. У выніку на Крэсах Усходніх нараджаецца новае вызначэнне: беларус — значыць, бальшавік.

Можа быць, хітрасць нашых ідэолягаў і спрацавала б некалі, і дала б нейкі іншы плён, калі б хоць аднаму зь іх удалося перажыць гады 1930-я. Паляванье пачалося з раскулачванья, паслья высыпаліся ў ГУЛАГ і расстрэльваліся цэлыя акаадэмічныя інстытуты. Быў дазваныя прачасаны ўвесь дзяржаўны апарат. Гэта ў сталіцы і абласцях, «на месцах» нават не складалі пратаколаў, нібы выконвалі і перавыконвалі пляны «нарыхтовак». Тлустую крапку паставілі ў 1939-м, у далучанай да БССР Заходній Беларусі. Там у эшалёны інтэлігенцыю заганялі аблавамі...

Такім чынам, у 1930-я гады маральна большасць нацыі, пачынальнікі беларускай ідэі былі «пакладзеныя на алтар рэвалюцыі» — так вучылі ацэнываць тыя падзеі майго бацьку. Съведкі «беззаганнага зачацця» былі забітыя, пайшлі на катаргу, зъехалі ў беззвратную эміграцыю. Засталіся тыя, для каго адпраўной формулай было «беларус — значыць, бальшавік». Ім належала паслья вайны перафармуляваць беларускую ідэю.

І яны перапісалі ўсю гісторыю краіны. Маўляў, зъявілася на съвет Беларусь дзяякуючы пралетарскай рэвалюцыі і РССЕІ, а датуль не было нічога, апроч цяжкай долі мужыка, каўтуна і лапцей. Маўляў, толькі за саветамі і ў братнай сям'і народаў беларусы набылі сваю дзяржаўнасць і магчымасць развіваць індустрию, калгасы і культуру. Усё гэта моцна патыхала пралетарскім духам, сама-

СЯРГЕЙ ДУБАВЕЦ

прыніжэньнем перад вялікай расейшчынай і абсалютным гістарычна-прававым ніглізмам. Пустаслоўна ўзвялічваліся хлопы, мужыкі ды пралетары — і апошнімі словамі паносіліся любыя прыкметы арыстакратызму, чыстае красы і нацыянальнае тоеснасьці. Камунізм стаў стрыжнем нацыянальнае ідэі, а саветызм — галоўнай адзнакай беларускага народу. Далей уся систэма выхаваньня, адукацыі і дзяржаўнае ідэалёгіі раскручвала толькі гэты образ: беларус — значыць, бальшавік. Апатэозам сталі слова Мікіты Хрушчова пра тое, што беларусы будуць першыя жыць пры камунізме, бо шпарчэй за іншых адмаўляюцца ад свае роднае мовы. Вось у такім выглядзе беларуская ідэя дачыкільгала да нашых дзён, да нас з бацькам, як двух характэрных прадстаўнікоў і съведкаў нацыянальнага заняпаду.

Калі ў іншых гэта запыты да свайго ўсъведамлення — да вывучаных адказаў «кім ты естэсь», дык у беларуса, якога і не вучылі такому, а больш адчувалі, засталіся запыты адно да ўласнай крыві. Высакародныя нашчадкі славных фамілій, нічога пра гэта ня ведаючы, сълясараць на апрыклым заводзе альбо гандлююць на рынках, і толькі па імгненнай успышцы гневу ўваччу можна ўгадаць фатальную перамену іхнага настрою. У гэтым сэнсе яны не зъяніліся з XIX ці нават XVI стагодзьдзя. Бо дастаткова ўчытацца ў книгі Яна Баршчэўскага, Баркулабаўскі летапіс ці лісты Філона Кміты Чарнабыльскага, каб адчуць, што пішуць такія самыя і пра такіх самых, як ты. Аніякага дыскамфорту ад «састарэлай праблематыкі» ці «архаічнага стылю» не ўзынікае. Усё жывое, сёньняшнє, тваё.

Каб быць носьбітам нейкай культуры, зусім неабавязкова пра гэта ведаць.

Безумоўна, некалі беларус страціць гэтую цноту, як страцілі палякі або жмудзін. У глябальным съвеце ён будзе вымушаны прайсьці праз пакаянне, стандарты-завацца, стаць «чыстым вобразам». Але сёньня ён усё яшчэ той самы.

Ён сядзіць на паваленай хвоі і ўглядаеца ў сваю кроў, а я пішу ягоны, а таксама і свой і ўсіхны абагулены партрэт. Партрэт Дарыяна Грэя, на якім нацыя пакінула за стагодзьдзі съяды ўсіх сваіх тайніх крыўд і навыкупленых здра-даў.

▣ ЭСЭІСТЫКА

ВАСІЛЬ АЎРАМЕНКА

Дваццаць гадоў спадзеваў і расчараўаньяў

Прайшло дваццаць гадоў найноўшага этапу палітычнай гісторыі Беларусі, бо менавіта ў 1988 г. са стварэння «Мартыралёгу» і Беларускага Народнага Фронту пачалося тое, што можна назваць пачаткам новага беларускага Адраджэння. Дваццаць гадоў — тэрмін немалы, у ХХ ст. не адна дзяржава стваралася і зынікала за такі час. Беларускай дзяржаве таксама многія прадпрыемствы скончыліся (але такіх, трэба сказаць, становішча ўсё менш), для других — запаветная мара і надзея, для трэціх — нечым напоўнены «сасуд». Пасправам разгледзець розныя «інтэрпрэтацыі» Беларусі і іхныя метамарфозы за апошнія гады.

ТРЫ «КРЫНІЦЫ» І ТРЫ НЯРОЎНЫЯ ЧАСТКІ НЕЗАЛЕЖНАСЦІ

У канцы 1980-х галоўная лінія разлому нашага (тады яшчэ савецкага) грамадства праходзіла паміж камуністамі і дэмакратамі. Дэмакраты таго пэрыяду ўяўлялі зь сябе стракатую, калі не сказаць дзіўную кампанію, аб'яднаную крытыкай камуністычнага панаванья (параўнайце зь сённяшнімі апазыцыямі). Бадай самымі радыкальнымі ў ёй былі нашы нацыяналісты. Аднак тагачасныя дэмакраты не зъяўляліся партыяй у клясычным разуменіні гэтага слова, бо, разам разбураючы неэфектыўную савецкую сістэму, яны ня ведалі дакладна, чаго хочуць наўзамен. Адным бачылася найлепшым шляхам усталяваньне ліберальнай эканомікі і шматпартыйнай дэмакратіі на заходні ўзор. Другім хацелася «вычысьціць» сістэму ад камуністаў і, захаваўшы «ўсё лепшае» ад СССР, аднавіць былую веліч Краіны Саветаў. Трэція галоўная мэтай лічылі найхутчэйшае адме-

Васіль Аўраменка — эсэіст, сталы аўтар «ARCHE». Аўтарская назва тэксту — «Беларусы: камуністычная нацыя ці креольскі праект? (Беларусь незалежная. 20 год надзеі і расчараўаньяў)».

жаваньне ад былой мэтраполіі і стварэнье на глебе нацыянальных каштоўнасцяў самастойнай дзяржавы. Вось такі дэмакратычны «лебедзь, рак і шчупак» паўстаў напрыканцы 1980-х. Менавіта зь яго і выйшлі трэмы плыні беларускага палітычнага разьвіцця, названыя палітолягам Г. Ёфэ лібэральна-маскоўскай, крэольскай і адраджэнскай (пра дакладнасць такіх назваў гаворка пойдзе ніжэй).

Найбольш ілюзорным напачатку здаваўся нацыянальна-незалежніцкі праект, бо ідэя беларускай незалежнасці не знаходзіла тады разуменія сярод большасці мясцовага насельніцтва. Лібэралізацыя эканомікі і палітычнага жыцця ўяўлялася куды больш блізкай і дасягальнай. Аднак гісторыя вырашыла па-свойму: ужо праз трэмы гады, у 1991-м, Рэспубліка Беларусь атрымала незалежнасць, а пра лібэралізацыю (пакуль яшчэ толькі эканомікі) усур'ёз загаварылі толькі сёлета — у 2008 г.

Нават з вышыні сёньняшняга часу самым пасъпаховым, на першы погляд, стаў пракамуністычны (паводле Ёфэ — крэольскі) праект пабудовы дзяржавы. Аднак пры бліжэйшым разглядзе так званага «лукашызму», які зьдзейсьніў гэты праект, выпхнуўшы канкурэнтаў на мяжу выжываньня, ня ўсё так адназначна. Па-першае, лукашызм вымушаны быў выканаць асобныя задачы незалежніцкага праекту, бо, хоць-няхоць, умацоўваў атрыбуты сувэрэнітэту — межы, валюту, войска, уладную вэртыкаль і г. д. Такім чынам, Лукашэнка часткова прыняў «бэ-энэфаўскую» праграму, праўда, з істотным выключэннем — адмовіўшыся ад падтрымкі беларускай мовы і культуры. Тут рух ішоў якраз у адваротным кірунку. Па-другое, ад пачатку 1990-х захоўваліся элемэнты рынковай эканомікі — дробны бізнес, прыватны гандаль, свабоднае абарачэнне валюты, міграцыя працоўнай сілы за межы краіны. Вядома, гэта былі мізэрныя саступкі лібэралам, аднак яны былі немагчымыя за саветамі. Па-трэцяе, наш афіцыёз на словах не прымае камуністычных ідэалаў і будзе ўсё ж такі не камунізм, а рынкавы сацыялізм. Таму цяперашняя мадэль беларускай дзяржавы ўсё больш дрэйфуе ў бок «дзяржаўнага капіталізму».

Трэба адзначыць яшчэ адну заканамернасць — пасълядоўнасць, у якой ажыццяўляюцца тыя ці іншыя «праграмы». Нацыянальны сувэрэнітэт і незалежнасць, у парыўнаньні зь лібэральнымі каштоўнасцямі, аказаліся першаснымі, я б сказаў, базавымі элемэнтамі сацыяльна-палітычнага разьвіцця. Гэта на сваёй скуры адчуў і Лукашэнка, зразумелі і многія нашыя лібэралы. Эўрапейскі досьвед таксама съведчыць, што лібэральная эканоміка і палітычная сисцэма ўсталёўваюцца тым хутчэй і надзейней, чым раней у краіне перамагае нацыяналізм. Хоць нацыяналізм цяперашніх беларускіх уладаў мае шэраг асаблівасцяў (пра што гаворка будзе ніжэй), факт застаецца фактам — сувэрэнітэт і незалежнасць успрымаюцца беларусамі сёньня больш станоўча, чым лібэральная каштоўнасці. Але ж чаму камуністы іншых краінаў так прыхільна ставяцца да Лукашэнкі? Што, акрамя рыторыкі, родніць яго зь левымі рухамі? Ці ёсьць падставы для гэтай роднасці?

КАМУНІЗМ: АД ІЛЮЗІЯЎ ДА ФАНТОМАЎ

Камунізм, зынкнуўшы як дзяржаўна-палітычная систэма, захаваўся як ідэя фікс ці, дакладней, — сацыяльна-інтэлектуальны фантом. Ілюзія «нерэалізаванага патэнцыйялу» камунізму, «штучнага» спынення руху ў «светлую будучыню» змушае некаторых людзей зноў вяртацца да «ісьцінага» марксізму, ленінізму ці нават сталінізму. То, што ў Беларусі існуюць дзіве камуністычныя партыі — апазыцыйная і праўрадавая — ёсьць прыкметай глыбокага пранікнення ў съядомасць нашага грамадзтва камуністычных ідэяў. Сёньня ўжо зразумела, што камунізм як палітычны рух мог рэалізацца толькі ў постфэадальных краінах з кволымі паасткамі капіталізму, а там, дзе квітнелі рынковыя адносіны і буялі лібэральныя ідэі, у яго не было аніякіх шанцаў. Камунізм (як і фашизм) у мэтафізичным пляне меў агрэсіўна-рэваншысцкі характар, бо, хоць і не заўсёды ўсьядомлена, але празь мілітарызацыю імкнуўся «дагнаць і перагнаць» больш прасунутыя краіны і падпарадкаваць сабе суседнія тэрыторыі. У эканоміцы ён дэкліраваў быццам бы прагрэсіўныя мэты — індустрыйлізацыю, буйнатаварную вытворчасць, навукова-тэхнічны прагрэс, аднак у жыцці практикаў адсталыя, а часам проста архаічныя вытворчыя адносіны: камуна-фэадальная ў калгасах ды саўгасах, прымусова-рабскія ў зонах, лягерох, калёніях, на буйных будоўлях. Менавіта мэтады, якімі бальшавікі вялі гаспадарку — прымус, жорсткая рэгламэнтацыя, плянавы валютарызм, — і прывялі яе да заняпаду.

Яшчэ адзін стратэгічны «практік» (дакладней, сакральны паствулят) камунізму, які прадвызначыў ягоны лёс, — праблема справядлівага разъмеркаванья грамадзкага багацця. У той час, калі капіталізм ішоў шляхам як мага большай вытворчасці і спажыванья сацыяльных дабротаў, камуністы зацыхліліся на ягоным «справядлівым» разъмеркаваньні. У выніку такої стратэгіі камунізм змарнеў ад дэфіцыту, у той час як капіталізм захлынаўся ад перавытворчасці. Хаця зь цягам часу і Захад з рознай ступенню справядлівасці вырашыў гэтую праблему, і прыклады тут вельмі разнастайныя — ад амаль што «сацыялістычнай» Швэціі да суперлібэральнай Амэрыкі. Гісторыя пераканаўча давяла, што можа лепш працаваць, а хто лепш дзяліць. І камуністычных краінаў сярод станоўчых прыкладаў няма. Нават тое ня самае вялікае багацце, якое здолела стварыць камуністычная гаспадарка рукамі зэкаў, калгасынікаў і квазіпрапетараў, найперш ішло на мілітарызацыю, падтрыманыне «жалезнай заслоны», стратэгічныя запасы ды нерацыянальныя прыродараразбуральныя праекты. Для народнага спажыванья (паводле лібэральных меркаў) у Краіне Саветаў выдаткоўвалася адносна невялікая доля нацыянальнага валавага прадукту. Вось тут і паўстае пытанье: што ж быў большым эксплюататарам свайго народу, хто больш забіраў ад ягоных заробкаў — капіталісты ці камуністы?

Роўнасць у беднасці дэкліравалася бальшавікамі як найлепшы маральны выбар, а за шчыльны «жалезнай заслонай» для многіх і сапраўды тое стала непахіснай ісьцінай. І ўсё ж гэта не было добраахвотным выбарам людзей — гэта быў жорсткі дыктат, своеасаблівы сацыяльна-псыхалігічны «тунэль», у якім ка-

муністы трымалі свае народы. «Шчасьце ў няведаньні» — вось формула савецкага існаваньня. Нездарма камуністычная прапаганда доўга трымалася за аскетычны вобраз бальшавіка-ідэаліста і ўсяляк бэсыціла «загніваючы» Захад ды «спажывецкае грамадзтва». Падзеньне «жалезнай заслоны» адкрыла новую ісьціну: можна жыць інакш, ня толькі заглыбляючыся ў татальну роўнасць, але і разылівацца ўшыркі ліберальных свабодаў і нават расыці ўгару да вяршыняў сацыяльной канкурэнцыі. Бальшавікі здолелі выхаваць у некалькіх пакаленіняў нянявісць да багатых, але ня зынішчылі людзкога імкненія да багацця. Кожны бядняк, які рабаваў ці зынішччаў «буржуяў», у душы марыў калі ня стаць багацзем, то хоць бы адхапіць сабе кавалак чужога добра. Проблема зусім не развязвалася, а стваралася толькі ілюзія яе «канчатковага» вырашэння. Рана ці позна багатыя зъявіліся б зноў.

«КРЭОЛЫ», ЭЛІТА ДЫ ЛЮД ПАСПАЛІТЫ

У сацыяльна-псыхалагічным пляне камунізм быў клясычным прыкладам папулізму. Ён заўсёды даваў «простыя адказы» на складаныя пытаньні, арыентаваўся на інтэрэсы найбяднейшых пластоў насельніцтва (якія тады складалі большасць), на ніжэйшыя інтэлектуальныя і маральныя стандарты, патураў прымітыўным сацыяльным інстынктам і практикам. Самым цяжкім — сацыяльна-генэтычным — вынікам тae палітыкі было фізычнае вынішчэнне элітаў. Для Беларусі, дзе і нацыя, і нацыянальная эліта пачалі фармавацца на мяжы XIX—XX стст., гэта мела найбольш суровыя наступствы. Беларуская нацыя настолькі маладая, што на момант атрыманьня незалежнасці ў 1991 г. большасць яе праdstаўнікоў былі яшчэ сельскімі жыхарамі або гараджанамі ў першым-другім пакаленіні.

Узынкненне ў Беларусі аўтарытарнай систэмы — зъява цалкам заканамерная і зразумелая, і чаму на чале яе стаў Лукашэнка, а не Пазняк, таксама відаочна. Уплыў камунізму на фармаваньне масавай беларускай сывядомасці XX ст. (асабліва ва ўсходняй Беларусі) быў нашмат большы, чым клясычнага ёўрапейскага нацыяналізму. Тым больш што і наша ўладная эліта цалкам адпавядае гэтай традыцыі, будучы дакладным зылепкам з электарату як паводле сацыяльнага паходжаньня (у асноўным з вёскі), так і паводле сьветапогляду («трасянкавыя» мова, культура, ідэалёгія). Дарэчы, тут ёсьць прынцыповая розніца з Расеяй, дзе паміж элітай і народам існуе вялікая адлегласць, якая зь цягам часу толькі павялічваецца. Нашая дзяржава ў гэтым сэнсе, відаць, больш «сацыяльна арыентаваная» ці нават больш «народная», аднак гэта не заслуга ўлады ці презыдента, але абставін, якія склаліся воляй лёсу. У нас няма незылічоных запасаў сыравіны, «натуральных» манаполіяў, вялізных тэрыторыяў, хваравітай гігантаманіі або цяжару імперскай спадчыны, а менавіта яны патрабуюць новых гаспадароў і новых ахвяраў, спакушаюць на пагоню за вялікім багаццем і штурхуюць на сымпатичныя авантury. Наш лёс іншы — руплівая праца, рост месячнага заробку на 150 даляраў за пяцігодку і такое ж маруднае высыпванье нацыі і яе

ДВАЦЦАЦЬ ГАДОЎ СПАДЗЕВАЎ І РАСЧАРАВАНЬНЯЎ

эліты. І ўсё ж такі нашыя праблемы для нас ня менш цяжкія, чым расейскія для расейцаў.

Апошня гады сярод незалежных аўтараў стала папулярным съцвяджаць, што сёньняшні беларускі рэжым рэалізуе «крэольскі праект». Часткова можна пагадзіцца з такой інтэрпрэтацыяй нашага нацыянальнага разьвіцьця, аднак, на маю думку, сітуацыя больш складаная. Па-першае, беларусы не зъяўляюцца «крэоламі» гэнэтычна, большасць зь іх аўтактоны. Па-другое, клясычныя крэолы, аддаленія ад мэтраполіі геаграфічна і культурна, не атаясамліваюць сябе зь ёю і тым больш не прэтэндуюць на ўладу над ёю. Па-трэцяе, эканоміка мэтраполіі і калёніі звычайна пабудаваная так: сыравіна з пэрыфэрыі ідзе ў цэнтар, а гатовыя тавары — з імпэрскага цэнтра на крэольскія ўскраіны. У нас сітуацыя адваротная, бо якраз расейская «мэтраполія» пастаўляе сырвіну ў Беларусь. Тым ня менш, нашая вялізная эканамічная і культурная залежнасць ад усходніх суседкі вельмі нагадвае посткаляніяльныя дачыненіні.

АБОЕ РАБОЕ, ДЫ НЕ ЗУСІМ І ТОЕ

Двухсотгадовае сусідаваньне са «старэйшымі братамі» ў адной дзяржаве не магло не адбіцца на беларусах, асабліва пасыля культурнага ўздыму Расей ў другой палове XIX ст. Русіфікацыя тутэйшай эліты, а затым і найніжэйшых пластоў насельніцтва дазваляла асобным беларусам дасягаць значных інтэлектуальных вяршыніёў або кар'ернай самарэалізацыі ў ярархіі Расейскай імперыі. Аднак такая сацыяльная «эміграцыя» скіроўвала энэргію лепшых прадстаўнікоў народу на разбудову імперыі і запавольвала ўласнае нацыянальнае разьвіцьцё. Унёсак беларусаў у пабудову Расейскай імперыі, вядома, меншы, чым украінцаў, аднак дастатковы для таго, каб многія беларусы пачалі лічыць яе і сваёй дзяржавай.

Так супала, што актыўнае фармаваньне беларускай нацыі ішло паралельна зь пераможным шэсьцем бальшавізму. Беларусы сталі ўрадлівай глебай для камуністычнага папулізму. Паколькі ж бацькам бальшавізму быў марксізм, а маці — Расейская імперыя, то чым далей, тым болей у новай дзяржаве праз авангардныя камуністычныя дэкарацыі праступалі нязводныя «радзімкі» расейскага імперыялізму.

І ўсё ж такі нават у новай абалонцы беларусы ня вельмі прывязаліся да імперскай спадчыны, хоць і паклалі нямала ахвяраў на ейны алтар. Выключэнніе — хіба адзін беларус, які ў свой час даволі раўніва паглядаў на расейскі трон і ў мірах ужо бачыў сябе выратавальнікам «усяго лепшага», што засталося ад СССР. Але ж менавіта спадчына камуністычнай (!), а не былой Расейскай імперыі вабіла нашага летуценніка, і гэтым наваяўлены «крэол» прынцыпова розніцца ад карэнных расейцаў, мары якіх грунтуюцца на іншых комплексах і больш глыбокіх традыцыях. Якраз дзеля гэтай прычыны ён ня мог быць прыняты расейскай элітай, якая апэратыўна памяняла дзымутыя камуністычныя фантомы на жорсткія, але дзейныя алігархічна-кланавыя рэаліі.

Адносна доўга Лукашэнка не разумеў, што ў Маскве ён ня зможа паўтарыць тутэйшага посьпеху. Аднак у tym і рэч, што гэта эксклюзіўны, чиста беларускі фэномэн, які ня мог адбыцца ня толькі ў Рәсей, але нават і ва Украіне. Тое, што першы прэзыдэнт Беларусі на «дзіве галавы» вышэйшы за сваю намэнклятуру, яшчэ не азначае, што ён такі ж «вялікі» і для Масквы. Для «мэтраполіі» беларускі «бацька» хутчэй былы васал ці проста «дзікун», які выйшаў з-пад кантролю, чалавек чужы ва ўсіх адносінах, якога даводзіцца цярпець і падтрымліваць толькі за праразайскую рыторыку і антыамэрыканскую палітыку.

Фэномэн Лукашэнкі можна патлумачыць выключна асаблівасцямі беларускага грамадзтва і нашай гісторыі, а ніяк не інспірацыяй КДБ ці плянамі Крамля. Лукашызм — палітыка аўтарытарная па сутнасці, папулістычная па форме, арыентаваная на савецкую мінуўшчыну і скіраваная на як мага даўжэйшую кансэрвацыю яе рэштак. Але ж адначасова, працуучы на пэрсаніфікованую ўладу, яна вымушаная нешта рабіць і для сувэрэнітэту Рэспублікі Беларусь. Лукашэнка — асоба, якая парадакальным чынам сумяшччае ў сабе Пазыняка і Брэжнева. Гэта нацыянальны лідэр, які не жадае завяршэння нацыятиварэння, кіраўнік дзяржавы, які на словах быў гатовы яе «эзліц» у расейскі кацёл, але, ідуучы за лёгікай гістарычнага разьвіцця, вымушаны многае рабіць, каб гэтага ня здарылася. У сваіх амбівалентных памкненнях і дзеяннях ён адлюстроўвае тую каламуць у галоах беларусаў, якія адначасова выступаюць і за рынкавыя адносіны, і за рэгуляванье цэнаў, за саюз з Рәсей і за ўступленыне ў Эўразіяз, за прыватны гандаль і супраць прадпрымальніцтва.

Камунізм заўважна здае свае пазыцыі і ў Беларусі. Як сацыяльны праект ён цалкам сябе вычарпаў, а як ідэалёгія прайграў больш рэалістычнымі плынямі — лібералізму, сацыял-дэмакратыі, традыцыйнаму кансэрватызму. Нягледзячы на супраціў уладаў, захоўваеца нацыятиворчы адраджэнскі патэнцыял, які вырас, бадай, ня колькасна, але якасна — павялічылася інтэлектуальная і аналітычная актыўнасць апазыцыі, адукацыйная (у tym ліку замежная) падрыхтоўка новых пакаленіяў. Ліберальная апазыцыя, названая Г. Ёфэ «маскоўскай», хоць і застаецца пераважна расейскамоўнай, але таксама згубіла значную частку свайго русафільства. Прычына гэтага — і крах лібералізму ў самой Рәсей, і ўсьведамленыне бальшынёй тутэйшых лібералаў неабходнасці вызначыцца з нацыянальным пытаньнем, і ўплыў эўрапейскіх традыцый.

Што тычыцца расейскай арыентацыі сярэднестатыстычнага беларуса, то ён, як і раней, занадта апалітычны, каб захапляцца ідэяй праваслаўнай імперыі, панславянскага мэсіянства ці якой-небудзь іншай хімэрай. Як прагматычны абывацель, які ў 1994 г. паміж «каўбасой і мовай» выбраў каўбасу, так і сёньня ён выбярэ беларускую «сініцу» ў руках, а ня «жорава» ў расейскім ці эўрапейскім небе. Ён задужа прыземлены і ня схільны да ідэалягічных празмернасцяў. Родны кут, уласны дом, сям'я і яе дабрабыт — вось гарызонт, вышэй якога рэдка ўздымаеца ягоная цікавасць. Навучаны досьведам многіх пакаленіяў, беларус ведае, што і ўлада, і канфесійная прыналежнасць, і паноўная ідэалёгія — усё можа хутка і радыкальна памяніцца, але родны кут, хата і сям'я заўсёды

ДВАЦЦАЦЬ ГАДОЎ СПАДЗЕВАЎ І РАСЧАРАВАНЬНЯЎ

застануцца. Вядома, ва ўмовах сёньняшняй глябалізацыі разбураеца традыцыйная сям'я, дом, як і месца жыхарства, можа лёгка зьмяніцца і ня толькі ў межах адной краіны, а «мой родны кут» хутка застанецца толькі паэтычнай формулай. Дабрабыт, вядома, застанецца, але гэта ўжо будзе не банальна постсавецкая «каўбаса», а добрая «іншамарка», прыстойная кватэра, модныя адзежы, найноўшы комп, прэстыжны клуб, курорт ды іншыя «прыбамбасы» сярэдняй клясы. Мэркантыльнасць новага пакаленія, думаю, значна пераўзыдзе прагматызм старога. Аднак жа мэнталітэт народу хутка не мяніеца, і традыцыйная кансерваторыянасць беларусаў ды няспешнасць іхных рэакцыяў на выклікі часу яшчэ доўга будуць вызначаць сацыяльна-палітычны лад. Адным словам, істотныя змены ў краіне адбудуцца тады, калі з новага пакаленія складзенца звычайная сярэдняя кляса. Пры спрыяльных умовах гэта будзе дзесьці праз 10—15 гадоў. Здаецца, няшмат для дваццацігадовых, але бадай даўгавата для тых, каму цяпер за пяцьдзясят.

Сытуацыя ў Беларусі шмат у чым унікальная і не ўкладаеца ў вядомыя схемы клясычнага нацыяналінага раззвіцця. Фармаванье беларускай ідэнтычнасці тармозіцца, але не спыняеца аўтарытарным лідэрам з моцнай харызмай, папулястычнай рыторыкай і бюракратычнай праграмай, але слабой ідэйнай базай і стратэгічнай пэрспэктывой. Камуністычны ўплыў, які нядаўна быў вызначальны ў жыцці нашага грамадзтва, паступова губляе сваю моц. Чым і кім будзе занятая ягоная «ніша», залежыць ад актыўнасці палітычных рухаў і сацыяльных ініцыятываў сёньняшняга дня.

Няпэўнасць сытуацыі і амбівалентнасць беларускіх жаданьняў дае шанец многім, хто марыцца паўплываць на лёс краіны, нават такім быццам бы «маргіналам», як нацыяналісты, хрысьціянскія кансерваторы ды іншыя «бээнэфаўцы». Перамога скрайне правай («прапазынякоўскай») плыні ў агляднай пэрспэктыве маларэальная, але яе існаванье неабходнае як ідэйная вяха, своеасаблівы арыенцір, да якога яшчэ можна рухацца. Такія максымалісты, як Пазняк, пашыраюць поле дзейнасці і манэўру для больш памяркоўных і рэалістычных палітыкаў, якія і прыйдуць на зъмену першаму і, спадзяюся, апошняму «народнаму» прэзыдэнту.

Хоць пераадоленне культурна-моўнай каляніяльнай спадчыны беларусаў — задача нашмат больш цяжкая і доўгатэрміновая, чым савецкай палітычнаай ці эканамічнай, але ж добры прагматызм беларуса падказвае, што ня ўсё робіцца адразу і пачынаць трэба з малога. А там пабачым, як яно будзе — што вырасце, а што зрасце...

АНДРАНІК АНТАНЯН

Для дарослыіх і спрактыкаваных

Багуміл Грабал. *Танцавальныя гадзіны для старэйшых і спрактыкаваных*. Пераклад з чэскай Яна Максімюка. Менск: «Корзун», 2007. — 120 с.

Біёграфы Багуміла Грабала падкрэсліваюць той факт, што ў літаратурнае жыццё ён увайшоў паводле сёньняшніх мерак даволі позна, у пяцідзесяцігадовым узросце. (У сучаснай беларускай літаратуры цяжка наскрэбсці хоць парутрайку імёнаў з пакаленія «Тутэйшых», ад якіх чытачы чакаюць прарываў.)

Позыні, як на сёньняшні дзень, дэбют даў Грабалу аграмадную фору перад гадаванцамі філялягічных факультэтаў. Дарослы чалавек, з аднаго боку, больш уважлівы за студэнта (які ў любы момант можа пачаць жыцьцё з нуля) да дэтальнай і рэчаў. А з другога боку, ён перажыў не адну зъмену дэкарацыяў эпох і мае пра што шкадаваць.

Ня ведаю, ці будзе прыемным сюрпрызам для аматараў празрыстай і яснай прозы Грабала выхад у беларускім перакладзе «Танцавальных гадзінаў...». Чытач з культурным багажом вышэйшым за сярэdnі сходу аднясе гэты тэкст да насьледаваньняў Джэйму Джойсу і прыгадае маналёг Молі Блюм з апошняга разъездзу «Уліса». На такую думку наводзіць і імя беларускага перакладчыка Яна Максімюка, які вядомы ў першую чаргу дзякуючы тытанічнай працы над перакладам «Уліса». І праўда, адмаўляць тое, што Грабал прынамсі чуў пра існаваньне Джойса, як мінімум глупства. Але гэтыя два тэксты сапраўды яднае хіба фрывольнасць пунктуацыі і даволі адвольны синтаксіс. На гэтym падабенствы, бадай, канчаюцца.

Калі маналёг Молі Блюм — гэта ў першую чаргу інтымны аповед, не прызначаны ня тое што для чужога, але для любога чалавека, то «Танцавальныя гадзіны...» не пакідаюць межаў публічнага. Гэта расказ старэйшага для малодшага, поўны фактуры часу, які застаўся ў мінульым, прыпраўлены ў меру несур'ёзным

Андрянік Антанян — эсэіст, паэт. Апошняя публікацыі ў «ARCHE» — дзёньнік Язэпа Шнаркевіча (12/2007), рэцензія «Мама — анёл, а тата — нэгрывіянскі кароль. «Піні Доўгаяпанчоха» па-беларуску» (6/2008).

дыдактызмам, безъ якога нібыта і зусім няма сэнсу апавядань. Расказ, дзе гістарычныя факты і падзеі сыплюцца ўперамешку з фантазіямі і мроямі і проста абэрацыямі памяці і пераўтвараюцца ў шчыльны клубок аповеду. І ніколі нельга пэўна прадказаць, што паслужыць наступным паваротным пунктам у разьвіцьці аповеду — малаяўнічая дэталь, асаблівасці старой тэхналёгіі піваварства ці пытаныні полавай гігіены.

Грабал у яўным захапленыні ад мовы галоўнага героя, блазнаватага дзядзькі Пэпіна. І гэтае захапленыне адэкватнасцю моўных сродкаў, якімі карыстаецца Пэпін. І адпаведнасць зьяўляеца ня вынікам нейкай плённай інтэлектуальнай працы, а наступствам таго, што іншымі дзядзькі Пэпін проста не валодае. Можа, гэтае захапленыне і выглядае іррацыональным, але ў мяне шмат пытаньняў пра рацыональнасць праглядаў футбольных матчаў людзьмі, якія й па мячы ўдарыць толкам ня могуць. Рэдкі футбаліст здольны на нешта іншае, апрача як удала ўкладаць сваю энэргію ў палёт мяча. Але пра якіх інтэлектуалаў пішуць часцей, чым пра шараговых паўбараонцаў?

Як па мне — дык лепш ужо слухаць казкі пра прыгожае жыцьцё Аўстра-Вугоршчыны.

Адным з магчымых матываў Грабала як публікатара можа служыць тая непрыемная акаличнасць, што час няўмольна пераводзіць з катэгорыі слухачоў у стан апавядальнікаў, і трэба ўсё ж мець кагосці за эталён.

Патасную павучальнасць аўтар безумоўна трактаваў як камічную рысу героя. Але ад часу напісанняння кнігі, — а апублікавана яна была ў 1968 годзе, — гісторыя відавочна пасыпела зрабіць кола, і калісьці экстравагантныя тэзісы дзядзькі Пэпіна зусім выбіваюцца з сучасных трэндаў. У наш час панаваньня сынтэтыкі складана абвергнуць такі тэзіс: «...прагрэс добры дзеля таго, каб людзі былі людзьмі, але што тычыцца хлеба, масла і піва, дык прагрэс горш заразы, тут трэба ўводзіць тэхніку халерна паволі».

Але як бы там ні было (якая нам справа да матываў чужых дзедзікаў), кніжка вартая прачытанання. І ня толькі таму, што ў беларускай літаратуре тэма «цыцак Фурцавай» ці Янкі Купалы, які зазірае пад спадніцу дзяўчатам, абліютна не раскрытая, колькі таму, што цікавыя апавядальнікі зынікаюць з даляглідаў. Прычыны гэтай тэндэнцыі зразумелыя. З аднаго боку, съходзіць старэйшае пакаленіне (а маладзейшыя нічога неверагоднага не раскажуць, які круці), з другога боку — паступова зынікаюць месцы, дзе тыя баюны могуць рэалізавацца. Дзяды радзей бачацца з унукамі, людзі ўсё менш езьдзяць у цягніках, грамадзкія лазыні страцілі статус клубаў, а кавярні пад ціскам аматараў здаровага ладу жыцьця займаюцца дыскрымінацый курыльшчыкаў і ўсё больш рэалізуюць пастэрызаваныя мары бацькоў канструктыўізму пра здаровае сілкаваньне. Мне не шкада тых грамадzkіх лазыні — немагчыма ўяўіць, дзе і калі адбываўся б літаратурны дэбют Максіма Гарэцкага. І ці адбываўся б ён наагул.

Калі ў вас няма патрэбы ў прачытананні гэтай кніжкі — я вам зайдрошчу. У вас многае яшчэ наперадзе. Усім астатнім раю.

ПАВАЛ БАРКОЎСКІ

Экспертнае маўчанне пра Беларусь

Выданне, якое абмяркоўваецца ў аглядзе:

Studies in Logic, Grammar and Rhetoric. — Volume 13 (26). Rationality in Belarusian Thinking. — Białystok, 2008.

Артыкулы:

Andrew Schumann. Preface: *Logic in Belarusian Thinking*; Piotra Rudkouski. *Aniot Dowgird's Problems with Reality*; Andrew Schumann. *Non-well-foundedness in Judaic Logic*; Ihar G. Padporyn. *Limits of Social Communication in Orthodox Rationality*; Arkady Lazariewicz. *On the Problem of the Crisis of Scientific-and-rational Methodology*; Yadwiga Yaskevich. *The Dynamics of Argumentation Standards in Science*; Uladzimir Berkau. *Periods and Forms of Socialization of Scientific Innovations*; Mary Dziško, Andrew Schumann. *Reflection in Scientific Activity and Hierarchical Model of Argumentation*; Uladzimir Mackiewicz. *Communities Building and Social Development in Belarus*; Appendix: *Results of the Survey of Public Opinion in the Republic of Belarus*.

Гэтае разважанне стала-
ся магчымым з прычыны
выходу спецыяльнага бела-
рускага нумара польскага
часопісу «Даследаванні
логікі, граматыкі ды рыто-
рыкі» на англійскай мове,
прысвечанага тэме філа-
софскай рацыянальнасці
ды асаблівасцям экспертна-
га мыслення ў Беларусі, на-
яўнасць чаго насамрэч і
спрабуюць пераканаўча да-
весці аўтары зборніка.

Апошнія, людзі паважаныя
і слынныя, цвердзяць, што
гэткая з'ява, як экспертнае
мысленне, у нас існуе. То
бок існуе не проста мыслен-
не якіх-кольвецы інтэлекту-
алаў, а наўпрост мысленне
экспертаў, людзей у справе
найбольш дасведчаных.

Гэтую тэзу прапаную
разгледзець асобна, бо яна
прааналізаваная ў нас слаба.
Што значыць выраз «эк-
спертнае мысленне ў Бела-

русы»? Тут магчымыя пры-
намсі два варыянты адказу.
Па-першае, у Беларусі ёсьць
пэўнае кола асобаў, якое
ўнікае аматарскага погляду
на сусветна прызнаныя
тэмы тэарэтычнага мыслен-
ня і здольнае працаваць
прафесійна. Па-другое, гэта
можа сведчыць пра тое, што
частка тутэйшых інтэлекту-
алаў здатная да экспертна-
га мыслення пра саму Бела-
русь. Як падаеца, большая

Павал Баркоўскі (нар. у 1978 г. у Менску) — філёзаф. У 2000 г. скончыў Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (аддзяленне філозофіі), аспірантуру катэдры філозофіі й мэтадалёгіі нафукі БДУ. Кандыдат філозофскіх нафук.

частка аўтараў, як і сам укладальнік нумара Андрэй Шуман, намагаліся давесці абодва згаданыя пасланині, паспрабаваўшы перастаўіць пэўныя акцэнты ва ўспрыманні сітуацыі ў беларускай інтэлектуальнаі прасторы. Паўстаюць некаторыя пытанні.

Пачнем з того, што акрэслім ужытак самога вызначэння «экспертны» што да мыслення. Да слоўна «экспертны» значыць у нечым дасведчаны, выпрабаваны, то бок залучаны ў пэўную традыцыю інтэлектуальных высілкаў адносна таго або іншага прадмету. Выходзіць, каб стацца экспертыным, мысленне мае быць беспасярэдне залучанае ў гэткі культурны досвед, які сягае за вузкія межы лакальнасці і прэтэндуе на глабальнасць, нават калі ягонай тэмай застаюцца з'явы зусім местачковыя. Адсюль вынікае, што экспертынае мысленне ў беларускім варыянце мае быць часткай прафесійнай культуры разважання ў як такай. Адно што яно мае давесці сваю залучанасць у адпаведную сусветную традыцыю.

Дзеля апошніх мэтых шмат хто з аўтараў мусіў пачынаць свой аповед ка-роткім нарысамі з гісторыі Беларусі, каб паказаць, што і мы маем людзьмі звяцца. Тую ж ролю адыгрываюць спасылкі на нібыта існыя мясцовыя інтэлектуальныя традыцыі і плыні. Падобны

ход беспасярэдне працуе на вынікі, асабліва ў вачох вонкавых назіральнікаў, адно што незразумела, ці пасуе ён нам самім.

У галіне філософіі ўжо працяглы час мы адчувалі сябе, як той Зянонаў Ахілес, што ніяк не дагоніць сваю чарапаху, мы спешна ішлі за навамоднымі інтэлектуальными плыннямі, да пары адмежаваныя кратамі дыялектычнага матэрыялізму. Калі лічыць апошні далёкім нашчадкам марксізму, дык праз той пэўная сувязь з духоўнай Еўропай і сусветнай традыцыяй мыслення захоўваецца. Аднак гэта ўсё адно не цэнтральная гатіна, хутчэй адгалінаванне. І ці будзе мысленне на ягонай аснове экспертыным — вялікае пытанне. Іншыя формы рэцэпцыі сучаснай філософіі ў Беларусі, якія ў праграмным артыкуле А. Шумана атрымліваюць назыву «фукатызм» (паводле імя вядомага французскага мысліяра М. Фуко), беспасярэдне залучаюць сябе ў традыцыю, імітуючы яе на ўласнай глебе. Адылі яны маласістэмныя, дыў яшчэ і неўgruntаваныя. Пакуль гэта пераважна спробы, хоць часам і з цікавымі вынікамі. Ці зробяць яны ў будучым беларускае мысленне экспертыным, пытанне адкрытае. Заставаецца яшчэ магчымая апеляцыя да традыцыі ўласнай духоўнай спадчыны, праз якую мы можам спрычыніцца да су-

светнага досведу мыслення, але яна сама паграбуе дбайнага даследавання. Сувязь, якая нас з ёй яднае, нагэтулькі танюткая, што ўесь час пагражае парвацца. Таму, калі падсумаваць, дык экспертынае мысленне ў Беларусі ў першым сэнсе — існаванне асяродку прафесійных інтэлектуалаў, знаўцаў справы — можа разглядацца адно ў рэчышчы яго ўсталявання, як пэўны праект, ідэальная мэта. Но нашае маўленне дасюль яшчэ запозненае — пра сусветныя праблемы мы гаворым мовай запазычаных учораших паняткаў, пра ўласныя праблемы толькі вучымся казаць, падобныя паняткі дастасаваўшы.

Цяпер, што да экспертынага мыслення ў другім сэнсе — дасведчанае разважання пра Беларусь. Гаворка можа ісці пра тое, ці здатныя мы да таго, каб на прафесійным узроўні і адпаведнай мовай разглядаць няпростыя з'явы нашага «жыццёвага свету», рабіць Беларусь топасам інтэлектуальнага здумлення? Адказ тут зусім неадназначны. Што да мясцовых праблем, мы прызыўчайліся ставіцца да іх як абывацелі, пранануючы тлумачэнні на ўзроўні «здаровага сэнсу» без якога-любя ўдумлівага аналізу. Беларусь дасюль ёсць для нас, паводле трапнага вызначэння В. Акудовіча, архіпелагам у акіяне пустых размоў. Існаванне падоб-

ПАВАЛ БАРКОЎСКІ

ных выс паў сведчыць, што пэўныя фрагменты прафесійнага мыслення пра Беларусь могуць быць, аднак ці магчыма іх будзе разгарнуць у сістэмную сетку? Каб экспертае мысленне пра Беларусь існавала, мала добра ведаць мясцовую фактуру, трэба яшчэ быць чалавекам дасведчаным у справе мыслення, што адсылае нас да пачатку разважання.

Хоць мысленне ў нас адбываецца, наколькі яно можа выказваць прэтэнзію на экспертысаць, сказаць цяжка. Калі ўважаць любы арыгінальны досвед мыслення за экспертыны, тады

пытання ў няма, калі ж пад экспертыным разуменем мысленне, залучанае ў сусветны культурны досвед і ў ім спрактыкаванае, тады — праблема. Зрэшты, Людвіг Вітгенштайн канчае свой вядомы «Логіка-філософскі трактат» вельмі трапным выразам: «Пра што нельга казаць, пра тое варта маўчаць». Гэта прыдаецца і да сітуацыі з экспертыным мысленнем у Беларусі.

Усё вышэй сказанае зусім не азначае, што беларускі нумар «Даследаванні ў логікі, граматыкі ды рыторыкі» падаецца мне бясплённым — акурат наадварот. Ён вельмі цікавы

ды значны з гледзішча спробы самавызначэння, самарэфлексіі, набыцця пэўнага статуса ды месца ў прасторы сучаснага ёўрапейскага мыслення. Асобныя артыкулы зборніка — гэта тыя знакавыя даследаванні, з якіх падобнае экспертае мысленне якраз можа не-каля разгарнуцца. Задача наша цяпер не ўтым, каб давесці, што ўсё ў нас ёсць, а ўтым, каб заўважыць, чаго адпаведна не стае і варта было б зрабіць. Гэта не будзе азнакай эпігонства ці адсталасці, гэта — прыкмета духоўнай сталасці, важная і для нацыі, і для асобнага чалавека.

АЛЕСЬ ГЕЛАГАЕЎ

Пад чужым мікраскопам

Публікацыя, якая аглядаецца ў водгуку:

«ARCHE-Пачатак». № 5 (68). 2008.

Нумар «ARCHE», прысьвечаны нямецкай акупацыі Беларусі падчас Другой сусьветнай вайны, прыемна ўразіў мяне найперш колькасцю старонак. Я адразу пачаў праглядаць зъмест часопісу, і тут мяне чакаў ужо менш прыемны сюрпрыз — амаль поўная адсутнасць сярод аўтараў беларускіх гісторыкаў.

Здаецца, менавіта розніца між тым, што і як пішуць тутэйшыя гісторыкі (як «савецкія», гэтак і нацыянальныя), і тым, як гэта робяць замежнікі, саслужыла ўкладальнікам нумару кепскую службу. Магчыма, прага «*зрабіць гэты нумар як мага больш нэутральным*», як напісаў у прадмове Валер Булгакаў, прывяла да того, што артыкулы больш апавядоць пра лёсы і паводзіны немцаў, жыдоў і палякаў на нейкай тэрыторыі паміж Беластокам і Смаленскам, чым пра заяўленую ў назыве «Беларусь пад нямецкай акупацыяй». Тут няма ў чым вінаваціць замежных гісторыкаў — яны пішуць пра тое, што іх больш цікавіць: масаве зынішчэнне жыдоўскага насельніцтва нацыстамі, савецкі антысэмітызм, польска-крамлёўскія стасункі, нямецкія карныя структуры, судносіны сілаў на Ўсходнім фронце ў 1944 г. і прыход Гітлера да ўлады. Застаецца пытаньне — а прычым тут беларусы? Хіба яны адно ўтвараюць фон для гэтага гістарычнага палатна?

З чатыроццаці артыкуулаў жыхары Беларусі як нейкі больш-менш актыўны фактар гісторыі згадваюцца (!) максымум у трох. У астатніх яны фігуруюць альбо як ахвяры, альбо як марыянэткі таталітарных дыктатураў. Такім чынам, чытач мае цікавы набор разнастайных паводле формы і зъместу працаў, большасць зь якіх тычыцца падзеяў на нейкай даволі абстрактнай прасторы, а не таго, як

Алесь Гелагаеў — аўтар кнігі «Беларускія нацыянальныя вайсковыя фармацыі ў часе Другое сусьветнае вайны», якая выйшла ў менскім самвыдатамаўскім выдавецтве «Голос Краю» ў 2002 г.

АЛЕСЬ ГЕЛАГАЕЎ

Беларусь ператрываала Другую сусветную, як жылі і за што паміралі яе жыхары з рознымі палітычнымі перакананьнямі, а часам і бязь іх. У сувязі з гэтым варта адкінуць засыцярогі спадара Булгакава: маўляў, гэты нумар «ARCHE» «лёгка закляйміць» за тое, што ён «лье ваду на млын КДБ, выстаўляючы сапраўдных герояў беларускага Адраджэння і Рэзыстансу калябарантамі». Пра дзейнасць беларускіх нацыяналістаў мы ў часопісе ня знайдзем нічога, апроч рэдкіх згадак знаёмых спэцыялістам прозвішчаў у артыкулах, прысьвежаных зусім іншымі пытаньнямі. Зрабіць з падобных звестак нейкія далёкасажныя высновы абсалютна немагчыма.

Без увагі засталася і галоўная проблема, якая закранае ўсіх жыхароў нацыянальных ускраінаў СССР і Польшчы — наколькі ўвогуле да іх дапасоўваецца тэрмін «калябарацыя»? Калябарант здраджвае сваёй дзяржаве праз супрапоўніцтва з варожай ёй дзяржавай. Але ж у адрозненьне ад тысячаў нарвэжцаў, галіндцаў, французаў, палякаў і іншых эўрапейцаў, якія пайшли на супрацу з Нямеччынай, беларускія, украінскія і прыбалтыйскія нацыяналісты ў 1941—1945 гг. ня мелі сваіх нацыянальных дзяржаваў. Беларусь не абвяшчала вайны Нямеччыне, Нямеччына не абвяшчала вайны Беларусі. Таму дзеяньні нашых нацыяналістаў мала чым адрозніваюцца ад супрацы Пілсудзкага з кайзераўскім Райхам падчас Першай сусветнай вайны. «Маршалэк» (падданы Рәсей, дарэчы) таксама ствараў польскія ваенныя фармацыі, якія ваявалі на баку Нямеччыны, — з тым, каб потым выкарыстаць польскую ўзброеную сілу дзеля заваявання і абароны незалежнасці Польшчы. Здаецца, у Польшчы ніхто не называе Пілсудзкага «калябарантам». У сувязі з гэтым зъдзіўляе цяга некаторых «несавецкіх» беларускіх гісторыкаў да навешвання ярлыкоў на нацыяналістаў 1940-х гг.

Мы ня знайдзем у 500-старонковым выданыні артыкулаў пра палітычныя групойкі беларускіх нацыяналістаў, пра іх гаспадарчую, адукацыйную, вайсковую дзейнасць. У часопісе, багата аздобленым фатаздымкамі сотняў і нават тысячаў людзей пад беларускім сцягамі, не знайшлося ніводнага артыкулу пра гэтых самых людзей, іх ідэалы, матывацыі, працу, геройства ці злачынствы. Гэта ня мусіць нас дзвіць ці абражачыць. Замежныя аўтары, працы якіх патрапілі ў часопіс, цалкам лягічна разглядаюць акупацыю Беларусі з свайго гледзішча, умоўна кажучы, «звонку», і іх рэдка цікавіць тое, што важнае для беларускага гісторыка і чытача — беларусацэнтрычны разгляд падзеяў. А значыць — і дзейнасць нашых нацыяналістаў, людзей, якія намагаліся падчас вайны ажыццяўіць нейкую сваю, дрэнную ці добрую, рэалістычную ці ідэалістычную, але адрознную ад савецкай, польскай ці нямецкай палітычную праграму.

Гісторыя Другой сусветнай вайны з гледзішча жыхароў нашай краіны дагэтуль ня створаная. Перад беларускай гісторыяграфіяй стаіць задача стварыць яе. На жаль, травенскі нумар «ARCHE» не зрабіў заўважнага ўнёску ў развязаныне гэтай задачы.

SUMMARY, No. 10 (73), 2008

The issue is thematically dedicated to **Zbigniew Herbert**, an influential Polish poet, essayist, author of plays, and moralist, who died in Warsaw in 1998. Zbigniew Herbert was one of the best known and the most translated post-war Polish writers. The Polish government proclaimed 2008 a Herbert year.

But the issue opens with quite a different preface by ARCHE founder **Andrej Dyńko** about ARCHE confiscations on the Belarusian border by customs officers. It happened many times. This time the officer Renata Jurjeūna Niadbajeva confiscated at once 10 copies of ARCHE 7–8/2008 issue. According to Andrej Dyńko, the fact puts present day Belarus in the same line with Myanmar and ‘allied’ Uzbekistan. In Europe there is no other country where the custom officers play the roles of censors. Andrej Dyńko claims it became possible because any independent media outlets in Belarus provoke paranoid suspicion. Millions of Belarusians don’t meet any publications in their native language for the years excluding school textbooks due to the draconian cleansings of the domestic media space.

A Polish historian and publicist, professor of Jagiellonian University **Andrzej Nowak** suggests in his essay «Partnership for Peace» that Western reaction to the Russian-Georgian war was too languid and hence favorable for the aggressor. According to him, Western community must deter the hegemonic ambitions of the new Russian empire, otherwise the similar incidents will be inevitable in the future.

The issue contains various poems, essays and one play written by **Zbigniew Herbert**, as well as several essays and reflections by Belarusian and Polish authors on his works. Apart from the poems, ARCHE presents the essays from the book *Barbarzyńca w ogrodzie* (*Barbarian in the Garden*), (first publication: Warszawa, Czytelnik, 1962), «*Martwa natura z wędzidłem*» (*Still Life with Bridle*), (first publication: Wrocław 1993), posthumously published ‘*Labirynt nad morzem*’ (*Labyrinth on the Sea-Shore*, Warsaw 2000), and his early drama «*Rekonstrukcja poety*» (*The Reconstruction of the Poet*), originally published in ‘*Więzi*’, 1960, # 11/12.

Critical part of Zbigniew Herbert publication opens with an essay by **Stanisław Barańczak**, the author of famous book on Zbigniew Herbert works «*Imponderabilia. In Fugitive from Utopia: The Poetry of Zbigniew Herbert*», (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1987) from the volume of essays «*Tablica z Macondo. Osiemnaście prób wytlumaczenia, po co i dlaczego się pisze*» (A License Plate from Macondo: Eighteen Attempts at Explaining Why One Writes), Aneks, London 1990. The Belarusian **Maryna Kazłouškaja** dedicates to the writer her essay «*You Can’t Forget, or the*

SUMMARY, No. 10 (73), 2008

Conjectures on the Subject of Mr. Herbert' and the Russian **Vladimir Britanishsky** writes «On Herbert's Historicism». The chapter ends with **Radosław Kaleta** essay «Herbert Dying. A Monologue on *Epilogue to a Storm*».

The literature section of the issue continues with the poems of the Belarusian poet **Dzmitry Dzmitryjeū, Andrej Chadanovič, Viktar Žybul and Taciana Kirylenka**, a story by **Maryja Vajciašonak**. It includes also the Belarusian renditions of **Vasyl Makhno** and **Serhy Zhadan** lyrics.

Siarhiej Dubaviec publishes an essay «About my Father», Mahiloŭ-based **Vasil Aūramienka** writes about a kind of caesura in the Belarusian national movement history, when 20 years ago the first mass attended anticommunist rally was conducted in Minsk. Critic **Maryja Martysievič** claims that the Belarusian literature has two souls. Kyiv-based philosopher **Vitaliy Ponomaryov** opposes her stating that the concept is improper for the Belarusian cultural and political realities explanation.

The issue ends with short reviews. **Andranik Antanian** reads the Belarusian rendition of Bohumil Hrabal's «Dancing Lessons for the Advanced in Age». **Pavał Barkoŭski** reviews a special issue of the Bialystok based journal «Studies in Logic, Grammar and Rhetoric». And **Aleś Hełahajeū** criticizes the special ARCHE issue on Belarus under German occupation (5/2008).